

МАКОВ

ЖИ

КАНИ

3


МАКСИМ  
ЛУЖАНІН



ЗБОР  
ТВОРАЇ

МАКСИМ

ЗБОР  
ТВОРАЎ  
У ЧАТЫРОХ  
ТАМАХ



ПАДАРОЖНЫЯ  
НІЗКІ

ВЕРШЫ 1966—1973

ЯК НАРАДЖАЎСЯ  
НОВЫ СВЕТ

РЭПАРТАЖ  
З РУБЦОМ  
НА СЭРЦЫ

Бел 2  
Л 83

Л  $\frac{70403-006}{M 302(05)-81}$  падпісное 4702120200

© Выдавецтва «Мастацкая літэратура», 1981.

ПАДАРОЖНЫЯ  
НІЗКІ



# ТЫСЯЧА ДЗЕВЯЦЬСОТ ЧАТЫРНАЦЦАТЫ

## МЯСАЕД

Там,  
Дзе ў пушчах асіны ад страху калоцяцца,  
Выліваецца Морач праз берагі,  
Ёсць засценак Пасыпічы,  
Вёска Балоцічы  
І, радзіма старое мужыцкае рочаці,  
Ёсць сяло Мурагі.

У баку ад сяла, моцна ўдачай аблашчаны,  
Агароджу на сажань падняўшы вакол,  
Сабакарняю шчэрыцца хутар Дамашчыка,  
Знаны тым,  
што не ўпусціць анучы валяшчае,  
Ды ласінаю сілай сыноў і бацькоў.

А пачатак той справе —  
з пітва ды ад ежыва...

За паўгода  
Ад першай з германцам вайны  
Сустракаліся хлопцы, гулякі і нежані,  
Валачыліся,  
Елі, пілі, як належала,  
Ды валілі па вёсках са стрэх каміны.

Пад святочныя світкі хаваючы бічыкі,  
На ўсяночную рушылі праз паплавы  
І давалі ў каршэнь  
Засцяпковым панічыкам,  
І стаўлялі дубка старамодныя брычкі іх,  
І шляхцяначак ціснулі  
Каля царквы.

Іх было чатырох —  
Здараўцы, задзірастыя! —  
Быццам нехта ў гаі навывкопваў дубоў:  
Міканор Налівайчанка,



Яначка Ластаўка,  
Дарафэй Перасада  
Ды Зміцер Падшастуха,  
Крываносы дурніла з мяпушкаю Боўць.

Пазбіваўшы замкі,  
Клямкай свірнавай бразгалі;  
Пад мяцёлку засек і — ні шум баравы!  
Латашылі гароды, па пчэльніках лазілі,  
Каб юнацтва пацешыць, пакідаць абразікі  
У Зіноўкі, не вельмі скупой удавы.

Не шманалі нічога,  
Ані,  
Нічагусенькі!  
Ні сабака не гаўкнуў, ні піснула мыш.  
Не хавайце, дзяўчаты, крамянныя вусенкі,  
Не ўратуецца сад ад зялёнага вусеню.  
Рад не рад, а маўчыш!

\*

Пачынаў мясаед свае ўдехі вясельныя,  
Бразгаталі шамкі і званілі ў званы.  
Людзі пляжылі качак,  
Крапілі гарэліцай,  
Патыхала сівухай рака за аселіцай,  
Верашчалі пад швайкамі кабаны.

П'яны дым  
Падымаўся над п'янаю вёскаю.  
Камячыліся самі сабой кулакі,  
Трэба ж рады ім даць —  
Грао кроў!  
І на ростанях  
Пачыналіся кепікі,  
Жарцікі вострыя —  
Задзірацца выходзілі перш хлапчукі.

Маладых  
У сукенках, пад вэлюм аздобленых,  
Жаніхі пакідалі.  
Які там вянец!

Паважнейшыя справы былі не дароблены —  
Калацілася вёска, каламі, аглоблямі  
Біў мужык мужыка,  
На хлапца пёр хлапец.

Поп стаяў у царкве, не дакончыўшы пацеры  
Ручнікі паздзіраўшы, ляцелі сваты.  
— Пачакай, Мікалай!..  
— Я яго...  
— Трасца матары! —  
Вось тады ўжо,  
Нарэшце, —  
Старыя аматары! —  
Выпаўзалі пабіцца  
Дзяды.

Асцярожна,  
Лядок прабіваючы мыліцай,  
З непагасшымі люлькамі,  
У кажухах,  
Даставалі адзін аднаго па патыліцы,  
Паглядалі —  
каторы не ўстоіць, скапыліцца,  
А як не —  
Памагалі дручком, па нагах.

## ВЯЛІКДЗЕНЬ

Мне свет сягонняшні мілей стаў  
Без таннай дробязі акрас:  
Я адгарнуў ражок маленства —  
Далёкі, даўкі, горкі час.

Той горад толькі разаспаўся,  
Калі гукнулі на паклон:  
Нібыта цяўкнуў, абазваўся  
Раней за ўсіх малодшы звон.

Старшэйшы — ўслед,  
яшчэ старшэйшы  
Ударыў.  
Біла прытрымаў,

І сціхлі ўсе, нібы самлеўшы,  
А самы старшы гахцуў:  
— Б-баў!

Скубудзь дзядоў за крысе ўнукі,  
Грашчаць ракеты, відпата!  
І зноў усе пагрэлі рукі  
Каля васкросшага Хрыста.

У торг ішлі  
                    падэшвы, свечкі,  
Вяндліна, дзеўкі, абады  
І пасвянцаныя яечкі  
З накрапамі святой вады.

Ад чорных душ быў чорны рынак,  
Хапала іх — чаго-чаго! —  
Як, зрэшты,  
                    на яго радзінах,  
На танным продажы яго.

## ЛІПЕНЬ

З газетнаю позвай ліпень  
Ступіў хутарам на парог:  
Зямлі вам парэзаў Сталыпін,  
А збожжа зародзіць бог.

Дык прыйдзеца кола хатніх  
Парушыць —  
                    прыйшла вайна!  
Няхай паспяшае ратнік,  
Ён прыйдзе дамоў, аднак.

Яшчэ не ўзыходзіць сонца,  
Пакуль не ўстае народ,  
У воласць на паракошцы  
Шыкуецца —  
                    патрыёт!

Пакуе мяхі з дарамі,  
На заклік той у адказ

Здасць ратніка хутаранец —  
Не сына, а батрака.

За ветрам, не па газетах,  
Прыбегла бяда наўскач.  
У вёсцы, прачуўшы гэта,  
Жанчыны — у крык, у плач.

За суткі усім сабрацца! —  
Гукае паходны шлях.  
Людскуююцца навабранцы  
У повенькіх шынялях.

Спявалі «Варага» — песню,  
Крычалі не ў лад «Ура!»,  
Штыкі за плячыма неслі —  
«За веру, айчыну, цара!»

Іх вера маной паіла,  
Айчына пад кулі вяла,  
Сіліла царова сіла —  
Не вылужашся з сіла.

У полі, пад ветракамі,  
Злажыў іх упокат бой.  
З раскіданымі рукамі,  
З адкінутай галавой.

З папамі, пры копскай падле,  
Адпелі, зварылі боршч...  
А дома — яблыкі падалі  
І новы ішоў набор.

За кроўю, за кульным віскатам  
Другі наспяваў заход —  
На даляглядзе паблісквала,  
Нахмарваў семнаццаты год.

## ПА ДАРОГАХ КУПАЛЫ

Пакідаў гняздо бусел,  
Свае пожні і сосны...

*Янка Купала*

\* \* \*

Скрычаліся, просячы рады, гудкі,  
І зарыва мкне, абганяючы думкі...  
А кнігі глядзяць і сяброў падарункі,  
І клічуць пачатыя чарнавікі.

Ён грозіць бамбёжцы:

— Нічога, нябога! —

Зірнуў на гадзіннік:

— Гатовы ў дарогу?

— А клункі? — спытала Бянігна з парога.

Купала бярэ са стала алаўкі:

— Хоць самі б у сані...

Каб як у Ляўкі.

— Я дому прыгледжу...

— Што думаць аб ім!

Не будзем старцамі, заробіцца пешта...

Бянігна упарта стаіць на сваім:

— Навошта старую мяне павязеш ты!

— Адну не пакіну...

— Гаворыш дарма!

Ты сядзь каля маці, ўкусі чаго-небудзь,  
Сунічкі ўдаліся, варыла сама...

Дай божа, каб мы не жадны былі хлебу.

— Чакае машына...

— Не з гэткіх я пань,

Усе не пасядзем, дый вы ж непадоўга...

А шлях не на дзень быў...

З Масквы па Казаць,

У цёмныя ночы бяссоння пад Волгай.

— Паедзем жа, мамка! —  
Да шчок хвартушок  
Яна прыціскае:  
— Я — клопат нявелькі...  
І больш не кажы, не прасі, Янучок.  
Чаго я за свет? Мне бліжэй у зямельку.  
Цярпелі мы з ёю, яшчэ пацярплю...

І змоўкла...  
Становіцца ён на калені,  
Цалуе руку і цалуе зямлю,  
Прымаючы матчына блаславенне.

Ізноў, засланяючы сына сабой,  
Адна застаецца ў пакінутай хаце  
З адвечнаю,  
                        многавяковай тугой,  
Адвечная,  
                        многавяковая маці.

І ўжо не галіны шумяць з-за акон,  
А тлум галасоў, ператвораны ў попел...  
І полымя, крыкі і слёзы вакол  
У душу ўліліся да кроплі, да кроплі.

Народжана жыць і павінна гарэць  
І сэрца, як слова, і слова, як сэрца,  
Няхай на апошняй мяжы разарвецца —  
На бок перад ім адступаецца смерць!

Ён едзе за Мінскам. Бярозы стаяць,  
Ад полымя твар засланіўшы, ад болю.

Бянігна прыперлася ў браме з таполяй,  
Не чуе, не бачыць, — сама не свая, —  
Паветра дзяўбаюць злавесныя птахі,  
Нячысцікі быццам спраўляюць гульнію...  
З каменных плячэй

                                гмахі  
  ссоўваюць дахі  
І вікнуць пад зыркай заслонай агню.

Гарачы вятрыска хусціну зрывае,  
Упрочкі з дамоўкі пажар выганяе...

За сына́м, на шлях! Паспяшае ўдвая,  
Нясе яна жару гаршчок у прыполе,  
Пад вецер становіцца, сыпле вуголле,  
І плача, і паліць няжатае поле  
Купалава маці, старая жняя.

\* \* \*

А Орша дрыжыць пад агнём з перапраў,  
Дзе хваля ледзь-ледзь галаву падымала...  
Па жоўтых прыступках сышоў да Дняпра,  
Прысеў і задумаўся...  
Горна Купалу...

Уночы прыехаў, не спаў да відна...  
Буптуецца плынь прад сухімі вачыма:  
І тут ужо злыбеда-дзеўка —  
вайна  
Свой доўгі, распусны падол замачыла.

І крокі...  
Пазнаў, пагукаў бы здалёк,  
Ды сэрца нібыта заціснулі ў лубе.  
Рвануўся пасустрач:  
— Адтуль, Каласок?

Здалі?  
Падымім, пагаруем, Якубе.—

Нагнуўся, зачэрпаў пяску на далонь,  
На дол ручаінка бяжыць залатая...  
Напэўна, вось так, за аблонню аблонь,  
Радзімы зямля ад яго адплывае!

Аднымі губамі:  
— Цярусіцца жвір  
На века труны мне...—  
Суровее Колас,

Смутнее:  
— А ты, сіраціна, жыві! <sup>1</sup>  
Прыждаўшы зіміцы, мы станем на полаз...—

---

<sup>1</sup> Радок Я. Купалы.

Па беразе дрот сувязіст пацягнуў,  
У садзе акопы капае пяхота.  
Купала зірнуў:

— Запыняюць вайну...

І нам бы пара да яе на работу.—

Байца абдымае, адвітвае сад,  
Пруточак рабішы, разгатую грушку...  
Забраць бы ў сувой трапяткі далягляд,  
Разлогі і пушчы ў Дняпро абгарнуўшы.

Нашто тое што!

Калі ён ува ўсім

І ўсё гэта ў ім неадлучна, навечна —  
Садок, гадаваны пры доме сваім,  
І сад, што падрас у душы чалавечай.

Падступіць чужынец — усходзіцца гром,  
Вада перасохне ў крыніцах багатых,  
І пырснуць зярняты свінцовым дажджом,  
І яблык у жмені ўзарвецца гранатай.

\* \* \*

Дзеці, фурманкі...

У бежанства зноў

Едзе Купала.

І бачыць Купала —

Сіняе войска расцвіўшых званкоў  
Выйшла з лугоў.

І яно адступала!

Сінія хвалі і злева, і справа...

Жонцы азваўся:

— Зірні, Уладзіслава!—

А ўжо запачкі звіняць, як званы:

— Ты на каго гэта нас пакідаеш? —

...З бомбамі ў дзюбах ляцяць груганы.

Кветкі ўміраюць, а звод —

не сціхае!



Водгулле — следам.

Мацней і мацней  
Звоняць званочкі — трываць немагчыма!  
Як на адправу, склікаюць людзей.  
Стала і плачам зайшлася жанчыца.

Стаў і Купала.

Без шапкі, з кійком.  
Як пераступіш? — Мяжа Беларусі!  
Цешыць:

— Сястрыца, ты вернешся ў дом! —  
Думцы ж трывожна:  
— А сам я вярнуся?

\* \* \*

Пазіраючы з гмахаў высокіх,  
Ніў прасторамі, плынямі рэк  
Гаварыў з намі заўтрашні век.  
Пры яго карабельных вытоках,  
Рады працай,  
жыў той чалавек,  
Без каго б заспяваць не маглі  
Ані ўцехі свае, ні тугі.

Як на золку, у чэрвеньскі дзень,  
На мяжы загрымелі гарматы,  
І сыпнулі чужыя салдаты,  
Несучы за плячмі па бядзе, —  
Адвітаўшыся з роднаю хатай,  
Падняліся на трубы вайны  
Беларускай краіны сыны.

У цывільным, яшчэ не ў зялёным,  
З трохлінейкамі на рамянях,  
Пачалі небруковапы шлях  
У калоны,  
пасля ў эшалопы,  
А пасля ў курганы на франтах.  
Гэткім часам падаўся за свет —  
Першы з першых — народны паст.

Браўся прыцемак сіні, калі  
Мне знаёмая ў трубку сказала:  
«Слухай, зараз прыехаў Купала...  
Дзе? У «Маскве»...

І прасіў, каб прыйшлі».

Гэта хоць бы каго ўсхвалявала:  
Толькі-толькі абнашчыўся лёсам —  
Зноў блуканне жане на калёсы.

А ў Маскве стала пуста навокал.  
Прыхаваўся пад вулічны брук  
Чалавечы ўстрывожаны рух.  
Небяспека зашторвала вокны  
Па загаду, дакладна ў пару.  
І Купала глядзеў на Ахотны,  
Першы раз на бяседзе — самотны.

Ён далёка...

Хай дыхае ў твар

Дробны клопат:

гараж і прапіска,

А ён чуе ўсё віскат над Мінскам,  
Бомбаў выбухі, енкi ахвяр,  
Бачыць горад засыпаны прыскам...  
І да скону, відаць, не забыць  
Слоў шчымлівых, ягонай журбы:

«Слепіць зноў ліхалецце імжою,  
Край раўняе вайны барана,  
Бічам скуру дзяруць са сцягна  
Акупанты...

Пад царскай рукою

Роднай мовай маглі хоць стагнаць.  
Праўда, ўпотай, дый то, калі збоку  
Не сачыла належнае вока.

О, не спеўнай, лагоднай струной  
У наступных сугуччах знайдуся,  
Не!

Нязнаны ваяк з Беларусі,  
Я парушу вякоў супакой,  
З акрываўлёным сцягам варвуся,  
Пажыццёвы прымаючы бой,  
Каб народ не ўмываўся крывёй.

Сцеражыся разменьваць святло,  
Нават маючы цэлае сонца...»

Ён устаў.

«У раздроб, на чырвонцы,  
Толькі пусціш — было і сплыло,  
Патапула, як блешня ў палонцы.  
І хоць сонца нялёгка прыдбаць,  
Трэба цалкам яго аддаваць.

Дык палем свае сонцы, палем!  
Хто з якім нарадзіўся:

жывыя,  
Знепакоеныя, зіхаткія,  
Гневам поўныя супраць ярэм».

Змоўк. Як быццам шукаў агнявыя  
Словы,  
каб на цяжкім перавозе  
На шляхі пасвяціць перамозе.

Вольным гоманам хвоек высокіх<sup>1</sup>  
Нам шумеў непакораны край.  
Я ўжо ў войску...

«Ваюй, не гуляй,  
Каб ні духу брыды той, ні кроку!» —  
Наказаў мне, бацькоўскі «бывай»  
Даў на ростань...

Ды сэрца Купалы  
Поруч білася, не пакідала.

Як шугала праменнем яно!  
З Падмаскоўя, з пагоркаў казанскіх  
Падкідала агонь партызанскі  
У кастры беларускіх сыноў.

Хлопцы білі па кодле паганскім  
І, сціскаючы горла навале,  
З грозных пелюсцяў край вырывалі.

---

<sup>1</sup> Радок Я. Купалы.

\* \* \*

Ходзіць Купала: акно і парог,  
Столік,  
                    званочкі не стоўпяцца ў слоік.  
Першы,  
                    направа ад сходаў,  
  пакоік,  
Той,  
                    дзе любіў працаваць,  
  нумарок.

Лёс гэты, час гэты ўсё збунтаваў!  
Зноўку на меч перакута арала,  
Льюцца паводкі агню і металу,—  
Тут і юнак ці міне перавал...

А на сталі, як тады па шашы,  
Звоняць званочкі...

                                    Яны пад бамбёжкай  
Беглі, кульгалі на збітыя ножкі,  
Следам за ім, за патокай машыны.

Сінія...

                    Выбеглі на курганы...  
Вочы зямлі...  
                            Пазірае, сырая!  
Вочы дзядоў яго праз дзірваны,  
Сінім зацвіўшы, маўчком дакараюць.

Ходзіць Купала: чатыры сцяны...  
Толькі ўсяго — пасля цэлага краю!

З'ехаць куды... Падалей ад муроў.  
Не, чаго добрага, ўвяжуцца сведкі...  
Ставіць віно, накрывае сарвэткай,  
Зараз пакліча на раду сяброў.

Як для вайны — ніштаваты прыпас,  
Можна б згуляць і вяселле Паўлінкі...  
Раптам спыніўся:

                                    — А можа, памінкі? —  
І зазлаваў:  
                            — Не на час амбарас! —

Думкі раяцца, патрэбен чакан...  
Стаў над паперамі пры этажэрцы:  
Звонам звішць, пакідаючы сэрца,  
Чысты, высокі запеў «Партызан».

\* \* \*

Загаварыў ён, смуткуючы, курачы:  
— Роўныя слёзы — што ў Слуцку, што ў Суражы.

Літа і піта ўжо горычы ўволю,  
Чутка за чуткаю сунецца ў двор:  
Гэты забіты, а той вунь памёр,—  
А ён — жывенькі! Пагульвае воін,  
Весел і дуж, як з вады градавое.

Загадзя смуткамі не ахінайцеся,  
З дзейкамі-чуткамі лепш размінайцеся.

Так і мяне пагалоска хавала —  
Згінуў хлапец на другі дзень вайны,  
Лётчык, мой цёзка... Было таманы:  
Чутка сказала — разбіўся Купала.

Калі аплакан,— дацягнеш да старасці,  
Значыць, з Дняпром яшчэ зробім па чарачцы! —

Сумна сябрам і самому нявесела,—  
Іскры жартоўнай не высекла крэсіва...  
Як жа там, дома? Вастрэй яшчэ ўспомнілі...

— Што ж у вас, хлопцы, кілішкі няпоўныя?  
Каб не паслаблі, не прытупелі,  
Вып'ем за шаблі ды партупеі.—

Змоўк і глядзіць на сяброў, выпрабоўвае,—  
Не адгукаецца слоўца жартоўнае.  
Мусіць, на жорсткіх дарогах абветрала...  
Ён пачынае тады запаветнае:

— Кроіла сэрца, ці сэрца жывіла,  
Лепш не пытайцеся ў песні мае...  
Калі пачнеш, а дружбак запяе,—  
Песня твая перастуіць магілу.—

Падаюць гулкія кроплі маўчання...  
Ён падышоў на паўкрок да расстання:

— Кроў аддай, але ты не ў страце,  
Толькі б слову было ў радку,  
Як дзіцяці,  
На ўлонні маці  
Закалыханаму ў цяньку.

\* \* \*

Рэдзенькі лес, паўгадзіны прывалу,  
Зводку чытае пад елкай баец.  
Цераз плячо заглядаю:  
Купала!

Не!

Гэта воку святла не стае.

Чорная рамка армейскай газеты.  
Рэзкі, набліжаны болем партрэт.  
Паведамленне аб смерці паэта,  
А хіба можа памерці паэт?

Каб жа гукнулі, хоць думкай паклікалі,  
Што небяспекай дыхнула на спеў,  
Я б падхапіў вас, Іван Дамінікавіч,  
Я ж бы і з фронту дабегчы паспеў.

Хай бы лічылі тады дэзерцірам,  
Я ж не ад танкаў падаўся назад!  
Штандараносца са смертнага выраю  
Адратаваўшы, не вінен салдат.

Але ж не горшыя хлопцы стаялі  
Поруч з бядою... Душу б аддалі,  
Каб не пакінуў ён нас на купалле,  
Не пастаяўшы на роднай зямлі.

Не блаславіўшы ні сэрца, ні зброі,  
Не адказаўшы нікому п'яра,  
Тога, агністага,  
                                вырваў якое  
З вечнасці крылаў рукой песняра.

Выйшаў на сходы — за мараю ўгору!  
Ён уявіў за вайной, за бядой  
Ўсю Беларусь, псаб'ятну, як мора<sup>1</sup>, —  
Рушыў насустрач і раптам — на дол!

Мёртвай пятлёй, калі лучыць пілот  
Сіняе неба з крывавым палеткам,  
Стаўся ягоны апошні ўзыход,  
Страшны палёт па-над лесвічнай клеткай.

\* \* \*

Вырвуся з болю,  
                                суцішу заплачкі,  
За далягляды сягну і зірну:  
Варта сяброў...  
                                У жалобе спявачка  
Польныя кветкі кладзе на трупу.

Сінія...  
                                Сёстры тым сінім,  
  з радзімы,  
Што ўсё званілі, не моўклі ў душы,  
Што пазіралі краіны вачыма,  
Не адарваўшыся з мінскай шашы.

Нібы прарочылі страшнае дзіва, —  
Гора адно не прыходзіць у дом...  
Трэба ж, як сталася!  
                                Той жа гадзінай,  
Тым жа смякотлівым чэрвеньскім днём,  
Разам абоіх жвіры прыгарнулі,

---

<sup>1</sup> Радок Я. Купалы.

Хлеб напалам і жыццё напалам:  
Не перажыў ні на хвілю матулю,  
Маці яго перажыць не магла.

З мутнай слязою падступнага жалю  
Танную хва́лу над маці лілі  
Тыя, што сыну добра не жадалі  
Ні на зямлі, ні спакою ў зямлі.

А партызанка, што ўпотай Купалу  
Воддаль кахала,  
з таполі яго  
Беднай нябожчыцы лісцік сарвала,  
Горад згарэў —  
не было больш чаго.

Ператужыўшы пры тых дамавінах,  
Іншая маці — мая і твая —  
Салютавала на рэйках краіна  
Сыну, што паліць пабедны маяк.

Ён у дарозе, выходзіць на строму,  
Сочыць, як досвіткі цепліць народ,  
І па кастрах партызанскіх  
дадому  
Значыць шчаслівы і хуткі зварот.

Чуеш, салдаце? Гарматы павезлі.  
Празэктары скрыжавалі мячы.  
Штапдара носец войскаў паэзіі  
Перад палкамі.  
І сцяг на плячы.

\* \* \*

Як толькі аціхнуць марозы  
І пойдзе грымець крыгаход —  
Над шпаркай ракою Бярозай  
Знаёмы гукне нараход.



Я з Мінска, з праспекта Купалы  
Убачу, пачую здалёк  
Тугія зялёпыя хвалі  
І доўгі зазыўны гудок.

Вандроўка —  
Як радасна гэта!  
Хвіліна, не болей, на збор.  
І вось, пібы ў дом да паэта,  
Па сходцах ступаю на борт.

Пльвём у расцвіўшае вецце,  
Нясе, падымае вада,  
І хораша сэрцу жывецца,  
І воку далёка відаць.

Тужэй падпяражуць абшары  
Паяс надбярэжных бароў,  
Ужо не за хваляй, за марай  
«Купала» ідзе на Дняпро.

І тут грамада маладая  
Рукою аблок дастае,  
Купалавы вершы чытае,  
Купалавы песні пяе.

А пройдзем ад мора да мора,  
Што злучаны доляй адной,  
І ўспыхнуць паэтавы зоры  
На стрэчы з Масквою-ракой.

І дома гараць і за светам  
Высвечваюць, як маякі,  
І новыя словы паэтам  
І новыя рэкам шляхі.

\* \* \*

Поруч быў, а стаў, мае сябры,  
Звонкай песняй, грознай бліскавіцай,  
Белым параходам на Дняпры,  
Самай спеўнай вуліцай сталіцы.

Станьце ў ратны шэраг, песняры!

*1962—1968*

## СЯБРОЎСКІЯ АБДЫМКІ

### СУСТРЭЧА

Старой букавінскай цацкаю  
Горад мільгнуў і знік.  
На землі чэхаславацкія  
Кіруецца мой цягнік.

Развітваюся з бярозамі,  
Што долу страсаюць медзь.  
Красу нашай восені позняе  
Ці прыйдзеца там сустрэць?

Дамочкі ў прымгленай далечы,  
Прахожага ўбачыш радзей.  
Нам сумна заўжды, пакідаючы  
Радзіму хаця б на дзень.

Пунсовая, залацістая!  
Ты любя мне ўсім, усім:  
Шляхамі, пажоўклымі лісцямі  
І лёсам сваім маладым.

Абняць бы вось пагранічніка  
З рукою пры казырку...  
А далей — хада ў нязвычайнае...  
Прыслухваюся к цягніку.

Ідзе мой цягнік, пасвітвае  
Знаёма, а нейк не так, —  
За гэтай прымежнай рысаю  
Ён будзе ўжо звацца «влак».

Па краі, авеяным славаю,  
Бяжы, пакажы хутчэй  
Прошвы мастоў пад Влтаваю,  
Добрых яе людзей.

Пабачыў я твары простыя,  
Абдымкі раскрыў сябрам,  
Як быццам усё жыццё сваё  
Хлеб-соль дзяліў папалам.

Нібы пад дажджамі цёплымі,  
Пачуцці раслі у нас  
З харошага смутку кропляю,  
Бо стрэчы кароткі час.

*1955*

## РУЧАЙ

З далёкай стромае вяршыні  
Звісаў, як нітка, ручаёк,  
І я пайшоў насупраць плыні,  
Каб дакапацца, дзе клубок.

З якіх ён выбіўся расколін,  
Чым пачастуе нас цішком:  
Ці домессю гаючай солі,  
Ці то яшчэ якім дабром?

...Ударыў гром, і поруч з гэтым  
Пабег ручай, за ім другі!  
Вясна здароўкаецца з летам,—  
На Татрах растаюць снягі.

І зноўку загрымела глуха,  
У скалах пашчапаўся гук...  
Злуе завея-папрадуха,  
А пража ўсё спывае з рук.

*1955*

## ВАДАСПАД

Той шум пізрынуўся імгненна,  
Як быццам, перакрыўшы стаў,  
Каменны кош

млынар каменны  
Каменным зернем засыпаў.

У горных жорнах перацёрты,  
Па схіле, як па латаку,  
Паток ссыпаўся, распасцёрты,  
І ніцма падаў у раку.

А там — вада! Аж пальцы ломіць,  
Як выхапіш — яны ў агні...

Каля адной з Татрапскіх Ломніц,  
На ніштаватай вышыні,  
Я там хадзіў крыху шчаслівы,  
Захоплены з дзівос дзіўных,  
Што ацярушваліся млівам  
Бліскучых пырскаў вадзяных.

А ў аднае з маіх сябровак,  
З кім заглядзеліся ў струмень,  
На кожнай вейцы сто вясёлак  
Вячорны выкрасаў прамень.

1955

## КУСТ

Ён зіхацеў па схіле чорным  
З глыб мармуру, з граніту луст  
І сонечны, і быццам зорны,  
І жоўты, і чырвоны — куст!

Напэўна, гэта вельмі блага,  
Аднак я не сарваць не мог  
Пунсовай гронкі горкіх ягад,  
Удехі ўсіх маіх дарог.

Бяжыць гарыстая краіна,  
Я больш на доме не тужу:  
Мне дрэўца роднае — рабіна! —  
Зноў падвясельвае душу.

1955

## НА КУРГАНЕ ВІТКАЎ

У надвечорнай цішыні,  
За шмат вякоў не знаўшы зморы,  
Жалезны Жыжка на кані  
З кургана азірае горад.

Сто вежаў Прагі залатой,  
Каменных дзіў яго радзімы,  
Апаясаў фабрычны строй  
З узвіхранай чупрынай дыму.

І слепата ад даўніх ран  
Не мучыць волата, знікае:  
Відушчым стаў з Трацнова Ян  
І ў новае жыццё ступае.

З ягоным іменем раслі  
Атрады смелых партызанаў.  
Натхняў іх Готвальд на баі —  
Ён спіць пад гэтым жа курганам.

Сабе, наступніку свайму  
Куюцца лёс, куюцца шчасце,  
А будзе трэба: ёсць каму  
Дарогу перасеч напасці.

Я не забуду ні на міг  
Абліччы рыцараў свабоды.  
Вартуе там старэйшы з іх  
Спакой малодшага заўсёды.

1955

## МАРАЎСКАЯ ПЕСНЯ

Барабан, дзве скрыпкі і цымбалы,  
Невялік аркестр, а выгляд сталы.

Капялюх у кожнага ва ўзорах,  
Звонкія падкоўкі на падборах,

Паясы раменныя на стане,  
Ручнікі вісяць паўзверх убрання.

Трохі дзіўна: дзецюкі з вусамі,  
А чамусь прыкрыты хвартухамі.

Запявала скінуў шапку з кантам:  
— Хлопцы, дайма чосу музыкантам! —

Спевакі становяцца насупраць,  
Дружбакам глядзяць у вочы рупна:

«Ты чаму, цымбаліст, сакалочку шэранькі,  
Выцінаеш, нібы не вячэраўшы?»

Адказалі працяжна смыкі і цымбалы,  
Што яды і пітва ім уволю хапала.

«Дык чаго ж вы марудзіце, рук не вярэдзіце,  
Заіграйце на доле седзячы!»

Музыканты сядваюць і смутна іграюць,  
А ў паветры лунае прыпеўка другая:

«Гэй, не так, дарагія! Вы цягнеце кволенька,  
Заіграйце, стаўшы на коленкі».

На калені тады музыканты пасталі  
І тужлівей, маркотней яшчэ заігралі.

«Плакаць хочацца, слухаўшы вас, галубочки,  
Заіграйце нам лепей моўчкі!»

Ні струны, ні смыка не кранаюцца рукі,  
А, здаецца, спяваюць музыкавы рухі.

Запявала адзін пездаволены толькі:  
«Ці не час перайсці да мараўскае «полькі»?

Каб усё загуло, дык вы, часу не трацячы,  
Заіграйце, музыканты, скачучы».

Цымбаліст і скрыпач прыпусціліся ў скокі,  
Закружыўся між іх барабан медпабокi.

Вось, здаецца, «Лявоніху» грукне Палессе...  
І мяне падымае мараўская песня.

*1955*

## У ТАТРАХ

Мінаюцца Татры Высокія,  
Бялеюцца Татры Беланскія...  
І хмары ўскружыліся сопкія,  
І хвошчуць віхры акіянскія.

Здаецца, і сам за вятрыскамі  
На пікі ўзлятаеш нязвыклыя.  
Не, Татры не могуць быць нізкімі,  
Каб іх нават гэтак і клікалі.

*5.VI.1957*

## У ВАГОНЕ

Тунэль.  
На гэты раз даўжэй.  
Святло знікае, слепнуць сведкі.  
Сусед глядзіць у бок суседкі  
І ціха сунецца бліжэй.

*6.VI.1957*



## НА ЁСХОДЗЕ СОНЦА

Зноў як раней у краі тым:  
Высакагорныя абвалы,  
Лясы, пад прорвамі масты...  
І сонца ціхенька спытала:  
— А дзе забавілася ты?

Ты скрозь пазнілася тады.  
Машыны, вадаспады, людзі —  
Усе збіваліся з хады,  
Але ўсміхаліся марудзе  
І даравалі:  
— Паўбяды!

А як уцешна мне было,  
Што сонца, хоць усе абшары  
Даўно чакалі на святло,  
Пакуль ты хустачку да твару  
Не завязала, —  
не ўзышло!

7.VI.1957

## СПАТКАННЕ

Міжгор'е дыхае цяплом,  
Па ім віецца ўгору сцежка,  
І я сачу з гранітных стром —  
На ёй жа ты, мая усмешка!

Пяю на ўвесь гарысты кут,  
Бо ты ўсё роўна будзеш тут,  
Калі б і клікаў за сабой  
Прыгожы, юны — сябар мой.

Маладзічок у першай квадра...  
Ты вусны адбіраеш зноў,  
Нібы наўкола нас не Татры,  
А ўсё грыміць паўночны Львоў.

8.VI.1957

## НА СТЫКУ ГОР

На стыку гор,  
Каля азёр,  
Я дачакаўся ночы зорнай,  
Бязгучнай, светлай і прасторнай.  
І тут, паміж зямлёй і небам,  
Адчуў, як мала шчасцю трэба:  
Вось толькі камень пад нагою,  
Вось толькі ліст над галавою!

9.VI.1957

## ПІВА

Калі справа не пад сілу,  
Дык на плечы не бяры,—  
Засмяялася мне казка  
З вельмі даўняе пары.

Раз прыйшоў сусед да чэха  
І гаворыць:

— Добры дзень!

Як зварыць такое піва,  
Што ім слаўны горад Пльзень? —

Чэх быў добры і сардэчны,  
Не хацеў таіць сакрэт,  
А праз тыдзень ці праз месяц  
Зноў пытаецца сусед:

— Можа б ты прадаў ячменю,  
Хмелю вашага прадаў  
І вады хаця крынічку,—  
Не такая ў нас вада.—

Атрымаў усё, ды хутка  
Валачэцца той сусед:  
— Наварыў я,— кажа,— піва,  
А не хмельнае як след.

Калі жорны прадасі мне,  
Што размольваюць ячмень,  
Я звару пітво такое,  
Каб здзівіўся горад Пльзень.—

Чэх, паціснуўшы плячыма,  
Даў яму два камяні,  
Але справы — па-старому,  
Не скрануліся, ані.

Затужыў сусед:

— Я маю  
Жорны, хмель, ваду, ячмень,  
А зварыць не ў сілах піва,  
Што ім слаўны горад Пльзень.—

Чэх сказаў няўмеку:

— Добра,  
Каб вось тут крыху было б! —  
І з усмешкаю пастукаў  
У суседаў цвёрды лоб.

10.VI.1957

## НАСЛЕДАВАННЕ СЛАВАЦКАМУ

У той вечар хмурны  
Ты спявала звонка:  
«На Кашыцкай турне  
Шэдзі два галёнбка».

Песеньцы дзівоснай  
Мы ўсе падпявалі,  
І Дунай пязлосна  
Пырскаяў сінняй хваляй.

Ды в тае часіны  
Людзі ў вочы поруць:  
Дзе твая сцяжына,  
І мая там поруч.

І бягуць праз межы  
Гэтыя слядочкі...  
«На Кашыцкай вежы  
Двое галубочкаў...»

*11.VI.1957*

## РАНАК БЫЎ

Каб я на табе не занудзіўся,  
Пэўна б, рана так не абудзіўся  
І не ўбачыў бы, як месяц-непакора  
Срэбным пэндзлем размалёўваў горы,  
Як, з расою ўстаўшы, сонца потым  
Залаціла гэтую работу.

Але без аздобы, без акрасы  
Ранак быў усмешлівы і шчасны:  
Кожны лісцік гэтакі зялёны,  
А малы струмень такі сцюдзёны,  
А лясны спявак такі натхнёны, —  
Што здалося:

Я ў цябе, мая краіна,  
І ў тае, што мне павек дзяўчына.

*12.VI.1957*

## НА СЦЕЖЦЫ ПУШКІНА

А за ракой — падаць рукою —  
Прыкметная з усіх дарог  
Алея Пушкіна,

якою

Ні разу ён прайсці не змог.

Па-чэшску гэта будзе — сцежка,  
Такое слова ёсць і ў нас,  
І я смялей пытаю ў чэшкі  
З надзеяй зразумець адказ:

— Ці не вядомы вам Бухтэля? —  
Яна гаворыць нараспеў:

— А вы б каторага хацелі?

— Таго, што майстар...

Ён умеў

Рабіць сталы і крэслы ўдала.

— Нашто ён вам? —

Я адказаў:

— Тут да вайны ў яго Купала,  
Таксама майстар, пражываў.

— О! «Партызаны, партызаны!»

Хіба ж то майстар — то паэт...

Але няма Бухтэлі Яна,

Стары падаўся недзе ў свет.

А ваш паэт?

— Яго не стала

Тады, ў ваенныя часы...

— А вы хто будзеце Купалу?

— Лічыце, што малодшы сын.

— Дзе жыў Бухтэля? — зноў пытаю.

— Дом ці згарэў, ці сам ён збыў

І майстраваць пайшоў па краі,

А дзе рабіў, там еў і піў.

— Ёсць сваякі ў яго?

— Наўдачу!

Расшуквайце, Бухтэляў шмат.—

Пайшла.

А я Купалу бачу:

Вось ён мінуў зарэчны сад,

Такі, як сэрца колісь знала,

Высокі, малады зусім...

На сцэжцы Пушкіна — Купала.

Ідзе...

І нам смялей за ім!

14.VI.1957

## А ПЕСНЯ АДНА

Не раз і не двойчы з сябрамі я пеў,  
А гэтакі горды ніколі не быў:  
З аркестра мне родны матыў загрымеў,  
І зал, перапоўнены зал, падхапіў.

Бярозы і сосны прыбеглі з гары  
І слухалі, стоячы ў ціхім галлі,  
Як іх партызанскія сёстры ў бары  
Маю Беларусь адстаяць памаглі.

Славакі наўкол  
Абступілі наш стол,  
Майстры тут былі разнастайнейшых спраў:  
І той партызан, што чыгунку ўзрываў,  
І той будаўнік, што яе аднаўляў.

У кожнага права на жменю святла,  
І кожны свой край захінаў ад віхроў.  
Абы толькі голас і дружба расла,  
А песня адна ў нас на многа гадоў.

*15.VI.1957*

\* \* \*

Я пасміхаўся дружбакам,  
Вясёлы ад віна і свята.  
Пад ранне больш нічыі бакал  
Майго, налітага, не кратаў.

І раптам абазваўся ён,  
Гук абудзіўся светлы, топкі,  
Нібы над скутым ручаём  
Вясна прабіла шкло палонкі.

Здалося: булькнула вада,  
Паплыў срабрысты звон ільдзінак.  
Якую вестку ён падаў,—  
Перасцярогу, папамінак?

Нашто мяне асцэрагаць,  
Я ўмею ў твар глядзець пагрозе,  
Аб чым жа мне напамінаць,  
Калі мы ўсё яшчэ ў дарозе?

Спалохацца б, напэўна, мог  
Такі, хто верыць забабонам,  
Але ніхто між нас пяцёх  
Не быў збянтэжаны тым званам.

Адзін не счуўся пяючы,  
Другі — гаворачы пра штосьці,  
Як ты віталася ўначы,  
Мая запозненая госця.

Дый не было вядома ім  
Аб нашай змове:

сёння з дому

Падумаць добра аб другім  
І пажадаць дабра другому.

А ты, як Новы год прабіў,  
Ці чула звон майго бакала,  
Які я да краёў наліў,  
Каб радасць нас не ашукала?

*21.VI.1957*

## **ЗЛАТА УЛІЧКА**

У слаўнай Празе, ў старажытным Градзе,  
Не злічыш спраў даўнейшага майстэрства:  
Спічастых вежаў, што ўзляцелі ў неба,  
Разбяных дрэў, шумнейшых як у пушчы,  
Чыгунных коней, што заржуць, здаецца,  
Людзей каменных з вуснамі жывымі:  
Спытайся толькі — вусны зварухнуцца  
І паплыве гарачая размова.

Але

ні ўсходы, на якія конна  
Скакалі рыцары,  
ні той фантан п'явучы,

Ні самы большы звоп, што мае імя  
І Зыгмунтам завецца, меднагучны,—  
Піводзін з гэтых незраўнаных цудаў,  
Што лётаюць, хоць і не маюць крылляў,  
Гавораць — не падзеленыя мовай,  
Растуць — не прасціраючы карэння,  
Не стане поруч з вулкаю малою,  
Златай улічкай, як гавораць чэхі.

Злата улічка!

Над Аленім ровам  
Асенні ліст з кляновае галіны,  
Як жоўты парашут, на дол зніжаўся,  
Паказваючы да цябе дарогу.  
Вось мы ўзышлі на брук.

І крок ступілі,  
А болей не маглі ніяк, бо ўшыркі  
Быў той завулачак не болей кроку.

Маленькія дамы пад чарапіцай  
Зайсці да іх гасцінна запрашалі  
І паглядзець жыццё, што адшумела.

У першым з іх жыў, як паданне сведчыць,  
Выдатны майстар залатое справы.  
Шмат прапусціў праз рукі ён работы:  
Пярсцёнкаў, завушніц і бранзалетаў,  
Калі ж дачку сабраўся выдаць замуж,  
Дык у пасаг не даў ніводнай рэчы,  
Што з золата была.

І ўзяў той бедны майстар  
Багатай пані шпільку залатую,  
Яму прынесеную на паправу,  
І закалоў дзяўчыне ў валасы.  
На час, вядома. Але быў павешан.

Тут, у закутку цесным, закурэлым,  
Над тыглямі, дзе закіпалі сплавы,—  
Алхімік барадаты.

Аж да скопу  
Шукаў ён золата.  
І з голаду памёр.



Яшчэ далей сядзеў стралец пайманы,  
У чорных кудзерах, батфортах чорных,  
Сядзеў стралец з папурай галавою  
Над куфлем без віна.

Даўно пратрачаю

Апошні залаты...

Чаму ж назвалі,  
Я думаў, гэту вулку Залатою?  
Бо жыхары ж яе спрадвечныя за працу  
І шэлег гарэлага не мелі,  
Хіба што ліпы золата ссыпалі  
З галін асенніх, як і тыя дрэвы,  
Што залатое лісце дараць сёння.

Не!

Шмат вякоў ішлі па вулцы чэхі  
У залатых лятунках аб свабодзе.  
І зараз тут няма іх страчаю  
І бачу:

У вачах свабода свеціць,  
Смяецца ў вуснах і ліецца ў мове.  
Яна твой скарб, дружацкі наш народзе,  
Скарб неацэнны, важкі, бо ў свабодзе  
Ўсе скарбы свету.

Так, Злата улічка?

1957

## ЛЕБЕДЗЬ

Нейкія цуды ў чэрвені!

Нібы

Засыпаны снегам блішчыць курган,  
Ці кінуў разьбяр лабрадорскую глыбу,  
Ці белай пены пагнаў акіяп.

На мураве, у квяцістых маках,  
Для ўцехі прыезджых і гараджан,  
Галаву пад крыло, да ўсіх абыякавы,  
Вялізны лебедзь на ўгрэве ляжаў.

Дзеці смяліся з абібока,  
Падыходзілі блізка зусім, а ён  
Чорна-чырвоны каменьчык вока  
Ледзь паварочваў — і зноў у сон.

Нарэшце ўстаў — дапякло разявацтва! —  
Ногі кльпалі, а не ішлі,  
Славуты кароль вадзянога птаства  
Нязграбны і смешны быў на зямлі.

На хвалю ступіў і зрабіўся горды,  
На шыі ўзнеслася галава,  
Набраў вады, прапалоскваў горла,  
Як быццам намерваўся заспяваць.

Усе гаварылі, што ён — няздара,  
Не ахайваў снежнай кашулі свае,  
Бо на гэтым возеры жыў без пары,  
А хто ж без пары песні пье?

Толькі старым стогадовым дрэвам  
Было зразумела, што ён маўчаў,  
Да краю поўны тым страшным спевам,  
Якім сустраэне астатні час.

*26.VI.1958*

## МАЛАДЫ МЕСЯЦ

Хоць мы былі не альпіністы,  
А, ўзяўшы лёгкія кійкі,  
Пайшлі па сцежках камяністых  
Да гор аснежных напраткі.

Не прыкмячалі, ці высока  
Яны хрыбты свае нясуць,  
Пакуль не ўздумалі аблокі  
Чапляцца за тваю касу.

Я адчапіў адно і кінуў,  
Яно знікала пакрысе,

І ў тую ж самую хвіліну  
З хмарышы выпаў тонкі серп.

Мы ўспомнілі, што гэта месяц,  
Які сярпом калісьці быў;  
Яго зрабіў каваль з Палесся,  
А на зубіць — не на зубіў.

Цвярдды!

Шпурпуў ёп серп, і жонцы  
У момант адкаваў другі,  
А той паплыў сабе за сонцам  
Чарціць кругі...

Не як багі,  
За іх вышэй хацелі людзі  
І быць і ў казцы прыманіць,  
Не знаючы, што гэтак будзе,  
Што ў каркаломнай вышыні,  
Над мітуснёй і куламесай  
Хваткіх ваўкоў, дурных авец,  
Зазяе маладзенькі месяц,  
Мой чалавечы паслапец.

28.VI.1958

\* \* \*

Не чакалася, не гадалася,  
А развітваемся назаўжды:  
Пад крылом ужо загайдаліся  
Гор двухгорбыя верблюды.

Можа быць, гэта піва спелая,  
Можа быць, гэта ў кветках луг,  
Але ж сіняе, але ж белас,  
Але ж звонкае ўсё наўкруг...

Мора ўгневапас,  
Песня спеваная,  
А гаручая — не крапі!

Скінь яе, залатая дзеванька,  
Парашутам з высачыні.

Горы, ўгнутыя хмар паклажаю,  
Чалавек сівы між дубоў,—  
Для цябе ўжо сталі муляжамі,  
Размалёванымі пад любоў.

Застанецца мне хваля з плюскатам  
Калыхацца, гусці, трымцець...  
І амаль зусім беларуская  
Вуць — бярэзіна на хрыбце.

*30.VI.1958*

\* \* \*

Вецер тузае ў небе вяроўкі дажджоў,  
Біла восені бомкае ў лісце мядзянае.  
Я далёка ад дому.  
Чакаю лістоў,  
Хоць самому не верыцца ў неспадзяванае.

І ніякай уцехай не ўцішыш згрызот,  
Што, відаць, не папраўдзе я лёсам абдзелены.  
Не са мною на поўнач ідзе самалёт,  
Дзе ўсміхаецца мара мая пенадзейная.

Не паклічаш назад, не схаваш у спрат...  
Хай табе пасміхаецца, хай забываецца!  
Я збяднеў на цябе і табою багат:  
Праміннула тваё, а маё не мінаецца.

*1.VII.1958*

## ВЯСЁЛКА

Біў новы колер з кожнай столкі  
Шаўкоў, апаўшых на разлог.  
Я запытаўся:

— Ты — вясёлка?

Тады чаму ты каля пог? —

Яна заззяла сумшавата,  
Як быццам бы з апошніх сіл.  
...Плыло святло звычайнай хаты  
Ярчэй вясёлак і свяціл.

2.VII.1958

## СЛАВА ПРАЦЫ

Пасярод Карловых Вар,  
Як у студзень, так і ў ліпень,  
З-пад зямлі, амаль што вар,  
Б'е круты, ігрысты кіпень.

Год у год — каторы век! —  
Грэе хаты, круціць жорны,  
І дужэе чалавек  
Ад струменяў дабратворных.

На скале, як мур, цвярдой  
Ускапаў ён агародчык:  
Раскашуецца павой,  
Лапушыцца агурочнік.

Дбалых рук відны сляды,  
І пастаўлен гэтак побыт:  
Калі робяць — назаўжды,  
Не з'іначыш, не адробіш.

Працавітыя майстры,  
Смеючыся, мне казалі:  
— Бог не сам зямлю стварыў,  
Чэхі многа памагалі.

Над краінай новай спрэс  
Абудзіўся вокліч ясны:  
Слава працы — працэ чэст!  
Працэ чэст на вечнае часы!

18.VI.1958

## НОВАЕ І СТАРОЕ

Змрочна выткнуўся на пляц  
З мітуснёю крамак дробных  
Папы рымскага палац,  
На дупло савы падобны.

Дзе-нідзе святы айцец  
Забразджыць касцельным званам,  
Ды, відаць, прыйшоў канец  
Ватыканскім забабонам.

Кормяць чорных вераб'ёў  
Бабкі, дрэмлючы на лавах,  
Перахрысцяцца і зноў  
Ціха дзейкаюць аб справах.

А над рэчкай у садку,  
Што свіціцца ў пары цёплай,  
Маркс успёрся на руку,  
Піша ноты Дворжак поплич.

Міла бачыць ім пару  
Новай складкі, новай веры...  
Гучна выклікаў зару  
Горн вясёлы піянера.

За высокі сцяг з Градчан  
Пастаіць народ ласкавы,  
Ён нідзе не пазычаў  
Сілы, мужнасці і славы.

*19.VI.1958*

## ДАЛІКАТНЫЯ АБ'ЯВЫ

Многа ў горадзе выгод.  
Дзякуй чэхам, дзякуй лёсу!  
Сустрадае пешаход  
Што пі крок — адны дзівосы.

Не знадворны гэта лоск,  
А хутчэй душы праявы.  
Вось расчульваюць да слёз  
Далікатныя аб'явы.

Каб ліхач не надта пёр,  
Просіць надпіс са штыкецін:  
«Асцярожны будзь, шафёр,  
Бо чакаюць дома дзеці».

І ў галярні на сцяне  
Вельмі ветла прышпілілі:  
«Дзякуй вам, што вы ў мяне  
Не смяцілі, не курылі».

А садоўнікі мудрэй  
Свой злажылі напамінак:  
«Што карысна для людзей,  
Непрыдатна для раслінак».

Безумоўна, ёсць рэзон!  
Як не ўважыць просьбы гэткай,  
Як паткнуцца на газон  
З недакуркам, з недаедкам.

Меру скверы ў даўжыню  
І ўсхвалёвана чытаю...  
Паважаю чысціню,  
Далікацтва паважаю!

*20.VI.1958*

## НА ЗАХОДНЯЙ МЯЖЫ

Адзінокі голы пік  
Вытыркае з пámжы рэдкай,  
Быццам вышчарыла клык  
Неспакойная суседка.

У яе там бундэстаг  
У заморскіх портках новых

І да ліха розных пляг  
І завозных, і мясцовых.

Зноў гудзе ваякаў рой,  
Што ўвесь свет бы патачылі  
Заграбушчаю рукой,  
Завідушчымі вачыма.

Шмат яны тут без турбот  
Папабралі, папаперлі,  
Аж дасюль разяўлен рот  
На мядовы чэшскі пернік.

Давялося гнаць гасцей,  
Бо не выправіш па згодзе,  
Каб ім сеяцца гусцей  
Ды на лета не ўзыходзіць.

І ўжо ходу ім няма,  
Пагранічнік цэліць метка.  
Не натужвайся дарма,  
Неспакойная суседка!

*21.VI.1958*

## НА ЎСПАМІНЫ

У цяньку шатрыстых ліп  
Дзеўчаняты ў шатах белых  
Прадаюць звяроў і рыб,  
Не жывых, а скамянелых.

Незвычайнай пекнаты  
Падарункі на ўспаміны:  
Скамянелыя лісты,  
Скамянелыя галіны.

Абляпіў крынічны дождж  
Іх узорам жоўтай солі.  
Пастаіш пад ім — і што ж?  
Станеш выкапнем паволі.



Сам укрыешся луской  
Серы, натрыю і брому,  
Не адбіць яе кіркой,  
Не паддасца пават лому.

Зрэшты, я не мараліст,  
Ад мараляў засыхаю.  
Мне мілей зялёны ліст,  
Рыба вёрткая, рачная.  
Ды традыцый не зламлю  
І для памяці даўгое  
На расстанні прыхаплю  
Нешта іншае, жывое.  
Тое, што найбольш цаню,  
Падарыў мне край прыветны:  
Добрых сэрцаў цеплыню,  
Шум бароў і пахі кветак.

22.VI.1958

## МЕХАЛУПЫ

Каля станцыі Мехалупы  
Два дзядзькі прадавалі крупы,  
Былі грэцкія, былі ячныя,  
Людзі бралі, казалі — смачныя!

А сядзелі дзядзькі на возе.  
Кошык, выплецены з вербалоззя,  
Добрай гунькаю быў накрыты,  
Канюшынаю быў набіты.

«Канюшына — то каню сіла», —  
Праўду прыказка гаварыла:  
Пад рагатымі хамутамі,  
Бляхай набэдрыкаў пазвоньваючы,  
Пара коней стрыгла вушамі,  
Быццам вылітая з бронзы сонечнае.  
Вочы самі за іх чапляліся,  
Ногі самі пры іх спыняліся.

Прышыніўшыся, кожшы стрэчны  
Смехам-жартам заводзіў спрэчкі:  
— Натаргуеце торбу грошай,  
Накупляеце жоўкам прошваў,  
Азалоціцеся на грэчцы,—  
З Мехалупамі вам бы стрэцца! —

Вось праз гэта і пачалося:  
Не праз крупы, праз Мехалупы...

Па іржэўніку ходзіць восень,  
Шчотку пожнамі падстрыгае.  
У натоўпе, за клёнаў купай,  
Складна казка гучыць старая.

...Край быў некалі пад баронам:  
Гроб дабро ён з бедных загонаў,  
Падмяце, бывала, засекі,  
Не пакіне нават на лекі  
Ды абложыць падаткам печы,  
Конскі хвост і крок чалавечы.  
Здзёршы грошы, за многа міляў  
Іх барону дамоў вазілі  
На стаенніках чорных, порсткіх  
З вартай наймітаў кормных, жорсткіх.

Беглі хлопцы услед пагоняй,  
За абродзі хапалі коней,  
Варту цэпам па храпах лупілі,  
Торбы з золатам трыбушылі,  
А ў мяхі насыпалі крупы —  
Малайцы былі Мехалупы!

Як ні стрыг барон, усё роўна  
Адрастала на хлопах воўна!  
Зерня ў свірне вядзецца жменя,  
Грошы бразгаюць у кішэні:  
Аддавалі назад сялянам  
Тыя хлопцы ўвесь скарб забраны —  
Не разбойнікі, не грабежнікі,  
А з вакольных вёсак начлежнікі!

...Каля станцыі Мехалупы  
Двое чэхаў хвалілі крупы:

— Мы іх дзёрлі ў сваёй арцелі,  
Каб вы кашу крутую елі,  
За цаною стаяць не будзем,  
Разбірайце, добрыя людзі!

25.VI.1958

## НА ВЫШЫНІ ЕЛЕНІ СКОК

Я выйшаў на Елені скок  
І глянуў на Карловы Вары:  
Туманаў шэрыя гушчары  
Раслі з аблок і да аблок.

Да гэтай слаўнай вышыні,  
Сярод завалаў бураломных,  
Цар Пётр узняўся на кані,  
Чаго не мог піводзін коннік.

Яшчэ далей — ступіў салдат,  
Мой брат, нікому не вядомы,  
Не прычакаліся пазад  
Яго наднёманскія стромы.

Ён з найвышэйшае гары  
Крыжастых касак скінуў зграю...  
Тут дождж не капае, вятры  
Яго слядоў не задзімаюць.

Калі і ты сюды ўзышло,  
Пі, слова, пі з крыніц гаючых,  
Каб не скрышылася, як шкло,  
Ты на дарозе неўміручых.

23.VI.1958

## КАСЬБА

Яшчэ не абуджваліся гараджане,  
Светлай ускраіны грамадзяне,  
Дзе мы, змарыўшыся, заначавалі,  
Дзе свежым півам пас частавалі,  
І мякка слалі, і цёпла ўкрылі,  
І блаславілі чэшкі старыя.

Я прахапіўся на самым золку,  
Мусіць, пастух падзьмуў у свісцёлку:  
Быў галасок асаблівы нейкі,  
Нібыта ў скрыпкі ці то ў жалейкі.

Ляпіўся лес, узбягаў на горы,  
Кашлаты хмель завіваў пячоры,  
І ззялі травы красы такое,  
Што не адважышся стаць пагою.

А гук не гаспуў, працяжны, тонкі,  
Які я ведаў яшчэ дзіцёнкам:  
На лугавіне ў рамонках белых  
Каса спявала, каса звінела!

І хоць няўмела махаў падлётак,  
І быў асаджан лучок не гэтак,  
А пад мянташкай трымцела джала:  
Каса звінела, каса спявала!

Здавён вядзецца такая любасць  
Да вострых кос і да скрытных склюдаў.  
Як толькі бралі іх нашы продкі,  
Адразу трэсла двары дрыготка:  
Куды апусцяць? На луг скарбовы  
Ці зложачь княжацкія галовы?

На працу ганьбы няма ў народзе,  
Аднак мінаеш, калі скародзяць,  
А толькі згледзіш — хто-небудзь косіць,  
І рукі самі касу папросяць.

Касьба!  
Ці ёсць весялей работа:  
Адбіць касу, намятаншыць, потым

Прайсці пракос і назад вярнуцца,  
Напіцца квасу і размахнуцца!

Каб стаць сапраўдашнымі касцамі,  
Здавала моладзь спярша экзамен:  
У хлопца ззаду дзядзька заўзяты  
Касіў, пакрыкваў: «Падрэжу пяты!»  
Папаганяўшы гэтак паўднёўку,  
Капшук развязаў і па-сяброўску  
Даваў тытуно:

— Закуры, хлапчына,  
Бо не юнак ты, а ўжо мужчына.—  
Тады казалі дзяды старыя:  
— Касіць мажэ ён, прымайце ў прымы.—

І я, абвеяны цёплым промнем,  
Свае маладосці навуку ўспомніў.  
Ну, што ж! Паглядзім, чаго мы варты.  
Абы лязо датрымала гарту,  
Абы не хруснула коссе ў далоні,  
Абы хапіла травы на ўлонні!

Я ўзяў касу і сумеўся раптам:  
Касіў то дома, ці тут патраплю?  
Але ўзышоўшы, на постаць стаўшы,  
Касіў за жывых і касіў за паўшых,  
Касіў, як на Случчыне ў нас касілі  
Груды мурожныя ў спелай сіле.

І след выціскаецца на пакошы,  
І дзень грыміць у блакітнай раскошы!

Калі злажыў я паўсенажаці,  
Прынеслі квасу чэшскія маці  
І слова даўняе паўтарылі:  
— Касіць умееш, застанься ў прымы!

— Дзякуй за ласку вам, за гасціны —  
Сягоння косіць мая краіна!

9—10.VII.1958

## ЧАСІНА РАСТАННЯ

Вось вакзал. Як хутка ты, растанне!..  
Што ж вы нам накажаце, пражане?

Каля нашага вагона людна,  
Мовы дзве, але адна ў іх гудба<sup>1</sup>.

Гэтак добра мы пасябравалі,  
Перагаварылі і пераспявалі.

Вы вялі за намі з ціхай ласкай  
Гукі слаўнай песні партызанскай.

Мы вучылі, як цыган караў цыганку,  
Што была ў зялёным у жупанку.

І, відаць-такі, не без прычыны  
На вачах у чэшкі дзве слязіны.

Што яна гаворыць беларусу,  
Я таго адгадваць не бяруся.

Можа зажывуць адной сям'ёю,  
Хай жа будзе ім жыццё даўгое!

Доўгіх летаў, край добразычлівы!  
Гэтым тварам, светлым і шчаслівым,

Гэтым людзям з непарушным духам,  
Што скалісты грунт зрабілі пухам,

Што сабе ў дастатку сукны ткалі,  
Што каўшы паілі плыўкай сталлю,

Што, як сталь, крышылі ўсе нягоды  
І дайшлі да міру і свабоды.

І гучыць на ростань на вакзале  
Слова, што сябры да нас звярталі

Смутным часам і за поўнай чашай:  
«Мы навекі вашы, а вы — нашы».

Адышоў цягнік, загрузкатаўшы:  
«Вы навекі нашы, а мы — вашы!»

1955

<sup>1</sup> Гудба (чэшск.) — музыка.

## НЯБЛІЗКАЯ ВАНДРОЎКА

### СВІТАННЕ

Равуць пажарныя сірэны,  
Трывожаць ноч па сто разоў.  
Я вырываюся над сцены  
Нью-йоркскіх гаматных муроў.

Гляджу цераз кудзельны морак,  
А можа, праўда, не на жарт,  
У пеўтаймоўны гэты горад  
Ступіў пажар, шугнуў пажар.

Дарма! Адкуль такія страхі?  
Ні знаку полымя паўкол,  
Стаяць сабе спакойна гмахі,  
І дахі не ляцяць на дол.

Трывогі марнай не спыняю,  
Чужой турботы не гашу,  
Няхай равуць!  
То ж дзень світае  
Не на адну маю душу.

Патомак мой на веру прыме,  
Што толькі для світальных спраў  
Я з аднадумцамі сваімі  
На золак сонца абуджаў.

А дэлегаты Асамблеі  
Пасведчаць, можа, буду рад:  
Калі тут штосьці дзесьці тлее,—  
У гэтым я не вінават.

6.X.1968

## ЗАМЕСТ ПРАМОВЫ

Каторы дзень хаджу і нью,  
Праз мора клічу дружбакоў:  
Давайце рады, дарагія,  
Бо пешкі драпану дамоў.

Мне пагражае выступленне,  
Яно, вядома, не бяда,  
А як пачаць перамаўленні  
Вось гэткім слоўцам:  
«Гаспада!»

Я разумею: далікатны,  
Здаўна абслізганы зварот,  
А зрэшты, ух як непрыдатны:  
Скажы і прапалосквай рот.

І так і сяк сябе муштрую,  
Душы ў пастронкі не ўпрагу,  
Бунтуюць первы, пратэстует  
Уся істота...  
Не магу!

Я не ахвотнік лезці ў сварку,  
Ды як жа змоўчаць гаспадам,  
Што дзеда пан лупіў па карку,  
А мне свярбіць дагэтуль шрам.

Наўкол шумяць людскія штормы,  
Людскія хвалі б'юць наўкруг,  
На волю рвецца з панскіх ёрмаў  
Дзе чорны друг, дзе белы друг.

Дык набірайце сілы, людцы,  
Дык слухай, захад і усход,—  
Я гэтак думаю звярнуцца  
Да ўсіх папоў, ці то гаспод.

Ці зварым кашу, ці не зварым,  
На тым пагодзімся, бадай:  
Я вам, вядома, не таварыш,  
Вы мне, тым больш, не гаспада.



Адзіны ёсць зямны ўладыка,  
Каго шаваю, не таю,  
Ён — гэта мой народ вялікі,  
Яму служу, яго пяю.

Калі ж і гэты дом саймовы  
Прадзьмуць Кастрычнікаў вятры,  
Лягчэй пачну сваю прамову,  
Скажу:

— Таварышы!

Сябры!

10.X.1968

## ПАД СІНІМ ДАХАМ

1

На ўзбярэжжы, на каменні шэрым  
Пачак ад запалак гмахам стаў,  
А яго назвалі штаб-кватэрай  
Для рэгулявання земных спраў.

Каля той шматпавярховай хаты  
Строй сцягоў — шарэнгаю рабой.  
Паўз мяне праходзяць дыпламаты:  
Чаравік начышчан, хвост — трубой.

Перад тым як ладзіць правалочкі,  
Наганялі глянец малайцы:  
Самі ў ванне мылілі сарочкі,  
Прасавалі вузкія штанцы.

Грошай — брак, а выглядай паўлінам!  
Дзе ж тых дробных возьме паслапец —  
Край яго на крыльцы вераб'іным  
Знач абляціш з канца ў канец.

І цяпер, каб не абедаць дома,  
Падапрэ заможны кабінет  
І глытае сліну да прыёму —  
Там пад'есць і чарку хапане.

Твары ўсе пад незалежнай маскай,  
У паставе гонару не менш,  
А міргне багаценькая ражка,  
Тут і пачынаецца манеж.

Круцяць сальта, скачуць праз вяроўку,  
Піруэт змяняе піруэт,  
Калі ж хто падмажа залатоўкай,  
За чубы хапаюцца як след.

Разбягуцца, стукнуцца ілбамі,  
То сябры, то ворагі навек.  
Грабяні сабе парадзяўбалі  
Ды яшчэ ў драбнейшых недарэк.

Перапынак...

Зноў у згоднай пары  
Сігарэты смаляць, цэдзяць джус,  
За плячыма ў плёткі — кулуары! —  
Клеплюць і расклёпваюць хаўрус.

Ачмурэўшы ад таўчэння ў ступе  
Вадкасці, вядомай добра ўсім,  
Я выходжу — дождж пастырны лупіць —  
Зноў вада! Барометр пахлусіў...

А наветра ўсё дазвання зжорта —  
Лімузіны мчаць на бензапой.  
З люкаў — пара...

Д'яблы ў жоўтых шортах  
Грэюць лазню  
блізка пад зямлёй.

15.X.1968

## АКІЯН

Я з ім дражліўся, пеў і плыў,  
Хапаў ракушкі з хвалі,  
А ён прыўстаў, дыхнуў і змыў  
Мяне з прычальнай палі.

З глыбінь узліўшыся на мель,  
Не сцішыўся, упарты,  
Шпурнуў мяне пад карабель  
Берагавое варты.

Так без вятрыла і вясла  
Ганялі злыя воды,  
Але рукі не падала  
Мне статуя Свабоды.

Тады я ўспомніў запавет,  
Як перайначваць далі,—  
Гукнуў, як той, кім створап свет:  
Акамянейце, хвалі!

У неба ўперліся хрыбты,  
Стаў сад на-над залевай,  
І ўжо там яблык грызла ты,  
Мной створаная Ева.

Укамянелыя валы  
Зліліся ў шлях праезджы,  
І я на мясячык малы  
Пайшоў да Белай вежы.

Але між сонечных паляп  
Спакой душы не лашчыў:  
Глядзеў услед мне акіян  
І дыхаў жоўтай пашчай.

*17.X.1968*

## **РЫБНЫ РЫШАК У НЬЮ-ЙОРКУ**

Салёны пах лускі, вантроб,  
На беразе дыміцца смецце...  
І ў шорханні рыбацкіх роб  
Затоеп акіянскі вецер.

Тут, абляпіўшы ўсе масткі,  
Каля кашоў настаўшы рачкі,

Натужаць пэндзлі мастакі  
І малакроўныя мастачкі.

І я гляджу на сонных рыб,  
А кожная — па свінаматцы!  
І думаецца: што, калі б  
Сюды дарваліся фламандцы?

Які пачаўся б ураган,  
Прыроды з пэндзлем паядынак,  
Які праліўся б чыстаган  
З рыб і звяроў, плячэй і шынак.

Цяпер жа друг мой, паляшук,  
Глядзіць і цэдзіць:  
— А хварэлі!  
Каб тук пісаць, патрэбен тук,  
А не худыя акварэлі.

20.X.1968

## ПЕРАСЯЛЕНЦЫ

Порт залышаў соннымі вачамі,  
Карабель бярэцца на прыкол,  
І на борце людзі закрычалі —  
Рвуцца ў рай з птушыным малаком.

Хоць бы падказала ім жанчына,  
Змерзшая,  
ды факел жа ў рудэ, —  
Тут замешан край не на птушыным  
І наогул не на малаце.

Хай крычаць рэкламы на Брадвей —  
Прытрымай у пальцах — слізкі! — цэнт:  
Хлеб не памякчэе, не станнее,  
Чый ні сеў бы зверху прэзідэнт.

Неаднойчы ўспомняць маму з татам,  
І дастане бог на арахі,  
Ім свабода трэба, а не статуя,  
А дамоў завязаны шляхі.

Не закрасіш золатам і кока  
Даўкі смог і горкі смак бяды.  
Б'ецца ў бераг пенная затока  
Горам перасоленай вады.

1968

## КРАІНА БЕЗ УСМЕШКІ

За штатам штат...

Гляджу ў людзей,  
Гляджу і сам сябе пытаю:  
Ці то лятункаў, ці надзей,  
Чаго ў іх тварах не хапае?

Бягуць патокі гарадоў,  
Бяжыць жыццё — арол і рэшка! —  
Бягуць шляхі і пагатоў  
Бягуць натоўпы —  
без усмешкі.

Напэўна, скрут машынных зграй  
Яе змахнуў,  
як пыл з асфальту,  
З жаночых губ, з газетных шпальтаў,—  
Аж пырхнула за небакрай.

Зноў дзень у дзень гляджу ў людзей,  
Свідрую нетры, можа, цудам,  
Пласты прабіўшы пацвярдзей,  
Я госцю мілую здабуду.

Хаця б адну!

На ўвесь абшар,  
Дзе з марай я вапдрую пешкі,  
Дзе над усім — змарцелы твар  
Краіны беднай, без усмешкі.

Не здыхаецца...

Пакрысе

На луг бы ёй сысці, разуцца,  
Прысесці ў цень і —

па расе!

А можа, ўдасца пасміхнуцца.

1968

## У ФІЛАДЭЛЬФІІ

Каля бабулек, якія ў вокнах  
Чытаюць кніжкі, панчохі вяжуць,  
Яшчэ ад змроку грыміць падскокам  
Худы падлетак на дзеравяжцы.

— Купіце цацку, дальбог, купіце! —  
Ён прапануе анучных зайцаў.  
У цень прысядзе, як поўдзень прыйдзе,  
І заядае хлябок са шмальцам.

І зноўку чуеш аж да сутоння  
Той голас тонкі паблізу дзесьці...  
Жывога зайца ён не дагоніць,  
Дык хоць бы з гэтых крыху пад'есці.

1968

## КРОК У СТАЛІЦУ

Ушанован моцна ён  
Між усіх тутэйшых земляў,  
Слаўны горад Вашынгтон,  
Жыць — жыве, а болей дрэмле.

26.X.1968

## ГОРКІ НАПАМІШАК

Калі я глянуў з сумнага пагорка,  
Дзе пахаваны Кенэдзі, на горад,  
То ўбачыў, што надгробкі прэзідэнтаў  
Зліваюцца ў адну прамую рысу  
Вады, газонаў, вуліц, тратуараў.  
Яна ідзе з магіл у Капітолій,  
Дакладней кажучы, наадварот:  
Ад Капітолія на могілкі.

Не гэта

Мяне здзівіла — дзіўна, што прамая  
Нагадвала крывую лёту кулі  
Ад Лінкальна да Кенэдзі.

Вось напамінак горкі

Для прэзідэнтаў.

Крышку справядлівых.

26.X.1968

## ЗВОН НЕЗАЛЕЖНАСЦІ

У Філадэльфіі —

адгэтуль не відаць,

Яна стаіць за морам-акіянам, —  
Зялёны парк, назвапы Незалежным,  
І ёсць там звон —

прываба для турыстаў,

Для разявак, ахвотнікаў павойкаць.

Калі прайсці ад Слуцка да Нясвіжа,  
Наспорваеш такіх звапоў з каплічак  
Не менш за сотню.

І не меней звонкіх.

Яны званілі хвацка на вялікдзень,  
Крыху настыўшы, блямкалі ў каляды,  
І кожны з іх працягла, сумна бомкаў,  
Калі праводзіў каваля ці ткалю  
На бераг вечнага заспакаення.

А чым жа слаўны той, філадэльфійскі?  
Ён, калі верыць даўняму паданню,

Раз толькі зазвапіў, каб абвясціць  
Амерыку краінай незалежнай.

І змоўк.

А потым рыхт у рыхт другі быў звон адліты,  
Яго паставілі насупраць дома,  
Які заведца Белым і ў якім  
Жывуць, кіруюць і законы пішуць.  
Усе, хто абярэцца ў прэзідэнты.

Калі жылі там Джэферсан ці Рузвельт,  
Яны званіць умелі ў звон закону,  
Цяпер інакш: не прэзідэнты звоняць,  
Б'е ў прэзідэнтаў хтосьці.

Звон сабе маўчыць.

1968

## КАЛЯ МАГІЛЫ ПЕРШАГА ПРЭЗІДЭНТА

Усё памірае, і людзі,  
Якіх у магілы кладуць,  
А потым, як памяць астудзяць,  
Магілы таксама памруць.

27.X.1968

## ДАРОЖНЫ КУФАР ДЖОРДЖА ВАШЫНГТОНА

У Монт-Верноне, на ўдзельнай ўладзе,  
Між будынкаў лясоў, пры хвалях Патамака,  
Зялёны дом.

Пабраўшыся з удоўкай,  
Тут жыў наводшыбе той чалавек,  
Кім і з каго была пачата  
Амерыка.

За колькі тыдняў да няцяжкай смерці  
Сказаў, дзе збудавець сямейную грабніцу,  
Куды сышоў, а ўслед і жонка Марта.  
Вось і пліта з чулівымі радкамі



Евангеліста.

А паблізу — службы:  
Трашчаць кладоўкі ад смачных прыпасаў,  
Двор брэша, ржэ і гаўкае заўзята,  
Дом для прыезджых кліча на спачынак,  
І пахне дым з курыльнае каморы.

Здаецца, сам ён недзе пахаджае,  
Заможны гаспадар.

Вось абышоў сядзібу,  
Вось паглядзеў на сонечны гадзіннік,  
Зірнуў, як на ражнах пякуцца шынкі,  
З патэльняў тлушчам пырскаюць каўбасы,  
Бушуе варыва ў катлах мядзяных.  
...Гатовы сёдлы, жарабцы — ў загоне,  
І стрэльбы самі просяцца на плечы!

Забаве — час. Цяпер жа — продаж земляў,  
Сабе не ў крыўду і другому сходна!  
Дзяліць пірог па роўнай палавіне,  
Ды так, каб кожны, атрымаўшы, думаў,  
Што мой кавалак большы і смачнейшы.

Падняўшыся наверх, натрапілі мы ў спальні  
На ложка хутаранскага размаху:  
Не двух-, не трох-, а, пэўна, пяціспальны.  
А ў саменькіх нагах, каля парога,  
Напаўраскрыты куфар — скураны,  
Парэпаны. Ён паміж дном і векам  
Складаецца ў гармонік — мо ў дарогу  
Захоча гаспадар узяць паболей рэчаў,  
Тады мяхі разыдуцца, нібыта  
Раптоўна хтось зайграў на іх кадрылю.

Дарожны куфар Джорджа Вашынгтона!  
Горш пашарпаны, чым берлінскі чамадан,  
Які я там купіў на танным рынку.  
Хіба што больш пакоўны.

Не таму,  
Што ў ім складаліся сурдuty і пластроны.  
Хай гаспадар быў моцным хутараццам,  
Ды першым прэзідэнтам, і з сабою  
Вазіў не толькі зброю і адзежу,

Ён браў заўсёды, хай няшмат, а жменю  
Людской турботы.

Аж да гэтых часаў  
Напагатове куфар, ёп чакае  
Руплівай і адважнае рукі.

Калі сказаць па праўдзе, спраты рэчаў  
Нам ні да чога — я спрактыкаваўся:  
Даўно ўвесь боль і клопат чалавечы  
Пакую ў сэрца.

*29.X.1968*

## НА АРЛІНГТОНСКИХ МОГІЛКАХ

Тут не блішчыць з надтрунніцы граніт,  
Для беднякоў даволі і бетону.  
Ідзем між пліт, між многіх тысяч пліт,  
І на адной — нібы матыль спазнёны.

Тут хутка стане белы сад зімы,  
А як жа ты, крылаты мой таварыш!  
Але над крыжам віўся надзімны  
Ружовенькі дзіцячы шарык.

Прывязаны, не мог ён узляцець,  
Шамрэў на ветры, нібы ўскліпваў тонка.  
Стаў бацькаў дар — уцеха для дзяцей —  
Апошнім дарам бацьку ад дзіцёнка.

*1968*

## ШПІТАЛЬ

Пад чэрапам дзесь жылка б'ецца,  
То згасіць змрок, то кіне ў жар.  
Калі ўжо рвецца, хай парвецца,  
Абы за раз, абы за ўдар.

Што не зрабіў, цяпер не здзейсню,  
Пара збірацца, дружа мой,  
Каб не пачуць абмоў за песню  
І пахваляння за труной.

Прабыў, правёў шляхоў ці мала,  
Мне лёгка не было і ў сне:  
Жыццё ў жыцці не абдымала,  
Хай смерць у смерці не кляне.

Адно прашу тварца ці чорта, —  
Калі канчаеш, не марудзь,  
Каб разам — лопнула аорта,  
І з сэрца прэч пякельны груз.

*Лістапад, 1968*

## ТРЫЗНЕННЕ

Уночы, вобмацкам, шукаю следу з пушчы.  
Шукаю праўду.

Праўда — без вачэй,  
І я — сляпы.

Нас двое невядушчых.  
Загіну ці знайду?

Не знаю, што хутчэй.

*Лістапад, 1968, шпіталь*

## ЗВАРОТ

Я быў на плыўкіх берагах  
Таго, што клічуць —  
вечнасць.

Зямля ў малаккі пісагах  
Плыла над прорвай млечнай.

Пасля трывог, трускіх дарог  
Зыбалі мякка хвалі,

Ні божы лік, ні чортаў рог  
Нідзе не пагражалі.

Ды што гразіць, калі ты стаў  
Страшэнна памяркоўны  
І не пярэчыў, не злаваў:  
Усё адно, ўсё роўна!

Але падзьмула сто вятроў  
Са ста азёраў родных,  
Пачуўся гоман дружбакоў,  
Шлях закурэў паходны.

Рвануўся я.  
Пачаў зварот  
І зноўку злы, рашучы,  
На шум работ, на тлум турбот  
Папоўз, палез па кручах.

Упершыню спяшаў назад,  
Не даўшы бой прыгодзе:  
У гэтым свеце я —  
салдат,  
А ў там-той свет — не згодзен.

*Лістапад, 1968, шпіталь*

## МАЦІ

Не парушаючы разлукі,  
Здалёк, нібыта неўпрыцям,  
Схапіла, вырвала за рукі  
З пакут, амаль што з небыцця.

Тваіх слядоў шукаю зноў я,  
Хоць у аблічча бачыў сам,  
Маё спрадвечнае здароўе,  
Мая душа, мая краса.

Жывеш ты ў сонцы, на прагалку,  
І стаў прасторным курны дом,  
А сню такой, як ведаў змалку,  
На жытняй постаці.  
З сярпом.

10.IX.1968

## НАРАЧАНСКІ ВЕЦЕР

Сядзіць на возеры стары,  
Нібы валун ля хваль імшэе.  
Святлее надвечар. Вятры  
Перадурэлі і цішэюць.

— Паўднёвы вецер — маладзён,—  
Дзед люлькай пыхкае, смяецца,—  
Красуню-жонку мае ён,  
Дык рана звечара кладзецца.

І я быў некалі васцёр,  
І да работы — не завала:  
Да сонца ўстань, працуй да зор,  
І часу, брат, на ўсё хапала.

21.XI.1968

## НАСУПАР ЛЁСУ

Прайшла дзяўчына... Лёгкі жаль  
Па стрэчы мімалётнай,  
Як быццам не стаяў амаль  
На сцежцы незваротнай.

Яна — мая або твая,  
А можа, пакалення —  
З гадамі ўзросшая ўтрая  
Учэпістасць карэння.

З зямлі прыйшоў, на ёй узрос,  
Над ёй лятаў у вырай.  
У жвір пакласці грозіць лёс,  
Ды вось з зямлі не вырве.

*22.XI.1968*

## **СВЕТ МОЙ МІЛЫ**

Мусіць, тут удачы многа,  
Што даводзіцца вяртацца  
З вельмі бойнае дарогі  
У хлапецтва ці юнацтва.

Свет мой мілы — незнаёмы!  
Быццам першы раз пазнаны,  
А зірнеш — і ўсё ж ты дома:  
Ходзяць людзі, блішча ранак.

Бачу тую залатую,  
Кацярок каля тэрасы,  
І як быццам зноў я чую  
Капітана Гатэраса.

Восень сушыць ліст грабовы,  
А шпачкі пяюць навысціг,  
І ўсё міла, гэтак нова,  
Нібы толькі нарадзіўся.

*24.XI.1968*

## **ПАДАРОЖНАЕ**

Сцежка далей вяла і далей  
Ад нахмуранае сасны.  
Наабапал яе ўзляталі  
Сінякрылыя цвіркунны.  
І спявалі там, ах, спявалі  
Дзве салісткі накшталт жаўны.

Мы спяшалі, мы ўсё міналі,  
Незнаёмай красе жадны:  
З-за лясін ужо выглядалі,  
Быццам літыя пад званы,  
Ветрам поўныя, громам хвалі  
Без'языкія перуны.  
Ці не гэтак вас сустракалі  
Ніягарскія валуны?

30.IX.1968

## З ЛІСТА

Аркадзію Куляшову

«Я знаю, што такое мукі»,—  
Ты напісаў, мой добры друг,  
Калі сябры былі наўкруг,  
І словы родныя, і рукі.

А я за сорок злосных вод  
Штодня патроху вывучаю  
Да іншых станаў пераход  
І мукі ўсе адзін трываю.

За вокнамі згусае муць,  
На бераг выплеснуты горад  
Надзьмуўся рыбінаю хвораі  
І б'е хвастом...

А чым дыхнуць?

2.XII.1968

## НОЧ У ЧУЖЫМ ГОРАДЗЕ

Як цяжка засынаць у горадзе чужым,  
Калі злавесны свет за тонкаю сцяною  
Раджае штось і топча разам з тым  
Усё, што стаць магло і мною і табою.

Як цяжка засынаць у горадзе чужым —  
Усе дашчэнтэ ўзрушаны пачуцці.  
Ты хоць бунтуешся, а знаеш разам з тым,  
Як цяжка тут заснуць і лёгка не прагнуцца.

*4.XII.1968*

## ХАДА ЧАСУ

Калі ў часу ёсць вочы —  
А хто сумняваецца ў гэтым! —  
Ён не збочыць ніколі  
На нізкія зоры, на ветах.

Ён праствуе на сонца,  
Глядзіць толькі перад сабою,  
Што яму не ў дарогу —  
РаSTRUШчыць жалезнай ступою.

*5.XII.1968*

## ЧОРНАМУ ТАВАРЫШУ

...А рэчку як ні падпірай,  
Яна за берагі прарвецца,  
Пераліецца цераз край.  
Так і народ у паняверцы:  
Як ні змушай, як ні трымай,  
Трапечацца жывое сэрца.

*6.XII.1968*

## ПАДАРУНАК

Гэта ты прыслала рана мне,  
Беларусь, з сваіх пагоркаў  
Нешта вельмі печаканае —  
Снег на вуліцы Нью-Йорка.



Як жа, мілы, як жа, белы мой,  
На санях ці на кіях,  
Ты прабег паўсвета цэлага,  
За сварлівы акіян?

І сняжыны над прасторамі  
У сузор'і павязаў...  
Каб яшчэ завая спорная  
Ды з-пад елкі дзераза!

10.XII.1968

## ЗАМОРСКІЯ КАЛЯДЫ

Амерыка спраўляе Хрыстова нараджэнне,  
Ялін прыбраных мноства  
і безліч без акрас:  
Зялёныя, вялізныя,  
на сценах сталі ценьмі,  
Крыжамі нават сталі:  
хрысціцеся — Крыстмас!

Дарослыя і дзеці  
купляюць падарункі,  
Не ўбіцца ў бакалеі,  
па кветкі — зноў чарга!  
Аж зіхацяць абліччы,  
калі ў руках пакункі,  
І кружыцца  
па вуліцах  
святочны балаган.

Ахвотна ўсе адразу  
паверылі паданню,  
Нібы яўрэйскі хлопчык  
сышоў у Віфлеем...  
Што гэта:  
сантыменты ці простае жаданне  
Схаваць сябе, жывога,  
ад робатавых схем,  
Ад гэтых надаедных  
забойстваў у кіношках,

Рабункаў па кватэрах,  
                                прысудаў без віны,  
Каханяў у калысках,  
                                радзін у шлюбных ложках,  
Ад мыліц, што кульгаюць з в'етнамскае вайны?

24.XII.1968

## ДАХАТЫ

Пакідаю:

                        пясходжаным горад Нью-Йорк,  
Неабжытай — краіну Амерыку.  
Ні яны мне, ні я ім як след не агорк,  
А пагледзеўся ў смак флібусцьерыкаў.

Да пароды буйнейшае лёс не данёс.  
Каб хацеў, дык няцяжка прарвацца, —  
А нашто, калі скрозь адчуваецца мост,  
Пераход у піраты з піратцаў.

Не спытае ніхто, як здабыты ваш цэнт,  
Хай сабе хоць крывёю апырскае,  
А калі гэты цэнт не наплодзіць працэнт,  
Вас палічаць і дурнем і пыскам.

Вось і лайнер пад крылы трымаюць вятры.  
Зважым рэчы, і ўсё — дзякуй богу! —  
Пацалуемся, хлопцы! Бывайце, сябры,  
Каб і вам у такую ж дарогу.

У машыну ступіў як сабе на зямлю —  
Сцюардэса з маскоўскага порта!  
Не турбуйся, падлогі ніяк не ўламлю,  
Хвор яшчэ і змарыўся да чорта.

Пэралёт наш працягнецца дзевяць гадзін.  
Калі мераць на тысячы метраў,  
Пада мною налічвае дзюралюмін  
Дзевяць — мора і дзевяць — паветра.

На такой вышыні, над такой глыбінёй  
Я лячу і ў дабры і ў спакоі:  
Родны бор наш намацваю змерзшай нагой,  
Мне завая махае рукою.

Мне адсюль хоць на крышку дадому бліжэй,  
Чуць далей ад хвалёнага раю.  
А што выюць турбіны і сэрцу блажэй —  
Перацерпім.

Яно акрыяе.

*17.XII.1968*

## ЗІРНУЎШЫ ЗДАЛЁК

Сівы туман прыпаў да берага  
І хоча з мора месяц выпіць.  
Куды ты мерышся, Амерыка,  
Закінуць каршуновы кіпець.

З вайной блукаўшы па выгарынах,  
Мы сербанулі горкай жыжкі  
І чуем, што ў гаршку наварана,  
Яшчэ не спытваючы з лыжкі.

*1969*

ВЕРШЫ  
1966—1973



\* \* \*

Некалі жыў адною  
Думкай — і ўноч, і ўдзень, —  
Хто ж там ідзе за мною,  
Ці толькі ўласны цень?

Ці ўжо зусім не будзе  
Гэткага, што б гукаў:  
— Не занядбайце, людзі,  
Продкам пачатых спраў!

Прымаразкам разводдзе  
Скута, як шкло ў акне.  
Сэрца на гэтым лёдзе  
Не пакаўзнецца, не!

Чую, ўжо вырастае  
Той, хто прыме зямлю.  
Не пазнаю, не знаю,  
Бачу яго, люблю.

Хай сабе непадобны  
Ён да мяне і вас,  
Святлейшы і болей добры —  
Яму дазваляе час.

Вырас на мне карэннем,  
Піў з нашых чыстых рэк,  
Мае маё сумленне  
Век той і чалавек.

1966

## КАНЦЭРТ

Р. Р. Шырму

Пагашаны агні... Адны пражэктары —  
То скочыць жоўты зайчык, то зялёны.  
Зал перайшоў на шэпт.

Што мае падарыць,  
Чым здзівіць пас падняты край заслоны?

Час да пачатку дзеі, слаўны час,  
Ён часта больш хвалюе, чым паказ!  
Вось так чакаеш ранішняй парой:  
Зары настой прыгубіць твоей настрой  
І — ўдалячынь!

На пошукі ізноў  
Нязнойдзеных краін, нястрэнутых сяброў.

...На пальчыках прабег

спазнёны нейчы крок,  
Заслона папалам. Знаёмы халадок  
Абвеяў твар.

Ужо нішто не трукне.  
Харысткі выплылі у белых сукнях,  
У чорным — спевакі...

Гук падае з рукі  
Празрыстай кропляй.

І — ўзляцелі рукі  
Угору ўладна.

І трапечуць гукі,

Змяняюць колеры,  
цвітуць,  
гараць,  
згасаюць,

Разводдзямі шумяць,  
вятрыскамі гайсаюць,

Гавораць да людзей  
лацінай, рускай, польскай  
І нашай роднаю, а больш надмоўнай мовай,  
Калі сугуччы замяняюць словы.

А зал, як карабель, плыве па хвалі коўзкай:

Столь расступілася, сышлі і зніклі сцены,  
Абняў мяне прастор, вагу згубіла цела,  
Хаджу па хмарах, месяц залачу,  
Вясёлкі рву, вяжу ў снапы тугія,  
Дажджом ліюся, рэхам рагачу,  
Маланкай бліскаю, б'ю морам берагі я,  
Смяюся з дзіцем, плачу з удавіцай  
І раны хвой зацягваю жывіцай.

Падняў мяне ў разлог  
Нятоптаных дарог  
Магутны чалавек, а можа, трохі бог,  
Не сівенькі дзядок, стары хвалько біблейскі,  
А свойскі, наш, з-пад Брэста ці з Вілейкі.

1966



## ГРАК І КОТ

Казачка без маралі

1

Жыў разумны чалавек,  
Падабаў жыццё без грыму,  
Не любіў ён прастарэк,  
А найболей падхалімаў.

І замест — падхалімаж —  
У яго злятала з вуснаў  
Вельмі часта — халуяж  
І яшчэ часцей — халуйства.

Не жаніўся той дзівак,  
Неслі з ім самоты ношку  
Заўдавелы грак Прымак  
І Яўдошка, кот ці кошка.

2

Што даваў, з'ядалі ўсмак,  
Падбярुць усё да крошкі:  
— Дзякуй! — вымавіць Прымак.  
— Дзякуй! — вуркне кот Яўдошка.

Не бярыце гэты факт  
Пад крытычную бамбёжку:  
Гаварыў вучоны грак,  
Мяўкаў цёмны кот Яўдошка.

Звычкі добрыя аднак  
Пераймалі,  
і патрошкі  
Крыў халуйства грак Прымак  
І пляваўся кот Яўдошка.

## 3

Неяк вышаў скрутны момант:  
Недзе ў лета на парозе  
Гаспадар паехаў з дому  
І забавіўся ў дарозе.

Дома спела заварушка,  
Грак і кот агаладалі,  
І яны душа на душку  
Ласым вокам паглядалі.

Ні ўкусиць дзён колькі запар,  
Ні глынуць вады з-пад крана.  
Грак аслаб, заснуў  
і ў лапах  
Апынуўся нечакана.

## 4

Кот душыў, вачыма бліскаў,  
А пасля дурыцца з ім стаў.  
Мудры грак прамовіў:  
— Кіска!  
Еш хутчэй, без падхалімства.—

Не прасіўся, не маліўся,  
Горда смерць прыняць гатовы,  
Нават цёмны кот здзівіўся:  
Вось што значыць прынцыповасць!

Але як ён ні трымаўся,  
Быў бы з'едзен без прыварку...  
Гаспадар якраз нарваўся  
І Яўдошку даў па карку.

## 5

Зноў жывуць у добрай згодзе,  
Дзе ён ёсць,— ваююць з грымам:  
Дзень пры дні і год пры годзе  
Дружна крыюць падхалімаў.

Крый ні крый, а трэба часам  
Халуяж па карку жарнуць,  
Калі кіем, калі пасам,  
Як Яўдошку гаспадар даў.

Але ж я пакпіў наогул  
І прашу сяброў шапоўных:  
Не шукайце больш нічога  
У радках маіх жартоўных.

1966

## УСТУП ДА ДЭТЭКТЫЎНАЙ АПОВЕСЦІ

Гаварыў мне аднойчы знаёмы:  
— Мусіць, пішаце вершаў зашмат,  
Вы, як быццам, пісьменнік вядомы,  
А вось буйнага твора — няма!

Што б ўзяць ды адгрукаць паэму —  
Дом прасторней і вышай страха.  
Можа, вы не знаходзіце тэмы,  
Ці атрамант пачаў падсыхаць? —

Я пабачыў: чытач не жартуе,  
Не абыдзе рахункі дарма.  
Можа, праўда, таму не пішу я,  
Што панаднае тэмы няма.

Не! На волю аж ломіцца слова,  
Гоніць хвалі жыцця акіян,  
І яны пераліцца гатовы  
У паэму, аповесць, раман.

Значыць, справа зусім не ў аснове,  
Скінь ляготу, збудуецца дом!  
...Так і быць,  
                                  пачынайся, аповесць,  
Лістабойным ліпнёвым дажджом.

Пачынайся са здрады кабечай,  
Ад бадзяння ля мокрага шкла,  
Як чакалі яе цэлы вечар,  
А яна і ў другі не прыйшла.

Потым...  
                                  Стыла на скверчыку цела,  
Рваўся пёс на пятоптаны след...

...Калі гэта чытво не дадзела,  
Так і быць, запрагайся, паэт!

## БРАХЛІВАЯ ПТУШКА

1

Няма тут ніякае шкоды  
І крыўды —  
ні мне, ні сябрам:  
Не ўсе адчыняюцца сходы  
Маім неспакойным вачам.

Ды злосць, як пачне казырыцца  
Маленечкі мешчанін,  
Што ведае ўсе таямніцы,  
Што імі ўладае адзін.

А гэта ў яго нецярпячка —  
Дый косткі няма ў языку! —  
Разнесці хутчэй па сваячках,  
Што чуў за дзвярмі на замку.

У момант ад вушка да вушка  
Паўзе распрануты сакрэт.  
Глядзіце — брахлівая птушка, —  
Не лішне запомніць партрэт.

2

Хрыпаты, як зношаны певень,  
Ён лічыць за рай, небарак, —  
Дарвацца, даскочыць і ў хлеве  
Пакохкаць, пагрэбціся ўсмак.

Ды ён — не з гарластых пачвараў,  
Тут іншы завод — шаптуны,  
Сустрэне кагосьці да пары,  
Ото ж папашэпчуць яны.

Ні рапак не мілы ім сіні,  
Ні белыя ў цвеце сады,  
Што ўбачаць, адразу абсліняць —  
Куды тыя вярблюды!

Жыруе на таннай ідэйцы,  
Што крытыцы стрыманы ход.  
З такіх не выходзяць гвардзейцы —  
Грудзямі на кулямёт.

Нічым сябе не ўвекавечыў,  
Аднак і не сцёрся ў жыцці:  
На свет, па абмылцы аптэчнай,  
Такога ж патомка пусціў.

Жыве і мяне выкпівае,  
Што таленты трачу свае...  
Я песні за чаркай спяваю,  
А ён толькі скварку псуе.

Жыве!

А куды яго дзенеш?  
І тут ужо гнеў, а не жарт:  
Ён прагне такога ў кішэню,  
На што ён і глянуць не варт.

Таварышы!

Як ні ўшчувайце,  
Я не адступлю ні на пядзь.  
Мы з вамі заўсёды на варце,  
І нам без яго ваяваць.

## РАЯЛЬ

Выганяючы статак вясновай парой,  
Разлучаў я хваіну з пахучай карой,—  
Скруціш дудку, прарэжаш у ёй галаснік,  
Сэрца ўставіш — і ты ўжо музыка з музык.

Ажывала свісцёлка ў дзіцячых губах,  
Пыльны шлях мае мары на спіне зыбаў.  
Зазывала ў дарогу, вяло без канца  
Не хваініна сэрца, а сэрца хлапца,  
Дый найбольш запявала на смутным ладу,—  
Пра бяду гаварыла душа праз дуду!

Нечакана вярнуў мяне ў даўнюю даль  
Наш тутэйшы, адменнай работы раяль.  
Ад блішчастага века над безліччу струн —  
Басавітых — на радасць і тонкіх — на сум —  
Ледзь відзён быў музыка, нярослы хлапчук,  
І на клавішы ўсе нестасе ў яго рук.

А зайграў:

і мяцеліца ў полі мяла,  
І Лявоніха вочкам паблісківала,  
І дзяўчына шаптала, і штось гаварыў  
Перад вечнаю ростанню бацька стары.

Гэта ведаў адзін я...

А як жа хлапчук  
Вывеў з цемры той свет і надаў яму гук?  
Ды яшчэ адгадаў, чым я зараз жыву,  
З чым у заўтра іду...

Я схіліў галаву

Перад поўнай душой,  
Перад спеўнай рукой,  
Перад той, што ўмывалася ў Нарачы з хваль,  
Перад елкай, чый голас сышоў у раяль.

1967

## ДАЎНІ МАЛІОНАК

Не слухае маці, не слухае свата,  
Уперлася дзеўка: жаніх глухаваты!

А бацька з аборы выносіць ляйчыну  
І кажа працягла:  
— Паслухай, дзяўчына!

А што табе вушы, зацірку заскварваць? —  
Выходзь за глухога, ён добра сталярыць.

1968





## ПАДСЛУХАНАЯ ПЕСНЯ

Слухаюць лясы,  
Зялёныя лісты —  
Смуткуюць дзве дзяўчыны,  
Дзве русыя касы:  
«Міленькі ты мой,  
Вазьмі мяне з сабой  
І ў тым далёкім краі  
Заві мяне сястрой».

Слухаюць лясы,  
Зялёныя лісты —  
Адказваюць два хлопцы,  
Два цёпрых галасы:  
«Мілая мая,  
Рад узяць бы я,  
Ды ў тым далёкім краі  
Ёсць у мяне сястра».

І вось ляціць з лясоў  
Вясёлы шум лістоў:  
Навошта вам разлука,  
На свеце ёсць любоў.

1968

## ПАД ЦЫМБАЛЫ

Кацярышка мая,  
Нежурышка мая!  
Калі ты мяне забыла,  
Прыгадай салаўя!

Пахадзі над ракой  
З камарынай талакой,  
Калі месяц зойдзе ў хмару,  
Памахай мне рукой.

*1968*

## ДОЖДЖ. КРАСАВІК, 1945

Растуць агністыя слупы  
Удзень і ўночы.  
З руін ляціць гарачы пыл  
І слепіць вочы.

Расстрэляны схіліўся гмах  
Над самай Эльбай.  
Дождж падае на чарапічны дах  
Па кроплі, слухаць нельга.

Прыйшоў у рэзведкі да нас,  
Засек балкончык,  
Пытае шэптам соты раз,  
Калі ўжо скончым?

Гатоў ён кінуць аўтамат  
І — на шпаніцу:  
Ёй сёння — заўтра, акурат,  
Пара кусціцца.

. 1969

## У РАННЕ

Пойдзе сонца ў спрат,  
Сціхнуць думкі-звягі...  
Нахадзіўся, брат?  
Не губляй адвагі.

Спора  
    зоры  
        ноч,  
Жоўклы месяц звяпе,  
А ты кроч,  
        не збоч,  
Шлях брукуй у ранне..

*1969*

## НЕШТА ЁСЦЬ

Светлы волас, звонкі голас  
І каса да паясá —  
Не дзяўчына, а краса!  
Чарначубы, чарнавокі,  
Сам высокі, крок шырокі —  
Люба глянуць на хлапца.

Гэта пара ў роўнай сіле  
На лугах, на паласе,—  
Так казалі людзі ўсе.  
Трэба сватаць пакрысе,—  
Бабкі так пастанавілі.

А дзяўчаты — ў смех дзяўчаты:  
Як там сватаць,  
Дзе там сватаць,  
Калі ўсё наадварот:  
Ён — у двор, яна — з варот,—  
Перабег дарогу кот.

Чорны кот?  
А каб ён здох!  
Дык за лапу і на мох.

Лета скончыла прыборку,  
Ураджаі на вазе,  
Дзядзька бусел ля пагорку  
На адной стаіць назе.

Вось хлапец выходзіць з хаты,  
Паднядзелен, як у свята:  
Плашч гумовы, адмысловы,  
Хоць і сонца, а не дождж,  
На назе блішчыць галёш.

Да дзяўчыны проста крочыць.  
— Можа, прымеш: гэта я.  
А яна пяском у вочы:  
— Дома ўся мая сям'я.—

Зноў пайшло паадварот:  
Ён — у двор,  
яна — з варот.

Словам, гэта валавода  
Трэпле вёску цэлы год.

А чаму ж у іх нязгода,  
І прычым тут чорны кот?

Што не хоча задавака  
За вясельныя сталы,—  
Тут закопаны сабака  
Ды, відаць, і не малы.

Нешта ёсць ці нехта ёсць.  
Вось і ўсё.  
Тлумачыць досць.

1969

## ПРАГА КРЫЛА

Каля сутокі дзікіх рэк,  
Падняўшы вочы ў неба,  
Стаяў без шапкі чалавек  
І еў кавалак хлеба.

У пушчы вырваўшы загон  
Дзярніны векавое,  
І рады быў і горды ён  
Сякеркай ды сахою.

Сузор'яў белаваты дым  
Да долу падаў хваляй.  
Мільёны светаў перад ім  
Знікалі і ўставалі.

Здавалася, яго знарок  
Не прыкмячаюць зоры —  
Зямнога пылу камячок,  
Загублены ў прасторы.

Глядзець у зіхаткі сусвет  
Было б не гэтак горка,  
Каб ведаў ён:  
з другіх планет  
Зямля здаецца зоркай.

Сава-начніца праз гушчар  
Залапатала крыллем...  
Ці раз ён марай учашчаў  
Да дзіў на небасхіле.

Сніў: уздымаецца, ляціць  
І нібыта крыламі  
Над міскай возера ў трысці  
Памахвае рукамі.

Нясе на мілю кожны ўзмах, —  
Між воблакаў дарога...



...А хто ж з нас не лятаў у снах  
Маленства залатога!

Ён меў тады такі ж узрост,  
Па моцы і па думках.  
За ноч, намуляўшы рабро,  
Абуджваўся з лятункаў.

Злятаў з нябёс па бедны глей  
І разважаў за сошкай:  
«Вось верабей — куды драбней,  
Але ж ляціць патрошкі!»

Здзіўленне брала, што жаўрук  
Упасці не баіцца, —  
Няўжо за хмарай, як павук,  
Вісіць на ўласнай нітцы?

Ён майстраваць пачаў крыло  
З пругоў і апранахі,  
Прыжмурваў вочы і далоў  
Скакаў з царкоўных дахаў.

Смяўся ўласнік дробных крам,  
Клялі ў царкве нябогу:  
— Не можа стаць спрадвечны хам  
Анёлам, роўным богу. —

Пан ушчуваў, аконам сек:  
— Пільнуй свайго акрайца! —  
І горка думаў чалавек  
Больш з небам не займацца.

Аднак жа чуў ён: спакваля  
Расце, бушуе сіла,  
Вучыла кроку перш зямля  
І лёту навучыла.

Крыло, палёт і вышыня!  
Да сініх зор спрадвеку —  
Зірнуць,  
ці ёсць на іх радня —  
Карцела чалавеку.

Яму хацелася займець  
Крылатага багацця  
На самай горкай між зямель,  
У самай курнай хаце.

Махаў з-пад хмар яму Ікар  
Крылом на пльўкім воску,  
Цераз сучём з ягоных мар  
Раджаўся Цыялкоўскі.

...Глядзіць,  
рагоча гурт сялян,  
Чуцён з-пад неба лёскат:  
Ледзь-ледзь вышэй плыве біплан  
За бусла з нашай вёскі.

Ды вось між зор ляціць зямляк,  
Смаленец,  
смелы хлопец.  
Ніхто не скажа — сілы брак,  
За крылы бог не схапіць...

Ты крылы нам усім дала,  
І пёдлеткі лятаюць,  
Радзіма прагі да крыла,  
Краіна залатая!

1969

## РЭЧКА ПАРАТУНКА

Рэчка Паратунка на Камчатцы!  
Якава ты, мілая рака?  
Мусіць, перад тым як так назвацца,  
Дзесьці ўратавала земляка.

Доўга я лавіў цябе на картах:  
Сіні хвост вільне — і ў акіян.  
З берагоў тваіх жалезным гартам  
Мне звініць бяроз каменных стан.

У гады сягаю пільным вокам,  
Ці салодкі меў, ці горкі лёс  
Той дзівак, што ў гэты край далёкі  
Наша слова добрае прынёс.

Кім ён быў? Відаць, землепраходцам,—  
Крок ступі і цуды прыкмячай:  
Снег ляжыць, а дно ягонаў лодцы  
Грэе кіпню чыстага ручай.

Чалавек ці звер хлапца параніў,  
Як з прасторам біўся за ключы,  
А з цябе зачэрпаў цёплай твані,  
Прылажыў і раны падлячыў.

Можа, ў сэрцы здарыцца нястача  
І рабіць адмовіцца рука,  
Рэчка Паратунка! У няўдачы  
Выратуй другога земляка.

Я сябе даўно ўжо цешу думкай,  
Што калісь, на ростані дарог,  
Наша слова стане паратункам  
Ад тугі, ад болю, ад трывог.

1969

## ПЯЗГАСНЫ ПОШУК

Вясёлы,  
прадублены ветрам,  
Зазнаўшы мароз і прышар,  
Як ты ні ўгрызаешся ў нетры,—  
Між пальцаў выслізгвае скарб.

Сціраючы потныя рагі,  
Не раз узлуешся дарма:  
Ківаюць галовамi драгі,  
А плёну пяма і няма.

Прамыты ўжо горы народы,  
І вось — залацінка!

Адна...

Не хмурся! Няма ўзнагароды  
За працу  
вышэй, чым яна.

Няхай не таймуецца сіла  
І пошук не гасіць святла:  
Адкрыецца поблізу жыла,  
Абы залатая была.

1969

## ЛІСТ МАЛОМУ СЯБРУ

На касе паміж азёр  
Ціхі, цёплы, сонны бор,  
А ў бары хаціна ёсць,—  
Ты ў яе — жаданы госць.

Тут жывіцы свежы пах,  
Тут спявае смелы шпак,  
А сінічак тых, дзяўбух,  
Не палічым мы і ўдвух.

Асачыў я ў гушчары  
Дзве лісіныя нары,  
Калі пойдзе ўсё на лад,  
Дык пабачым лісянят.

Хоць на трохі, хоць на чуць  
Прыязджай ды не марудзь!

*1969*

22.VI.41 — 22.VI.69

(Успамін)

Па ўсёй палескай старане  
Пажар клыкi ашчэрваў.  
Не сокам вішань чырванеў,  
Крывёй заліўся чэрвень.

Прасцёршы рукі за людзьмі  
На здратаванай ніве,  
Цягнуўся жнівень са слязьмі,  
Жніва вымольваў жнівень.

І хоць бы зернетка з капы!  
Ані,  
няма надзеі.

Адны гарматныя цапы  
Душу ад цела веюць.

\* \* \*

...Асєннiя днi. Чырванее рабiна,  
I прасiцца з кушiны ў рот журавiна.  
Я гэтай празрыстаю, яснай парою  
Нiяк не дараджу, дзе дзецца з сабою.

Уночы не спiш, дачакаешся рання —  
I цягне i вабiць на шлях вандраванне!  
Напэўна, напэўна за тым небакраем  
Рака маладосцi з бароў выбягае.

Иду i тапчу туманок вераснёвы,  
I сонца ўсплывае лiсцiнай пунсовай.  
Нiколі не бачыў, нiколі не быў,  
Нiколі так моцна зямлi не любiў!

1969

## РЭКВІЕМ

1

Ён ужо з хворага рабіўся чалавекам.

Хутка ўстаў,—

У трубцы раптам тэлефон разрываецца, звонячы.

У трубцы раптам

зайграўся рэквіем...

Як стрэл у сэрца.

Адразу — агонія.

Даволі!

Зноў дэтэктыўны фільм?

Дык пачніце з канца,—

дадушы надакучыла:

Такіх пачаткаў мільёны міль

Любоўная плёнка штодня раскручвае.

Не, тут папраўдзе.

Гэта — пачатак,

Нядаўна быты, зусім спадзяваны:

Забіты напавал чалавек сілаваты,

А на целе нідзе ані знаку раны.

2

Бязлюдныя вуліцы,

быццам бы громам абляскапы,

А дыхаюць парна.

Здаецца, уккрыты натоўпамі,

І лапак пад ногі —

з ласкавай яліны пушчапскае —

Адсутным працэсіям

ветрам адсутным натоўпана.

Ні плачу капелаў, ні ўзрыдаў аркестравых,

Паветра ж паранена крохкімі згукамі:

То ў неба ляцяць і вяртаюцца весткамі,

То б'юцца па бруку і робяцца чуткамі.



3

Адзін-адзіненькі, у долах в'язджаных  
Блукаў...

За лясамі, за рэчкаю сівяю  
Шукаў невялічкую кроплю бязмежнага —  
Азяблае плечка пад лёгкай хусцінаю.

Гукаў чалавек... Хоць бы водгулле з міласці!  
А з сэрцавай хаты, ад сэрцавых сенцаў  
Часцінка прасторы ў прасторы адбілася,  
Што ў доме жыла... І каса на сукенцы...

4

Яшчэ красавік  
без красак  
на лузе мок.

Дажджавік з туманоў  
апранала вясёнка ў застудзе.  
Чалавек падбег на тэлефонны званок.  
А трубка стрэліла.  
Словам — у грудзі.

Можа, не стрэліла, можа, сказала?  
Ну, так,  
і з вуснаў ляцяць кардечыны.  
Сэрца ж не бранірована,  
толькі што акрыяла,—  
Ледзь дакраніся, і напал рассечана.

А што ў тым слове?  
Нічога асаблівага:  
Хтосьці камусьці стаў непатрэбен.  
І ўраз адцураўся дарог пад ліўнямі,  
Вады не бярэ, нават хлебам грэбуе.

Курыць, маўчыць.  
Старасвецкі пакой:  
Дзверы — пад столь, у парозе грубка.  
Чакае.  
Тэлефон абазваўся званком.

— Ало!

Не тая...

Бязгучна страляе трубка.

5

Не цішацца смуткі, як ні прастарэкуем,  
Таго не вярнуць, што адклікана лёсамі,  
І граецца сам

самы горкі рэквіем:

Каханне як сыдзе,

не ўгонішся.—

босае.

1969

## ВОКНЫ ДАРОГІ

Зноў у вокны дарогі глядзяцца вагоны,  
У кур'ерскіх вятроў крадзе сны далячынь,  
І бяжыць цераз лес, і глядзіць з завакопня,  
Мітульгою і пеўнямі поўнач крычыць.

Я не ведаю цёплай краіны гасконца,  
Ды не горшай уцехаю лёс абдарыў:  
Мне руку падавала каўказскае сонца,  
На хрыбтах памагалі прыкурваць вятры.

Загаготвалі гусі...

У вырай станіцу

Кізяковым дымком павялі каміны...

Вось бы крылі каму! Ім жа так не сядзіцца,  
Белым хаткам...

Няўжо зазімуюць яны?

Я ў расстанях жыву і сустрэчамі поўны,  
Хоць не часта на колы стаўляю свой дом,  
А ўсё роўна, ўсё роўна —

сасмагшы вандроўнік,

Выпіваю блукальніцкі кубак пагбом.

І мне зноў да відна не давалася слова,  
Штохвіліны кідала і ў холад і ў пот,  
І дымела папера, крышыўся аловак,  
І басіў паравоз, як гугнявы фягот.

1969

\* \* \*

Кастрычнік блізка!

І аб гэтым

Напамінаю зноў зямлі,  
Якую раніцу над светам  
Упершыню мы паднялі.

Зямнога сонца абуджэнне,  
Пасля ўзыход

і — горны пік!

І не стрымаць ужо здзіўлення,  
І строіцца на песню смык.

1970

## ДОМ І З'ЕЗДА РСДРП

1

Тут дрэўцы малыя, як свечкі, гарэлі,  
Тут бляхі на дахах, як бубны, трымцелі,  
Тут рамы сляпыя, як раны, шчымелі,  
Калі мы, ад поту і пылу гарбатыя,  
Пасля гадоў —

цяжка вымавіць! —

трох,

Шапкі знялі перад ліпкай разгатаю,  
Што пільнавала сатлелы парог.

Той, за якім...

Хай гаворыць гісторыя,

Тут пачыналіся бальшавікі,  
Тут і Купала, з халоднай каморыны,  
Песню да сонца вадзіў напразткі.

2

Выраслі людзі, і ліпы пабольшалі,  
Пахкія лапы паклалі на дах,  
Ціха гавораць былыя падпольшчыкі, —  
Сэрца іх з намі, а вочы —

ў гадах.

Бачаць у далях сівбія таварышы,  
Сочыць за імі малечы гурток, —  
Як ён стаяў і палаў не згараючы,  
Як ён свяціў —

невялічкі дамок.

Быццам падполле на момант вярнулася,  
Сэрцы ўбіраюць партыйны агонь.  
З дахаў на дахі і з вуліц на вуліцы  
Полымя рвецца на свету аблоп.

І перад дзецьмі

дазвання амаль што

Крыюцца чырванню мацерыкі.

...Востра зіхцяць піянерскія гальштукі,  
Вечнага полымя язычкі.

*1970*

\* \* \*

Толькі вока заплюшчу,  
Лячу за віхурай  
З Белавежскае пушчы  
У восеньскі Тураў.

На дарожных развілках  
Сівсюць паданні  
Аб народных асілках,  
Народных паўстаннях.

Дрэмле ціхае месца.  
Буяюць ажыны,  
Мы тут вогнішча сэрцаў  
Сваіх разлажылі.

І гарэў тры прадвесні  
Касцёр партызанскі.  
...Не даспевапа песня,  
Не складзена казка.

Але сэрцы — пад прыскам,  
Яны не сатлелі,—  
З той пязгаснаю іскрай  
Той першай нядзелі.

Вы нас, добрыя людзі,  
Для свят не шчадзіце,  
А спатрэбіцца —  
Агонь разадзьміце.                   ў будзень

1970

## КАМЕННЫ СПЛАЎ

Таварышы!  
Хто ўласнымі вачмі,  
Калі ў агні даходзілі руіны,  
Ліппёвай раніцай пабачыў горад Мінск,—  
Збяромся і адзпачым гадавіну.

Каторую?  
А гэта ўсё адно —  
Дзiesiąтую або саракавую,  
Для нас яна ў наступнае —  
акно,  
Прасека ў час, які людзей гартуе.

Не сумны дзень прыгадак пра бяду,  
Хоць мы не так і мала гаравалі.  
Я на бяседу хлопцаў прывяду —  
Смерць прынялі  
і зноў пасмерць стаялі.

І вось яны:  
як быў хто — на пасту,  
Ды толькі ў рудах, глыбах камянёвых.  
Прыпала мне іх вызваліць адтуль,  
Даць уздыхнуць і крок ступіць са сховаў.

Каменны сплаў! Цвярдзейшы за метал.  
Алмазам не дарадзіш гэтай крушні.  
Як ажывіць?  
Хоць лазерам прастай,  
Інакш не вырвеш постаці з-пад стружкі.

Мне б да накалу слова давясці,  
Каб падняло, злучыла іх з жывымі.  
А не,— дык расчынюся ў пачуцці  
І адцвярдзею ў камень разам з імі.



## У ЛАГЕРЫ ПАЛОННЫХ

Што можа быць цяжэй, страшней?  
На волю шлях назаўжды страчац.  
Згасаюць тысячы людзей —  
То стрэлы косяць, то нястачы,  
А ў дол кладуць — не ўчуеш плачу.

Не дачакацца дабраты  
Ад тых, хто пазганяў за краты,  
І людзі рвуць вачмі драты,  
Хаваюць слёзы ў сэрца спраты,  
А ўсмешкай забіваюць ката.

Не бог вайны, нялюдскі бог,  
А чалавечак злой удачы  
Наслаў на край забойчы грай.  
Слёз хоць заліся, а не ўбачыш —  
Душа пры нелюдзях не плача.

*1970*

## ШЧАСЦЯ ВАМ

Боса, галодна, ў шорсткіх шынелях  
Дні падмярзалі юнацкія,  
Ворагу вока ў вока глядзелі  
Перад магільнаю наспаю.

Хай яна больш галавы не падыме,  
Тая нядоля шчымлівая...  
Пара за парай ідуць маладыя,  
Будзьце хоць вы ўжо шчаслівыя!

*1970*

## ЗАПЫТАННЕ АНТВЕРПЕНУ

У верш запісваю адзін выпадак,  
Амаль што не змяняючы ні слова,  
Так, як падаў яго часопіс ці газета,—  
Не помню што...

Такі ўжо час удаўся,  
І суткі грозяць сотняй пераменаў  
Ад радасці да гневу...

Вось Антверпен,  
Славуты горад, цёплая калыска,  
Дзе ўскалыханы Рубенсава фарбы.  
І гэты горад светлы выдаткуе  
Па дзесяць соцень ф'ранкаў за гадзіну,  
Каб зноў вайна наўкол дыхнула смерцю.

Я слаўлю дойдзідаў тваіх, Антверпен,  
З пашаны перад імі камянею,  
Не мне, а ім ты адкажы, Антверпен,  
Ім, што далі табе жыццё і славу,  
Скажы,  
чаму ты просішся ў руіны...

1970

## ДРАЎЛЯНАЯ РАЗЬБА

Хлебасей ступаў па гонях  
За сахою, не за плугам,  
Напінаў пастронкі конік  
І аж слаўся ад патугі.

Дзядзька сее — чэрці важаць!  
Дык на ліха гэта праца —  
Задарма жывёлу пляжыць  
І самому падрывацца.

Як жа выйсці з каляіны? —  
Ён знайшоў для мары спосаб:  
Коней выпіліў з кляніны,  
А прыгожых,  
а выносных.

І вясёлых, круташых  
Узагнаў на стрэшку з долу.  
...Паляцелі коні тыя  
Са шчыткоў у свет па долю.

Выйграў майстар бітву з часам,  
І чуваць аж па сягоння:  
Прыпусціўшыся за шчасцем,  
Капытамі звоняць коні.

1970

## ВЕЧНЫЯ СЯБРЫ

Ні ў якім доме не хапіла б  
Ім месца...

Нават пастаяць...

А да мяне такая сіла  
Збіраецца вечараваць!

Без іх святочныя парады  
Блішчаць,

без іх шумяць бары...

З далін сланечных Сталінграда  
Ідуць прыснуўшыя сябры.

Зірнём у свет, і стане горка...

Я чую зноў, што я салдат,

Яшчэ не здзеўшы гімнасцёркі,

Не разрадзіўшы аўтамат.

Жыву, чакаючы адведзін,—

Хутчэй, таварышы мае!

Нам на самоце і ў бяседзе

Той час спакою не дае.

1970

## МАЯ ПРАЦА

Да золку ўстаю,  
Працаваць пачынаю  
І кожнаму слову  
Іспыт учыняю:

Ці добра на вобраз,  
На голас ці тонка,  
Бо што як на вока  
Патрапіць патомку!

І гэтак — заўсёды,  
І гэтак — да кропкі.  
А кропку мне ў спадкі  
Узычылі продкі.

*1970*

## НАД ПАЛЕССЕМ

Разліліся палескія рэкі  
Люстранымі дарогамі ўдаль,  
І прыкована сэрца навекі  
Да радзімага плюскату хваль.

Прабязы па зялёных дубровах,  
Глянё у далеч вясновых палёў:  
Колькі самых душэўных сябровак,  
Самых верных на свеце сяброў.

Маладосць мая, лёгкая пліска!  
Не спяшай, залатая, пастой:  
Шчасце ходзіць так блізка, так блізка,  
Азірніся — дастанеш рукой.

*1970*

## КРЫНІЦЫ

Світае, рапак у росным доле.  
Спыняе збожжа  
Дзяўчат прыгожых:  
— Крыніцы пояць і жывяць поле,  
Каб тым крыніцам  
Сіл не пазбыцца!

Лясы шумнулі проста пад зоры,  
Ідуць на поплаў  
Насустрэч хлопцам:  
— Крыніцы льюцца кудысьці ў мора,  
Каб тым крыніцам  
Сіл не пазбыцца!

— Каб і хацелі, мы б не змялелі,—  
З зямлі-зямліцы  
Цурчаць крыніцы: —  
Дзякуй за тое сіле людское:  
Мы ўсё дужаем,  
Мы прыбываем!

1971



## ТЫЯ, АБ КІМ ПІСАЎ

Яны не былі мне знаёмы з маленства,  
Я іх падымаў і расціў уяўленнем,  
Здаралася часам злавіць падабенства,  
А болей было ад жыцця адхіленняў.

Як зараз...

Да мачты прывязаны паскам,  
Днём сыплючы зоры, варыў ён апоры.  
І холад, і вецер, а ён — калі ласка! —  
Сяброў выкпівае, гукае ў прасторы.

Я думаў — асілак, жахнешся, як злезе, —  
З шырознай грудзінай, стальнымі вачыма...  
Ён змёрз і абмок, і зусім не жалезны  
Вось гэты бязвусы, кірпаты хлапчына.

1971

## ПОЎДЗЕНЬ

Пакамянелі бярозы надрэчныя,  
Хоць бы дыхнула ў якой верхавіне.  
Булькаюць медныя міскі сланечнікаў,  
Поўдзень памешвае спёку ў Задзвінні.

Млее рака, ледзь вітаецца з кáнямі,  
Быццам не зналася з віхрамі, з бурамі,  
Дзе ёй, самлелай, грамамі аскаліцца,  
Мусіць, не здатна і хваліць нахмурыцца.

Раптам завіўся дымок ад паперчыны  
На далягляд... Заклубіўся, падсвечаны,  
І як ні быў ён у хмарах уверчаны,  
Вырваўся гром...  
І паўнеба адсечана.

1971

## МІНСКУ

Усплыве, як прыкрае, няёмкае,  
Штосьці ў цемры, вечна пад дажджом,  
Паўмястэчка з бразгатлівай конкаю,  
Самы большы — тры паверхі дом!

У далёкіх землях папалставаў,  
Папапіў вады з азёрных міс,  
Знаў старым, а стрэў цябе падлеткам я,  
Мой сардэчны дружа, горад Мінск.

Не таму, што цягне на пязвычнае,  
Разумею, гэта не паўда,  
Між усіх выгод жыцця сталічнага  
Больш за ўсё прыцягвае вада.

Берагі хаваючы крывавыя,  
Паплыла Няміга пад асфальт.  
Можам смела стаць марскоў дзяржаваю,  
Я ўжо маю першы статак хваль.

Хай яны гадуюцца, зыбаюцца,  
Пеняць з ветрам сінюю красу.  
Мне б данесці мару як жадаецца...  
Данясеш?

Дальбог жа дапясу!

1971

\* \* \*

Зноў ажыны паўзуць па зямлі.  
Серп аджаўся і свеціць акрайцам.  
Дзе ж вы тупалі, дні, дзе былі?  
Ужо бусел за мора пабраўся.

І за выраем — з хат, па імхах  
Позні верасень курьць дымкамі...  
А якая мне трэба страху,  
А якіх падарожжаў шукаю?

Каб жа ведаць!

Спакой і віхор  
Лёс няроўнаю мераю мераў:  
Б'ешся, рвеш акіянскі прастор,  
А вяртаешся шумай на бераг.

1971



## ДАРАДА СЭРЦУ

Маркотна мне вясну страчаць у мяккім ложку.  
Хваробы — што рабіць! — бяруць сваё

патрошку,  
Пільнуюць з-за вугла: не разыходзься дужа,  
Пара на тармазы больш націскаць, мой дружа!  
Марней, хадзі цішком у медыцынскіх лейцах,  
Абы не хваляваць і не натужыць сэрца.  
Астудзіш так яго, і ўжо не сэрца будзе,  
А торбачка крыві, што ні сабе ні людзям...

Хутчэй устань, ідзі, у твар глядзі пагрозе,  
Парвіся, сэрца, лепш ты з песняю ў дарозе.

1971

## ПРАДЧУВАННЕ

Ужо ты на ўсё гатовы,—  
Пець песні, ісці ў штыкі,—  
Не чуеш цяжару слова,  
А слова — твае рукі.

Сказаць жа ўсяго не ўхопіш,  
Хіба што пачнеш крыху.  
І хтось, на памежку з кропам,  
Адчуе пад сэрцам клопат —  
Сустрэць цябе на шляху  
І песні падаць руку.

1971

\* \* \*

Заўжды была ў народзе майстру хва́ла,  
Хто сэрцам чуў, на што пусціць сасну:  
Стаўляў дамы, меў талент на цымбалы  
І, што паробіш, браўся за труну.

Псуе вуглы не струмант, а няўмека —  
Не ганьце звонкай славы тацара!  
Натрудзь руку сякерай дрывасека,  
Там, на лязе, — удача разбьяра.

1972



## ДОМ ПАЭЗІІ

Пры самым ганку — зор папас,  
Пяе п'явун, чуваць сабаку,  
Тут сцены, праўда, без акрас,  
А ў іншым не дасі ім браку.

Сам будаваў. Хоць часам дуб  
Падасца воку шэрым звонку,  
Крані рукою гэты зруб —  
Ён абзавецца рэхам звонкім.

І тканак дрэва тайны ход  
Адкрыецца ясней, як слова,  
І ўчуеш ты, на колькі год  
Мая пастаўлена будова.

*1972*

## НАДЫХОД СЛОВА

1

У чалавечых тлумах  
Чуюся аднаверцам:  
Сэрцу хочацца думаць,  
Думаць хочацца сэрцам.

Згукі лаўлю і зрухі  
Чуйна, як на паверцы:  
Сэрцу хочацца слухаць,  
Слухаць хочацца сэрцам.

Золак людской удачы  
Поўніць вачэй азерцы:  
Сэрцу хочацца бачыць,  
Бачыць хочацца сэрцам.

2

Сцежка ідзе, не збочыць,  
Шляхам у век прарвецца:  
Сэрца ўражае вочы,  
Вочы глядзяць у сэрца.

Хтосьці пашэпча ціха —  
Рэха мне адгукнецца:  
Сэрца кранецца слыху,  
Слых пазвініць у сэрца.

Жыць не па звыклай мерцы,  
Лёсам шукаць ратунку:  
Думка бунтуе сэрца,  
Сэрца раджае думку.

*1972*

\* \* \*

Выходжу ў лес, крышу акраец  
Сябрам крылатым на траву.  
Яны спяшаюць, адлятаюць,  
Што ім, як я тут пражыву!

Усё смачней жыцця асушак,  
Усё ясней вясны відно,  
А ты стаіш, як бор без птушак —  
Шуміць, а свеваў не чутно.

1972

## ЗА ПОКРЫВАМ ЛЕГЕНДЫ

Паданне ёсць, вякі яго разнеслі  
На памяле сарочына хваста:  
Дзяўчына, ў жопках у старога цеслі,  
Не знаўшы грэху, прывяла Хрыста.

Ці дух зляцеў, ці нейкі служка божы,  
Хто б ні дапяў, — разважыў муж-дзядок, —  
Няхай без крыл! Абы ён быў заможны,  
І з хлопца выйдзе коннік ці прарок.

...Ідзі ў легенду! Стукай, каб адкрыла,  
Што ў цеслі быў чаляднік, піў барыш,  
З усмешкаю стругаў да люлькі біла  
І са слязьмі вычэсваў дуб на крыж.

1972

\* \* \*

Адкуль жа зноў паўзеш, трывога?  
Ніяк пазбыцца не магу...  
Ўрануўся лёд, за хваляй Волга  
Пагнала пр'ігадак шугу.

Я зноў той бераг атакую,  
А вечар сціх і не міргне:  
Хаваў агонь, хаваў ён кулю,  
Яна прабіла грудзі мне.

1972

## ЗЯЛЁНЫ МОЙ ДОМ

Ёсць у нашай краіны  
Ад дзён яе раніцы  
Дарагія мясціны,  
Дзе шапка здымаецца.

І хоць крыгі ваякоў  
Прайшлі над гарадзішчамі,  
У імя ваякоў  
Тыя месцы ахрышчаны.

Там народнае гора  
Пад жвірам засыпана,  
Там падцята пад карань  
І панства і прыпанак.

Колькі помніць Палессе,  
Гаі нарачанскія...  
Дый уся ж ты, як песня,  
Зямля партызанская.

О зялёны мой дом,  
Падпяразаны рэкамі!  
Мы ўсяго не спяём,  
Даспяваецца некалі.

1972

\* \* \*

Галлє шуміць...  
Як дзепь, так поч  
За вокнамі хістаецца,  
З вятрамі сварыцца яно,  
І з лістам ліст спрачаецца.

І я ўлагоджваю вятры,  
Міру лісты апошнія,  
Палю асеннія кастры  
І зоры наддарожныя.

А можа, згледзеўшы здалёк,  
Душа душы паклоніцца,  
Падхопіць зыркi вугалёк  
Мае лясной бяссонніцы.

1972

**КРЫТЫКУ,  
ЯКІ ДАКАРАЎ ЗА АРХАІЗМЫ**

Старое слова! Ах ты,  
Якая ж тут бяда?  
А продак мой пра нафту  
Казаў: гарывада.

Стаймуйцеся з імпэтам,  
Шаноўны ягамосць!  
Галоўнае не ў гэтым,  
А ў тым, што нафта ёсць.

*1972*



## НЕАДОЛЬНЫ ВЫРАЙ

Яшчэ цяпла папачакай,  
А ўжо кідаюць пералёткі  
Свой вырай, свой птушыны рай,  
Што быў людскім, казалі продкі.

Калі нас выгналі за грэх,  
Адтуль і птаства ўсё з імнэту  
Шугнула следам, ледзь не збег  
Сам — ад пуды — стваральнік свету.

І вось — ляцяць! З усіх дарог,  
Насустрэч згубам у вандроўцы,  
Пад сіні ліст, на спелы мох  
Звіваць гняздо, спяваць сяброўцы.

Ляцяць у край згрызот людскіх —  
Хай выбачае вырай вечны  
За той жыцця кароткі міг,  
За грэх салодкі, чалавечы.

1972

## СОН

Я падымаўся па гару,  
І дрэвы талакою —  
Чаму, ладу не дабярэ —  
Услед ішлі за мною.  
Я клаў зарубкі на кару,  
Каб знаць, адкуль якое.

Каб ведаць, дзе іх пасадзіць  
Зноў у лясной гасподзе.  
Яны павінны свет будзіць,  
Жывіць красу ў народзе,  
Яны ж не людзі, каб хадзіць  
Па бітым шкле стагоддзі.

Спынюся, спыняцца яны,  
Зірнём за акаёмы:  
Налева — грозяць перуны,  
Направа — страшаць стромы,  
І за імглою не відны  
Шляхі на дол, дадому.

Хоць ні ступіць, ні добра стаць  
Нагімі каранямі,  
Стаіць сяброў зялёных раць —  
Расткамі крышыць камень!  
І пачынае заклікаць  
У засень салаўямі.

Як ні стаўлялі мой народ  
На босае карэнне,  
Як ні араў мяне парог  
Нялюдскага знішчэння —  
Я аджываў, як назварок,  
У новым пакаленні.

І зноў, і зноў у свой прастор  
Яно ўрастала з болем:  
Касіў віхор, складаў тапор,  
А падымала голле!

Ад зор да зор чудён мой бор  
На ўсім зямным застоллі.

*1972*

## ЗДАРЭННЕ Ў САНАТОРЫІ «НЯСВІЖ»

У даўнім замку Радзівіла,  
Дзе восень дыхала з муроў,  
Мяне гарачка паваліла  
І не ўцякла ад дактароў.

Тады праз ласку гэтай цёткі,  
Паміж трызнёй і забыццём,  
Я сівых сцен выслухваў плёткі,  
Быў старасветчыны гасцём.

Бляшаны круг каціла поўня  
На здзірванелыя валы...  
Здалося мне, ў палацы поўна  
Яго насельнікаў былых.

Пазнаў адразу, толькі глянуў:  
Як дама трэф між дробных карт,  
Княгіня з роду Каштэлянуў,  
Што насадзіла дольны парк.

Князі, хто ў цёмных сутарэннях  
Знайшоў касцям надзейны спрат,  
Жывыя нашчадкі з прагненнем,  
Каб спадкі адхапіць пазад.

На залу біў агопль каміна,  
Быў стол накрыт на сто персон,  
І тут

не ў крэсле —

на драбінах

Сядзеў знаёмы пехта...

Ёп!

Пры самай плыні аксамітаў,  
Што з танцу ў танец гнаў габой,  
Драмаў, зпябыты, абабіты,  
Канёк з адвешанай губой.

Але яздок!

На твары веліч,  
Нібы гасціць у панства звык,  
Слуга князёў, Міхал Міцкевіч,  
З-пад Мікалаўшчыны ляснік.

Яго падступна падбівалі:  
— Міхал! Пакінь ты нам хланца.  
І частавалі: падлівалі  
І падкладалі без канца.

Хоць чарку мог ён добра лыкаць,  
Не расшчапіў замкнёных губ:  
Каля драбін стаяў Музыка —  
Ці то Сымон, ці то Якуб.

— Ты чуеш гэтую катрынку? —  
Міхал паскардзіўся яму: —  
А ну іх к ліху! Едзьма, сынку,  
У Стоўбцах зойдзем у карчму.—

Згас княжы вензель на балконе,  
Растала ўсё — і шум, і сквіл,  
І пацягнуў калёсы конік  
У прадсвітальны небасхіл.

1972

\* \* \*

Зайці папрышывалі гузікаў  
На пух даліны снегавой.  
Свет аглядаю, не абвузіўшы  
На свет, які жыве са мной.

Для прадзіва ці то ад крадзіва  
Два вокі ў хмары б'юць наўсторч:  
Падоўжваць дзень мне сонца дадзена,  
А месяц — падкарочваць ноч.

З чаго яны? З агню ці з вадкасці?  
Што ў іх — ці золата ці медзь?  
Хай знаўцы важаць тыя якасці,  
А я вазьму, што трэба мець.

Ці ім нядужыцца, бо кружацца —  
Чортведама! — ў высачыні,  
А час часом, бывае, мружацца,  
Не дасылаюць прамяні.

Тады я сам падвор'е яснае  
Пад белы звон калакалуш  
Раблю,  
                    гляджу вачыма ўласнымі  
У сховы долаў, сховы душ.

Дарма, што блытаецца заячы  
След у даліне снегавой,  
Буджу свой свет, не наракаючы  
На свет, прыдуманы не мной.

1972

## ТЭАТР ВАЕННЫХ ДЗЕЙ

Я дзесьці прачытаў:  
*Тэатр ваенных дзей...*  
І ўбег  
        у бег атак,  
У крык,  
        у кроў людзей.

Агоп — гусцей, гразней,  
Рады — вузей, радзей.  
І раптам —  
        сціхата...

Хіба ж гэта спектакль?  
Не гаварыце так!

Што, можа, быў тэатр,  
Калі, аматар здрад,  
Прывязаў белы кат  
Сіпаяў да гармат?

Ці граў тады тэатр,  
Калі ў пушчанскі спрат  
Вёў за сабой Кастусь  
На бітву Беларусь?

Снарадам рве снарад,  
Б'е мінны вадаспад,  
А крок —  
        і Сталінград,  
А перад ім салдат.  
Стаяў.  
        І стаў сівы,  
Стаяў і нежывы,  
Стаіць з магільных крат.  
Няўжо ж і тут тэатр?

Цаляе ў мірны борт,  
Дзе толькі рыс і корт,

Бамбіць заморскі чорт  
Бальніцу і курорт.  
На прысак дзьмуць вятры,  
Прымае сэрца гарт.  
Сябры і несябры,  
Зпоў скажаце — тэатр?

І Брэст, і схілы Татр,  
Крываваых сотні рат,  
Што сплочваў сын і брат,  
Каму ў зямлі спакой  
Даў край удзячны мой.

І гэта ўсё — спектакль?  
Не гаварыце так...

1972



\* \* \*

Часцей і часцей на сябе наракаю —  
І сэрца не тое, і тонус не той,  
А раніца гляне — за працу сядваю,  
Бо сам не зраблю —  
не даробіць ніхто.

Нічога з таго, што самім перачута,  
Чым сэрца закута было ці раскута,  
Што меў за жалобу,  
што ведаў за свята,  
Як промнем і хлебам рабіўся багаты,  
Што знойдзена мною, не мною пабіта,  
Забыта і зноў, як навінка, здабыта.

Каму перадам і каму я даверу  
І шчасце даверу,  
і радасці меру,  
Пагоду краіны, садоў яе цвет  
І вока людскога завоблачны свет.

Не страшна аддачы, на ўзгор'ях удачы  
Яшчэ даражэйшае чую і бачу  
І вам аддаю, покуль сэрца стае...  
Не трэба шумець, дарагія мае!

1972

\* \* \*

Мой родны кут, як ты мне мілы!

*Л. Колас*

Я знаю, сонца — залатое,  
Са срэбра месяц skut.  
Я маю болей дарагое —  
Мой родны кут.

Ці хвоі ў снежаньскіх папах,  
Ці лён цвісці гатоў —  
Мне хораша,  
я ўрос на пахі  
У гурт сяброў.

Жывой вадой мне сэрца поіць  
Братэрства цуд.  
Нітуеш ты са светам повязь,  
Мой родны кут!

*2 лістапада 1972*

## ДАРОГА ПЕСНІ

Пушчай ідзеш ці пусткаю,  
Дома, ў чужой зямлі,  
Песня, будзь беларускаю  
І пад вясельнай хусткаю  
І ў баявым шыпялі.

Людзі з вуснаў у вусны  
Прымуць, перададуць,  
Толькі будзь праўды лустаю,  
Толькі сабою будзь.

Хмелю густую брагу,  
Белы убор калін,  
Сонца ліпнёвых ягад,  
Нівы тугі паліў,—  
Несла ты сцежкай грузкаю,  
Вузкай, без каляін...

З вогненнай ператрускаю  
Выйшла ў свет беларускаю,  
Як цябе ні клялі,

*1973*

## СУСТРЭЧА З ПЕРАКОПАМ

Цягнуў мяне цягнік паштовы  
На поўдзень лета даганяць.  
У стэпе конь скакаў вішнёвы,  
Падобны мала да каня.

Іржаў...

З-пад пог ляцелі макі...

І вокам рынуўся туды

Мужчына:

кепачка набакір,

Руды кліночак барады.

— Ты знаеш, колькі тут скакала,—

Сказаў і ўцёр узмокшы лоб,—

А пад Турэцкім валам пала...—

Нас апаліла:

Перакоп!

І з-за акна дыхнулі промні

Неўтаймаванаю вайной.

Нібы збянтэжаны, што ўспомніў,

Устаў ён:

— Вось і мой Джанкой.—

Тады

ў вагона за парогам

Пабегла на прыволжскі лог

Мая вайсковая дарога,

Зялёны мех і кацялок.

1973

\* \* \*

Цемра пад светам  
Яшчэ згусае,  
Але праз гэта  
Бяда малая!  
Справа жывая —  
пераважае,  
Пераважае,  
Перавышае.

Хутчэй распагоджваецца  
На світанне,  
І людзі ўходжваюцца  
Да змяркання:  
Справа жывая —  
пераважае,  
Пераважае,  
Перавышае!

*1973*

## ЗІМОВЫ МАЛЮНАК

Са срэбнай пражаю ў далоньцы  
Бяжыць завея.

За акном  
Спічак зялёнага ядлоўцу  
Закручапы верацяпом.

Сціхае...

З шэрых,  
Пасівелых

Хмар

вылятаюць матылькі  
На ўмёрзлы бераг.

Беляць белы  
Ручнік ракі.

*1973*

## ПРОБЛІСКІ ВЯСНЫ

Плыла імгла, і кашляла вясна.  
Пачаўся флюс, малым балелі зубы.  
Ляныя ўзмахі жоўтага вясла  
Ляное сопца слапа з белай згубы.

Той сакавік усім даўно абрыд,  
Вятры яму хаўтурнае свісталі,  
І на душы быў шэры краявід  
З малой надзеяй —  
  вельмі! —  
  на світанне.

Ды лівень заіграў на капяжы,  
Гром даў у ладкі, стала светла ў полі...  
І гэта ўсё? І тут зачэпка жыць?  
Нібыта, не...  
  А мне было даволі.

1973

## БЯРОЗАВІК

Аж змогся парны вецярок,  
Хоць клікні сонца — памагай!  
А ўсё ж ён хмару прывалок  
І вывернуў на белы гай.

Ад галавы да ног  
Намок,  
Ды нездарма — прагнуўся сок!  
І гай узяў ды зашумеў,  
Як у зіме шумець не ўмеў.

І тут жа пранізала снег  
Зялёным вусам дзераза,  
А сок галінкі абабег  
І, як сляза,  
Упаў з ляза.

1973



## АДКАЗ

Мой вораг мармытаў,  
Стаіўшыся ў транзістары,  
Што камуністам стаў  
Я пры астатняй прыстані.

А што, аціх прыліў?  
А суша — не зыбаецца?  
Я стаў, таму што — быў.  
Іначай не здараецца.

*1973*

\* \* \*

Падманулі на ладушкі,  
Падманулі на казку  
І за лапачкі-драпачкі  
Палажылі ў каляску.

Ціха песня пагодная  
Тую казку змяняла.  
Ноч вагоны пагойдвае  
Ад перона вакзала.

І на вокнах у шэрані  
Беразак закусціўся...  
Спі, маленькая, ў шэранькай,  
У блугенькай хусцінцы.

*1973*

## ДЗЯЎЧЫШКІНА РАШЧКА

Вось яно, святло!  
Сонца ўжо ўзышло.  
Ведаць мне хацелася,  
Дзе на поч падзелася.

Так і не дазналася,  
Дзе яно хавалася?!

*1973*

## ПАЧАТАК ЧАЛАВЕКА

Дзе паўвека, дзе ўвесь свой век,  
Быццам жар у глухой загнетцы,  
Ў чалавеку спіць чалавек,  
Ён пачнецца, калі пранецца.

Не гукайце яму — ўставай! —  
Не ўшчувайце, чаму спазняецца,  
Не турбуйце яго, няхай  
Пачынаецца, прачынаецца.

Хоць шуфлюе аўсы ў засек,  
На падмуркі ўзрывае гнейсы,  
Але спіць яшчэ чалавек —  
Ён пранецца, калі пачнецца.

Можа поруч прайсці балід —  
Не скранецца,  
а бразне вочац —  
Ён прахопіцца і паўзрыд  
Будзе плакаць ці зарагоча.

Хлыне дзень да яго вачэй,  
І жыццё здасца добрым святам,  
Прыме ў сэрца бары, дзяцей,—  
Гэтак прыйдзе яго пачатак.

А задыхае смерць за метр,  
Ён падымецца,  
без прыжмуру,  
За хвіліну агледзіць свет  
І, ўздыхнуўшы,— на амбразуру.

Не ўскладайце тады вяпцоў,  
Не спявайце хвалы па часе.

Гэта — доля жывых байцоў:  
Ён не скончыўся, ён пачаўся.

## НАСЛЕДАВАННЕ НАРОДНАМУ

...А жылі-былі ў свеце тры тугі,  
Злыя тры тугі — падкарытухі...

У малодшай тугі бракавала кос,  
Падплятала яна ў косы конскі хвост.  
Нос — на дзесяць рос, на адну саспеў,  
Між вачэй не ўлез, на ўсю губу сеў  
І хаваўся за негустою,  
Хоць і баба, за барадою.

У сярэдняй тугі — не было нагі,  
Успіралася на хатуль даўгі,  
Руку правую ёй па локаць  
Адсушыў, ад'еў труйны блёкат.

У старэйшай тугі — над ілбом рагі,  
Пад вачмі кругі,  
З рота дух благі,  
Вочы плаваюць у алеі:  
Хто падыдзеца, так і ўмлее.

Ёсць ці не грахі,  
Дзьмуць у тры духі,  
Гнуць у тры дугі  
Злыя тры тугі...

Завіхаюцца падкарытухі...

Намагаліся цёткі нядобрыя,  
Каб на іх былі ўсе падобныя,  
І людзей з чалавечай рочаці  
На капыл на свой паварочвалі.

Ды прыйшоў красавік у госцікі,  
Варухнуў ён вятрамі цёплымі,  
Падхапіў тры тугі — выносьцеся! —  
Не паспелі ўзляцець і — лопнулі!

Казка расказана быццам дзіцячая,  
Калі хто хоча, хай перайначвае,  
Як аджылі  
Тры тугі, разбойніцы,  
Як пачалі  
Пад іх людзі строіцца:  
Недзе ў бародах  
Хаваюць насы,  
Следам за модай  
Па пуп — валасы,  
Кос не хапае — скубуць у кабылы,  
Дзеўкі з хвастамі — страшная сіла!  
Не надужаюцца надта размоваю,  
Ходзяць маўчком, нібы губы за пломбаю,  
А пад вачыма кругі вымалёўваюць,  
Рукі і ногі ў шэйках выломваюць.

Простая казка і ясная прыказка —  
Што на прапіску, што тут на выпіску.  
Я памаўчу...

У стаялыя рочаці  
Вы ж і не хочаце,  
Вы ж і не збочыце.

1973

## АХОЎНІКІ ПРЫРОДЫ

Райтамнейкі адзел  
Па ахове прыроды.  
Сумнаваты надзел:  
Дрэвы, птушкі і воды.

Адшукаць бы ручво,  
Каб крыніца даіла ім  
Хоць такое пітво,  
Што завецца чарпіламі.

Паляўнічых пяць пар.  
Узялі па акрайчыку.  
На чале сакратар  
Палікар  
Папівайчанка.

Ловяць кожны дымок,  
Пакуль нос не зачыхае...  
Дзе ж той скок-пераскок  
Варыць піва з зайчыхаю?

Самагоншчык, басяк!  
Злупім штраф мы патураю.  
Прачасалі хмызняк  
І сядваюць, закурваюць.  
Не паспелі дастаць  
Аганьку паляўнічыя,  
А тут лапа з куста  
Чыркнула сярнічкаю.

Заяц!  
З мызай у бражцы  
І з кульбай альховаю:  
— Эх, і дзюбнем жа, братцы,  
Пад вашай аховаю!

Паляўнічых пяць пар  
На маленькага зайчыка...

Першы б'е сакратар  
Палікар  
Папівайчанка.

Позна крочаць дамоў  
З панапханымі сеткамі.  
Непаганы улоў —  
Зайцы з жонкамі, з дзеткамі.

Райтамнейкі аддзел  
Па ахове прыроды.  
Вельмі шчодры надзел:  
Дрэвы,  
Птушкі  
І воды.

1973



## ВЫПАДАК У ЛЕСЕ

Рэчы — яшчэ прыдатныя для ўжытку,  
але як толькі тэрмін карыстання  
сыдзе, гаспадарнікі, склаўшы аўтарытэты  
пратакол, пускаюць іх у глум, на злом і  
спаленне. Чамусьці гэта называецца  
спісванне.

З газет

Грыбны канчаючы абход,  
Сеў пакурыць я.

Пад сасной

Зірнуў з травы знаёмы бот —  
Ну, хай не той, такі, як той,  
Што ў танец нас вадзіў з табой  
Пры саменькай перадавой.

Як мог сюды ён забрысці?  
Напэўна, з некім

заблудзіў.

А можа, ў лесе стаў расці  
І вельмі добра зарадзіў:  
Вунь — зноў адзін, яшчэ адзін!  
Ды тут паўсотні пар, бадай!

А-аа! Сотня ног пайшла праз гай...  
Так! Сотня ног

пайшла праз мох

Без іх...

Разуўшыся, лягчэй

Вачэй,

Вушэй

Мінуць заслон

І зняць варожы гарнізон.

Не, тых часін астыў прышар.  
Куды ж падзеўся гаспадар,  
Што чысціў бот, падладзіць мог?  
Няўжо сама паўсотня пар  
Зраклася гаспадарскіх ног

І зеўрае з лясных палян  
Пустымі жэрламі халяў!

Каб столькі ботаў ды ў калгас  
Па той вайне! — скупы быў час,—  
З аркестрам дар бы прынялі,  
Яечань колькі б напаялі!

Яно б і зараз: кожны бот  
Агледзь, падмаж — пайшлі б у ход.  
Маглі б і хвоі траляваць,  
Маглі б каналы паднаўляць,  
Дзяўчат праводзіць нацямку  
І жыта веяць па таку...

Але не змогуць...

Ад мыска

Аж па абцас, наўкасяка,  
Паклаўшы на калоду, сек  
Па задніках, па перадках,  
А пападаў і па руках  
Тым, хто абутак шыў навек  
Маім сябрам-умельцам...

Сек

Таксама друг мой — чалавек.

Б'юць па калодках тапары,  
Сякуць не па чужым дабры.

1973

## ГРЫБНІКІ

Ведер дыхае дурпап'япавы...  
Нахадзіўся ўжо, ледзь жывы...  
Раптам сподачкі паліваныя  
Зажаўцелі паміж травы.

Хто такія?  
Якія рыжыкі!  
Тут вышэй падымай — рыжы!  
Аж калоцяць грыбныя дрыжыкі,  
І аблізваюцца нажы.

Плечка ў плечка, задраўшы лычыкі,  
Ці ж паблытаеш іх з лісічкамі!

Паўз каналы, вадой палітыя,  
Пром пад дужку кашы набітыя.  
І Палессе тут, і Венецыя,  
І дзяўчаткі вунь івянецкія.

Самі крышачку рыжаватыя,  
Б'е з-пад веек зялёны дождж.  
Пачакайце мяне, дзяўчаты,  
У каго з нас паўнейшы кош?

*1973*

## ДВА ГАЛАСЫ

— Вясна ў лясной глушы...

— Садзіся і пішы!

— Сышліся дзве душы...

— Садзіся і пішы!

— Палаюць дзён лаўжы...

— Садзіся і пішы!

— Ліецца кроў з душы...

— Садзіся і пішы!

*1973*

\* \* \*

Спяваем лепей або горай —  
Адным хвала, другім дакор,  
А колькі песень села ў горле,  
Не вырваўшыся на прастор.

Пачадзеўшыя ў курных хатах,  
Паглухшыя на казематах,  
Пастаўленыя да сцяны,  
Пазасыпаныя ў акопах,  
Замёрзшыя на горных тропах,  
Не заспяваліся яны.

А каб на свет ім нарадзіцца,  
А каб на дол не ўпалі ніцма,  
О, як бы чутна стала нас,  
Мой час!

*1973*

\* \* \*

Прад абліччам вечнай далі  
Выбачай — кажу зямлі:  
Як цябе мы шанавалі,  
Са штыкамі межавалі,  
Капытамі рунь таўклі,  
Палівалі кроўю, потам,  
Пралі жылы калаўротам,  
Рвалі мінамі палі.

Праўда, шмат дасталі сталі,  
Солі цяжкія кулі,  
Асушалі,  
Абваднялі,  
Веж да зор набудававалі,  
Ды вось — друз не падмялі!  
Не ўшчувай — старыя чэрці! —  
Не паспелі, стала сэрца,  
Ну а то б не падвялі.

*1973*

\* \* \*

Шаўкі і дарогі па-рознаму мераюць,  
І плаціну жвірам не мыюць, як медзь,  
А сэрца шаруюць паждачнай папераю,  
Як быццам бы сэрца павінна блішчэць.

Лязо адаб'еш і — работа не цяжкая:  
Спявае каса і спявае рука,  
А сэрца мянташаць сухою мянташкаю,  
Як быццам бы сэрца п'е ад бруска.

Пагодна ў душы, ні хмурынкі над кручамі,  
Ідзеш, і крыло вырастае з пляча,  
А ты падліваеш у сэрца гаручага,  
Як быццам бы ў сэрцы завод ад ключа.

А стане само ці пакончыць з вандроўкамі,  
Тады ўжо дакор пекане палыном,  
Што з дошчак агрэхі здымаем габлёўкаю,  
А з сэрца сякераю трэску сячом.

Ідзе праз вятры чалавек неаблашчаны,  
Не хоча цяньку, не шукае сядла,  
А сэрца чакае, каб сэрцам абнашчылі,  
Каб сэрцу ад сэрца палётка прыйшла.

І як ні было б тое сэрца знявечана,  
А з добрага вока павее цягло —  
Паціху крапеца і, сэрцам прывечана,  
Глядзіш, аджыло...

Пакульгала.

Пайшло!

1973

\* \* \*

Дасвету ўсё жыццё  
Я абуджаю ранне:  
І веку настаццё,  
І зэрня прарастанне.

Не можа не ў пару  
Узвіцца сцяг на мачце,  
Хіба што ў сне памру,  
Тады не вінавацьце!

1973



\* \* \*

Курáць кнаты...

Вакол мяне

Нібы яшчэ адно ўзрушэнне,  
Каб свет паставіць на калені...  
Два перажыў, а гэта — не!

Нагамі я зямлю качу,  
Каб ёй не жыць у паняверцы,  
Я шмат магу прыняць на сэрца,  
Ярма ж нікому не хачу!

І вось дасюль трымаеш строй,  
Хоць не падобен да героя:  
Народ за зброю — ты за зброю,  
Народ — герой, і ты — герой.

1973

## З НАТУРЫ

Сустрэнься з ім — душы акраса!  
«Мая пашана! Як здароў?»  
А потым — дзіва: на абцасах —  
Адкуль бы ім? — сляды зубоў.

Адціснут роўненькі адбітак  
Там, дзе лізнуў яго язык.  
Глядзі ты, не дастаў да лытак,  
Дык хоць рвануў за чаравік.

Хай гэтак!  
Ты клыккі не вытаўк —  
Яшчэ нарвецца, свет вялік.

1973

## КАРА ЧАСУ

Пакінуць радзіму — цяжкое злачынства.  
Адмыць гэту пляму піхто не злаўчыўся,  
Хіба што радзіма сама, залатая,  
За крыўду з крыўдзіцеля не спаганяе.

А з часу, ад часу ніяк не ўцячэш ты,  
Заўважыць, запомніць, загоніць да  
Знікай, калі выбраў айчыну другую! — рэшты, —  
І з лёгкай усмешкай цябе' закасуе.

*1973*

## ПОЗНІЯ ГРҀІБЫ

Вечар топіць  
Сонца ў балоціне.  
Патунаўся, хопіць,  
Сэрца калоціцца.

Столькі хвойніку —  
Не выездзіць конніку!  
Ды ў беразакі  
Збеглі баравікі.

Браў бы таўстухі,  
Брыду якую —  
Сядзяць, псяюхі,  
З травы цікуюць.

Сустрэць бы зайца.  
Спытаць, як маецца,  
Даць акрайца,  
Ды не трапляецца.

Дрэвы пад гаўтам.  
Пуста скрозь.  
Раптам  
Змора і млоць  
Мінулі,  
Рогі мільгнулі:  
— Лось!

1973

## ДРУГУ

Часта чую: наракаюць,  
Мілы дружа, на мяне:  
Сіла ў слове не такая,  
Голас нешта змізарнеў.

Я ж і сам не знаю, мусіць,  
Голас дуж ці аслабеў:  
Як пачну, як распяюся,  
Забываю сам сябе.

А спяваецца затое —  
Ці хачу, ці не хачу —  
Толькі тая, толькі тое,  
Што з вачэй прыйшло ў душу.

Ты скажы ім, адным словам, —  
Песень шмат, а я адзін,  
Ды гатоў пачаць нанова,  
Калі чым не дагадзіў.

Горан мой не астывае,  
І напеў не адзвінеў,  
І ў дарозе даганяе  
Песня новая мяне.

\* \* \*

Каб выпадкам лёс дазволіў  
 Мне шляхі папоў абраць,  
 Ні за што, нідзе, ніколі  
 Не шукаў бы лепшых, брат,  
 Чымся весці лёт бунтоўны  
 Па нятораных, вандроўных,  
 Па-над прорвамі  
    хрыбтах,  
 Дзе глядзіш са стромай кручы  
 На прастор, што не прыручан,—  
 І крыла дужэе ўзмах.

*1973*

\* \* \*

Дзе ты? Сябе пытаю кожны дзень.  
 На троп не траплю ў нейкай паняверцы.  
 А ў нас — пасля дажджоў — трава расце,  
 А ў нас — пасля тугі — дужэе сэрца.

*1936*

\* \* \*

Міпаўся дзень. Ужо даўно ёп  
 Нёс змору важкую работ.  
 І бегла смешнае, даўгое,  
 На цепькіх ножках, жарабё.

*1936*

\* \* \*

Зпоў да рапня ляцяць і бамбяць,  
З цішынёй развітаўся зацішак.  
І калі тыя вершы пісаць,  
А за нас іх ніхто не папіша.

1942

\* \* \*

Бедавалі горка дамы:  
— Як нам скінудзь кілаграмы?  
Не рабіце, цёткі, драмы,  
Станьце каля піларамы.

10.X.56

\* \* \*

Каб ты прыйшла!  
Дык хто па ночы  
Блукаў бы ўпоперак і ўдоўж?  
І ў зор бы не хмурнелі вочы,  
І не крапіў бы горкі дождж...

1967

\* \* \*

Чэсць?  
— напалам з народам.  
Удар?  
— прымай удар.  
Хоць ты яго пясчына,  
Але яго пясняр.

1968

\* \* \*

Я гэтых зор не памаўляў,  
Яны даўно на дол глядзелі:  
Ці ёсць вятры ў цябе, зямля,  
Каб стаў я ветразем надзеі.

1968

\* \* \*

Пажары, віхуры... Што год, то другое няшчасце,  
А ты зелянееш, ты родзіш сабе спакваля!  
Каб верыў у бога, раздаў бы твой хлеб на  
прычасце,  
Салдацкая маці, нязводная маці-зямля!

1969

\* \* \*

За сценкай моляцца...  
Айца і сына  
Благаюць адпусціць правіны і даўгі нам.  
Паўсвета спіць, другая палавіна  
Складае вершы...  
Мусібыць, благія...

1968

\* \* \*

Не пасміхайся ты, атам расшчэплены!  
Смела хаджу, спадзяюся на лепшасе,—  
Знаю, завая адкуль прыляціць,  
Знаю, дык, значыць, магу запыніць.

1968



\* \* \*

Адно цягну я на гарбу  
З усіх зямных выгодаў:  
Я права ўзяў на барацьбу  
Без права адыходу.

1968

\* \* \*

Бярозін цепь устаў на мыліцы,  
Расою пахне далячынь...  
Стрыжы лятаюць, сонца хіліцца,  
А мы ідзём на край пачы.

1968

\* \* \*

Шэпчацца ў хвоях вясновы дожджык,  
Сонца зганяе з палёў імжу.  
Лепш учарашняга не патрывожу,  
Але аб заўтрашнім раскажу.

1968

\* \* \*

Сусветы заходзяцца ў дыме...  
Зямля!  
    Мерцвякоў не таі,  
Ці ўжо галавы не падымем,  
Зламаныя ў цяжкім баі.

1968

\* \* \*

Цягнік, ускочыўшы ў тунель,  
Грудзямі выштурхнуў паветра  
І выбег сам...  
    І стала светла,  
І з верфі рушыў карабель,

1968

\* \* \*

Не буду я жыццё змушаць,  
Каб залічала ва ўлюбёнцы.  
У ім гарыць мая душа,  
Накіраваная да сонца.

1968

\* \* \*

За ноч падкінула сняхку,  
Прастор сінечу п'е нагбом,  
І думка ходзіць уцяжку,  
Як маці першым дзіцянем.

1968

\* \* \*

Блізка пад снегам булькоча вада,  
Промні стаўляюць марозік на коленкі.  
Хрусткі лядок...  
Наступіў і — шкада! —  
Сіні кавалачак неба расколецца.

1968

\* \* \*

Ужо салаўі на падросце,  
Мінула ваенная млосць,  
А маці па сыне галосіць,  
Пакуль толькі голасу ёсць.

1968

\* \* \*

У дзеда завёўся ў грудзях певунок,  
Стары запалаў, як абкладзены жарам.  
Сыны выбягаюць злыганаю парай:  
Адзін па ўрача, а другі па вянок.

1968

\* \* \*

Хітра гаварыў мудрэц Сепека,  
У будове свету ўчуўшы брэш:  
Лёгка ўзяць жыццё ад чалавека,  
Толькі смерць — ніяк не адбярэш!

1968

\* \* \*

Стаіць мухамор, надзімапы, сярдзіты,  
А поруч схіліўся стары баравік,  
Ну, рыхтык, адзін ганарлівенькі крытык  
І з ім мовазнаўца — вучоны аплік.

1968

\* \* \*

Бывала... Шмат чаго бывала!  
Былі паводкі без дажджу,  
Мне заедзь вочы выядала,  
А я дасюль па свет гляджу.

1968

## ЭПІТАФІЯ

Адвжны, верылі, не гіне.  
Я ад вайны пазбавіў свет,  
Чаму ж тады ляжу ў магіле,  
А баязлівец — на траве?

1968

## МАЛІТВА ГУЛЬТАЁЎ

Чаго мы просім, не пытайся,  
На тракце ў рай пастаў слупы  
Ды заплаці нам за гультайства,  
Усё прапойства акупі.

3.XII.68

\* \* \*

Я не апошні і не першы  
Да сходу дзён іду ў паход.  
Яшчэ багата будзе вершаў,  
І песень шмат складзе народ.

1968

\* \* \*

Нічога ўжо не ўдасца зацава!  
Перачакаць перачаканае,  
Перакахаць перакахапае,  
Перакалыхваць калыханае.

1973

\* \* \*

Калі вы даспееце ў свеце  
да светлага чыну такога:  
Ніхто на хаду не ўздымае,  
ты ўласнаю воляю рушыш,  
Вам будзе пядоўгай і лёгкай  
да сопца любога дарога,  
І стануць бяссмертнымі думы,  
і стануць відушчымі душы.

1973

ЯК  
НАРАДЖАЎСЯ  
НОВЫ СВЕТ

ПАЭМА

Сотри случайные черты —  
И ты увидишь: мир прекрасен.

*Аляксандр Блок*







Тут, можа, не зусім багата  
Жыву я, сціплы чалавек,  
Але гартаю не дваццаты,  
А дваццаць першы — новы век.

І не шашой, а Шляхам Млечным,  
З маторам па мільёны сіл,  
Нібы ў грыбы пад Маладзечна —  
У госці езджу да свяціл.

Яшчэ чытаюцца з усмешкай  
Радкі такія, тым не менш  
Адчуў, прыкуты да памежкаў,  
Што можна ў свеце жыць без меж.

Свой час заўжды твару і слаўлю,  
А зазірнуць імкнуся ў час,  
Якому я падмуркі стаўлю,  
Дзе не абыдуцца без нас.

Мы — тленны, ўжо сячэцца волас,  
Душа ж не згодна спачываць.  
Я зноў і зноў падвышу голас  
Да вас, наступнікі, да вас.

Паслухайце, прайдзіце следам  
За мною.

Вы павінны ведаць,  
Што я пабачыў на вяку,  
Каму я паціскаў руку,  
Каго я ворагам лічыў,  
Якія кнігі я вучыў,  
Як гінуў каля перапраў  
Як ажываў я і ўзлятаў,  
Дзень гадаваў, узносіў гмах —  
І прастарнеў Радзімы шлях.

Калі пераступлю мяжу  
З свайго х а ч у

ў сваё м а г у  
І простым словам раскажу,  
Што перачуў,  
Што дасягнуў, —  
Я абвяшчу вам запавет,

Мой светлы друг!  
З гарачых рук  
Прымі навуку ўсіх навук:  
Як нараджаўся новы свет,  
Твой свет...

2

## ХТО Ж ТЫ

Твой дзень, твой ураджай,  
Што зашумеў на плодных нівах,  
Я ў муках матчыных раджаў  
І пачуваў сябе шчаслівым.

Мяне ламалі — я зламаў,  
Міжволі робячыся жорсткім,  
Штык чатырнаццаці дзяржаў,  
Нашылены смяротным ворсам.

Кусашчы, валачашчы рой —  
Франк,  
Долар,  
Фунт  
І нават злоты! —  
Па хлеб і нафту ў свіран мой  
Адкрыта пёр і лез употай.

Хто паабломваў кішчюры,  
А хто на зуб нагнаў аскому...  
Я з карабінчыкам старым  
Данільнаваў парогі дому.

Тады, прыспешваючы рост  
Душ чалавечых, руд жалезных,  
Краіны лёс і свету лёс  
Раналі на партыйных з'ездах.

І я ў падраным шынялі  
Пачуў грымотнае прароцтва:  
— Не будзем больш, —

Казаў Ільч,—  
У міжнародным адзіноцтве:  
Наш край савецкі — не адзін,  
Ад гэтых часаў ёсць саратнік...—

Прыгнечаныя ўсіх краін  
Са мною сталі ў шэраг братні.  
— Хто ж ты? — спытаюць.—

Адказы,

Хто даў табе такое права  
Праломваць часу рубяжы  
І гаварыць за ўсю дзяржаву?  
Калісьці гэтак — я ды я! —  
Падхваляваўся адзін Людовік...—

Мне мала спраў да караля,  
Я стаў дужэйшы ападове.

І маю болей не ўтрая,  
У дзвесце крат шырэй арбіта:  
Дзяржава — я, яна — мая,  
Я — ёю, мпой — яна здабыта,  
А на чарзе — уся зямля!

І права гэтае вяло  
На з'езды, мар і думак святы,  
На Першы з'езд і на Дваццаты,  
Хоць не прысутнічаў —  
было,  
Было там сэрца дэлегатам.

### 3

## СЛЕД У НОВЫ СВЕТ

Буланы конь ішоў ступою,  
І чулася: забег тапор  
У шчыры бор пад Слабадою,  
Што і на карце зваўся Бор.

Я з пошты схаў... Там у сані  
Сухі падкіпуўся дзядок.  
Трымаў газету, ды чытаўне  
Было не на ягоны зрок.

Вычытваў я паведамленьне  
З-пад чорнай рамкі аркушоў.  
— Ды не, сыноч! Таварыш Ленін?  
Не можа быць! Мо дзе пайшоў...

— Куды пайсці яму?  
— А ўведаць,  
Што ў свеце, што ў яго дзяжы? —  
Зашаранелі густа ў дзеда  
Брывей разгатыя лаўжы.

— Пакуль ён тут, бліжэй, разгледзіць,  
Што парабляем, як жывём...  
Відаць, пачне заходзіць недзе,  
Нібы паціць, у кожны дом.—

Мароз калоў зямлю, і нерадзь  
Прамёрзшы прадчуваў загон...  
Як не хацела сэрца верыць  
У гэты перадчасны скон!

Мой неспакойны спадарожнік  
Махнуў палойкай барады,  
Прыўзняўся на санях парожніх:  
— А ты зірні адно — сляды! —

У спежнай выціспуты солі,  
Нібы пачаўшыся ад хат,  
Па цаліку, па белым полі  
Цягнуўся след за далягляд.

Ці на заставу пагранічнік  
Пакет з сакрэтамі пранёс,  
Ці пехта з нашых паляўнічых  
Пужаў зайцоў, зрабіў прачос.

Лыжніцу іней прыпарушваў,  
Пабліскваў мёртва, як газет...

А можа, праўда — Ленін рушыў  
І каля нас пакінуў след?

У вёсках рышалі асверы,  
Дым слупам стаў — на халады.  
Як нам хацелася паверыць,  
Што гэта Леніна сляды!

...Дзядок дзеля царкоўнай службы,  
Як блямкне на абедню звон,  
Плуг пакідаў, і хоць нядуж быў,  
Але ў царкву прыскочыць ён.

А тут — пачаў валіць на бога:  
— Што робіць, воўк яго дзяры!  
Каго бярэ? Мяне б, старога,  
А то...—

І спахмурнеў стары.

Прыціснуў пальцамі вачніцы  
І кінуў богу крымінал:  
— Не мог не даць мне нарадзіцца,  
А працаваць пазамінаў.

Без божай волі — ні паўкрочку:  
Пасці, святкуй паўсотні свят.  
Палю па свечцы ўсім святочкам,  
Пайду касіць — то дождж, то град.

Ты бачыш, бог які дыспетчар?  
Расла салома з мужыка!  
Сам хату дзецямі забяспечваў,  
Ужо ж не божая рука.—

...Аддаўшы веру Чалавеку,  
Зракаўся бога чалавек...  
— Па дню б, — казаў, — ад нас, няўмекаў,  
Злажыліся б, і жыў бы век...—

Казаў і разумеў блюзнерца,  
Што з повай верай стаў вышэй.  
Святла чырвоныя азерцы  
Плылі паўзверх старых траншэй.

— Пайду ў Савет: пашліце зараз  
Кашулю гэту пры пісьме —  
Не дар я м у, але аддара,  
Сабе хаваў яе на смерць.

Няхай сябры я м у падзенуць  
Ад нашых земляў белы строй.  
Быць можа, пехта стане ў змешу  
І з нашай вёсачкі малой.—

Стары ўздыхнуў:  
— Лунаў высока,  
Каму цяпер зраўняцца з і м!  
Меў сонца ўсход у левым воку,  
А сонца захад — у другім.

Снег на лыжні палыскаваўся.  
Мы думалі: куды той след?  
І Ленін быццам абазваўся:  
— Куды той след?  
У Новы свет.

\*

І я тады прыпаў да слова...  
Што верш мой, бедны мой заход!  
За ўздых адзін — мільёнвятровы —  
Натоўпы хмар пагнаў народ.

Дык хто пачуў бы ў гэтым плачы,  
На золкай студзеньскай смуге,  
У болю тым мой боль дзіцячы,  
Маю слязіну ў той слязе?

Праз гурбаў снежных надзімы  
Я смутку не данёс свайго  
У сэрца нашае Радзімы,  
Да сэрца змоўкшага я г о,  
Але той след, ад той гадзіны  
Цераз мяне, праз усяго  
Сусвету далечы  
адбіўся

На многіх тысячах дарог  
І ўсім наступнікам адкрыўся,  
Як быццам перад вокам лёг.

## ПАЧАТАК ВАРТЫ

Запал юнацкае рукі  
 Мне абвяваў штандар надзеі.  
 Дзяржавы юныя палкі  
 Вадзіў я — чырвонагвардзец.

Дзе пад канём, дзе па кані,  
 З крывою сошкай і жалейкай,  
 Адзіны ў вёсцы камуніст,  
 Сам — сакратар  
 і сам — ячэйка.

Падважваў лёсу камяні,  
 Каб скінуць торбу падарэйкі.  
 Дружбаг загіне — уздыхні,  
 Прыгоршчы жвіру ўсып на вейкі  
 І стой на варце, не зміргні!

Так, пад варожы сквіл і брэх,  
 Дзяліў зямлю, каваў жалеза  
 І чырваніў крывёю снег —  
 Селькор,  
 падстрэлены з абрэза.

Але над тым не ўладны скон,  
 Хто працай рады, векам шчасны,  
 Вялікіх дзён і дробных дзён.  
 Вялікі і малы сучаснік.

Цяпер туды згары гляджу,  
 А меней дзіўны мне рэактар,  
 Чым той, што першую мяжу  
 У полі зрэзаў, —  
 першы трактар.

Я з ім развейваў даўні змрок  
 І, падтачыўшы дзень кароткі,  
 Вёў індустрыі першы крок,  
 Клаў першы камень пяцігодкі.

На мне зламала меч вайна,  
 Ле адужаў з пабрацімам,

Хоць у Майданаках канаў,  
Гарэў у печох Асвятцамаў.

Як жыў?

Не знаю — я ішоў.  
З глытком вады на перавале  
Давершваў справы за сяброў,  
Калі прысталі і не ўсталі.

І той шчаслівы халадок  
Здзяйснення, скончанай работы  
Прапізваў скрозь, ад рук да ног,  
Надаючы ў хадзе ахвоты.

Хай на калошынах брыжы,  
У страве затаўка слабая —  
Я зноў ішоў, а значыць — жыў,  
Душа ані не наракае.

Не дзеля следу ў барацьбе  
Рабілі ўсё, не дзеля славы:  
Перш нас, пасля саміх сябе  
Перасталі нашы справы.

Так век судзіў, так ён падбаў:  
Клявец ператвараўся ў молат,  
У трактар — плуг,  
Серп — у камбайн,  
Вышэй арла ўзвіваўся голуб,  
А чалавек —

і не пытай!

Яго ўжо нёс далей парыў.  
Работу скончыць, кіне вокам —  
Не пазнае —

а сам тварыў! —

І лепш яно, і больш высока.

У свет, які не за гарой,  
Ісці —

мне гэтага хапала! —

І быць упоравень з парой,  
Што ўсіх і ўсё перарастала,



Каб і сябе перарасці,  
Эпохай стаць насупраць метрык.

Інакш не мог ён узысці,  
Той свет мой светлы, запаветны.

5

## НА ЎЗЛЁТ

Мне давялося шмат пабачыць,  
Быў не скупы на дзівы лёс:  
Трусок з калмаценькім сабачкам  
Лятаў за трыдзевяць нябёс.

А што казаць пра чалавека?  
Ён корміць зоры проста з рук...  
Цяпер калгасная аптэка —  
Што Акадэмія навук.

Яна,  
шаноўнейшая цётка  
Асветы нашае,  
наўрад  
Ці знала ўчора столькі сродкаў,  
Хоць мела большы апарат.

Я ўжо лаўлю дакору словы,  
Нібы іроніяй грашу,  
Што без патрэбы установы  
З вялікай літары пішу.

Іначай пельга...  
Не пагапа  
Укладзен правапіс стары;  
Калі папішаш без пашаны,  
Дык выправяць карэктары.

Нясу пашану, больш — спагаду,  
Бо як зірнеш на фронт навук,  
Праз тое, што азадак гладак,  
Там не адзіп сядзеў Дундук.

Асобы скромнасці пябеснай,  
Калегіяльны — прыклад нам:  
Паўсотні прац, і ўсе — сумесна,  
З сааўтарам, піводнай — сам.

Тут як ні пстрыкай — пахне ліпай.  
Гісторык не паспее чхнуць,  
І ні з малое, ні з вялікай  
Тых дзеячаў не ўспамянуць.

Зірнуць паўзверх, пакпіць — не штука,  
Каштуй, зачэрпаўшы са дна.  
Хіба ж звялася ў нас навука?  
Не!

Ёсць яна, ды як відна!..

Ручво капае між наносаў  
І ўжо глядзіць за далягляд,  
За сотні год, як Ламаносаў,—  
Навуцы гэткай я рад.

Адкінуўшы блукальны посах,  
Ступіў я на такі парог,  
Што ў даўніх днях адзін філосаф  
І з ліхтаром знайсці не мог.

Не на́шчадкі яго, не ўнукі,  
Змаглі мы, ўстаўшы да жыцця,  
Праверыць ісціну навукі  
Святою ісцінай быцця.

Вякі з трывогаю глядзелі:  
Ледзь акрыяў, на дзірване,  
А ўсе падзеі і падзеі  
Закручаны вакол мяне.

І столькі сіл я разняволіў,  
Каб толькі з імі саўладаць!  
Ды зноў шукаў,  
знаходзіў болей,  
Чым дазваляла мне хада.

Бывала страшна, часам скрутна  
З прыродай жыць у барацьбе,

І вось я стаў такі магутны,  
Што сцерагуся сам сябе.

Няма таемнай сілы божай,  
Ёсць чалавечая, адна.  
Ці нам дужэць яна памога,  
Ці свет пакіне без відна  
І ўсё замкнецца ў вечным цыкле?

Перамажы ці стаць праўцом!  
Так пачыпаўся дзёрзкі выклік  
Таму, хто лічыцца тварцом,  
Каму той-сёй гатоў паверыць,  
А то паклоны б'е цішком,  
Як думцы не ўдаецца дзверы  
Прасеч за свету акаём.

Ды нездарма ўсеўладны атам,  
Часціначку, драбней за пыл,  
На сонца вывеўшы са спратаў,  
Са мной сучаснік расшчапіў.

Пайшло святло ад рэк таёжных,  
З вадой пустэльні ажылі,  
Я выкіраваў спадарожнік  
Са спадарожніцы — Зямлі!

Куды ні глянеш ты сягоння,  
Сваю пазнаеш баразну.  
Паклаў мне час усё ў далоні  
І папярэдзіў: не змарнуй!

Май пэўнасць, часе, не змарную  
І танным словам не зглумлю,  
Калі слязіны не зміргну я —  
Вачыма сэрца уяўлю.

Бо на сягонняшніх арбітах  
Каму-каму, калі не нам,  
Жывой душы зрабіць адбітак,  
Якую меў і майстар сам.

## ГОРКАЯ СПОВЕДЗЬ

Мой добры сябар вельмі зграбна  
 У вершы казку пераклаў  
 Пра тое, як музыка д'яблу  
 За піва скрышку старгаваў.

І, можа, абышлося б гладка,  
 Але, пасля магарычу,  
 Яны, завёўшыся выпадкам,  
 Са скрыпкі вытраслі душу.

А скрышка без душы — нямая!  
 І зараз не чакай дабра:  
 Табе, калі душы не маеш,  
 Ні заспяваць, ні заіграць.

Бытуй з людзьмі, хадзі па часе,  
 З яго аблічча цень сатры  
 І ўчуеш раптам, што злілася  
 Душа з душой твае пары.

Ніхто не зганіць наш набытак  
 Ні за сталом, ні на сяўбе,  
 Каб рос ён,  
   гавары адкрыта  
 Аб цяжкім — перш за ўсё — сабе.

Упічак будзе, хоць заліся,  
 А не прыкрашу, не салгу,  
 Скажу з душой,  
   як летапісец,  
 Жыць, не сказаўшы, не змагу.

\*

Бывае, вынесуць з пакоя  
 Афорт які...  
   Вісеў даўно,  
 Павыцвітаў і ўсё такое,  
 Але шкада — усё адно!

Прывычкі нашы, ах, прывычкі!  
Вол прывыкае да ярма —  
Як распрагуць, яму пязвычна,  
Здаецца, выпраглі дарма.

Нейк у мяне так сэрца ўпала,  
Нібыта ад благіх прыкмет:  
Вось плошча — і без п'едэстала,  
Вісеў партрэт — і знік партрэт.

Хай пахавалі чалавека,  
Яго не вернеш з небыцця...  
Каб жа труну!  
Тут постаць века,  
Здалося, выпеслі з жыцця.

Так, гэта постаць...  
І не з дробных,  
Таму не выбралі другой...  
Быў час нялёгка і падобны  
У нейкіх рысах да яго.

Адной рукой кусцілі з'асеў,  
Другой — сцішталі перуні.  
Рабілі мы, а рысы ў часе  
Былі ягоныя значны.

Тае пышлівасці надмернай,  
Што вызначае ўладароў,  
І падазропасці да верных,  
Што пакідае без сяброў.

І нечаканых паваротаў  
Рукі, узнятай на штурвал,  
Як прывучаў нас да работы,  
Нібы паўкола бой трываў.

Няхай ён шмат сабе прыпісваў  
Да гістарычнай баразны,  
А рысы ў часе засталіся,  
Но выкасуеш, ёсць яны.

Мы шмат чаго рабілі з бодем,  
Хоць часам з радасцю маглі.

Чаго ўздыхаць? Не кожны здолен  
Патрэбны рух надаць зямлі.

Ды ці ўтрымаў бы хтосьці хліпкі  
Аж дваццаць год ад схваткі той,  
Ад той смяротнай, страшнай сшыбкі,  
Што называецца вайной?

Калі ўзраслі на даляглядзе  
Яе агністыя клубы,  
Ніхто, і бог бы не дарадзіў,  
Яе ўжо не магло не быць!

Яна дайшла, яна даспела,  
Яна дабегла да прысад  
І з хмары вырвацца паспела,  
Як на калоссе цяжкі град.

Спрабуй — стрымай!  
Не кожны здолен  
Не ўціснуць голаў, не ўцячы...  
Мы шмат чаго рабілі з болем,  
Іначай — не перамагчы...

Прыйшла бяда — гаворак меней:  
Сказаў — адсек, і ўсё па ўсім.  
А хто там, геній ці не геній  
Адбіў удар —  
мацней стаім!

Як ні адмахвайся заўзята —  
Быў, і няма, і след астыў! —  
А сэрцу млосна, пуставата,  
Перахварэць павінен ты.  
Няхутка ўбачыў я за стратай  
Свет не пусты і лес густы.

Сумеўся я...  
Што будзе заўтра?  
Ці ўстоім, калі гром угрунь  
Рванецца з авія і з аўта  
На падгадованую руць?

Аднак без выбухаў раптоўных  
Заднеўся дзень.

За ім — другі  
Закалыхаўся поўным-поўны  
Аж да вясёлчынай дугі.

Калгаснік ладзіў трактар, зброю,  
Свет не саскочыў з перадка,  
Хоць не падкручвала старую  
Зямлю  
астыўшая рука.

І прастарней на сэрцы стала,  
Як і на вуліцы любой,  
Дзе ўжо на месцы п'едэстала  
Кармілі дзеці галубоў.

Зямлі зялёная грудзіна  
Расціла ціха свой прышлод.  
Мяне ўздымала, маладзіла:  
Зварот імён, сяброў зварот!  
Мне прадчуваліся радзіны  
Яшчэ нябачаных турбот.

І адбылося!  
Светлым дзівам  
Душа рванулася наўзлёт,  
І словы  
Маці і Радзіма  
Яшчэ цяплей сказаў народ.

Я ўголас вымавіў.  
І ў кожным  
З тых добрых слоў  
ажыў мой дом,  
Мой чорны хлеб, мой луг мурожны,  
Паднебны свет з усім дабром.

І нешчаслівых продкаў слава,  
І шлях прычаснікаў маіх  
Пасталі прастай, земнай справай...  
Ды як я дыхаць мог без іх!

Я піў святло, здавольваў смагу  
І лёс прасіў: не адарві  
Ад цёплай матчынай увагі,  
Ад смутнай матчынай любві.

І сёння ёсць, і заўтра будзе,  
І не прыскочыць бура ўгрунь.  
Да каласоў, мой добры людзе,  
Падняў ты будучыні рунь.

7

## МАТЧЫН ЛЁС

\*

Гады закрэсяць ці адновяць —  
Не разважай, не бі адбой:  
Пішы сабе,  
працягвай споведзь  
Ні перад кім, перад сабой.

Цяпер багата стала ясна,  
Пішу па часе — рад не рад —  
Раней крыху паспеў сучаснік,  
Паэт, дык ён старэйшы брат.

\*

Чаго таіць!  
Балелі страты,  
Як нараджаўся новы свет.  
Не вінаваць невінаватых,  
Спачатку глянь на веліч мэт.

Прасцей за ўсё абвінаваціць  
Абставіны.

Спрэс абяліць  
Саміх сябе, злажыць па маці,  
Нібыта мы ў другой раслі.



Усім пялёнкі паласкала.  
І хлеб пякла на ўсіх адзін,  
Ды, як на тое, і ў ласкавай  
Удасца раптам жорсткі сын.

Як ні глядзі, а з ім халодна:  
І смех і плач — яму пад лад,  
Ды ўсё ж ткі родны, не наводны,  
Не чужаземны супарат.

Як ні пякло, ні калаціла  
Яе пад позіркам цяжкім,  
А даравала, бо любіла  
Той добры свет, што быў за ім.

Вастрыла серп вайны зубіла,  
За справу, пры якой стаім,  
Устала, крыўды ўсе забыла  
І ў цяжкі бой пайшла за ім.

А смерць прыйшла, сарвала біла,  
І звон навекі стаў нямым —  
Збялела маці, ўсё забыла,  
Пагаласіла і па ім.

Такая ты!..

Жалоба ў хаце,  
Павіслі сцягі наўкасы...  
Хай жорсткі ён, але для маці  
Які б ні быў, а ўсё ж ткі сын.

\*

Ва ўчора зазірнеш часамі.  
Айцоў айчыны шмат было —  
Цары з бародамі, з вусамі,  
З галоў і без галоў.

А маці — ўсё адна!

Сівая,  
Ды маладзей за маладых —  
Слязой праводзіць, сустракае  
Сыноў жывых і пажывых.

Слязой...

Чаму ж я ўспомніў працу  
Вясёлую?

Згадайце вы,  
Як пачыпаюць нахіляцца,  
Дыміцца ў росах паплавы.

Вяскоўцы — Колас і Твардоўскі  
І не мужык, а граф — Талстой  
Запятак славілі дзядоўскі:  
Прайсці на досвітку з касой.

Яно так хораша, аж млосна!  
Спіць травастой, туман паўзе...  
Ідзеш:

а росна там ці слёзна,  
Ці па расе, ці па слязе?

І ўбачыцца: на сенажаці,  
З глыбінь яе, ў світалыны час  
Мільёны воч мільёнаў маці  
Глядзяць на свет.

Глядзяць на нас.

І плачуць, як здаўна тужылі,  
Бо як мы добра ні жылі,  
Здаецца ім: не даступілі,  
Напэўна, лепей бы маглі.

Заўжды ім руціла, балела:  
Трава — няхай, пара сцінаць,  
Але нашто, прыгожы, белы,  
Выкошваць свет, як сенажаць!

Пад раніцу і ўвечар позна  
Луг па туманы не скушы,  
Але ці росна там, ці слёзна —  
Не знаю...

Боязна ступіць.

Як з пераспелага калосся,  
На дол пывуць зярняты слёз,  
Усіх жанок з'яднаўшы лёсы  
У матчын — вечны бабскі лёс.

Чаго ты, маці, ні цярпела:  
То прыбяры, то падавай!  
На сонцы млела, ў ветры зглела,  
А працы мела — цераз край.

Дзяўчына, не пабыўшы жонкай,  
Ужо рабілася ўдавой,  
І не вылазіла з пастронкаў,  
Ледзь не хадзіла пад дугой.

Не ўстояць перад гэткай сілай  
Ні копскай, ні чыёй з багоў...  
Не нам судзіць, калі каго  
Ад гора ў змроку прытуліла,  
А думала то пра свайго!

Мы — юнакі і ў веку сталым —  
Хінемся болей да бацькоў,  
Хоць з беднаю зямлёй звязала  
Яна нятлустым малаком.

Адкуль узяць? Жыла нягуста,  
Ды як ні ўкрыўджана была,  
А хлеба лусту, слова лусту,  
Не пасаліўшы, не дала.

Перш чым сабе — падкіне сыну:  
Сілкуйся, дзеткі, на — пірог!  
І, моўчкі праглынуўшы сліну,  
Вядзе, галодная, нарог.

А падвечар, у хустцы новай,  
Нясе кужэльны ручнічок  
Таму, хто ў полі раскрыжован  
І на дажджы асеннім змок.

Стаіць, уклечыўшы, гадзіны  
Прад ім,  
і хрысціцца рука,  
Каб толькі сын яе адзіны  
Такое долі не спаткаў.

Але вяла і выпраўляла  
На горшы лёс, на чорны скон.  
І падала, і ў крык крычала  
Над пахавальным пісямком.

З франтоў яно або з Сібіры,  
Ад маці роўная хвала  
Усім, хто ў незваротны вырай  
Людзей цяплюшкі пасылаў.

Палаплены, падраны ў шматы,  
Будзённы матчын фартушок  
Свяцей за той, з якім распяты  
На растанцах вісеў і мок.

Заўсёды ў ім адным хадзіла,  
Калі хлапцам, лясным байцам,  
Чыгунчык з бульбаю цадзіла  
І ў іх была за пасланца.

Ды падсачыла з леснічоўкі,  
Што вораг іх падпільнаваў,  
І так злажылася з вінтоўкі  
Упершыню...

І напавал!

Не разумела, не чакала,  
Абцерла рукі аб хвартух...  
На чалавека болей стала,  
На ката менш...

Бяры, чвартуй!

Ступала босымі нагамі  
Па шкле, з цвікоў — на вугалі,  
І — хоць бы хустачка! —

нагая,

Пакуль на шыбельню ўзвялі.

Яна зрабілася б камепнай,  
Каб камянеў народны дух,  
Каб не жывіла ў пакаленнях  
Да волі рух, да сонца рух.

У далячынь ідзе.

Сівая,  
А маладзей за маладых.  
Сыноў праводзіць, сустракае.  
Жывых.  
Няма ёй нежывых.

8

## УМЕЛЬЦЫ ЗБРОІ

\*

Цяпер усе шануюць Мінскі  
Тонкасукожны камбінат,  
Але скажыце без замічкі,  
Хто быў яго старэйшы брат?

Ён быў і ёсць.

Завецца Кобрын,  
Яго павет у ткацтва ўлёт,  
Праславіўся суконцам добрым,  
А прадзед мой насіць не мог.

Купіць не мог!

Снавала кросны  
Прабабка, ткала ніт у ніт,  
І апранаў мой край дзівосны  
Строй саматканых белых світ.

Ушапаваў убор бацькоўскі,  
Калі свабоду зваў у дом,  
Змагар пародны:

Каліноўскі  
Назваўся Світкай Васілём.

Мы не таму рабілі бочкі,  
Што не маглі чаго мудрай,  
Бо вось жа трапіў налібоцкі  
Крышталь  
у Лонданскі музей.



Салдату хлеба і да хлеба —  
Радзіма-маці ўсё дае;  
Калі ж няўпраўка, ёсць патрэба,  
Салдат і скочку падкуе.

Пакуль там чых збярэцца ў посе,  
Салдат гаворыць: будзь здароў!  
...На ціхай Случчыне знайшлося  
Дзесяткі ўдалых збраяроў.

Ніхто не ведаў і не зваў іх,  
Прышлі майстры ў зялёны край:  
Ужо ж не Круп, ужо ж не Заўэр,  
Сам Слагада і сам Няграй<sup>1</sup>.

З-пад Чапялёў, з-за Прус і з Бранчыц  
Кавалі хлопцы, адусюль,  
І, як гаворыцца, затапчыў  
Крыжак ад рою іхніх куль.

«Рабіў Няграй, а ён жа грае  
Лепш за гармонік, аўтамат», —  
Хадзіла прымаўка такая.  
Рад майстар быў, і воін рад.

\*

Пры горнах кузні лесавое  
Як не рабіць было майстрам!  
Там зброю нараджала зброя,  
Навечна дадзеная нам.

Калі Расія паўставала,  
Каб выплаўляць людскі метал,  
Змагацца супраць капіталу  
Дапамагаў нам «Капітал».

Не ўзросшы з буйных спекуляцый,  
Нажыты з крахаў біржавых,  
А той, што Маркс здабыў у працы  
І завяшчаў мне ўсе правы.

---

<sup>1</sup> Васіль Слагада і Васіль Няграй — інструментальшчыкі збраярні атрада імя Катоўскага.





\*

Не помню, дзе пітво такое  
Зачэрпаў з філасофскіх рэк:  
Нібыта вырастае зброя,  
Калі драбнее чалавек.

Як на чыёй, мне невядома,  
На гэтай зброі ён расце,  
А што равеснік мой не зломак —  
Адчуў наш вораг на хрыбце.

Вайну адбудзе, думаў, смехам,  
Параскашуецца тады.  
Сеў на капя, а не паехаў,  
Бо мы схапілі павады.

9

## МЫ ЗА ЧАС, І ЧАС ЗА НАС

Умелец ты або няўмека,  
Не знойдзеш ісціны прасцей:  
Ідэі твораць чалавека,  
А чалавек — тварэц ідэй.

І не спрабуйце разлучыць іх  
Ці падмяніць адно другім:  
Уміг падкруціцца нячысцік,  
Піратэхнічны пусціць дым.

Каб перакроіць свету карту,  
Ён неабходнасць давядзе  
Злажыць упокат паўмільярда,  
Ды не ідэй — жывых людзей.

Калі ў крыві ідэі мьнюць,  
Каб і ў крыві апаласкаць, —  
Глухія робяцца, памыя —  
Без ветру — крылы ветрака.  
Не свецяць нам ідэі тыя,  
Бо ў кожнай — чэрапа аскал.

Яны памерлі, ці, праўдзівей,  
І не жылі, жыць не маглі,  
Хоць каштавалі шмат  
цярплівай,  
Руплівай матухне-зямлі.

Хадзіць па прыклад — педалёка:  
Трубіў адзін з пядуніх крыкс,  
Прасторы прагнуў...  
Выйшла бокам,  
І як узнік ён, так і знік.

І шчасце ёсць, і ёсць надзея  
Дайсці да явы аднае,  
Калі яна, твая ідэя,  
Нясе цябе, а ты — яе;  
Сама ні кроплі не сівее,  
Табе састараць не дае.

...Плыву я.  
Судна не хістае,  
Але там-сям зямля гарыць...  
Вось патыхае ад Кітая  
Гаркавы чад, дымяць кастры.

Народ, славу ты ў пакаленнях  
І па ідэі добры друг,  
Навекі скіпуў паніжэнне,  
Зноў акрыяў, прыйшоў у рух.  
І раптам — злое ачмурэнне,  
А нам бы жыць, рабіць удвух!

Людзей багата, рысу мала...  
Чым замяніць? Пачаць спярша  
Канцэрт кашэчы — мау-мау! —  
А пад яго сячы з пляча  
Галовы згодных і нязгодных  
З тым, што б ні выславіў мудрэц,  
Айцец няродны, ды пязводны,  
Філософ, ён жа і плывец.

Іду ў той край. І з асцярогай,  
Каб не ажыў, крапаю лом,

З якога там зямнога бога  
Ляпілі, ўзяўшыся гуртом.

А гэты бог, хоць сам быў цёмны,  
Ды неяк пасляпіў усіх  
Сваім вяліччам каркаломшым,  
Пераніцоўкай дзей і кніг.

Памешваў чарпаком стагоддзі,  
Хаду краін і душ развой  
Да гладкай роўніцы прыводзіў,  
А рух — да лініі прамой.

І людзі пастулат прымалі,  
Не сумняваліся дарма,  
Што найкаротшы шлях прамая  
Дае між пунктамі двума.

Лічылі шчыра: меней глуму,  
Кружні ў шуканні пуцявін,  
Калі адзін за ўсіх падумаў,  
Усё за ўсіх сказаў адзін.

Тым болей што майстры авацый  
Гатовы цалаваць сляды,  
Прамовіць слова — енчаць:  
— Праца!  
Прагноз навекі, назаўжды.—

Мёртванароджаныя вершы,  
Якімі ён грашыў і сам,  
Паэты сіляцца падперчыць,  
Гусцей развезці фіміям.

І скрозь, на лекцыях і ў прэсе,  
За ўзор стаўлялі для вякоў  
Цытатнічак, які накрэслен  
Яго ці не яго рукой.

Без бацькі — ні красы, ні ўздыму!  
І сталі ў цень, нібы па звод,  
Каго хацеў любіць — радзіма,  
Каму хацеў служыць — народ.

Там адшукалі раду зрэшты:  
Каб лішне дзетак не пладзіць,  
Адважна выразаюць нешта  
І хваляцца, што не баліць.

Але шацоўныя дарадцы —  
Хто скроб пяром, так і скрабе,  
А рызыкоўных аперацый  
Не дапускаюць для сябе.

Яны гарлаюць з-за атрогаў,  
Што павялічаць зноў прыплод,  
Не будуць рэзаць больш нічога —  
Прырэжце ім...

Далёкі Ўсход.

Кіпіць у горшчыках жалеза,  
У кожнай фанзе металург.  
Давай зямлі! Сляпіцай лезуць  
І грозяць рынуцца на штурм.

Бо як-ніяк, а чорны выбух  
Там прагучаў, і бомба ёсць.  
Калі ў мазгах не ўправіць вывіх,  
Не ўцішыцца настырны госць.

Ну што ж: жылі мы ў горшым сціску,  
А хто б ні пёр пад дом, пад лес,  
Мы так адважвалі па пыску,  
Каб і давеку не падлез.

Ваўку аўсянкі не наварыш,  
Мясоў давайце на папас.  
Яшчэ гасіць вайны пажары  
Нам давядзецца. І не раз.  
Надзейны курс трымай, таварыш,  
Бо мы за час і час за нас.

Калі пазначыцца нязгода,  
Звяртайся проста да сяброў,  
Як Лепін колісь да народаў —  
Цераз галовы ўладароў.

Ідзі на помач без адмовы,  
Сам не напрошвайся ў сваты.  
Дзе не пасобіць наша слова,  
Дарадзіць прыклад наш сваты.

Высокі прыклад!  
Кожным рухам  
Мацуй яго, шануй, дружбак,  
Не дай няздарам аблавухім  
З ім абысціся абы-як.

Не дай адкульсьці сесці скулцы,  
Каб дзе не выскачыў, зважай,  
Не мультікульт, не мультікультік,  
А проста мультіпустабай.

Ідэя наша — наша сіла,  
Яна адна ва ўсёй хадзе,  
Яна ў баі мяне вадзіла,  
Яна і ў заўтра прывядзе.

Каб толькі зберагчы насенне,  
Што Ленін рыхтаваў здаўна,  
Каб не расла перазумення  
Наўсцяж кітайская сцяна.

Там сціхнуць маўканне і крыкі.  
Шумлівай клікі знікне след,  
І той народ, як наш, вялікі,  
Таксама прыйдзе ў новы свет.

10

**НА ХВАЛІ ДЗВІНЫ**

\*

Прыдзіра чмыхне:  
— Перадоўка,  
Скрозь публіцыстыка...  
Дармо!..

Хай так... А варухні галоўкай.  
Як хлеб расце?

А мы — ямо!

Не забывайце, маладыя,  
Што ў год вась гэтага дабра  
За небагою гаспадыняй  
З'ясі вазок ці паўтара.

А што датычыцца сталовак,  
Тут падлічыць патрэбен спрыт.  
Няхай жа сам бярэ аловак  
І сам падлічвае нарпіт.

У творы бачу сам загану,  
І не жадаю я зусім,  
Каб мой чытач шматпаважаны  
Карміўся ліха знае чым.

Вось гэты строй радкоў і думак  
Вяду гісторыі пад цэп:  
Ці хлеб спячэ, ці кіне ў гумус  
І выспеліць ямчэйшы хлеб.

Я адхіляюся ад тэмы,  
Ды прабачэнняў не прашу:  
Я ж не рамав і не паэму,  
А толькі летапіс пішу.

Тут можа быць і назіранне,  
Не вырасшае да высот,  
Неверагоднае паданне  
І не банальны анекдот.

Як ні рашай, крытычны кворум,  
Прыкметы часу часцяком  
Не ў тым відны, што ў поце творым,  
А ў тым, што смехам сказанём.

Не ўсё прытном валі на фуру,  
Чым падрабязней, тым нудней,  
Дык пашануй літаратуру  
І думай крышачку вальней.

Пакуль не грозіць дамавіна,  
Што б ні казалі дружбакі,  
Павінен я ў ланцуг адзіны  
Сабраць і звесці звенчакі.

Адкуль нам ведаць, колькі ехаць,  
Пакуль, мой дарагі паэт,  
Як быццам крэйд, мокры вежаць  
З табліцы дзён змахне твой след.

\*

Абы вась прыгадаўся Полацк,  
І мы — ў абдымках даўніны:  
На тым шляху, што зваўся волак,  
На замчышчах каля Дзвіны,

Дзе птушкі крыллем апраналі  
Дружыны мёртвыя ўначы,  
Дзе шумным вечам справавалі,  
Як наўгародцы, крывічы...

«Мяцеж вялік... у палачанах»  
Не раз гарэў...

Трымайся, князь!  
Калі ён злыдзень быў паганы,  
Гукала веча:

«Княжа, злазь!»

Яшчэ чаго! Якое веча,  
Калі грыміць дваццаты век?  
Ды там жа воблік чалавечы  
Мець навучаўся чалавек.

Хоць рос упоравень з травою,  
Ледзь-ледзь адскочыў ад зямлі,  
А ці прыдбаў бы сёнпя волю,  
Каб не дыхнуў яе калісь!

Я не хачу, не маю права  
Распісваць рай ля Палаты:  
Ён быў ярэмны і крывавы,  
Той век, — зусім не залаты.

Як зажадаецца магнатам,  
Вызвоньваў зван, высуджваў суд.  
Халоп на латах ставіў латы  
Ды дзень пры дні званіў у склюд.

Званіў у кельню, ў мур высокі,  
Біў білам сэрца ў грудзі ён;  
А вечна бачыў на паўвока  
І на паўвуха чуў той зван.

Але Сафію ці Сахвею  
Падняў, як кажучь случакі,  
І да Ёсяслава Чарадзея  
Збіраўся ў пешыя палкі.

Бег шэрым воўкам да Нямігі,  
За конскім скокам — бегма ў бой!  
Ішлі вадой чырвонай крыгі,  
Саха — чырвонай цаліной...

Пасля баёў — каму палацы,  
Каму вянок на галаву,  
Адно халопу ўсё па частцы,  
Якой дасюль не загаю.

Не лішка тут, не перагрузка:  
Як ні капай паданняў фуз —  
Для чорнай косткі беларускай  
Бяды не знойдзеш недагруз.

Калі ярмо — да трупных зрубаў,  
Калі вайна — усё датла.  
Прыпрэцца госць, пад'есць і — ў зубы,  
І вон цябе з твайго жытла.

Плаціўся продак мой, нябога,  
За тое, што рахманым стаў, —  
Жыў у падсуседзях у тога,  
Каго ў падсуседзі пускаў.

А род не звёўся, не захежаў  
І нажнынаў не менш з палёў,  
Хочь не займеў сабе драпежных  
Сцягоў з каронай і арлоў.



Ну — так то так... Нашто ж на шалях  
Зноў пераважваць даўпіну?  
А я — каб зналі, шанавалі  
Наш добры час —  
напамяну.

Не я кажу:  
паэт народны  
Свой завет сынам пясё,  
Каб за свабоду ў час пягоды  
Мы грознай хваляй сталі ўсе.

\*

Дзвіною цешыў вочы Грозны,  
Стаяў, адпаясаўшы меч,  
А гэты цар быў цар сур'ёзны  
У сэнсе, каб галовы сеч.

Прыкмеціў: берагі са срэбра  
І залатое ў рэчцы дно,  
Але не здолеў сілай зрэбнай  
Адстояць горад ад паноў.

А зло спагнаў...  
І за вадою  
Пайшлі навек даваць нырца  
Тапельцы, бедныя жыдове, —  
Не залюбіў іх строгі цар.

Адсюль са шведамі разлікі  
З-за хвалі сіняе марскоў  
Намерваўся Пятро Вялікі  
Нарэшце звесці пад Лясной.

І ён раку адзпачыў зразу,  
Як зручны шлях перад усім,  
Яе па царскаму указу  
Апісваў цэзка мой, Максім<sup>1</sup>.

Яшчэ не раз у жвірных сховах  
Яна крывёю падплыла,

---

<sup>1</sup> Пісар Пятра І Максім Ялбышаў.

Пакуль падужаў двухгаловы  
Аднагаловага арла.

Тады царыца Кацярына,  
Пабыўшы ў Полацку ў гасцях,  
Крыху жаманна гаварыла:  
«Пакуль я тут — наўкол куртаг».

Відаць, пашэнціла на тое,  
Чаму была заўжды жадна,  
Што ёй да рэчкі залатое,  
Да тога залатога дна!

Медалік з надпісам адбіла  
«Отторженныя возвратих»  
І тыя ж землі пратрубіла  
Паміж угоднікаў сваіх.

Ад аднаго скрычаўся Крычаў,  
У Шклове шкліў палацы той,  
Дый трэці ўсмак займеў здабычу —  
Калі Прапойск, дык на прапой.

11

## ПЕРШАПАЭТ, ПЕРШАДРУКАР

Я не чапляўся да выпадку  
Пылок абдзьмухваць з камяніц  
І пералічваць па парадку  
Усіх цароў, усіх царыц.

Няхай парадкуе гісторык,  
Калі ёсць нешта на плячах,—  
Хто быў слабейшы з іх на ўторы,  
Хто нёс дабро, хто сеяў жах.

Праз тлум Альгердаў, Сігізмундаў,  
Строй каралёў і каралеў  
Шукаў я зерне даўніх бунтаў,  
З якога бунт астатні сцеў.

Заўсёды блізка будзе віцца  
І над патомкам грозны дух  
Таго, хто сіняй бліскавіцай  
Хапаў касу, забыўшы плуг.

Лешш развітацца з галавою,  
Пайсці па плаху ці на кол,  
Чым так гібець, пакуль даўбнёю,  
Не зачасаўшы, ўб'юць у дол.

Вось і ўбівалі, заганялі  
Глыбока гэтак, як маглі,  
А мы карэнне прасціралі,  
Хоць пад зямлёй, але раслі.

Нам неслі гвалт у конскай дозе,  
Каб сын раба раджаў раба,  
Ды з голай тычкі пры дарозе  
Пускае парастак вярба.

У век ваўчыны і лучынны  
Край абыходзіўся трыма,  
Тры дактары людзей лячылі:  
Часнок,  
Гарэлка  
І  
Труна.

Чарга настаўнікаў таксама —  
Астрог,  
Гарапнік  
І  
Царква —  
У тры рукі душу красала,  
А бог, як бульбу, таркаваў.

І з долу, поўнага на коптур  
Пітвом пакут і цяжкіх кар,  
На свет прабіўся першадоктар,  
Першапаэт, першадрукар.

Зачэрпаў не адзіп кілішак  
З бяды людскоў і з горкіх рэк...

Выходзіў рапіцай Францішак —  
Гарлае певень-кукарэк,  
На плошчы дзеўку-самадайку  
Таргуе прышлы машнарэз,  
А там Дзвіна гайдае чайку,  
А за ракой — дрымучы лес.

І ў свеце, ў лесе, ў доме — цёмна!  
З тых часаў думка павяла  
Яго на подзвіг векапомны,  
Першаздабытчыка святла.

Як ацяплела б, асвятлела  
Вось гэта бедная зямля,  
Каб у душы не сірацела  
Любоў да роднага камля, —  
Разважыў ён.

І рушыў смела,  
І ў кнізе запісаў пасля:  
«Пчала ў свой вулей прылятае,  
Шануе звер нару павек.  
А ўжо ж да месца ласку мае,  
Дзе нарадзіўся,  
чалавек».

Каб гэта слова выжыць з хаты,  
Папы збіраліся палком:  
І праваслаўны з рэфарматам,  
І пратэстант з каталіком.

Палілі скарб, вязалі рукі,  
Ледзь не самога — на касцёр.  
«Пачатак добрае навукі»  
Усё ж ён вывеў на прастор.

У белы свет рассунуў сцены  
З тае спрадвечнае глушы,  
Быць меўся лекарам для цела,  
А стаўся доктарам душы.

Цяпер яно не так і дзіўна,  
Усё гусцей растуць сябры,  
Каму навукі прысудзіла  
Вучоны стопень, — дактары.

Карысці шмат — злажыўшы оптам,  
А вось, каб з неба зор дастаць,  
Я б не сказаў, што кожны доктар  
Скарыне можа быць падстаць.

Сёй-той, я думаю, бяскарна  
Мог разгружаць яму свінец,  
Падмесці вечарам друкарню,  
Вады падаць, і ўсё — капец...

Калі ў дакторстве едзеш зайцам,  
Дык з перапуду — марны клёк,  
Як бы ў навуку ні ўгрызаўся  
Зайчыны востранькі зубок.

Глядзіш, і на балаціроўку  
Сабе пад масць вядуць зубра:  
Давай бапкет, цягні зуброўку,  
Чаму ж не вылучыць?

Пара!

Што трэба больш ад капдыдата?  
Хоць не зусім, але аглух,  
Адменны дзед, узорны тата —  
Ажно па завязку заслуг!

Убачаць, як бы ні круцілі,  
Чаго хто варт,  
з наступных дат.

Я кпіў даволі традыцыйна —  
У гэтым Пушкін вінават.

Не мог трываць ён, бесмяротны,  
Калі наўкол неўправарот,  
Невынішчальны і нязводны,  
Навуку ссе дундучы род.

Хоць працу вёў на ўзроўні прэзес,  
А той, хто зваў сябе Янук,  
Быў Акадэміяй Паэзіі  
І Акадэміяй павук.

Турботу гэту ж Дзядзька Колас  
Багата год трымаў адзіп,

І ўсе — біёлаг і філолаг —  
Куды відней былі за ім.

Маўчу, маўчу! Зарваўся, вашаць!  
Не ўмееш ехаць — злазь з каня...  
Я ж не хацеў каго зняважыць,  
Я думку меў — крыху падняць.

12

## ХЛОПЕЦ З ПАФТАБУДА

Сустрэўся мне сабрат малодшы,  
Усё каля тае ж Дзвіны,  
З расточку незайздросны хлопчык,  
На гэткіх кажучь — качаны.

Але —  
падпален чубам жоўтым,  
Увесь — з няўброджаных дражджэй,  
Хоць не Георгій, проста Жорка,  
Скарыне ён куды бліжэй.

Ён, ад рукі ў насценгазету  
Аддрукаваўшы вершык свой,  
Рабіў застаўкі, сілуэты  
Для той жа прэсы цэхавай.

Па маладосці вельмі здатны  
Граміць уся і ўсіх ушчэнт,  
Сам і друкар, сам і рэдактар,  
І выязны карэспандэнт.

Куды як важна за сталом стаў,  
Каб не падумалі, што шкет,  
І дзеля першага знаёмства  
Загаварыў пра антысвет.

У той размоўцы зрушваць сонцы  
Было нязвычайна дзіваку,  
Як сойцы ў кінаперасоўцы  
Ці ў асамблеі шчупаку.

Ды як бы пер'е пі напыжваў,  
Як пі прыхоўваў маладосць,  
Быў задзірасты мілы рыжык  
Відзёп да костачак, наскрозь.

Я запытаў:

— А як арэхі?

Маглі б пад'ехаць...—

З юнака

За нейкі момант, з добрым смехам,  
Уся злузалася луска.

Сталоўку злаяў з-за прыварку,  
За мяч футбольны пахварэў,  
Вадзіў, вадзіў мяне па парку  
І знік раптоўна паміж дрэў.

— Сакрэт,— шапнуў,—

на паўхвілінкі...—

Я ўбачыў той сакрэт здалёк:  
На дзёрзкіх плечыках касынку,  
На шпільках неабвыкшы крок.

Ну, гэта лепш, а то са сшыткам,  
Я думаў,

вернецца назад...

Тады цярпі! Пачнецца чытка,  
А ты не знаеш, як сказаць,

Адраіць як — у след мушыны  
Не плесці вышывачкі гладзь,  
Дзе скрозь пры волатах-машынах  
Мужчыны-волаты стаяць.

Вазьмі любога вершасейку —  
Манерыцца, прыйшоўшы ў цэх,  
Як перад змеем дзеўка Еўка,  
Яшчэ не ўведзеная ў грэх.

На ўзросце сам, як почвы — пуза,  
Дабёр пад'есці, выпіць рад,  
Ён скрытна вешае пад музу  
Вершадаільны апарат.

Неўправарот цячэ рыцыны,  
А майстар часам так загне,  
Што ў рызы прасвятой Прузыны  
Ткачыху Фрузу апране.

Я памыліўся, нават жорстка,  
Дарма гадзіну працакаў —  
З'явіўся толькі заўтра Жорка  
Без сшытка...  
Многа спраў, маўляў.

\*

На забудованым абшары,  
Куды мы падаліся зноў,  
Быў Жорка шмат каму таварыш —  
Ідзём — і скрозь:  
— Здароў!  
— Здароў!

З брыгады тэхнікі найноўшай  
Да патаемнай АВТ<sup>1</sup>  
Ён вольна гаварыў, ішоўшы,  
І руляваў патоку тэм:

Ці ты хоць бачыш, прыкмячаш,  
Што проста пад нагамі ў нас  
Рака падземная, другая,  
З не меншай славай, чым Дзвіна,

Што на прастор, дзе вецер швэндаў,  
Бунтуючы дрымотны плёс,  
Ступіў завод і стаў легендай,  
Ледзь не паданнямі аброс.

Пачаўся ён з баракаў цесных —  
Хлеб настываў мудрэй за косць,  
Але заўжды за рукі песню  
Вяла на працу маладосць.

Тады з марознага туману  
Блішчалі ўдзепь і ўпач кастры,

<sup>1</sup> Атмасферна-вакуумная трубчатка.



Да беларускага Івана  
Па іх ішлі сябры, майстры,  
Каб адагрэць пад катлаваны  
Пласты, мацушкам як муры.

...Тут мы ступілі ў век наперад,  
Зірнуўшы добра ў век назад...  
Мой Жорка, вывеўшы на бераг,  
Спытаў:

— Як вершы на пагляд?

Напэўна, скажаце: напіўся  
І абы-што сячэ з пляча?  
Не! Гэты верш ужо напісан,  
А гэты думаю пачаць...—

І стаў паказваць: мост на пойме,  
Аблокаў рэдкае радно  
І мікракран у сценнай пройма,  
Што нёс у хобаце акно.

Гукнуў дружка, а той у плаўках  
На ўсю разлегласць горла дзёр...  
— Пайшлі купацца! Што там, Слаўка?  
— Ды чорт! Ізноў заглух матор.

— Рэкамендую Усяслава!  
Хоць, праўда, не на вараўнім,  
А пэблагі яздох, яй-права,  
І па снарадзе земляным.—

Пасля ў закусачнай на памяць  
Хлапец асмеліўся па верш;  
Чытаў, і з першымі ж радкамі  
Жывішка выйшла папаверх.

Яшчэ валіў праз пень-калоду,  
Але рабіў мяне раўнёй  
Свае раўні, свайго завода,  
Тае касыначкі рабой.

Яму ўсё любя, усё па мерцы,  
І песці зможа больш, чым нёс.

Я мог аддаць багаж умельства,  
І стаж, а заадпо і ўзрост,  
За тое, як ён кожпай жылкай  
Быў у жыцці, рос у жыцці,  
За стылістычныя памылкі,  
Якіх мне ўжо не дапусціць.

Няўключдпа хлопец лепіць выраз,  
А слова к слову прырасло —  
Не адарвеш!

Відно, дзе вырас,  
І ўсё, што сэрца прыпяло.

Калі ўзняліся нафты рэкі,  
Дык не інакш, як праз яго,  
Калі праходзяць душы крэкінг —  
Зноў праз яго, праз аднаго.

Спяваў, не зазірнуўшы ў пляшку,  
На камертон не зырыў ён,  
Рэдактар мог бы без прамашкі  
Па ім праверыць камертон.

Адной турбоце падзагадны —  
Што перажыў, аб тым і спеў,  
Каб творчы дух, дух усеўладны  
Да думкі словам прыкінеў.

Было ў ім нешта ад Музыкі  
Сымона, ды ў другой пары,  
І свет увесь, як ёсць, вялікі  
Са мной сам-насам гаварыў.

З зямлі завеснявелых лапіц  
Яму пад сілу збіць гарбы,  
Здабыць усё, што я не трапіў,  
І скрозь пабыць, дзе не пабыў.

Пакуль жа за сваёй капторкай  
Скарыны сённяшні сваяк:  
Заместа манты дакторскай  
Рудая майка і піпжак.

\*

...А новы горад крочыў спорна,  
Дужэў па радасць нам усім,  
Падмаладзіў даўнейшы горад  
І зліўся з ім, з'яднаўся з ім.

Запрагла сэрца неспакою!  
Я б не зважаў на мазалі,  
Каб лёс мяне яшчэ адною,  
Яшчэ Дзвіною надзяліў.

Я лішне назаліць не буду,  
А шапяну яму:  
— Давай,  
Падкінь сям-там па Нафтабуду,  
А сама лепш — яшчэ па два.

Што мне да лёсу і да бога?  
Няма іх, значыцца, няма.  
Надзея на сябе самога,  
Я больш на свеце падымаў.

І да апошняга світаньня,  
Пакуль ад гromу не ўпаду,  
Хоць не плячом, хаця б жаданнем  
Прыспешваю падзей хаду.

13

НА ПРЫСТАНІ Ў ПІНСКУ

\*

Таполі атрасалі пух  
На светлых вуліцах і скверах,  
Калі, з таварышам удвух,  
Мы выйшлі па адхопны бераг.

Перад вачыма, як з Байдар,  
Дзе міражамі зводзіць мора,

Усплыў на вадзяны абшар  
Паўднёвы белым-белы горад.

Нібыта ў промня на плячы,  
Шугнулi галубы з-пад верфі —  
Карычневыя хахлачы  
I срэбныя з падкрылкаў верфілі.

Усё так дыхала вясной,  
Салёным ветрам, яркім сонцам,  
Вось-вось, здавалася, прыбой  
У борт ударыць пласкадонцы.

У гіццы — дужыя грабцы,  
Курсанты ў майках паласатых:  
Трэнiраваліся хлапцы,  
Напэўна, перад майскім святам.

А між рухавых кацяроў,  
Больш асцярожна, як марудна,  
Буксір, пагукваючы, вёў  
Нагружанае гонтам судна.

Гула высокая вада,  
Дамы заплёсквала па ганак,  
I сэрца не магло ўгадаць  
Усіх навін i нечаканак.

I толькі веры мы далі,  
Што горад — Пінск,  
А рэчка — Піна,  
Калі ўжо густа наплылі  
Чаўны калгаснікаў на рынак.

\*

Рос, прыбываючы здалёк,  
Шумеў, гайдаўся торг плывучы,  
I быў непрызвычайен зрок,  
I слых не да ўсяго прывучан.

А кожны човен, быццам дом  
Ці нават цэлая сядзіба:

З цялём, з гарлатым певуном,  
З двума падсвінкімі — на выбар!

І не шмапаюць, што пывуць,  
Вада, а страху — апі знаку.  
Капёк, угнуўшы галаву,  
Зубамі дастае сабаку.

А лыску трэба абсыхаць,  
Бо столькі бег і плыў за лодкай,  
Каб па чужога пабрахаць,  
Як пойдзе ў краму дзядзька з цёткай.

Ускіне вёслы гаспадар,  
Рулём паможа гаспадыня.  
Калгасны выраб і тавар  
Плынь падняла.

Ідуць па плыні  
На плашкі біты беразак,  
Дзве-тры мурожныя капешкі.  
Збанкі, між іх пузаты гляк,  
Начоўкі, цэбрыкі і дзежкі.

Тут глыбіня і шырыня!  
Плысці, сабраўшы ўсё начынне,  
Куды зручней, чым гнаць каня  
Ці плюхаць грэбляй на машыне.

Дый у людзей марацкі спрыт:  
Блазнюк, як след парток не ўздзене,  
А ўжо — па чайцы, вяжа плыт,  
Напраўду, мора па калені!

Усе,  
Малыя і жанкі,  
Так завіхаліся на хвалі,  
Нібыта морскія ваўкі  
Судзіны па прычал стаўлялі.

І той, хто мурагу прывёз  
Або якое дроў палёпа,  
Ён гаварыў ужо не в о з,  
А ч о в е н дроў  
і ч о в е н сена.

Паміж патоўпу гараджап  
Яго бадай адрозніць цяжка,  
Ён самавіта пахаджаў,  
Павыпускаўшы закаўрашкі.

Пасля сабраўся ў выканком  
Па справе, што карцела дома,  
Хоць не турыў, з сакратаром  
Папыхкаў папяросай «Нёмап»

І, скінуўшы вагу турбот,  
Наведаў магазін гасцінны:  
Памераць паляўнічы бот,  
Купіць дражджэй, набраць тканіны.

Пахаладзела.

Наўкасы

На жоўтых дахах леглі промні.  
Па гэтым руху ён успомніў,  
Што педалёка да расы.

Дамоў!

Успёршыся на шост,  
Суседа ён адчальваць клікнуў.  
Плывучы міліцэйскі пост  
Свістаў найболей для прыліку.

Дарогу кожны ведаў сам  
І чуў, які прастор бязмежны  
Адчынены, дзе век дзядам  
Было няўлежна і няўежна.

Цяпер калішні паляшук  
Стаў маякі стаўляць у свеце.  
Вось зараз,  
Тут,  
Маю душу  
Пяці марэй абвеяў вецер.

\*

Аранжавыя ліхтары  
Дугой успыхнулі пад рэчкай,  
За бакепамі ўзнік абрыс,  
Пачуўся гук сірэны стрэчнай.

Там кіраваўся караван  
Вялізных барак.  
Роўным цугам  
Ён расцягнуўся.  
Падплываў  
Да горада ўкраінскі вугаль.

Ні бег чаўноў, ні ход барлін  
Ужо для Піншчыны не дзіва.  
Адгэтуль штурмаваць Берлін  
Адна флацілія хадзіла.

У мірным часе пагатоў  
Вось гэты шлях, сяброўскі, блізкі,  
Вядзе цябе да берагоў  
І чарнаморскіх і балтыйскіх.

Да іх даўно знайшоў ключы  
Той волат, што сваё маленства  
Праводзіць, шпарка плывучы,  
На слаўных землях за Смаленскам.

Пасля, дужэючы ўвесь час,  
Ён робіцца смялей і шырай:  
Ідзе ў рэспубліку да нас  
І тут працуе вельмі шчыра.

Убраўшыся ў матроскі клёш,  
Дняпро вітаецца з Бярозай,  
Яны ўдваіх бягуць па Сож,  
А з ім да Прыпяці...  
Завозна!

Якую хочаш працу дай:  
Ён можа зеляніць галіны,  
Паіць калгасны ураджай,

Жывіць магутныя турбіны.  
Работай поўны цераз край,  
Плыве

Дняпро  
на Украіну.

Пабыць захочацца ў Літве —  
Ізноў табе Дняпро таварыш:  
На Нёман траціш —  
дапывеш  
Ужо ў літоўскія абшары.

А выпраўляючы плыты  
З Беразіны, за першай крыгай,  
У латышоў пагосціш ты —  
Дзвіна дамчыць да самай Рыгі.

Душа з душой,  
Плячо з плячом  
Жывём,  
і рэкі ў нас сябруюць:  
Канал, злучыўшы Буг з Дняпром,  
Вітае Польшчу маладую.

І да балгар і да румын  
Па Чорным моры шлях някружны,  
Да новых радасных краін,  
Што між сабой і з намі дружаць.

Дняпро!  
Ты стрэчы прычакаў  
З сваёй вялікаю сястрою, —  
Усенародная рака  
З усенароднаю ракою.

14

## У НОВЫЯ ПРАСТОРЫ

\*

Пры хвалях Піны мы стаім,  
Цяпер чакаць ужо нядоўга,  
Калі з таварышам сваім  
Адсюль праедзем проста ў Волгу.



І гэта нам, як дождж вясне,  
Як сэрцу шчасце, дню работа...  
Хутчэй туды!

На чым зручней  
Дастацца самым быстрымходам?  
Каб на лютучым дывапе!  
А то — марудна цеплаходам.

А сэрца? У яго крыло!  
Яму даверыць можна смела:  
Задумала — і падняло  
І паглядзела, што хацела.

\*

...Пілот, адчуўшы наш пастрой,  
Спяшаў на берагі канала,  
Які вясноваю парой  
Радзіма ў клопаце канчала.

На воды, на пласты парод  
Мы рушылі ў паход нязвычайны  
Усё, што тэхнікай народ  
Назваў на мове будаўнічай.

Падняўшы над вачыма шчыт,  
Сігналіў мой знаёмы добры,  
Такога росту самаскід,  
Што й да машыны не падобны.

Наш сціплы газік перад ім  
Убок адскочыў, быццам кропля,  
Абітая з галіны цёплай  
Раптоўным віхрам дажджавым.

У тым, як пабіраў ён рух,  
Слаў грунт жалезнай пяцярпёю,  
Мы чулі сілу тысяч рук,  
Запнятых працаю другою.

Мне там запомніўся юпак  
З абліччам падзвычайна шчасным.  
Ён выглядаў наважна так,  
Нібы ўвесь век пракладаў трасы.

Быў гэты повы крапаўшчык  
Чарнявы, шчуплы па-хлапечы,  
Але, на вахту ўстаючы,  
Ён вырас,  
Пашырэлі плечы.

Уладна засвяціўся зірк,  
Як у сапраўдных капітанаў,  
І ўжо не рух яго, а мірг  
Перадаваў загады крану.

Глядзеў, як сталы гаспадар,  
Адказваў пам крыху з усмешкай,  
А йшоў — была яго хада  
І хуткаю, і непаспешнай.

\*

Сягоння ты не пазпаваў  
Мясціны, дзе стаяў учора:

Пагорак быў — далінай стаў,  
Была даліна — стаў пагорак.

І ў гэтым жыў такі разлік,  
Што называецца натхненцем,  
Гарэў ім кожны будаўнік,  
Ад першых да астатніх звенняў.

Я зразумеў:  
Я перамог  
Свавольнае стыхіі пораў!

Стаю на беразе —  
да ног  
Пакорна падступае мора.

Яму прызначана заліць  
Майго маленства злую долю:  
Вадой абдзелены калісь,  
Цяпер-то смагу я здаволю!

## НА СЛЯДАХ МАЛЕНСТВА

Чаму дагэтуль у жыцці,  
Як гляну — не магу, дый годзе,  
Ад морскай хвалі адысці  
Ці адарвацца ад разводдзя?

Не той, хто, стаўшы на карме,  
Даваў нырца на плыні людскай,  
Не, гэта можа зразумець,  
Хто родам, як і я, з-пад Слуцка.

Вось там, пачаўшыся якраз  
За вёсачкай Малая Млынка,  
Уздоўж дарог ішоў да нас  
Гарбок бязрэчнага суглінку.

Хоць бы ручай сярод палёў,  
Бо — дзе ёй жыць — не знойдзеш  
плоткі!

Я змалку знаў адных яршоў,  
Дый то панізанных на мёткі.

Калодзеж — страшна зазірнуць:  
Паўдня — пакуль вады дастанеш!  
Напой кароўчыну адну,  
А для другой няма нізвання.

Няма цяньку, няма пiдзе  
Ні журавіны, пі апенькі.  
Курьіць прастор...  
І дзень у дзень  
Благаюць хмар касец і жнейка,  
Кінь па зямлю — звiнiць капейка,  
А іскра ўпала — быць бядзе!

І жабравалі пагарэльцы,  
Дзяды з Някрытага сяла.  
Мянушка гэта прырасла  
Да жыхароў і павасельцаў.  
Іначай вёскі і не звалі,

Бо як агню ні пільнавалі,  
Бо як яе ні будавалі,—  
Усё адно без стрэх жыла:  
Сяк-так агораюць па бэльцы,  
Глядзіш, згарэлі зноў датла.

З такой жа ўдачаю былі  
Бязверхавічы па суседству,  
Ды Старчыцы, ды Мазалі —  
Пажары, ўтраты і калецтва.

З тых назваў пот і кроў плылі.  
А людзі лепшых не ўзялі:  
Ці не змаглі, ці не знайшлі,  
Ці, можа, ім далі па кепства.

А дзе тых рэк!  
На ўвесь прасцяг  
Адна — і зваць яе Ўдавою.  
Цераз яе ў сухіх лапцях  
Дыбае певень пехатою.

І хлопцы ў нашай старане  
Не чулі, што такое хвалі.  
Мы па зялёнай збажыне  
Зыбанне водаў уяўлялі.

Маглі касіць, маглі араць,  
Вядома, на грудях узросшы,  
А зойдзе справа — нырцаваць:  
Мы — як сякерка за тры грошы.

І жартам з даўняе пары  
Наш скрыт плывецкі вызначалі:  
На першым месцы — тапары,  
А на другім —  
мае сяльчане.

Смяюцца — ты маўчы, не дыш.  
Нас выбракоўвалі для флоту,  
Дазнаюцца адкуль — і крыж:  
Ідзіце, хлопчыкі, ў пяхоту.

Так і жылі...

Вадзе жадна,  
Узлезшы на сухое гала,  
Сяліба наша сумавала,  
А вёрст за сорака —  
да акна  
Паводка хаты залівала.

16

## КАЗАЧНЫ ВАРЫЯНТ УТВАРЭННЯ РЭК

Там прасціраўся іншы край,  
Замглёны казкаю злавеснай:  
У пекла дзірка, крыкі зграй,  
Нячыстых духаў куламеса...  
Не толькі мне, усім, бадай,  
Так малявалася Палессе.

Дзе неба з туманом балот  
Злівалася на даляглядзе,  
Быў, гаварылі, пераход,  
Каб апынуцца ў райскім садзе.  
Туды хадзіў не без прыгод  
Хто і чаго —  
далей наглядзім.

Тут казка помніць валупы,  
Пяскі па пояс, а балоты  
Нядаўна сталі, і яны  
Свае, палескае, работы.

Калісь і тут гарэла суш,  
Куды рабіць — і дыхаць цяжка!  
Расло пагана: руш ні руш —  
Жалезны глей, як грабу плашка.

Дык вось, праз гэтую бяду  
Нейк паляшук у рай цягаўся:  
Яго паслалі па ваду,  
Далі наказ: «Глядзі, не баўся,

Не ашукай, брат, грамаду,  
Ды каб халоднай расстараўся!

Прасі Іллю, ён робіць дождж,  
Каб ліў, не цыркаў.

Потым рэчку  
Купі ці ўкрадзь ды заадно ж  
Спытай, як ураджай па грэчку».

Узяў той дзядзька торбу, пож  
І богу, як цапільна, свечку.  
Дайшоў, у зорку цвік убіў,  
Развесіў пасушыць анучы,  
Але па вуху засвяціў  
Яму хтось гнеўны і бліскучы.

Мужык прывычны — і не лыс,  
Падаўся нашчыпаць арэхаў,  
Ды, мусіць, божы каштарыс  
Не дапускаў такіх агрэхаў:  
Паддалі ногцам, і на ніз  
На ўласных палазах прыехаў.

«Брысці дамоў, — ён думаў, — смех,  
Ад жартаў век не абяруся,  
У лесе страхі, дрэнь-начлег!  
Няхай хоць што, я ў рай прарвуся».

Пачаў шукаць другіх дзвярэй,  
Шлях выбіраючы па сонцы.  
Ідзе, а неба ўсё вышэй,  
Нібы хто цягне па вяроўцы.

Наперад ступіць — неба скок!  
Назад адыдзе — зноў на месцы.  
Да вушак лапці збіў і змок —  
Дастаць аблокі не ўдаецца.

Змарыўся, разламаў праснак,  
Прысеў па пень каля выгары.  
Глядзіць: аж гонкая сасна  
Шуміць вяршалінаю ў хмары.

Палез... Крыху не дастае!  
Вяршок разгойдаў ды як скочыць...  
Чуць трапты пазбіраў свае  
Ад раніцы да позняй ночы.

Хадзіў-хадзіў, блукаў-блукаў,  
Упрэў і, ўспёршыся на дрэўца,  
Упарты паляшук сказаў:  
«Хоць не дагнаў, але нагрэўся.

Ці вы чарты, ці вы багі,—  
Палескі гаварыў блюзперца,—  
Каб вы былі, дык памаглі б  
Мне прачыніць да раю дзверцы.

Не пхаў мяне адтуль ніхто,  
І вуха не баліць ні кроплі.  
Так, прывярзлося пад кустом,  
Бо пераеў камоў з картоплі».

Стаіць. Сплывае пот цурком,  
Давай жа выкручу кашулю,  
Крутнуў і бачыць: ручайком  
Ягоны пот бяжыць, бушуе.

І дзе хадзіў ён шмат разоў,  
Шугнуць збіраючыся ў высі,  
Па рэчышчы яго слядоў  
Павольна хвалі разліліся.

Стаход — ён першай даў імя,  
Другую ж, затаіўшы горыч,  
Што замарочваўся дарма,  
Адзначыў кплівай назвай Морач.

І радаваўся ручаям,  
Празрыстым, поўным з берагамі,  
У іх ён адбіваўся сам,  
Ляжала неба пад нагамі.

Сюды, дзе кветкі і трава,  
Яно ўзіралася зайздросна.  
І скеміў дзядзька: без пітва  
Там, каля сонца, пэўна, млосна.

— Эгей,— гукнуў ён,— малайцы!  
Мікола ці які свяціцель?  
Я маю люстра, паглядзіце:  
На небе гразь у вас, хлапцы,  
Памыйце хоць Марыю з дзіцем,  
А можа, елі селядцы,  
Дык пабрашыце на вадзіцу.  
Цяпер абыдземся без вас,  
Я сам здабыў сабе багацце! —

І па адбітку кіем — раз!  
І наступіў на неба лапцем.

Надзелен сілаю дзіўной,  
Ён не драмаў, чаго марудзіць!  
Ішоў, куды прасілі людзі,  
Кранецца мокраю нагой —  
І ўжо сяло жыве з ракой,  
Лясы выростаюць на грудзе.

Пра гэта мне ў начной цішы  
Расказвалі...

І сэрца млее,  
І дзядзька з цёмнае глушы  
Здаецца ледзь не Праметэем.

Ён дужаўся з святым Пятром!  
Разліў ваду яму, і пырскі  
Цяпер на дол ляцяць дажджом,  
Нябёсы ж, выгнуўшыся нізка,  
Зачэрпаць хочуць сіняй міскай  
Хоць на маленькі вадаём.

Я верыў, што ў сваім баку  
Ён вільгаць даў сухім прасторам,  
Я кожную лічыў раку  
Яго разбэрсамай аборай.

Я наракаў на дрэнны лёс  
За тое, што да нашых земляў  
Той дзядзька рэчкі не данёс,—  
Упіўся, ўчаставалі вельмі.



Праспаўся, выйшаў за парог,  
Адчуў: няма былое сілы!  
Размножваць рэк ужо не мог,  
Аднак быў слаўны да магілы.

Яго назвалі бацькам хваль...  
Ды прабачайце, калі ласка,  
Я турбаваў сіваю даль  
Па летапісным абавязку.  
Падашце, праўдзе месца дай,  
Ужо закончылася казка.

17

## ХВАЛІ ІДУЦЬ ДА ЧАЛАВЕКА

Няхай у казцы ўсё мана,  
А праўда дзе? У тым, што продак  
Хацеў ад першага відна  
Прыроды скарбам авалодаць.

І гэта любасць да вады,  
Вось гэта спрэчка са стыхіяй  
У даўніх часах гарады  
На хвалі вынесла рачныя.

Калішняга будаўніка  
Не мерай сённяшняю меркай,  
Бо што магла яго рука  
З жалезняком, з тупой сякеркай?

Гразілі хвалі:  
— Не падходзь!  
Іх потым крышку падвучылі,  
Дзе пілаваць, а дзе малоць,  
Насіць платы за мілій мілю,  
Ды не даваліся ў аброць,  
Да чалавека не хадзілі.

Калі ж ішлі,— ішлі з благім:  
Паводкі ладзілі ігрышча,

І не курыўся доўга дым  
Над гарадзьбой і гарадзішчам.

А чалавек, сабраўшы хлам  
Сваіх паселішч пазмываных,  
Абводзіўся мяжою дамб  
І сцен, з камення мураваных.

Служылі воды для патрэб  
Ды працавалі як папала,  
А вырваць з іх  
і рух і хлеб

Ніяк рука не даставала.  
Стаяў і смагнуў голы стэп,  
Палессе наша падплывала.

Мы спраўдзілі ў сваёй хадзе  
Лятункі, што жылі спрадвеку:  
Не чалавек да хваль ідзе,  
Яны бягуць за чалавекам.

\*

Хмяліла мора, як віно,  
Было ласкавым і навальным,  
Ужо імкнулася яно  
У сець каналаў абвадняльных.

Упершыню тады раса  
У стэпе выпала з дасвецця,  
Падзьмуў у маладых лясах  
Упершыню вільготны вецер.

Як прыварожаны, стаю:  
Не зрушыцца, не адысціся!  
Будзіла шэптам цішыню  
Скрозь, развінаючыся, лісце.

Яно смялела.  
Дзе-підзе,  
Пракляпуўшыся ў цёплай ваце,  
Раскрыты пупішак глядзеў,  
Як жоўты дзюблік птушаняці.

— Каб мне яшчэ крыху дажджу,—  
Лісток шасцеў, рвучы лушніну,—  
Я ў сіле буду,  
Я дажду,  
Я вылужуся...—

Праз хвіліну  
Ён, трапяткі, ужо стаяў  
На тонкай ножцы і, здзіўлёны,  
Трымаўся за галінку клёна,  
Як гэта выйшла, сам не знаў!  
А вецер бег і раздзімаў  
Сям'ю агеньчыкаў зялёных.

І неба сіняю парчой  
Паслалася на цёплай хвалі.  
Будаўнікі, плячо ў плячо,  
Са змен да мора прыбывалі.

Кудлаціць ветрык валасы,  
У сэрцы свежасць і слаўнота:  
Вось гэта вадзяная сінь  
Ручной, уласнае работы!

Супроць пустынь,  
супроць вятруг  
Ужо ў паход ізноў гатовы.  
Апаясаць зямлю наўкруг  
Зялёнай стужкай мораў новых  
Іх клікаў неўтаймоўны дух.

І добры сябар мой прыціх.  
Адчулі мы:  
і ў нас абодвух,  
Як і ва ўсіх у гэты міг,  
Душа ўздымаецца на подзвіг.

Я прасвятлеўшымі вачмі  
Зірнуў на стэп, на лес і насып,  
Дзе я з надзейнымі людзьмі  
Выходзіў у вялікі наступ.

## ГІДРОЛАГ ПАД СТАЛІНГРАДАМ

Па гэтым стэпе дзень пры дні  
 У верасні сорок другога  
 На фронт вяла ў гарачыні  
 Мяне вайсковая дарога.

Жывое слова Ільіча  
 Мы чулі ў баявых загадах.  
 Наш полк спяшаў з-пад Калача  
 На подступы да Сталінграда.

Наўсцяж пазначаны быў шлях  
 «Кацюш» гаручымі зубамі.  
 За часцю часць ішла, ішла  
 У катлавіну Катлубані.

Яны так шчыльна занялі  
 Яры, кюветы, ўзгоркі, тропы,  
 Што вольнай лапіны зямлі  
 Палку, здавалася, не хопіць.

Трапляў праціўнік у абруч,  
 Абруч сталёвы акружэння.  
 Завязвалі мы каля круч  
 Баі мясцовага значэння.

Яны ўначы і раніцой  
 Не аціхалі і аднойчы  
 Перараслі ў рашучы бой,  
 А ён са славаю закончан!

...Мы выйшлі на пярэдні край,  
 Пусцілі коней без аброцей.  
 Пакуль зацішна — пачынай,  
 Пара ўмацоўвацца пяхоце.

І вось пасля шматлікіх спроб,  
 За нейкім бадыллём разгатым,  
 У гліне выгрызла акоп  
 Мая паходная лапата.

Тады ў камандным складзе быў  
Высокі выпускнік-гідралаг,  
Які заўжды гарэў і жыў  
Сваёй прафесіяй вясёлай.

Адным лятупкам дыхаў ён:  
У стэп на доследы з рыдлёўкай.  
Была ў яго на Волга-Дон  
Доўгачаканая пуцёўка.

Ды не ўдалося, як хацеў,  
Навала планы збунтавала,  
І зразумела, па хрыбце  
За гэта Гітлеру ўлятала.

Мой хлопец лаяўся:  
— Злаўлю,  
Рукамі задаўлю заразу.  
Дай толькі вызваліць зямлю,  
Дык я ў гідралагі адразу.—

Пад вечар сыдземся мы з ім,  
З нізіны патыхае гарай,  
Шынель падсцелем, а другім  
Накрыемся... І доўга марым.

Зацяжка. Слабым аганьком  
Ледзь-ледзь асветліцца аблічча,  
А мы будзем з дружбаком  
Страі плацін і перамычак.

Патрапіў полк пад артналёт,  
Са строю выйшаў наш гідралаг:  
Патрушчыў косць і навылёт  
Прабіў бядро яму асколак.

Зубамі рыпнуў, закурыву,  
Сказаў:  
— Скалечылі, паскуды!  
Шкада, я — не басц, сябры,  
Але гідралагам то буду! —

Неспадзяваны той адказ  
Перазмыкнуў марозам плечы,

Аж здрыгануўся кожны з нас  
Ад гэтай сілы чалавечай.

А слова паляцела ў свет...  
Радзіўшыся ў сям'і паходнай,  
Япо дасюль яшчэ жыве  
У мудрай памяці народнай.

Бо кожны ранены салдат  
Не толькі ў нас, на фронце ўсюды  
Казаў:

— Адваяваў, шкада,  
Ну, а гідралагам то буду.—

Я гэта чуў і ад сяброў,  
Як павіну перадавалі,  
Калі, вярнуўшыся з баёў,  
Мы перамогу святкавалі.

Але таго, хто абагрэў  
Жывою сілай гэта слова,  
Дасюль чамусьці не сустрэў,  
А мусіў стрэць абавязкова.

Ў натоўпе бляск яго вачэй,  
У воклічах ягоны голас  
Мне чуўся, калі ўсё хутчэй  
Дон плыў да Волгі, а наўкола...

19

## ЗАРУЧЫНЫ ВОЛГІ

Адступілі машыны,  
Адкрыта дарога:  
Сустракаюцца зараз  
Дзве слаўных ракі.

Дон пад рукі вялі,  
Як вядуць маладога,  
Паабапал канала  
Будаўнікі.

Вельмі густа ішлі  
Самазвальшчыкі і матарысты,  
Казыркi над вачыма  
Натоўп накрывалі, як дах,  
Падапрапуты хлопцы,  
Дзяўчаты ўсе чыста  
У шумлівых, як лісце,  
Вясновых шаўках.

Перш нясмелым струменьчыкам  
Нібыта мацаў нагою,  
Ці трывалае дно,—  
Выкіроўваўся Дон.  
Потым, сілу пачуўшы,  
Адчуўшы прастор прад сабою,  
Наравіцца пачаў,  
Зауцарціўся ён.

Грымнуў хваляю ў бераг —  
Збудован надоўга!  
У другі —

адкаціўся:

Мацунку стае.  
Вось вароты,  
Будзь ласкаў,  
Там дыхае Волга.  
Утаймованы сценамі,  
Дон ідзе да яе.

Пачала яна зрання  
На стрэчу збірацца,  
Волга стала  
Яшчэ прыгажэй, чым была:  
У граніт,  
Зеляніну  
Паспела прыбрацца,  
Усміхнулася ў люстра сабе  
І пайшла.

Паплыла.

У зялёныя косы  
Дон выносіць ёй  
Белыя хваль грабянцы.

Будаўнік на ўсю шчырасць  
Абняўся з матросам,  
Шапкі ўгору кідаюць  
Валгары і данцы.

А паперадзе ўсіх  
Бег па броўцы канала  
Так, што ногі амаль  
Не краналі зямлі,  
Белатвары хлапчук,  
Быццам толькі яго неставала,  
Каб злучаліся рэкі  
І плылі караблі.

\*

Стэп да вады прыпаў:  
Прышла!  
Дубкі варушаць голлямі.  
Зямля піла,  
                            піла,  
  піла  
І ўцёрлася...  
                            Здаволена!

Нясмела бліснула тады  
З пябёс зара світальная,  
І ёй зачэрпалі вады  
Каналы арашальныя.

Зара, абняўшыся з вадой,  
Плыве у светлай велічы,  
Ужо махаюць ёй рукой  
Далёкія паселішчы.

Прэч, сухавей,  
Ляці на звод!  
Тут болей не папарышся.  
Глядзі: вада!  
                            І без грымот,  
І без дажджоў, таварышы!





Асемяннлі тлусты глей,  
А навіну сцяблінак кволых  
Складаў упокат сухавей,  
І зноў за горла ціснуў голад.

Соль выступала паміж плеч,  
За працу браліся адчайна:  
«Зямля ўрадлівая, але  
Год, бачыш, выпаў неўраджайны».

За часам час на ўлонні рэк,  
Не расцвітаючы, знікалі,  
Ды распрастаўся чалавек —  
Знайшоў управу і на хвалі.

Разбіў кадэтаў на Дану,  
На Волзе разграміў фашыстаў  
І чорных стэпаў цаліну  
Ён поіць вільгаццю празрыстай.

\*

На ўсходзе сонца праз абшар,  
Як плынь няшпаркага метала,  
Вада, прыняўшы колер хмар,  
Лілася і не астывала.

Пасля, як разгуляўся дзень  
І неба ўпала на глыбіні,  
Мы ўбачылі, што судна йдзе  
Па сіняй шоўкавай ткапіне.

А можа, гэтак і было б,  
Ды вецер хвалю патрывожыў,  
І за бартамі паплыло,  
Гайдаючыся, поле збожжа.

Так ад відна і да відна,  
Хвіліны не згуляўшы марна,  
Іграла ў берагах вада  
І паўставала ў новых фарбах.

І зразумелі мы тады  
Размовы каляровай хвалі,

Яна ўжо стала сапраўды  
Пшаніцай, шоўкам, добрай сталлю.

Аб гэтым сведчылі слупы  
Высакавольтнай перадачы,  
Казалі свежыя тарпы,  
Гудок сцвярджаў пераканаўча,  
І сведчу я.  
Я гэта бачыў.

20

## ПАД РОДНЫ ДАХ

Хутчэй спяшай у той прастор,  
Адкуль ты пачалася, песня,  
Ідзі, працуй ад зор да зор,  
Ператвараючы Палессе.

Дняпро!

Ты стрэчы прычакаў  
З сваёй вялікаю сястрою, —  
Усенародная рака  
З усенароднаю ракою.

Плыві,

Рабі дужэй зямлю!  
Каб ведаў ты,  
З якой ахвотай  
Табе ўсю вільгаць перальюць  
Мае палескія балоты.

Вазьмі ўсю безліч рэк, азёр,  
Злучы ў адзіным вадазборы,  
Ты будзеш мець такі прастор —  
Не мора, хай сабе паўмора!

А поруч стапе мора траў,  
Лугоў, палёў, далін дзівосных,  
Нібыта ў гэты сціплы край  
З усіх краёў сышліся вёсны.

Дарма,  
Што гэтага няма,  
Няўжо ж пісаць і марыць рана?  
Ці ж мала самых смелых мар  
Падтрымліваў разлік Дзяржплана!

Так будзе! І Палессе ў нас  
Акрыецца багатым плёнам.  
Я бачу гэты шчодры час  
І веру, як у сцяг чырвоны.

\*

Прад намі ранішні праспект  
Свяціўся ў свежай зеляніне,  
Нібы разьбяр яго прасек  
У глыбе мармуру.

Ад ліній  
Паветраных і ў той жа час  
І дасканалых і трывалых  
Высокай веліччу на нас,  
Цяплом сардэчным павявала.

Дзень каляровасцю страёў  
Спрачаўся з афарбоўкай кветак,  
А іх на радасць жыхароў  
Нагадавала шчодра лета.

Нас абкружала безліч з'яў  
І спраў уздымных і гарачых.  
Мы йшлі, і кожны адчуваў,  
Як быццам гэта добра знаў,  
Як быццам першы раз пабачыў.

І гэтак радасна было  
Дужэць самім з узмахам дужым,  
Святлець самім з тваім святлом,  
Таварыш Мінск,  
наш добры дружа!

Я мімаволі паглядзеў  
У час, калі грымотным раннем  
На бедным скверыку сядзеў  
Ў табе, спустошаным дазвання.

Прахожага самотны крок  
За тры кварталы разлягаўся...  
Прышоўшы з баявых дарог,  
Падняць цябе я прысягаўся.

І ўзняўся ты ў такой красе,  
Што нам падзякуе патомства,  
Шчаслівы свет, куды мы ўсе  
Сям'ёй адзінаю збяромся.

Выконваюць партыйны доўг  
Твой муляр, токар і ліцейшчык,  
Каб ты ад галавы да ног  
Штодня рабіўся прыгажэйшы.

І праца спорна йдзе наўздзіў.  
Дом на рагу... Калі ж ты скончан?  
Пакуль я Волгу заручыў,  
Ты не падрас, ты, брат, падскочыў.

Пераступіўшы катлаван,  
Ты быў падмуркам ці сцяною  
І ўсё падцягваўся пад кран,  
Што зверху зваў, махаў рукою.

Прышоўся дах табе якраз,  
Зручней глядзець на голле сквера,  
Ты ўжо мяне, як жыхара,  
Чакаеш, расчыніўшы дзверы.

Даруй!  
Над намі не грыміць,  
Дадому нельга апазніцца.  
Мне гэтак хочацца пабыць  
На кожнай вуліцы сталіцы.

Каб ахапіць, адчуць ярчэй  
Усё, што разам здабылі мы,  
Мне хочацца пабыць яшчэ  
У кожным горадзе Радзімы.

У тых, што ўжо даўно стаяць,  
У тых, што беляць твар цагляны,—  
Усюды праца ёсць мая,  
Часцінка сэрца ўбудавапа.

Хіба адлучыш ты яе?  
Спрабуй між хваль у моры грозным  
Пазнаць, каторая з Дняпра,  
Зпайсці, каторая з Бярозы!

Мы не падлічвалі гадзін,  
Вярнуўшыся з аэрадрома.  
І раптам Свіслач з-пад вярбін  
Нам зашумела па-марскаму.

Пад тым павевам трапяткім  
Шырэй разлісціліся кроны,  
Уздзьмуўся вымпелам марскім  
Спартыўны сцяг над стадыёнам.

А ён аціхне, зноў дыхне,  
У дом загляне вецер хмельны,—  
І ўжо фіранка на акне  
Ляціць, як ветразь карабельны.

Пасля зірнулі з вышыні,  
За дзень змаркоціўшыся, зоры,  
Пасля пачаў гасіць агні,  
За дзень натупаўшыся, горад,  
А мы ўсё чулі ў цішыні,  
Нібыта гальку гоніць мора.

Навек запомніў гэта слых.  
То дыхаў век наш працавіты,  
На справы і на нас усіх  
Свой накладаючы адбітак.

Цяпер ужо, як дзень, так ноч,  
Прыходзіць тое задуменне,  
Калі ты не змыкаеш воч  
Ад захаплення і здзіўлення.

І дух займаецца, калі  
Імкнуся хваляванне наша  
Патомку ў душу пераліць,  
Не зрушыўшы, не распляскаўшы.

## БАЛЬШАКІ ДА СОНЦА

\*

Калі агорне часам жаль  
 Па ўсплёску акіяпскіх хваль,  
 Па ўсім, што не магло змясціць  
 Людское вока пры жыцці,  
 Не пакідай, мой друг, імкнуцца,  
 Знайдзі яе, узваж, узвысь —  
 З імглы бязладпае пачуццяў  
 Нагую, трапяткую мысль.

Каб не дрыжала, дай адзенне,  
 Дай слова ёй, само пасля  
 Яно праб'ецца, стане дзейй,  
 І ўжо не спыніцца зямля.

Тут не прыдумка, не дзівацтва,  
 На гэтых трох кітах стаяць  
 Уся навука і мастацтва,  
 Уся гісторыя твая.

Зірні ў гады: ўсё больш яскрава  
 Ідуць да сонца бальшакі,  
 Якія

думкай,

словам,

справай

Мы пракладалі напрасткі.

Яшчэ адзначыў адмыслова  
 Пісец нязнаны даўніх кніг,  
 Сказаў:

было спачатку слова,

А потым бог са слова ўзнік.

Прыдумаў бога не дурнейшы,  
 Каб слухаў і не чхаў сусед,  
 Каб спасылацца на вышэйшы,  
 Чым маеш сам, аўтарытэт.

Я паўтарыўся?

Крытыкуйце,  
Бунтуйце мне радкоў страі,  
Але вытокі ў кожным кульце  
Адны...

Я зараз не пра іх.

Я слаўлю мысль!

Не раджае  
Жывая кропелька крыві,  
Яна магутней, хоць малая,  
За міжпланетны рухавік.

Я слаўлю слова!

Ім спынялі  
На пебе сонца, ім заўжды  
Дзень пачыналі, спусташалі  
І засялялі гарады.

Я слаўлю справу, слаўлю працу!  
Не злічыш высілки мае,  
Я ім не дам ператварацца  
У зброю, што мяне заб'е.

Нашто мне свет — нямая пустка,  
Дзе ты — прыдатак да машын?  
Мне трэба соль і хлеба луста,  
Прастор патрэбен для душы.

Я слаўлю мару, слаўлю шчасце  
Сягаць вачмі за далягляд  
І прабівацца праз напасці,  
Куды б ні скіраваў пагляд.

Мой друг, малодшы мой таварыш,  
І ты пагодзішся, бадай:  
Не праўдзяць мары — кепска марыш;  
Захочаш мець — мацней жадай!

Заўсёды так, і не іначай!  
Заўваж: у ранішняй імгле  
Хто моцна прагнуў, той пабачыў,  
Што з іскры полымя шугне.



\*

Хутчэй на восеньскія пожні  
Перад халоднаю зімой  
Ідзі, спяшай, мой твор апошні,  
Лятунак мой і клопат мой.

Ты быў маім, пакуль складаўся,  
Ад сэрца я цябе паіў,  
Каб у сябрах ты абазваўся,  
Каб імі стаў, як мною быў.

Ізноў у руху несціханым,  
І не крыніцай, не ракой,  
Народ мой, стаўшы акіяпам,  
Перада мной і нада мной.

А колькі лёсаў, колькі доляў  
Навек хаваў, зноў нараджаў,  
Пакуль такою неадольнай,  
Усемагутнай сілай стаў!

\*

Час падзяліў зямлю цяроўна,  
І вырасталі ў мужыка  
Дзе вінаград, а дзе бавоўна,  
А дзе драсён ды асака.

Адны жылі пад цёплым сонцам,  
Аралі пухны чарназём,  
А мы па даўняй завядзёнцы —  
Што ні ўварвём — усё гарбом.

Кавалак лугу — ад балота,  
Зямлі кавалак — ад лясоў.  
Дубеюць каптапы ад поту,  
Смыліць далонь ад мазалёў.

За тую працу, тую долю  
Хапала мукі, не мукі:  
Кіёў на спіны мелі ўволю  
І жалудоў на праспакі.



А тут быў свет жывы, віхурны,  
Абшар сінечы паліўной,  
З яго ласкавасцю прадбурнай,  
З неабазнанай глыбінёй.

І людзі — племя капітанаў,  
Што ветрам з палуб не садзьмеш,  
Што не прыстыла, не прыстала  
Да нізкіх стрэх, да вузкіх меж.

Я не насіў пярсцёнкаў зроду,  
Адзін-адненькі, залаты,  
З рукі, праз пейкую нагоду,  
Марская глыб, забрала ты!

А можа сам я хвалі кінуў  
І ў тым вячальным абручы  
Сваю бязводную краіну  
Навекі з морам заручыў.

Тады з юнацкім захапленнем —  
У вершах, праўда, не ўсур'ёз —  
Вады марское на насенне  
З сабой узяў, дамоў прывёз.

За гэта мне быў гром з маланкай —  
Маўляў, захопніцкі імшт...  
Як ні ўсыпалі дратаванкай,  
Але імшт усплыў на свет.

Пасля вайны, пры самым Мінску,  
Мы спраўдзілі ўсё акурат —  
Пад мора занялі пізінку...  
Малое?

Я такому рад.

Вядома, болей мае Волга,  
Жывуць уцешней масквічы,  
Стварыць на Волзе — там нядоўга,  
Вось паспрабуйце на Пцічы!

А гэта рэчка ледзь прыкметна  
Віецца ў даўніх берагах,

Высозных, з часаў пракаветных,  
Дзе плынь вірыла — проста жах.

І вось бліскучаю падковай  
Нам свеціць люстра пры шашы,  
І цешаць душу рыбакову —  
Няхай не сцерлядзі — яршы.

Ды гэта мора ў нас другое,  
Лічы, і трэцяе ў руках:  
Яго на Мінскае узгор'е  
Ліе з крыніц Вілля-рака.

Вялікі горад сухапутны,  
Паўней ён дышае, свяжэй,  
А там, глядзіш, падыме судны  
Мой Мінск, сталіца трох марэй.

Я перабыў былое гора,  
І той дзіцячы жаль не ў жаль:  
Паказвае людское мора  
І шторм,  
                  і ціш,  
                          і глыб,  
                                  і даль.

22

## ТРЫ АБРАЗКІ НА ВАШ ПРЫСУД

\*

На добры лад сябе настрою,  
А тут — чыя ці нічыя —  
У хвілі добрага настрою  
Надакучае печая.

Часамі згапяць пракураты  
Найдаражэйшае ў табе,  
І ты прызнаў, што вінаваты,  
Што лепш спявае верабей.

А ён глядзіць сабе пад пожкі,  
Якое б гора ні раўло —  
Дарма,  
        абы не ўтраціць крошкі,  
Каб дзе пагрэбіся было.

І звычку ведаю другую:  
Крычаць, нібы ўсяго дабраў,  
Задзерці нос, як патрабуе  
Звышсарамлівая мараль.

Няёмка, бачыце, прызнацца:  
Яшчэ таму-сяму жадны,  
Сірот, руін і абадранцаў  
Назаставалася з вайны.

Гарэніць праўда?  
        Ліпкі меляс  
Ці сахарын падлі ў цытвар  
І сам сябе хвалі за смеласць  
Сказаць уголас двойчы два.

Хай на цябе сыходзіць ззянне,  
Якое здольны вылучаць  
Добрапрыстойныя мяшчане, —  
Каб ад пляча і да пляча.

Лягчэй — на верш, гусцей — на прозу  
Кладуць прыемны пахкі грим,  
На манумент раўняюць позу,  
Рыхтуюць лысіны пад німб.

Як не сама літаратура,  
Дык час ёй зробіць добры лад,  
І для халтуры на хаўтуры  
Не паскупіцца на разрад.

Бо як ты соладка ні тромкай,  
Лепш не выжыльвайся дарма:  
Ёсць слава продкаў і патомкаў;  
Пакуль ты жыў, твае няма.

Здабудзь:

узлётна ці паходна,  
Як хочаш, а сваю здабудзь,  
Няхай пакуль бацькоў паходня  
Твой земны асвятляе пуць —  
Тваёй руцэ даецца сіла,  
Дайдзі да жылы залатой,  
Каб нашых нашчадкаў будзіла  
Святло, здабытае табой.

Хай іншы дбае аб парадзе!  
Старайся, каб сышоў з пяра  
Увесь запал, што ў нас закладзен,  
Сумлення,  
праўды і добра.

Усё! Цяпер падымем справы,  
Калі і кім настрой прысут:  
Тры абразкі аб трох праявах —  
На ваш прагляд, на ваш прысуд.

В ы п а д а к п е р ш ы

Няйпачай, першая асоба  
На ўсёй разлегласці лугоў,  
Махнаты чмель здымае пробу —  
У чабароў мядок гатоў.

Гудзе, пібы гуляка хмельны,  
Ад раіцы нападпітку,  
Крыху марудны, важны вельмі —  
Лепш не трапляйся пад руку.

Хоць стаў яго царом у птушак!  
Ужо здалёку страшаць нас  
І аксамітны паўкажушак  
І гэткі ж аксамітны бас.

Куды пектар такому псці  
З тых лугавых дармовых крам!  
Ён п'е на месцы, хай не дзвесце,  
А грам з суседам папалам.

Ды вось хлапчук:

сарваў рамонак,  
Хоп — і прыціснуў спевака!  
І дзе той бас? Стаў голас тонак,  
Як плач дзіцяці ў паўгадка.

Бездапаможна сучаць лапкі,  
Такі рахманенькі ў бядзе,  
А толькі вырвецца з-пад шапкі —  
Зноў задавака, зноў гудзе.

Не смешкі тут, а, сама меней,  
Карэц гаркоты да краёў...  
Ці бачыў хто ператварэнне  
Істот вышэйшых у чмялёў?

\*

Не з глебы плоднае эпохі,  
А з плесні, як вясной смаржкі,  
Дзе густавата, дзе патрохі  
Сям-там выскаквалі бажкі.

Яно, вядома, век смаржковы .  
Капчае пугаю пастух,  
Ды год міне, у дзень вясновы  
Зірнеш пад куст — ізноў растуць!

Вы ўспамінаеце знаёмых,  
Што наганяць любілі страх:  
Хадзілі ў фрэнчыках зялёных,  
Трымалі фэечкі ў зубах.

На дзвюх пасадах кіраўнічых,  
А то й на трох!  
Ну, чым не бог:  
Пакажа яснае аблічча,  
Як месяц маладзенькі рог.

Пры старшых —  
хоць яго раскварвай,  
Пры меншых — ідал.  
Прад сабой

Глядзіць і не паверне карак,  
Сядзіць, а ты ў дзвярах пастой.

Павольны рух, таемны выгляд,  
Нібы яму адкрыта больш  
І бачыць ён цябе навілет,  
Хоць і ўпірае вочы ў столь.

За паўгадзіны слова скажа  
Адно.

Як быццам творыць цуд.  
Адчуй, персона колькі важыць,  
І слова — сама меней! — пуд.

На працы ўсіх разносіць бурна,  
А вырваўшы білет на матч,  
Такі выходзіць на трыбуны —  
Вяроўкі ві, на хлеб намаж.

Там за шырэйшымі плячыма  
Стаіць і сочыць, не зміргне,  
У ладкі плясне — малайчына! —  
За тым, хто старшы, не раней.

Абы-чаго не ляпне здуру,  
Падкоціцца пад густ пад ваш  
І ўскочыць у наменклатуру,  
Адтуль не зрушыш, хоць падваж.

З адной пасады — на другую,  
Заваліць што — вучыцца шлём,  
Адбудзе школу, зноў шуруе:  
Мы кадры моцна беражом.

І зноў дзяўбе, як тыя галкі,  
Папраўдзе ўсё — пра ўздым і рост,  
Ды хоць бы слова без шпартгалкі,  
А ад душы і без пагроз.

Ён дакладаць — здароў майстрыска!  
Насыпле доказаў з папер...  
І падкрадалася прышэска,  
На мяккіх лапах шумны звер.



Жшіво не скопчыць папалову,  
А зводка трубіць пра пасеў.  
Завод яшчэ не дабудован,  
Затое рапарт пашумеў.

І вылічаўся год за годам,  
Усё вышэй зажытак рос  
Ад педавершаных заводаў  
І з педасеяных палос.

Паперак — страх! З усіх інстанцый  
Вір віраваў — угору, ўніз.  
Расплоджваліся марнатраўцы,  
Майстры маніць...

Каму маніць?

Каму, нашто?

Ці тут няслава  
Прызнаць нястачы і даўгі?  
Мы ж паднялі такую справу —  
Няхай падыме хто другі.

Калі прамовы з тым, што робіш,  
Не разыходзяцца нідзе,  
І без надворнае аздобы  
Мы маем ласку ад людзей.

Не знойдзеш горай паніжэння  
За бытаваўшае суздром,  
Дзіўное, крыўднае схіленне  
Перад пасадай і пастом.

Нібы хапала нам падказу,  
Каб непрыкметны хлебаед  
Разумны, добры стаў адразу,  
Запяўшы пэўны кабінет.

Не дай жа бог табе паверыць,  
Што ты т а к і.

Ты стань т а к і.

Ёсць і узор, і ўчынкаў мера —  
Старэйшыя бальшавікі.

То з іхняй славы, з іх узлёту  
І на цябе сышоў прамень,  
Дык аплаці аванс работай,  
Жыві прасцей, хадзі прамей.

Не кроч на сцэжкі бакавыя —  
Ямчэй сказаць, паменш зрабіць, —  
Бяры адказ сабе на шыю,  
Не на сяброўскія гарбы.

Які б ні быў ён недасяжны,  
Пост не затым, каб пастаяць,  
А рупіцца, а быць адважным,  
А быць чысцейшым удвая.

Ужо дарэшты культ пазбаўлен  
Былое сілы і красы,  
Але ж лягчэй рваць з падвалін,  
Куды цяжэй — не ўваскрасіць.

Сёй-той аж енчыў — так развенчваў,  
А сам, паскрэбак, — не дзівак:  
Паклаў у дуст зялёны фрэччык,  
Не перашыўшы на пінжак.

Рашыў: бывае ўсё на свеце,  
Не трапячыся, не спяшай,  
А ну падзьме інакшы вецер —  
Тады назад перашывай.

У гэтым прызнавацца сорам,  
А прывычаіцца любы:  
Калі па нырках мажуць здорам,  
Прыемна!..

Чалавек слабы...

Другому б не паверыў можа —  
Сяргей Прытыцкі раскажаў,  
Як пачынаўся кожны божа  
Дзень у раённага туза.

Перад люстэркам слупам стапе,  
Сабе ўсміхнецца з-пад рукі

І ў грудзі ляпне:

«Жысць не тая,  
Не тыя ўжо кіраўнікі».

Каб сёння шмоткі з нафталіну  
Дастаў такі, шумнём:

— Адлезь!

Даўно не тая ўжо краіна,  
Не тыя людзі на чале.

Хто чым увенчап, тым развенчап,  
Фальшывы бляск у дол зляцеў,  
І ценем стаў зялёны фрэччык,  
Ды ён жывучы, гэты цепь.

Пачне вучыць даць каровы,  
Не навучыўшыся даць,  
Ці павязе дарыць кароны,  
Правоў не маючы дарыць.

Недачуваў мужчына ў сіле  
І пакідаць не думаў пост,  
Яго мы дружна папрасілі:  
Час адпачыць, старэчы ўзрост.

А можа, гэта ўсё — нічога,  
Дарма ўздымаецца рука  
На адстаўнога, на старога,  
А, як-ніяк, працаўніка?

Ён не прыбавіў нам здароўя,  
Зярнят не ўсыпаў у засек,  
А што датычыць мнагаслоўя,  
Дык быў магутны чалавек.

Загуста сеяў абяцанні,  
А справа рупіла ў людзей.  
Казаў, а пашы спадзяванні  
Былі вышэй, куды вышэй!

І не дарос да праўды нашай,  
Да маладых, хто стаў за пульт,

Да нас, вайну праваяваўшых,  
Насыпаўшых мучыцы куль.

А вецер той, гаючы, свежы,  
Што нёс у свет імён зварот,  
Ён цэлай партыі належаў,  
Не ад чых малых турбот.

В ы п а д а к д р у г і

Нам бюракраты дуг нагнулі,  
Маглі скляпаць адным кідком  
Глаўк для забеспячэння вуліц  
У галалёд  
рачным пяском.

Чаму рачным, а не кар'ерным?  
Чарнільны дух усё расклаў,  
Усё давёў, усё прымераў:  
Што від пяску, то новы глаўк.

Сказаўшы праўду, без вагання  
Я б ім стварыў патрэбны глаўк:  
Для пакаяння, бічавання  
І насыпання пеплам глаў.

...Дык вось, адседзеўшы ў прыёмнай  
Ажно па самелькі абед,  
Дапушчан ты, нарэшце, ў скромны,  
Сярэдняй службы кабінет.

А там —  
і коўзкі бляск паркетны,  
І два бліскучыя сталы...  
Само падказвае паветра,  
Што ты і клопат твой —  
малы!

Яшчэ цябе не прыкмячаюць,  
Хоць ручку сунулі — сядай!  
Са ўздыхам нумар набіраюць:  
Заўваж — турбот хоць адбаўляй.

І трубцы не дае таварыш  
Астыць, прылегчы на рычаг:  
Ледзь адзваніўся, зноўку шпарыць,  
Б'е, як гавораць, па мазгах.

Здаецца, даў усім прыпарку,  
Аж не!

З начосам залатым  
Красуню кліча, сакратарку:  
— Злучыце шпарка з тым і з тым! —

Нарэшце да цябе звяртае  
Крывой ухмылачкі прамень:  
— Ну, што рабіць? Народ чакае...—

Народ? А я, па-твойму, песь?  
Перада мной жа ты да спазмаў  
Манежыўся — і так, і сяк,  
Каму ж ты іншаму паказваў  
Свае саноўнасці спектакль?

Чаму я слухаць быў павінен  
Перамаўленні без канца,  
Па сутнасці, пра шалупішце  
Ад вераб'інага яйца?

Ноч лезе ў шыбы з панадворку,  
Тады табе, не ў апарат,  
Ён кажа:  
— Дык пра што гаворка?  
Давайце — позняя пара.—

І жаліцца:  
— Знябыўся страх як!  
Дзяцей не бачыш, не з'ясі...  
Ах, гэта шапка Манамаха!  
Надзелі, значыцца, пасі...—

Ён вочы плюшчыць — так зняможан!  
Нагу заложыць за пагу,  
Крыху паслухае:  
— Паможам!  
Дзе праўда ёсць, я памагу.—

Ты ўсё забыўся, ты паверыў,  
Расчулен: колькі ў ім душы!  
Ужо кладзеш на стол паперу:  
Вось, калі ласка, падпішы!

Бярэ аловак... Даў званочак,  
І глаўк той перайшоў на рысь:  
З усіх бакоў дарадцы крочаць —  
Бухгалтар, планавік, юрыст.

З паўруху зразумець гатовы,  
Хіліць куды, ў каторы бок:  
На валаводу, на адмову,  
Ці даць надзеі валасок.

Жуюць, жуюць і зрэшты раяць,  
Сцяною стаўшы пры сталі,  
Не так, як вымагае справа,  
А так, як зірк яго вялеў.

Ён — вочы ў столь:

— Не ў нашай сіле!

Я гаварыў — дапамагу,  
Усё зраблю, што б ні прасілі,  
А тут — законы... Не ў дугу...—

Басок — на ніжнія рэгістры:  
— Не засмучайся з драбязы! —  
А ўвойдзе, скажам, намміністра —  
І гаварун глынуў язык.

У міг спружыніла паходка,  
Басок змяніўся на фальцэт,  
Усё ўпадскочку, з падраготкай,  
Мяце чупрынай кабінет.

Не чай агністая красуня —  
Сябе на сподачку нясе...  
Памкнешся ўстаць...

Ён крэсла суне:

— Сядзь, можа, ўладзім пакрысе! —

І выкладае перад госцем  
Твой клопат...

— Як тут пасабіць?

Вось гэтакі просьбіт.

Можна штосьці?  
Прыму адказнасць, так і быць.—

Глядзі, як лоўка! Справу справіў,  
Якую сам пусціў на дно:  
Рашыў пры старшым — хата з краю! —  
Замёў сляды, і не значно.

Лепш не сляшаць, каб не прамазаць.  
Ног не купляе чалавек,  
Хай прыйдзе зноў...

За трэцім разам  
Паставім подпіс, як на чэк.

Так адчыніўся без адмычкі  
Той драбязговы амбарас:  
Ён адмаўляў паводле звычкі  
Нічога не рашаць за раз.

Не ўтойваю перад сябрамі,  
Падумаў я: а важны госць  
Таксама справы разбірае,  
Калі важнейшы збоку ёсць?

Няўжо?! Мінае год за годам,  
Народ выходзіць да суток.  
Ён і ў пагоду і ў нягоду  
Меў той жа голас, той жа крок.

Дзяжурны голас для выпадку  
Нам не пад гонар, не пад стаць!  
Маліцца тонкім на аладку,  
Грубейшым к чорту пасылаць.

Адзін — для ўсіх! — я голас знаю:  
Не мець за скрынку чапляю.  
Лятаю — значыцца, лятаю,  
Пяю — дык, значыцца, пяю!

Я порму гэткую прымаю  
І вызнаю яе адну:  
Дарма нікога не чапаю,  
А як чапну, то ўжо чапну!

## Выпадак трэці

Здараецца ў лясных вапдроўках —  
Лісток апалы зашуршыць.  
Зірнеш — зякратая галоўка  
З пары ўздымаецца, сычыць.

Няйпакш, з табой сустрэчы рада,  
Угору цягнецца, расце...  
Змяя! Гатова да нападу,  
Стаіць, як кажучь, на хвасце.

Успомні даўнюю навуку,  
Якую чуў ты ад дзядоў:  
Не выпускай жывой гадзюку,  
І сто грахоў — з плячэй далоў.  
Так і зрабі. Прыстукні друкам,  
Тады ідзі далей здароў.

Грахі! З іх прыказка смяецца:  
Сапхай, гаворыць, грэх у мех,  
Правер, ці завязка на месцы, —  
Кійком па боку і пабег.

Не верыў казаням з амбону  
Народ.

А сам ён — смех то смех! —  
Трымаўся іншага закону:  
Не знічыць гада — цяжкі грэх.  
Вялікі грэх перад радзімай,  
Перад людзьмі, перад сабой...

...Глянё у вайну, у час, калі мы  
Яшчэ не выйгравалі бой.

Хоць не жыла зямля ў пакоры,  
Ды гнёў фашыст.

І колькі з нор  
Палезла іх!

На нашым горы  
Завязваць лой, нагульваць здор,

На выгляд мякенькіх пібыта —  
Падзьмі, да рапы прылажы,



Нераспазнаных, недабітых,  
Забытых спехам у лаўжы.

Успомніў? Хопіць успамінаў,  
Яны, быць пэўна, варты груз,  
Ды прашуміць сучасе міма,  
Калі ты ў прошласці загруз.

\*

Ішло аднойчы пасяджэнне,  
Хлапца высватвалі на пост,  
Але за момант да рашэння  
Адзін з прысутных стаў на хвост.

Пачаў з усмешачкай, а вусны  
Крывіў, нібы ад палыну,  
Хваліў хлапца і ўслед падкусваў,  
Казаў — жыві, а думаў — лусні,  
Вітаў, а біў цвікі ў труну.

Што слова — шын.

Знаёмым гукам

Я быў працяты...

Божа мой!

Няўжо я слаба ўцэліў друкам  
Дзесь на сцяжыне махавай?

Галовы паўгінаўшы ў плечы,  
Пераглядаліся маўчком:  
Ніхто не ўстаў, не запырэчыў,  
Ніхто не грукнуў кулаком.

Лічылі так — няхай не кожны! —  
Лепш галавы не вытыкаць,  
Бо запырэч неасцярожна —  
Жыгне самога спадцішка.

Звяў, як ад вару, хлопец слаўны:  
Як быць? Не жартачкі, паклёп!  
Удзень, нахабна, беспадстаўна,  
Паміж вачэй — кляймо на лоб.

І ён — адзін.

Зпіякавелі

Той сход і нават старшыня,  
Ды хоць бы плёў Макіявелі,  
А то з карчэўя гадзяня!

Перамаргалі ўсё дазваіня,  
І верх узяў пячысты спрыт:  
Замест паста далі спагнанне,  
Ледзь не ўпісалі ў кандуіт.

А злоснік ззяў, у цутрах недзе  
Ён з баязліўцаў рагатаў...

...Было глядзець мне, не дагледзеў,  
І вось ажыў ён, здыхата!

Ці той?

Сцвярджаць не рызыкую,  
Аднак жа, падабенства ёсць.  
І чалавечынка існуе,  
Зрабіў сваім заняткам злосць.

Пакруціць носам, быццам рупіць,  
Што дзесь мялее дзён ручво,  
І там, дзе і не пахне струпам,  
Хутчэй становіцца на хвост.

Грахі высмоктвае з нічога:  
У доме зарыпеў паркет,  
Дзяўчына выйшла за старога —  
Цвіце зласлівенькі нябога:  
Злаўчыўся ўкалупнуць благога —  
Дуй выкрыванне, жар памфлет.

Нібы засмучан з гэтых болек,  
Нібы яму найбольш баліць,  
А хвошча да сардэчных колік —  
Маўляў, баліць, ды мусіць біць.

Усё цікае і ў будынку,  
У маладым маім жыцці,  
Ці парушынку, ці смяцінку,  
Ці хоць падрапінку знайсці.

І пляскадумцы, пляскагубцы,  
Каго на вуду забрытаў,  
З яго зрабілі праўдалюбца,  
Ад чысціні барацьбіта.

А ён дрыжаў! З людзьмі сутычкі  
Гасіў, як мог: там падгадзіў,  
Там насмяшыў такой жа звычай,  
Якою слаўны кракадзіл.

Граў на слабінцы беларускай —  
Паплач, і будзеш мець сяброў,—  
Ды кракадзіл перад закускай,  
А гэты — перад чаркай роў.

Як толькі стопкі паліваюць,  
Сядзіць, смутнее, сам не свой,  
Але над першай зарыдае  
І зноў «на хвост» перад другой.

Я не кажу, што певыгойна  
Парода гэта, мусіць, не,  
А думаецца аб падвойным,  
Патайным чалавечым дне:  
Наверсе думак палавіна,  
А палавіна — пад зямлёй...

Дзе станеш, як праб'е гадзіна,  
Развязацца астатні бой,—  
Дзе апынешся ты, мужчына,  
Пузаценькі равеснік мой?

Азызлы твар, пустыя вочы,  
Гатовы скочыць, як гюрза.  
На свет зубамі так скрыгоча,  
Амаль да дзясен пазгрызаў.

А ціхалапы, белабрысы,  
З насення дробных хутаркоў.  
Які з душы, такі ж і з пысы.  
Што больш?

Партрэт амаль гатоў.

Цяпер вам памыліцца цяжка,  
Вядома ўсё: адкуль і чый.  
І я ўжо сам не дам прамашкі,  
Каб толькі не зламаўся кій.

23

## ТКАЛЛЯ ШКЛА

Сустрадаю цёплым ранкам  
Я вясёнку на плыту,  
І ківае палачанка:  
— Падвяслуй на Палату!

Прысяганні, абяцанні  
Да душы не прыгарну...  
Выбачайце, палачане,  
Адплываю на Дзвіну.

\*

Шумеў і ўспляскваў на змярканні  
Далоняў зырккі вадаспад,  
Нібы, вяслюючы рукамі,  
Зялёны адплываў тэатр.

Ен плыў у блізкі і далёкі  
Край памяці — у нас саміх,  
Дзе легкадумныя аблокі  
Застылі ў зрэнках пейзажных  
Сяброў,  
што спяць, не звёўшы вока,  
Сярод палеткаў франтавых.

І плыў далей...

Па новым фронце,  
Па на́квецах, па каласах,  
Да межаў, за якімі стропцый  
Губляе смертаносны жах;  
Да ўсіх нябытых, а знаёмых,  
Душой разведаных планет,  
У край, дзе ты як быццам дома,  
А з дому адчуваеш свет,  
У край, дзе за слязою дзіцёнка

Гарлівай маці сум чудён,  
Дзе зліты скрыпкі голас тонкі  
З фанфарай пераможных дзён,  
А наша ўчора, наша сёння  
І заўтра — знітаваны так,  
Як можа знітаваць бяссонны,  
Неперавершаны мастак.

Народ — імя яму...  
З прычалаў  
Свае пары, свае зямлі  
Усе, што нападзілі залу,  
У край паэзіі плылі.

\*

Быў вечар дружбы:  
Ленінградцы,  
Смаляне,  
Мы і масквічы  
У слаўным горадзе, па-брацку,  
Чыталі вершы да начы.

Паднятыя прыхільным тлумам,  
Мы падрасталі на вачах:  
У творах прыбывала думак,  
Глухі радок ямчэй гучаў...

Я шлю цяпер паклонаў клунак  
Цярплівым нашым слухачам.

Маглі сказаць:  
«Даволі, годзе,  
Звадзіце слова на манеж!  
Наш горад не адно стагоддзе  
Жыў —  
на муляж не падманеш.

Калі пра час зайшла гаворка,  
Лепш прамаўчаць  
ці так сказаць,  
Каб стала соладка і горка,  
Як сказ пра Ігараву раць».

А ў нас, калі не вельмі хаяць,—  
Быў педалёт і пералёт,  
Ды, мусіць, іскарка жывая,  
Чым змалку надарыў народ,  
Паспела раптам перадацца  
У сэрцы хлопцаў і дзяўчат...

Пад столь зялёнага палаца  
Грымеў далоняў вадаспад.  
З нас кожны пачуваўся кропляй,  
Шчаслівай тым, што акіян  
На свеце ёсць,  
і быў захоплен,  
Да краю ўзрушан, як і я.

І вір прадонны, вір бунтоўны  
Быў рады і шпурляў прыбой,  
Адразу стаўшы поўным-поўны  
З апошняй кропляю —  
са мной.

\*

Дзяўчына выйшла.  
Па ступенях  
На сцэну дзве касы плывуць,  
Без той зачоскі, што на венік  
Падобнай робіць галаву.

Зірнула, стала:  
— Выбачайце...  
Не, не хачу перапрашаць!  
Наш вечар доўга не канчаўся —  
Ушчуньце вы сябе спярша.

Вы добрай славаю сагрэты,  
І мы таксама не ў цяню,  
Але пачуць жывых паэтаў,  
Дальбог, прыйшлося ўпершыню.

Гасця, гавораць, грэх няволіць,  
Ды часам трэба забрытаць.  
Паўзмены лішняй, сама болей,  
Вам давялося адчытаць.

Сказаць бы дзякуй,  
ды паспею...

А сапраўды, чыя віна?  
Хто апазніўся, плоціць пеню —  
Ганіце, госцікі, спаўна! —

На лаўках смешкі, падраготкі:  
Дае сяброўка прыкурыць!  
Падсып ім перчыку ў ахвотку,  
Хай чухаюцца песняры.

І тая сыпле:

— За спазненне  
Наложым лёгкі штраф зусім:  
Яшчэ паўзмены, сама меней,  
Нам адчытайце і — па ўсім.

Куды там змену ці паўзмены! —  
Чыталі мы да певуноў.  
Дзяўчына тая ж з той жа сцэны  
Гаворку пачынае зноў:

— Мы любім песні-весеялукі,  
А бачымся гады ў рады.  
Хоць кінься ў чары для прысухі,  
Каб вас прыцягвала сюды.

Каб хто дарогі не паблытаў,  
Напрасцякі трапляў якраз,  
Вазьміце,  
вось клубочак нітак,  
Ён будзе ў вас, а хвост — у нас.

Тузніём — вы ведайце:

чакаем!  
Кідайце ўсё і — за клубком,  
Бо мы ўжо чаркі паліваем  
І пірагі на стол пясём. —

Дзіўное штосьці...

Стала смешна:  
Адкуль ёй віцца, дзе тут піць?  
Малая галачка, з чарэшню,  
Качалася на далані.

Але сусед прамовіў ціха,  
Што падарунак падала  
Ткацін вядомая майстрыха,  
Не баваўняных, а са шкла.

А гэта галачка — з сакрэтам!  
Такі клубочак разматай —  
Дзесятак добры кіламетраў  
Дастанеш нітак...

Дзіўната!

\*

Хаджу ў гарачаватым цэху,  
Рыхтуецца да дзіва зрок,  
А тут на шпульку, як для смеху,  
Пабег ледзь бачны валасок.

Дзяўчо смяецца:  
— Не парвецца,  
Як ні студзіла б, пі пякло,  
Яно ў нядбалых баб таўчэцца,  
А ў нас нядрэнна тчэцца шкло.—

Уток шкляны, са шкла аснова,  
А выраб?  
— Гэлька, разгарні! —

Сувой развіўся адмысловай,  
Неверагоднай чысціні,  
Ласкавы, быццам шаль пуховы,  
Хоць ты душу ім ахіні!

Я цуды бачыў, як з драўніны  
Спрадаўся магілёўскі шоўк,  
Лягчэй за воблака тканіны  
Вазіў з усходніх кірмашоў,

А ўпершыню трымаў такую —  
І па дане куды схаднеў,  
І ў сэрца не дапусціць кулю,  
Цяпла не выпусціць з дзвярэй.



Лічыў усё падманам вока:  
Вось толькі ж крохкае было,  
Таго ж гатунку, як у вокнах,  
А зараз — шкло і ўжо не шкло.

\*

Цудоўнае ператварэнне,  
Да новых станаў пераход,  
Перагартоўкай пакаленняў  
Здалося мне,  
людскіх парод.

Не так даўно і ў нашым лёсе,  
Датуль няўдзячным і глухім,  
Падобна вельмі адбылося:  
Хто быў нічым, той стаў усім.

Не вал на плодны бераг вынес:  
— Жыві і цешся, навасёл! —  
Сам лёсы вырасціў і вырас,  
Магу, раблю:  
з нічога — ўсё!

Ды хто б на іншае згадзіўся,  
Калі адчуць аднойчы змог  
Сваё і ўсіхнае адзінства —  
Памкненняў,  
клопатаў,  
дарог.

Я з ім хадзіў, не пахадзіўся  
І з ім прыйду на стык эпох.

Я чую, нітка не парвецца,  
Як ні студзіла б, ні пякло.  
Няхай у ворагаў таўчэцца,  
А ў нас і далей тчэцца шкло.

\*

Калі часамі засмуткую,  
Пітва і стравы не схачу,  
Дастану галачку шкляную  
І без дарогі пакачу.

Па-над зямлёю паспяшаю  
На слаўнай рэчкі берагі,  
Куды так шчыра запрашалі,  
Дзе абяцалі пірагі.

Цераз азёры і даліны  
Знайду дарогу і ўначы  
Да той насмешлівай дзяўчыны,  
Што ўмее жартам дапячы.

Не клікне — абзавуся першы:  
Вось так і так, з'явіўся зноў,  
Калі ахвота слухаць вершы,  
Дык я гатоў без пірагоў.

24

## ХВІЛІНА РАЗВАГІ ПЕРАД ФУТБОЛАМ

\*

Дзе рады ўзяць? Няма адбою  
Ад беднай рупасці зямной:  
Калі не буду я сабою,  
Хто стане поруч і за мной?

Хто скажа ўсё, што вока бачыць,  
Не змоўчыць, калі ўсе маўчаць,  
І пройдзе словам праз няўдачы,  
За далягляд намосціць гаць?

Цяпер паэзіі будынак  
Кладзём,  
як цэглу хто прыткнуў, —  
Маўляў, ён прыйдзе, муляр з глінай,  
І ў момант выправіць сцяну.

Хоць чуем, як мы рапаруем,  
Што там не фарба, проста клей,  
А далікатнецька даруем  
Адзін другому:  
— Маж таўсцей!

Дык вось і сыплецца тынкоўка  
Паспешных вершаў і паэм.  
Не псуў жа слоўка, ты нялоўка  
Чапнеш, і верш твой глух і нем.

Калі б зайшоў дахаты мамант,  
Наўрад ці хто б сказаў: «Прысядзь!» —  
І стаў пытаць пра тату з мамай,  
Яму анкету выпраўляць.

Я разумею — эра шортаў! —  
Каб мамант сесці захацеў,  
Патрэбна паўпалаца спорту  
І крэсла з паўдзсятка дрэў.

І ўсё ж ткі рад, што ў сябра поруч,  
Не кожны год, не з-пад нагі,  
Але выходзяць часам творы  
Слановай косці і вагі.

А мушка — крыльцамі махае,  
Аднак не хваліць, не грызе:  
Не заўважае, бо малая,  
Бо села ў твора пры назе.

Лепш распісаць такую ж муху —  
Яна відней.

Яно зручней —  
Турботы меней, меней руху,  
А ўзлёты крытыка значней!

Ён пакрысе жыруе ў друку!  
А гэта справа не сабес —  
Літаратура ёсць навука  
Глядзець і быць шырэй сябе.

Хай пыляць вершы бітым трактам  
Пра трактары на цаліне,  
За гэта ім таварыш трактар  
І з выхлапной не чыхане.

Мой твор, калі ён ад мастацтва,  
Жыве — хачу ці не хачу!

Было б дарэмным задавацтвам  
Сябе падсватваць чытачу.

Чым быў,  
Чым стаў,  
Чым застаўся  
На скрыжаванні дзвюх эпох?  
Памножу працу Беларусі —  
Пераступлю вышэй парог.

Мне свеціць заўтра — цвет маёвы,  
Мы з ім гаворым і цяём:  
Плыве ракою наша мова,  
Яе не зробіш ручаём.

Чым стаў, я тым і ганаруся —  
Што ў свеце лепш? —  
Самім сабой:  
Рабочы слова з Беларусі,  
Не акадэмік, не герой,

Не мараход, на жаль,  
не цесля,  
А, як і ты, сучаснік мой,  
Я веку радавы равеснік,  
Душа з відушчаю душой.

\*

Пагодны вечар, і на славу  
Паразмаўлялі б мы з табой,  
Ды вось: хвароба ці забава,  
Ну, гэты, як яго?..

Футбол.

А ўстаўшы рапенька на рыбу,  
Падчэпіш сонца на кручок,  
І цуд, які завецца грыбам,  
Падорыць хвойны халадок.

Але па гэтую прынаду  
Адразу, брат, не падманеш!  
Вапдроўных душ ляснога складу  
На жаль вялікі, менш і менш.

Капай чарвей, і пад сурдзінку  
Збірайся ў Стоўбцы, пад Лагойск,  
Ды прыхавай на палавінку  
Ад палавіны дарагой.

А покуль рыбіна ў ваптробу,  
Не раз яшчэ змакрэе шчэць:  
Ты будзеш з бою браць аўтобус,  
У золкім тамбуры дрыжэць.

Яно ямчэй і нават міла —  
Аддаў рубель і тупачы,  
Свішчы, крычы: «Суддзію на мыла!» —  
Таўчы суседа па плячы.

Я не супроць, што нехта ў майцы,  
Хоць мы далёка не сябры,  
Ганяе мячык па мураўцы, —  
Што ж, і на гэта трэба спрыт.

Гуляйце, мілыя, качайце!  
Хай спачувальнік пакрычыць,  
Прыбыўшы на вясельнай «Чайцы»  
Ці на пракатным «Масквічы».

Аднак жа, колькі ні ганяюць,  
Як ні крычаць, ніводзін з іх  
Яшчэ не завязаўся ў завязь  
Высокіх думак, добрых кніг.

Ды не за нейкіх сотню глотак,  
Што не зыначыш, хоць ты плач,  
Скажу, каб не ўзнікала плётка:  
Я больш турбуюся за мяч.

Калі б праз тых, што мяч качалі,  
І тых, хто за гульцоў хварэў,  
Свет выкаціўся з бурнай хвалі,  
На бал адзін паспакаіпеў!

Я ўсё аддаў бы, стаўся гэта,  
Каб адхіліць балесны спазм  
Безабароннае планеты  
З гняздоўямі ракетных баз.

Зямлі насельнік бесклапотны,  
Ідзе даўно глабальны матч:  
То атамны, то вадародны  
Мяч у гульні — жахлівы мяч!

Усё часцей мігціць пад сонцам  
Той грозны шар.

Каля варот  
Хоць не слабенькі абаронца,  
Атак жа шмат, мацней штогод.

На міг вазьмі паслаб клопоты,  
Прарвецца нехта, жахне ён —  
Го-ол!

І на тры мільярды глотак  
Як заравеш ты, стадыён.

Лясы і людзі — ўсё пад карань,  
Абнежывее ўвесь прастор,  
На месца мора стануць горы,  
Затопіць мора пікі гор.

Той, хто на бога меў надзею  
І плюшчыў вочы на пажар,  
Перахрысціцца не паспее,  
Як ператворыцца у пар.

Не стане спратам для магнатаў  
Усеахоўны той метал,  
Што свету злое гвалтам сватаў,  
А непакору прэч змятаў.

Навошта мерацца кішэпай —  
Чыя глыбей, чыя званчэй?  
Я, можа, маю грошай меней,  
А праўды больш.

Яна з вачэй,  
Яна з душы мае шугае,  
Знаходзіць блізкіх, сваякоў,  
Хто ў нас узор і троп шукае  
Пазбыцца залатых акоў.

Як толькі разам стацем дружна,  
Збяром у гурт мацерыкі,

Нідзе шляхоў не знойдуць кружных  
Звышадзерныя ігракі,

Хто выграбаў з бядачай кайстры,  
Хто атлусцеў на барышы,  
Хто блытаў свет іграй шахрайскай,  
Хто зарабляў на шантажы.

Дык вось, шапоўныя спартсмены, —  
Пара спачынак даць мячу.  
Калі вас высадзім з арэпы,  
Яго я з дзецьмі пакачу.

25

## КАЧАНЯ І ЛЕБЕДЗЬ

\*

Уся зямля — мая жылплошча,  
І, як вандроўнік, маю жаль:  
Культура даўня — галёшы —  
Ужо на звод сышла амаль.

У Кіеў ехаў ці ў Лынтупы  
Бязвусы госць ці барада,  
Каб на падлозе не натупаць,  
Галёшы ў сенцах пакідаў.

— Што за адскок да старадаўніх? —  
Мне закідаюць. — Што за тон?  
Як быццам чэхаўскі настаўнік  
Нам развінае парасон.

Ды вось — абмены і турысты...  
Вядома, вопыт — дарагі,  
Але мы дом рабілі чысты  
Но дзеля кожнае пагі.

Той-сёй за ноч адну пакіне  
Адкідаў — конь бы не павёз!  
Хто не шануе гаспадыні,  
Хай наважае пыласос.

Адно дзьмухне — і тым струменем  
Прадзьме, дастане з-за мяжы...  
Ну, словам, едзеш — май сумленне  
І ўсім дзесятым закажы.

Я не вучу, не лезу ў спрэчку,  
Каб адшукаць якісьці звіх,  
А сам сабе раблю засечку:  
Шануй сябе, шануй другіх.

Хоць думак слухных і не чэзлых  
Табе стае, ды свет вялік,  
Мой друг! Пільнуйся ў часе ездак,  
Бо распяражацца язык.

І навыносіш смецця з хаты  
За акіян і за Ламанш.  
Пастаў мядзведзя дыпламатам,  
Ён столькі б дроў не наламаў.

Вось дзеля гэтае нагоды  
Пачнём, таварышы, здалёк  
І паспытаем для заходу  
Палескай хронікі скрылёк.

\*

У чалавека ёсць дзве рэчы  
Патрэбных —  
печ і пасталы.  
Калі ён не ляжыць на печы,  
То ў пасталах пасе валы.

«А каб яшчэ свяціла пляшка,—  
Казаў палескі ціхход,—  
Дык што — жыццё? Яно — не цяжка,  
Магу пражыць хоць дзвесце год».

Спраўляў нядзелю без работы —  
Такога дня папашукаць:  
Ні панядзелак, ні субота,  
Дзень, як гавораць, сама спаць.



Паспіць і кліча:

— Не чувалі?

Што гэта робіцца, сусед!

Каб дзе Кузьмою бабу звалі —

На няманіц<sup>1</sup> сыходзіць свет.—

Сусед угрэў сяннік з саломы

І сам угрэўся пад радном:

— Ланцуг уцёк, сабака дома —

Такога брэху не чуцьно.—

Напхаўшы ў люлькі самасаду,

Ідуць напару бусла біць:

Цягае, падла, дзеці з градаў,

Але не пасіць чым карміць.

А потым зложацца на сотку

І разгаворацца дзядзькі...

...Трымай расол рукамі, цётка,

Бо паўцякаюць агуркі!

Пайшло тады! За дзівам дзіва,

То забабон, то чысты зман,

Як адрасла ў цялушкі грыва,

Як заспяваў папом баран.

Як месяц зробіцца старэнькі,

Рассыплецца на статкі зор,

А вецер іх садзьме ў сявеньку,

І месяц ходзіць, зноў дабёр.

Як нехта быў на частаванні,

Паклалі спаць на тапчане:

«Спачні, браток, тады ўжо ўстанеш,

Калі гадзіннік біць пачне».

Ну, думае, дастаўся ў госці!

Няхай бы дома ела вош,

Там грэлі ў косці, ды за штосьці,

А гэты дасць... Але за што ж?

---

<sup>1</sup> Няманіц — паходзіць ад спалучэння слова *няма* з польскім *nie* (нічога); сустракаецца на Палессі ў сэнсе — чорт ведае што, дарэшты, дазвапня.

За што? Не будуць біць нядбайку —  
Здалося псяк жарабку,  
Калі яздох сваю нагайку  
Перакладаў з рукі ў руку.

Плыве гаворка з перакуркай,  
Хоць «кроплі» болей не купіць,  
Дзядзькі ахвочы зняць ашуркі,  
Іначай кажучы, пакпіць.

Смяюцца, быццам бы за светам  
Ад збожжа ломіцца страху.  
— Э! Ў вузкіх портках клін прыкметны,  
Што хочаш можна прыбрахаць! —

Успомняць святы і вяселлі,  
Дзе ім здаралася гуляць,  
Як задзірацца ёмка ўмелі,  
Не адступалі ні на пядзь.

— Іх пяцёра? І нас — пяць!  
Пойдзем, дзеўкі, сена жаць! —

І так з усмешкай, без упынку  
Гудзе старэчая журба:  
— Куды нам цепенся ў абдымку,  
Нам толькі пазіркам хіба!

\*

Даруйце мне па кплівым слове  
Браткі мае, палешукі!  
Падслухаў я ўсю вашу споведзь  
У тыя цяжкія гадкі.

Вы ў доме вокны прасякалі:  
Мо грукне шчасцейка ўначы?  
Але дзвярэй не замыкалі —  
А пу спатрэбіцца ўцячы!

Правы?

Пытаўся лоб у сцёпак,  
Якоў мацунак галавы.

Ударыў, выхвараў...  
А змены?  
Падзякуй богу, ты жывы.

Не паддаваўся цёмны прадзед,  
Замоцна ў глебе ён асеў,  
Не меў адзежы з тонкіх прадзіў,  
З бярозы кашу часта еў.

Еў без відэльца клёцкі з вымем  
На «ўсіх святых» і дзічкі грыз.  
«Рабі, бо з вымем душу вымем», —  
Багі гразілі з чорных рыз.

Тады было і ў жніўні коўзка —  
Снапа не возьмеш з-пад сярпа,  
То гроб тутэйшы, то літоўскі,  
То польскі пан.

А пан ёсць пан!

Ішла бяда, другая — следам,  
І мы — наперад, як-ніяк! —  
Ішлі пад бедамі, па бедах  
І паміралі на кіях.

Зямля, як брацкая магіла —  
Бацькі не ўстануць з халадку! —  
Каго магла, таго радзіла —  
Якія дзеці на пяску!

Ды з качаняці вырас лебедзь,  
І ў Новы свет кладзе вянец  
Хлапец з тых самых трускіх грэбель,  
Капструктар часу і тварэц.

26

## РАЗМОВА З НЬЮ-ЇОРКАМ

Пасля кароткае прадмовы  
Магу прызнацца, дружбакі,  
Калі я ў свет збіраўся новы  
І як прыехаў і ў які.

Каб не было педагаворак,  
На месца стаўлю ўсё як след:  
Я маю свет

чырвапазоры,  
Свет — у наступнае пікет,  
Свет, што ўзнікаў пад стрэл «Аўроры»,  
Пяршынец светаў — Новы свет.

А той — чаму і кім празваны,  
Наважся, ладу дабяры!  
Напрыклад, я праз акіяны  
Прыехаў з Новага ў стары.

Старым-стары — без задавацтва! —  
Старэй за свет палешука.  
Спрабуйце лічбіну 13  
У гэтым свеце адшукаць.

— Няма! — гавораць... — Па паверку  
Нясе няшчасці, лепш мінем! —  
І вось без гэтага паверху  
Расце стопавярховы дом.

Як не ўсплысці слаўцу грубому!  
Замнога часці — «новы свет»  
Краіну зваць за забабоны  
І пах прыемны цыгарэт.

Ды, быўшы госцем, даць па пысе —  
Заход не лепшы для цяра.  
Будзь шчодры: сам не паскупіся  
І за дабро чакай дабра.

\*

Вада і неба — ў колер бэзу,  
А сіняга — хаця б на корх!  
Гук пілаванага жалеза,  
І гэта — ўсё.  
Здароў, Нью-Йорк!

Было ж яму сяліцца ў прорвах  
На схілах стромкіх берагоў,

З граніту слзкага каторых  
Ледзь паслізнешся і — гатоў!

Направа ступіш — у Іст-Рывер,  
Ступі налева — у Гудзон.  
І вось, як з мясарубкі лівер,  
Стаў выпірацца ўгору ён.

Убезладзь вылепіў будынкi,  
Рабро ў рабро адзіп з другім,  
Нібы кубы з дзіцячай скрынкі,  
І я заблытаўся зусім:  
Збудован ён ці зруйнаваны?  
Сцяна — праём, сцяна — праём,  
Замест акон — шклянныя раны,  
І дом як быццам, і не дом.

Калі Манхэтэн меру пешкі,  
Шукаю лісту ці сцябла,  
Дыхнуць збягаюцца на сцежку  
Цяпла, што ўзяў з сабой, святла.

І небаскробы, як ні мерай,  
Дарогу мне даюць без чэрг:  
Састаў на іх паўста Амерык,  
А я — вышэй, хоць на паверх.

Я вырастаю з небакраю,  
І — трэба ведаць, чорт вазьмі! —  
Мяне Радзіма падпірае  
Барамі, вышкамі, людзьмі.

Аднак Нью-Йорк, пры ўсіх загапах,  
Прыстойны быў бы гарадок,  
Ды крок людскі тут важыць тапа,  
Лягчэй за вераб'іны скок.

\*

Вязуць шаўкі, вязуць і зрэб'е,  
А тут хапае і сваіго:  
Краіне болей не патрэбна  
А ні таго, а ні таго.

Марыхуана ў брудных пральнях,  
Зраканне дому самахоць,  
З аб'явай ветлай парк Цэнтральны:  
«Сюды, як змеркла, не заходзь!»

І распрануць, і вырвуць грошы,  
І накладуць яшчэ ў каршэнь.  
Пачні ўпірацца — прыкакошаць  
Не толькі ноччу, ў белы дзень.

Пакуль дэмографы на тарку  
Шаткуюць лічбы аб жытле,  
Стакгольмец у сталічным парку  
Каторы год жыве ў дупле.

Ці там бяспечней, страху меней,  
Ці то нядзельны анекдот,  
А можа моднае імкненне,  
У аскетызм высокі ўзлёт?

Не тое тут і не другое,  
У шведа проста справы швах.  
Няма за што наняць пакая,  
І пад такі палезеш дах!

Жыве сабе, на працу ходзіць,  
Не горш апранут за людзей,  
Адно што жонкі не заводзіць —  
Няма дзе калыхаць дзяцей.

Нью-йоркцам гэтак жа няўлежна —  
Зірніце з Пятай авеню:  
На лаўцы не адзін начлежнік  
Спіць без надзеі на меню,

А негрыцянскія красуні  
Крычаць адна перад адной:  
«Як на мяне ніхто не клюне,  
Мяне прыб'е каханак мой!»

Не злічыць нават самы ўпраўны:  
Чым ты гарчэй за ўсё агорк,  
Усё, чым ты на свеце слаўны,  
На што галодны ты, Нью-Йорк.

Над акіянскаю вадою  
Стаіць, зыбаецца ля стром,  
Перапаселены жудою,  
На стрэл гатовы і на ўзлом.

І небаскробам студзіць плечы  
Золь ветрапай высачыні.  
Якраз бы ім на доўгі вечар  
Хаця б хвіліну цеплыні!

Не абяцаю, што такую  
Удачу хутка прыімчу,  
А, калі хочаш, паспрабую...  
І горад выдыхнуў:  
— Хачу!

27

## ЗА АКІЯНАМ

\*

Я плыў адкрыць адну з Амерык,  
На ўласны спыт, на ўласны грош,  
І да яе ступіў на бераг  
Добрапрыстойна, без галёш.

У гэтым не было памылкі,  
Хоць не без бруду гарады,  
Страх як падобны да парылкі,  
Дзе пах саляркі і руды.

Ды я шукаў другую вартасць —  
На адкрыццё душа жадна,  
І намі ў душах і на картах  
Адкрыта высна не адна.

Адкрыў не падта я...  
Магчыма,  
Не даў чыпоўніцкі каньт,  
Або не ўсё прапяў вачыма,  
Як я казаў, на ўласны спыт.

Вандроўкі!

Мала ў іх ці многа  
Здабудзецца? Абы разгон!  
І я — заўжды перад дарогай,  
Хоць і не еду — соп не ў соп.

Адзін мой сябар маладзейшы  
З імпэтам юнага сцягна,  
Здалёк на ферму паглядзеўшы,  
Хацеў Амерыку дагнаць.

Не распірай задзёрам рэбры,  
Абгопам лыткі не трудзі:  
Мы ўжо наперадзе,  
не трэба!  
А вось на вывучку схадзі.

У доме тым хапае з'явішч,  
Заквашаных на палыне,  
Але стаіць, плячом не зваліш,  
Адной рукой не скаланеш.

І ўмей я, пэўна б, пазайздросціў  
Не спрыту дыпламацкіх ляс —  
Дакладнасці, майстроўскай злосці:  
Працуй, каб адчуваўся клас.

Аднак, вярнуўшыся з дарогі,  
Рабіў пядрэнна паляшук:  
Ён перш за ўсё абметаў ногі,  
Не шкадаваў вады для рук.

Расказваў, дзверы браў на просвы,  
Казаў: «Здарожыўся, пасплю».  
А нацямку — не снаў без проспы! —  
Ён браўся даглядаць зямлю.

Здзівіла недзе чымсьці поле —  
Шукаў такога і ў свайго.  
Ён ведаў:  
ніва помніць догляд  
І дзякуй скажа за яго.



\*

Я ўспамінаў не для абмовы,  
А як пацешны камуфлет,  
Што неяк выязджаў у новы,  
Але ў стары прыехаў свет.

Пачатак быў праз каравелы,  
Якія гнаў туды Калумб,  
І па загаду каралевы  
Іспанскі бот наводзіў глум.

І мы пра гэты свет пачулі,  
Што сала з салам там ядуць,  
Касі далары, проста з вуліц  
Атава лезе... Не марудзь!

Для ўсіх бяздольнікаў прытулак,  
Магнэс няспраўджаных надзей —  
І мяккі хлеб, і ўслон не мулак,  
Прастора ёсць расці шырэй.

Бяда адна — далекавата!  
Вадою тыдні тры язды.  
А як не робіць, з нашым братам  
Не саўладаць...  
Давай яды!

Але ж дарвёмся да Чыкагі —  
Што гэта: ён або яно? —  
Гарэлку будзем піць з біклагі,  
Паапранаемся ў сукно.

Так чуткі край размалявалі,  
Што з ласкі нашых толькі хат  
Там гарадзішчы падрасталі  
За год на тысяч пяцьдзсят.

Палезлі лазма галадранцы,  
Не забаяўшыся вады,  
З-пад Капыля амерыканцы  
І аж з-пад сямейкай Узды.

І прускі бег амерыканец,  
Але не з Прусіі, а з Прус,  
Калі не знаў там здабываюшы  
Калійнай солі беларус.

Тлумнейшы за сярэдні горад,  
Ідзе, вандроўнік дальніх вод,  
Да труб напакаваны горам  
Трансакіянскі параход.

Вылазіць гэткі дзядзька ў зрэбным:  
Да крам вядуць святла слупы,  
Загроб бы ўсё, усё патрэбна —  
Няма купіла, не ўкупіць.

І прагу да таго купіла  
Ужо з крывёй не аддзярэш —  
За сэрца змалку ўкалупіла,  
У дзверы гоніць ад дзвярэй.

Шукай тлусцейшы заробтак,  
Зямлі, дзе золата драбы.  
Пакуль слязіна сыдзе потам,  
Вясновым жоравам трубі.

І рай не ў рай ужо нібыта...  
Дарма ты думаў, Клім ці Ўлас:  
Саскочыш з борта і — ў зажытак,  
І ў малацэ па горла ўграз.

Сагніся ў крук, ідзі ў злачынства,  
Туды грашовы шлях вядзе,  
Але хоць што прыдбаць злаўчыся  
Да сівай пасмы ў барадзе.

Здабудзь хаціну з жоўтай цэглы,  
Хай вочы цешацца здалёк,  
Бо там не цэгла ў сцены легла,  
Нахабны пластык іх аблэг.

Ускочыць мяса на патэльнію,  
Ды колькі тут ні пражывеш —  
Ты — не тутэйшы, ты — прысельнік,  
Нібыта ў прымах пры ўдаве.

Дамоў!

Няхай — труна, бальніца,  
Але дамоў,

дзе палавець  
Жытá збіраюцца...

І ніцма  
На збіты ўпаў бы паплавец:  
Вады б глынуць, свае напіцца,  
І крошку хлеба... І канец...

Не вырвешся. Ты — кольца,  
з горна

Запрасаванае на вась,  
Дзе поруч з белым — жоўты з чорным,  
І ў руху ўсё што пі на ёсць.

Шпарчэй крутнешся — цэнтам болей,  
Запознішся — пад плот, у золь.  
І густа верне дух няволі  
З падмазаных манлівых воль.

Ты ўспомніш...

...Лепш няма расліны,  
Няма смачнейшае яды,  
«У мундзіра́х» і без лупіны,  
За нашу бульбу, што дзяды  
Бяззубыя

ядуць і хваляць,  
Малыя ўзавідкі плятуць,  
Калі «з душою» клёцкі звараць,  
Або дзярбопікі спякуць.

Хоць не была цвілой і горкай,  
А век назад, ніяк не менш,  
Прыйшла да нас і стала ў горле:  
Ні сюд, ні туд, не праглынеш!

Пачаўся крык: маўляў, не любім,  
Гапбуем гэтка дар нябёс!  
Але мужык мог есці лубін,  
Адно сілком не пхайце ў нос.

А тут — з нагайкамі, пры варце:  
— Саджаіце, сукіны сышы! —

Крыґаць, не дбаючы, што ў івалце  
Бунт спее, хай і бульбяны.

Калі грабежнік мыліў лейцы,  
Абсеўшы гэты шчодры край,  
Разлөгся страшны крык індзейца:  
— Я не хачу сілком у рай! —

Ён горка галасіў:  
— Манхэтэн! —  
Ці, мякка скажам, падвялі —  
Падашукалі і на гэтым,  
За дробязь кліп зямлі ўзялі.

Ён, гаспадар былы, радзе,  
Драбнее, зводзіцца, як леў.  
На рэзервацыях індзеец  
Таймуе ў віскі боль і гнеў.

І не ўгарэўшыся, згарае...  
Грымоты б'юць, няма дажджу.  
Цішэй за дрэва памірае —  
Дабра і ўнукі не прыждуць.

А негры з прагаю няўтольнай  
Свабоду мець  
ідуць на рынг  
І над крыжамі пішуць:  
«Вольны  
Нарэшце».  
Так, як патэр Кінг.

Правы іх — бубны ў джазе хрыплым:  
Спявай ці забаўляй сцягном...  
Як ні пілуй, не грае скрышка,  
Бо струны ў гора пад смыком.

Вось — новы свет, стары — Еўропа.  
І той і той даўно адкрыт:  
На вуснах крывяная ропа,  
Нажывы дыхавічны спрыт.

Крыху кіўнуць, крыху падгодзяць:  
 Маўляў, перад усім — народ.  
 А хто ж там дбае аб народзе?  
 Крычаць —  
                         Народ! —  
   каб лез на дрот.

\*

За гэтым словам, горкім смехам,  
 Яснейшы стане камуфлет,  
 Чаму я ў свет стары прыехаў,  
 Хоць выязджаў у новы свет.

Век землятрусаў, перападаў  
 Глушыў нас залпамі навін:  
 Жылі краіны без урадаў,  
 Былі і ўрады без краін.

Прапёрты з дому за граніцу,  
 Чарговы віўся прэзідэнт  
 Пры хлебадайных прадстаўніцтвах,  
 Нібы асва на рэзедзе.

Напаўкаліф на паўгадзіны,  
 Напаўаблічча, напаўмасць,  
 За паўулады паўрадзімы  
 Напаўаддасць, напаўпрадасць.

Падтрымку мае кол належных,  
 У іх цяньку і з іхніх слоў  
 Ён дакляруе незалежнасць,  
 Што прынясе з сабой дамоў.

Хоць гэта, каб не дбаў аб хлебе,  
 Не набіваў сабе дану,  
 Як супрамаат казлу, патрэбна,  
 Як кіберцетыка слапу...

І тут — афёра, скажам проста,  
 Як спроба хілага дзядка,  
 Каб ажаніцца ў дзевяноста  
 І ад сынка прыждаць сынка.

Ці ў жабурынні знойдзеш косткі,  
Ці камень вырасце ў спарыш?  
Ён — незалежны ў лапах кошкі:  
То пусціць мыш, то ўхопіць мыш.

Тут можа быць гульня даўгая,  
Калі ж ім страціцца вага,  
Нікога больш не ашукае —  
Тады ў нябыт яму чарга.

Па апытанні паштановым  
Складуць магнаты прыгавор:  
«Ён так памрэ, як пастановім,  
Хаця б на справе і не ўмёр».

Хай бесхацінцам быў нябога,  
Ва ўсім — ні два, ні паўтара,  
Кананізуюць у святога —  
За незалежнасць змагара.

У закавулках дэмакратый  
Паназіраць я мог усмак,  
Як выпякаюць кандыдатаў  
І як іх пляжаць, небарак.

Як, не шкадуючы прэзентаў,  
Сінкліт — па золаце раўня —  
Сабе да густу прэзідэнта  
Старгуе, як цыган каня.

Ён б'е паклоны кожнай браме,  
Абы заможны быў куток,  
На пост прызначаны абраннік.  
Хто выбіраў яго? Ніхто.

Аднак былі ж і бюлетэні,  
Кабіны, урны — ўсё было,  
Што служыць для замарачэння  
Наіўных сэрцаў і галоў.

Усім — цянёк пад райскім дрэвам  
І мноства розных барышоў...  
Хільне направа ці налева,  
А проста — хоць бы раз прайшоў.

Чым чалавецтва даскапалей,  
Гульцы павішны быць спрытней.  
Сам нейкі ўрадзік не скапас,  
Дык нехта ў прорву шпіргане.

А пойдзе хто па іншым румбе —  
І змова выхапіць кастэт  
На Аліендэ, на Лумумбу,  
На ўсіх,  
хто гляне ў Новы свет.

28

## ПОШУКІ ДАРАДЫ

\*

Высокі дом. Пад гэтай столлю  
Хацелі б выправіць свой лёс  
Не сто краін, а многа болей,  
Ды ўткнецца бос — ні з месца воз!

Сяджу пад купалам зялёным,  
Ён — сіні, а здаецца мне —  
Марскою хваляю замглёны,  
У хвалю слоўную нырне.

Напэўна, так: цяжэй спыніцца,  
Чым разышоўшыся дыбаць.  
Ды перастаньце гаварыць вы,  
У вас жа рукі забалаяць!

Пад стук машынак у будынку  
За дзень набачыш столькі дзіў —  
Каб разгарнуць тут кіназдымку,  
Без ліку б фільмаў накруціў.

Па кожнай справе ёсць сцэнарый,  
І цвёрда вызначана ў ім,  
Каго — ў дуэт, каго — без пары,  
І хто за што, і хто за кім.

Сваіх адрокшыся аселиц,  
Чужыя хваляць,  
а набаў,  
Яны падпальшчыка абеляць,  
Асудзяць тых, хто біў набат.

Што мной пазбыта, перажыта —  
Уцехі ўдачы, горыч хіб,—  
На ўзроўні ўласнага карыта  
Штодня жуюць і шыляць хіб.

Трасуць запененай губою,  
Як бы выконваюць зарок...  
Не ведаеш, перад табою  
Ці чалавек, ці што знарок.

І думаеш, каб нейкім цудам  
Такі дзярках ды ў поўсць адзець,  
Пужлівы ўмлее з перапуду:  
«Бяда,— падыме крык,— мядзвездзь!»

Вось так на п'асце назале  
І духата, і мухата.  
Чаго-чаго ні выдумляюць,  
Таго б і чорт не нашаптаў.

Калі ж бывае неўгаворна  
Або з нагі саб'ецца хват,  
Распачынаюць мардабор'е,  
Ці мнагабор'е, вінават!

Сёй-той пра шпілечкі падбае,  
Другі — з-за вуха дзеўбане,  
Тут не чапаецца зубамі  
Адзін хіба што грабянец.

Усе з малітвай гуць каленцы,  
З вярбы ігрушкі рвуцца спрэс,  
Сенсацыі для канфэрэнцый.  
Як лепш назваць іх: прэс- ці трэск-?

Пакуль яго не разбрахалі,  
Сакрэт, прабачце, не сакрэт...



Хадзіць тут коўзка, хоць не хвалі,  
Ды пад нагой і не паркет.

Як быць — пяхітрая навука —  
Вачэй у рукі не бяры:  
Дзе на сталё дармовы цукар,  
Там і салодкія сябры.

Каб жыць у ласцы, бесклапотна,  
Як ні пяюць — трымай фасон,  
Сачы, нібы глядзіш у ноты,  
За дырыжоравым крысом.

Але ж заходзіцца начамі  
Каменным плачам Парфенон,  
Гвалт над сінайскімі пяскамі  
Палае чадным бервяном.

І я б адкінуў кплівы смутак,  
І ў свету прыбылі б гады,  
Калі б асела каламута  
Маны глабальнай назаўжды.

Яна расце, ідзе на нераст,  
Плыве з драпежных папч і глюг,  
Людзей бунтуе недаверам,  
А ім давер — найлепшы друг!

Хачу палепшання адносін  
І мог бы выкласці праект...  
Чакаць?

Пакорна перапросім:  
На ганку дваццаць першы век.

Чакаць?

Каб над марскоў магілай  
Людзей,  
Стагоддзяў,  
Гордых мар  
Сляная вечнасць запаліла  
На маяку сляпы ліхтар?

Ці не замах на лад дзяржавы? —  
Я чую смех: — цвярды арэх!

...Чапаць унутраныя справы,  
Вядома, смех і пават грэх.

Хай будзе там усё на месцы,  
А тэле, радыё, кіно  
Мне даручыце, хоць на месяц,  
А калі не — на дзень і поч.

І цеплыня краін бязмежных  
Насустрэч рынецца, паўзлёт,  
На сонцы ветлівых усмешак  
Растапе ў сэрцах штучны лёд.

Паціснем рукі, ў вочы глянем,  
Дзе зло было, змяцём ушчэнт,  
І ўжо ж дапытвацца не станем,  
Што там сенат і прэзідэнт!

Як ні кракталі б недарэкі,  
Што ёрмы — радасць на гарбе,  
Прапіша для здароўя лекі  
Амерыканец сам сабе.

Да тых часоў, відаць, далёка,  
Ды ўжо дазнаўся ён бліжэй,  
Як дружбакоў знаходзіць лёгка  
І пазбаўляцца — не цяжэй.

Хіснуўся долар. І прыспела  
Па кругу  
шапку ці берэт  
Пусціць на раптам настарэлы  
На новы свет, стары як свет.

І ўсе, каго, як лістам, слала,  
Былі гатовы — дружбакі! —  
Не даць,  
рвануць сабе кавалак  
Або зашыцца ў хмызнякі.

Як расказаць, што гэта значыць:  
Паўворагі ці паўсябры?  
Калі іх кормяць, міла крачуць,  
А не — дык дзюбу дагары!

Жыццё — ў патрэбах чалавечых,  
Людзей разгледзіш праз людзей,  
Дык зразумей прыроду рэчаў  
І смела дзейнічаць умей.

Каб цераз плаўку і даробку  
Метал, які без руху спаў,  
Зрабіўся перадач каробкай,  
Ажыў, загадваць рухам стаў.

\*

Так...

За суботаю нядзеля  
Павінна ўсё ж такі прыйсці.  
Я маю пэўную надзею  
На нешта лепшае ў жыцці.

Чым нейкай трасцай выскаляцца,  
Што цэлы свет ператрасе, —  
Растопім зімы па Алясцы,  
Зямлю ацеплім пакрысе.

Прамовы з доказам напалму  
Абвергнуў мужнасцю В'етнам.  
Хай свеціць сонца і на пальмы,  
І ў хвойны занямонскі храм.

Не супермены мы.

Мы — людзі,  
У маразах былі, ў агні,  
Мы толькі ў свеце праўду будзім,  
След пракладаем для лыжні.

А пачалі — аднойчы ўвосень,  
Яе кастрычніцкі зарад  
Мы з ветрам веку пераносім  
Да міжплацетных эстакад.

## МЕСЦА ПАД СОШЦАМ

\*

Як быць з адной крытычнай звычайкай?  
 У працы зыркага паўдня  
 Часамі чуеш вокліч зычны:  
 Пара эпоху даганяць!

А што, хіба яна ўцякае?  
 Куды ўцякае, ад каго?  
 Адкуль пужлівая такая,  
 Ці ж мы не з цеста аднаго?

Каго, каго? Дагнаць эпоху?  
 Калі сышла, дык я лічу,  
 Што не да густу я ёй трохі  
 Ці сам не гэткае хачу.

Відаць, паблытаўшы расклады,  
 Не ў тыя селі цягнікі  
 І, рады мы або не рады,  
 Паўзём у розныя бакі.

Эпоха — віхар па аблоні,  
 Не стой насупраць — зваліць з пог.  
 Багата хто пісаўся ў коні.  
 Але дагнаць ніхто не мог.

Праз тую горкую памылку,  
 Праз непапраўную бяду,  
 Што стаў адкідваць на падзілку  
 Яе крынічную ваду.

І схамянуўся, як з-за горкі  
 Зрабіла ручкаю: «Бывай!»  
 Што ж, прыпускайся паўздагонкі,  
 На ўсе лапаткі націскай.

Як быццам — справа неблагая,  
 Але з усмешкай сочыць лёс,  
 Хто перад часам забягае,  
 А хто папраўдзе цягне воз.

Ды ці дагоніш ветра ў полі,  
Як пі скачы перад капём!  
Яна ідзе — ідзі ступою,  
Прыбавіць крок — і ты грунём.

Вось тут шумяць твае сасонкі,  
Вунь там жыве твая сям'я...  
Нашто нам тыя перагонкі:  
Мая эпоха — гэта я!

Іду я з ёю роўным крокам,  
Ем хлеб адзін і п'ю ваду.  
А залячу наперад вокам —  
Эпоха-маці, не крыўдуй!

- Ты, як належыць быць эпасе,  
Мне далягляд разгарадзі,  
Ды не хвалі за дробны поспех  
І за памылку не судзі.

Іду ў нятоптаных прасторах  
Да самых вострых перапраў.  
...Не той памёр, хто ўпаў ад зморы,  
А хто, як слуп, на полі стаў.

\*

Ліюць дажджы, віхуры злеюць,  
У ліпень рвуцца халады,  
Лістоў зялёная завая  
Шуміць, калоцячы сады.

Багам, ці што, намыліць холку,  
Каб не псавалі ураджай?  
На свеце золка, вельмі золка,  
Вятры чырвоняць небакрай.

Ты мерзнеш, дыхаеш, як рыба,  
І паўтараеш забабон,  
Нібы парушыў педзе выбух  
Здароўе, клімат і загон.

Шнуры людзей, кварталы злакаў  
Напагатоў сцерці час...  
Дык што рабіць? Пісаць ці плакаць  
Перад абліччам перагас?

Сядай, пішы. Не ўтойвай смутак,  
Калі часамі ахіне.  
Мой твор — мой боль, мая пакута —  
Ён трывалейшы за мяне.

Хай устае, расправіць грудзі,  
Прыслухаецца, дзе грыміць,  
І крыкне:  
— Людзі, што ж вы, людзі!  
Ды заставайцеся ж людзьмі.—

Калі не схопімся спачатку,  
Пасля — малі ці не малі! —  
Ляжыць жа тон па сто ўзрыўчаткі  
Пад кожным з жыхароў зямлі.

І так штодня ў надземных светах  
Свяціл канчаецца жыццё...  
Нашто ж самім сляпацца гэтак,  
Стаяць чаргой у небыццё?

Як, сапраўды, знайсці палёгкі?  
Падпальшыкаў — хоць гаць гаці!  
Надзьмецца нейкі недалёкі  
І згубу выштурхне: ляці!

Да паўсялюдскага знішчэння  
Ад Хірасімы ўецца шлях...  
І вось я думаю аб змене,  
Аб тых, што ў нас прымаюць сцяг.

Я чую, бачу дужых, кемных,  
Хай разумнее іх рука.  
Хай не пагодзяцца на цемры,  
Як Байран колісь прадракаў.

У гэта верыць мне панадна,  
Унук і я — адной крыві,  
Ён зробіць больш, я ўжо не ўладшы  
Усё стрымаць, што ажывіў.

Знайшоў прычыны: што, адкуль там,  
Паўней засынаў наш засек  
І замяніць сябе за пультам  
Машынам даў я, чалавек.

Яны, мае прыняўшы звычкі,  
Мне цэляць пстрычку даць...  
Дарма

Бяруцца ў сілу. Я не клічу  
Ні іх спыняць, ні іх ламаць.

Дарыце ім спрытнейшы розум,  
Хай жнуць і сеюць, вараць сталь,  
На свеце шмат заняткаў розных,  
Дзе не заменіць нас метал.

Між імі, выбачце траха мне,  
Але дазвольце падказаць:  
Абняць за стан сваё каханне,  
На вуха вершык пашаптаць.

І колькі б моладзь ні ўзлятала  
У светы з сіняю луской,  
Без Пушкіна і без Купалы  
Не пражыве патомак мой.

І для другога пакалення,  
Для новых тубыльцаў зямлі  
Я пакідаю пацяпленне,  
Яго мы ўсё ж ткі здабылі.

Таго цяпла глядзіце, хлопцы,  
Як ні дажджыла б, ні ліло,  
Жывіце так, каб добра цёпла  
На цэлым свеце ўсім было.

## У ДАРОГУ НАШЧАДКАМ

\*

«Таварыш Ленін, спі спакойна!»  
 На канце першай цагліны  
 Так напісалі Фамянковы,  
 Стары і тры яго сыны,

Майстры з-пад Гомеля,  
хаўрусам

Яны складалі Маўзалеі.  
 Не зганьбіш працы беларусаў,  
 Ды ён не там, ён між людзей.

Жывым жыве, пытае пытам,  
 Жадам жадае, п'е нагбом,  
 Што ім адкрыта, мной здабыта,  
 Табой прынесена ў наш дом.

На карту браўся новы горад,  
 Раджалася між гор шаша,  
 У стэпах шумавала мора —  
 Ён тут! —

падказвала душа.

І вось, у працы пеўціхапай,  
 Як і ў юнацкія гады,  
 Я не прыстану:  
 Скрозь, як гляну,  
 Яго сляды.

Зямля мая, з вякоў пустая,  
 Зярнят патроіла пуды,  
 І на дарогах ураджаю  
 Яго сляды.

Дзе ні запальваюць народы  
 Свабоды промень малады,  
 На верны троп вядуць з усходу  
 Яго сляды.



Калі па з'ездах урачыстых,  
Шчыльней мацуючы рады,  
У наступ рушаць камуністы —  
Усім відны  
Яго сляды.

Ідзём, ідзём за далягляды  
Людзей,  
Падзей,  
Дзяржаў,  
Планет,  
І кожны ведае дакладна,  
Куды той след:  
У Новы Свет.

\*

Дарогі, мары, ўдача, слава,  
Дзе сціплы крок, дзе шумны ўзлёт  
Ужо штодзённай сталі явай  
З майго сучасніка турбот.

Наш дзень у хуткасці патроен.  
Выходжу ў свет — жыву з раўнёй.  
І спраў не злічыш, і герояў  
Хаця б у Рэчыцы адной.

Так спрасавала гора з ветрам  
Зямліцу нашу век-вяком,  
Што як схавала скарбы ў нетры,  
Дык і трымала пад замком.

Баялася:

не ў тых рукі  
Аддасць і ўсё — на глум дабро!  
Хай паляжыць, быць можа, ўнукі  
Яго не пусцяць ураздроб.

І толькі Ісерні ды Рудні  
Праз кожны кіламетр, бадай,  
Пра скарб нагадвалі надспудны:  
Капаць вучыся і ўладай.

Умець то ўмелі, ды рыдлёўку,  
Адно нацэліўшыся ўглыб,  
Змянялі тут жа на вінтоўку,  
Каб не аддаць на здзек сяліб.

Вайна раўла, яна швыргала  
На пожні столькі жалязяк,  
Што імі ўсыпанае гала  
Не браў ніводзін жалязняк.

І дзень яшчэ быў не ўладкован,  
І хлеб, праз нейкі педалік,—  
Жыхар, па сутнасці, вясковы,—  
Быў са сталоў у вёсцы знік.

Усяк было...

Пражыўшы сорака,  
Мы на-гара паднялі соль,  
Пасля рванулі ў глебе корак,  
І нафта рынула пад столь.

Тады знайшоў азербайджанец,  
Спрактыкаваны нафтавік,  
Сяброў да веку, да сканання,  
У хлопцах нашых селавых.

Радзей шашлык, часцей мачанку —  
Па-беларуску — смачна есць,  
Бо жонка — Ганка, хлопчык — Янка  
І ён, Алі, ўжо стаў Алесь.

У імя дружбы — хай не ціхне! —  
Па трубах нафту павялі  
З благаславення парадзіхі,  
Паласкавеўшае зямлі.

Хоць не спяшала разрадзіцца,  
Але падсыпала даброт:  
І тут струмень, і тут крыніца,  
А там і цэлы нафтамет.

Бо ад каго ж цяпер хавацца?  
І маці ўсё дарыла нам:

Свае металы, крэйды, сланцы —  
Сынам, ужо гаспадарам.

Майстры палёў на грунце глейкім  
Здымалі крушні, дзірваны,  
Што ціснулі зямлі на вейкі,  
І ёй вярнулі зрок сыны.

Як па дажджы дзяўчыне ў вокны,  
У вочы матчыны без слёз  
Сад зазірнуў, вясёлы, мокры,  
І загрымеў вясёлчын мост.

Азёры золак затрубілі,  
Забушавалі ручаі.  
Сыходзь у плодныя глыбіні,  
Выводзь народы з глыбіні!

Ты ўбачыш, як на многа міляў  
Спляліся ў глебе карані,  
Якія свет праз нас жывілі,  
З якіх пайшлі не мы адны.  
Успамяні...  
І не крані.

\*

Магчыма, нашчадкаў дарога  
Не адаб'е мой сціплы след,  
Ну што ж, мне хоціць і малога —  
Дайсці б з усімі ў Новы Свет.

Усё зазнаць нам давялося,  
Здабыць зямлю і шыр нябёс.  
Мільёны нас. Мільёны лёсаў.  
І ў кожным —  
мой упарты лёс.

1957—1973 гг.

РЭПАРТАЖ  
3 РУБЦОМ  
НА СЭРЦЫ



## СЛОВА ДА РАЗМОВЫ

Жыццё ў Амерыцы — гэта бітва за жыццё. Тут не гульня ў словы і не выхвалянна парадоксамі.

Тут знойдуцца жывыя прыклады гэтаму. Дарэчы, будзе расказана, як невялікі гурт людзей вёў бой за жыццё таварыша. І ў варожаў адзіноце велізарнага горада — выйграў.

Мы захапілі ў сэрцы хатні ведер, а ў ім — усплёск чырвонага сцяга над Крамлёўскай сцяной і шолах трыснягоў на Браслаўскіх азёрах, уся добрая ласка і турбота нашага вялікага Дома.

Ад таго часу Зямля выбралася ў чацвёртае падарожжа вакол галоўнага свяціла. Ці не запозна выходзіць на людзі? Амерыка, пры ўсіх яе выключных кідках і рыўках наперад, шмат у чым закансервавалася, стала на месцы. Дасюль жыве, бытуе, паўтараецца тое, што прыкмецілі, асудзілі і выкпілі не толькі Горкі і Маякоўскі, а нават Дзікенс і Гамсун, чым меркаваннем пераваліла і перавальвае за стагоддзе.

Найлепшым чынам адзначылі гэта і нашы бліскучыя публіцысты. У сённяшніх допісах з Вашынгтона, калі Амерыку зноў калоціць перадвыбарная ўструшня, як і чатыры гады назад перад такой самай падзеяй, гаворыцца, колькі падобнага ў краіне зараз, што не змянілася і не магло змяніцца.

У аўтара гэтых радкоў ёсць адна перавага і адна бяда: я пабыў там, куды не ўсім здараецца дацяць, і не дай алах трапляць, у Амерыцы. Часу і адпаведна магчымасцей назіраць было вобмаль, таму кожны кавалачак рэчаіснасці ўваходзіў у істоту і адбіваўся на ўсю вастрыву зроку і пачуцця.

За падобнасць назвы схіляю галаву перад памяццю Юліуса Фучыка, а гэтыя старонкі прысвячаю таварышам, з кім радаваўся і бедаваў у падарожжы.

*Бэзавае святло і сабачы могільнік. Хлеб расце ў роце.  
125 краін пад адным дахам. Дзяржаўны сакратар і га-  
лёрка. «Іду на вы». Андрэй Грамыка на трыбуне. За-  
ротнае падарожжа ў часе. Бяспека па-амерыканску.  
Начлежнікі ў парку. Тэатральны вінегрэт.*

Апошнія дні верасня — гаворка будзе пра 1968 год — прайшлі ў зборах, мітусні, патрэбных і непатрэбных сустрэчах. Прыехаў у Маскву са здавальненнем ужо зусім вольнага ад усялякага клопату чалавека — мноства папер неверагоднай даўжыні і ёмістасці, пакавання вершаў, хатняга ежыва, папярос, лекаў і іншай драбязы, якая адбірае чалавеку рукі. Стаўшы над усім гэтым, укладзеным у чамаданці зашпіленым ва ўнутраную кішэньку пінжака, зірнуў праз акно ў гасцініцы. Абрысы Замаскварэчча, рака напамянулі пра гады, пражытыя ў гэтым горадзе. Як моцна прывязаны я да яго! І абавязаны. Усім лепшым, што ва мне ёсць.

І пацягнула...

На тых горы, дзе Герцэн і Агароў злажылі славетную клятву, якая магутна загрымела ў «Колоколе», на Красную плошчу, папрасіць перад вялікай дарогай мужнасці і трываласці ў Леніна, дыхнуць вечным хараством Васіля Блажэннага, па Тэатральны праезд да першадрукара і да букіністаў, хоць хвіліну паперабіраць кнігі — асвечаны высокім узорам, улюбёны знятак.

Скончыліся блуканні ў аднаго старога знаёмага. Ён працаваў пажнічкамі на ўвесь бляск свайго майстэрства — «хай паглядзяць там, як рабіць галаву!» — і расказваў, праўда чутыя ўжо, гісторыі дыркульніцкіх прыгод і знаёмства з Якубам Коласам і Міхаілам Шолахавым.

\*

І вось ужо як быццам не было рапішняга халадку ў Шарамецеве, апошняга казырання паграпічнікаў, толькі гэты адпастайны гул магутнага «ІЛа». Па праўдзе кажучы, машына ідзе роўным-роўненька, па-

ват не абуджаюцца думкі аб неверагоднай вышыні і небяспецы, а яна, як ні круці, адчуваецца марозікам уздоўж спіны на пачатку кожнага палёту. Мілыя анёлы-абаронцы (добра па-польску — anioł stróż) без крылляў, але ў сукенках сцюардэс закармливаюць нас мудрэй, чым адзін з былых прэзідэнтаў краіны, куды мы ляцім, карміў сваіх індычак і далікатным мясам іх частаваў англійскага гасця пасля прамовы ў Фултане.

Паўзіраўшыся на брудны лёд Грэнландыі, не паспяваю заўважыць, як самалёт бяжыць па зямлі.

Манрэаль. Тут, хоць да Нью-Йорка застаецца ўсяго гадзіна лёту, прыпынак, і значны. Упадбега на агляд аэрапорта. А па вуліцу — выбачайце — трэба канадская віза.

Прыкладна праз гадзіну ўлятаем у прастору цудоўнага святла бэзавага колеру. Унізе пачварныя аскабалкі будынін або не запоўненыя цэглай і бетонам канструкцыі. Дамы ні дамы, вежы ні вежы, нешта хутчэй падобнае да бязладдзя пліт па яўрэйскім могільніку. Успамінаю, так выглядаў наш Мінск у канцы 1944 года з самалёта: касцякі дамоў, каробкі, як казалі тады. Пакрысе здагадваюся: небаскробы! Ад гэтага ўражанне, што перад намі не горад, а ш к і л е т горада, не знікае.

Невялічкая працэдура — важаць багаж — у аэрапорце Кенэдзі, і мы кіруемся ў горад. Праязджаем каля сабачага могільніка з помнікамі, шыкоўнымі агароджамі, прыбранымі ў ружы магіламі лепшых сяброў чалавека. Над курганкамі ў жалобе і несучешным смутку схілены постаці асірацелых членаў сям'і (не хвастатых). Вуліцы пацвярджаюць неабходнасць у сабачых могільках: відаць, горад перанаселены не толькі людзьмі.

Цудоўны мост — рух у некалькі наверхаў.

Вочы вяртаюцца да бэзавай смугі пад Нью-Йоркам. Амаль пад кожным домам гараць два факелы. Смецце, паперы, абгортка, кардонныя пачкі і пасудак не вывозяцца, а валяцца ў шахты дамавога смецце-правода, а адтуль трапляюць у печ. Раствучэнне крыху расчароўвае сваёй праявічасцю. Вось табе і бэзавы колер.



\*

Савецкае прадстаўніцтва. Каля ўваходу два паліцэйскія. Пасля званка дзверы расчыняюцца самі, падымаецца пасустрач дзяжурны. Мы — дома, у савецкім кутку, адзіным на гэтай тлумнай зямлі.

Яшчэ пекалькі хвілін — і рэзідэнцыя нашага прадстаўніка і яго штату. Мы адбіраем у іх крыху пакояў. Селімся не дужа зручна, але даволі дружна.

Першы выхад у горад... Дакладней, пераход цераз Трэцяе авеню ў прадуктовы магазін. Хлеб, яйкі, кіслае малако — усё гэта ў прыстойным упакаванні. Цукар сыплецца з пудэлка цераз металічнае сіцечка зверху, але хлеб, хлеб! Пакецік, фунт, ці што, 40—50 цэнтаў. Вызваліўшы пакупку з прыгожага цэлафону, адчуваеш у роце нешта накшталт ваты, такое ж белае або рудаватае, пульхнае, як дрожджы. Як ні тужышся, не пражуеш. У больш далёкім прадуктовым магазіне ёсць нешта падобнае да нашага мінскага хлеба. Але невялічкі батончык, на раз укусіць, утрая даражэй за нашу буханку. Цэлую, ёмка выпечаную, што сама, здаецца, кліча адваліць шчодры акрайчык і з'есці, як рабілі бацькі, проста так, толькі пасаліўшы.

\*

Ездзіць чалавеку трэба, і абавязкова далёка. Мы, мінчане, альбо, скажам, хабараўцы, дома не тое каб не сябравалі, але колькасць добрых сяброў часамі звоздзілася да параўнаўча невялікай лічбы. З рэштай людзей, каго ведаеш, робіш адну і тую справу, сустракаешся ва ўстановах, чамусьці адносіны далікатныя, роўныя, магчыма, крыху абыякавыя. Варта ж толькі з кім-небудзь разам апынуцца за мяжою, як локаць чуе сустрэчны локаць, вока пытае і адказвае другому воку, хочацца зрабіць прыемнае свайму чалавеку, які стаіць поруч, або хоць абазвацца.

І ў мяне ёсць добрая пэўнасць, што ўсім таварышам, з кім пачынаем жыццё ў Нью-Йорку, застаўся сябрам, у горшым выпадку добра знаёмым. А чаму ж дома часамі мінаеш людзей, не зазіраючы ім у сэрца

і не адкрываючы свайго? Не лепшам жа мы раптоўна, перасякаючы акіян ці якую дзяржаўную граніцу?

Можна адказаць вельмі проста, не ведаю, у якой ступені правільна. Дома вельмі багата душэўнай і матэрыяльнай апоры, яе не трэба шукаць, кожная рука гатова працягнуцца табе насустрач. Вось і прывыкаеш, прызвычайваешся і да вялікай даброты, да адкрытасці і добразычлівасці сяброў і несяброў, знаёмых і незнаёмых.

За мяжою гэтага вобмаль. Таму і цэнніш, шчадзіш душою.

\*

Адразу пры ўваходзе ў будынак Генеральнай Асамблеі — невялічкі эскалатар. Падымаешся і робіш немаленькае падарожжа па засланых дывановымі дарожкамі калідорах. Уласна кажучы, гэта падлога, бо пад дываном, апрача цэментаванага пакрыцця, ні чагусенькі няма. І вось зала пасяджэнняў, нешта кшталтам скругленага наверху конуса. У самай шырокай частцы — месцы дэлегатаў. На кожную дэлегацыю — па шэсць, у два рады: наперадзе тры лепшанькія, з парэнчамі перад столікам, падобным да школьнае лаўкі: за плячыма першага раду — тры горшанькія, вузейшыя, крэселкі з іншай абіўкай.

У амфітэатры сядзяць дарадчыкі, а крыху вышэй размяшчаецца прэса, на балконе — публіка.

Сцены конуса пакрыты бранзіраванымі пліткамі. На другім паверсе яны перарываюцца зашклёнымі, упушчанымі ўсярэдзіну кабінамі для перакладчыкаў з англійскай, французскай, іспанскай, кітайскай моў. Руская мова падаецца ў навушнікі з чацвёртай кабіны.

У цэнтральным праходзе, непадалёку ад тыльнай сцяны — трыбуна для прамоўцаў, цяжкая на выгляд, з якогасьці цёмнага каменю. За ёю, крыху вышэй, падмосткі, як бы яшчэ адна трыбуна, але святлейшага колеру, дзе сядзіць старшыня.

Удар малатка — гватэмалец, абраны за старшыню, пачынае пасяджэнне. Гэта ўжо не першае, на тое мы не трапілі і таму не ўдзельнічалі ў традыцыйнай хвіліне на роздум ці малітву.

Вастрасловы жартуюць, што ў краіне, здатнай на самы неверагодны крадзеж і махлярства, мог быць такі выпадак. Асамблея цалкам ці адно з яе чарговых пасяджэнняў павінна закончыцца. Але гэткі паварот справы нявыгадны нейкай частцы ўдзельнікаў. І ў старшыні знікае малаток. Таму пасяджэнне ідзе ўсю ноч, назаўтра раніцай, працягваецца пасля паўдня. Пакуль усё не вырашаецца ў пажаданым кірунку. І малаток цудам з'яўляецца ў старшыні...

Разглядаюся. Беларусы сядзяць поруч з Бурундзі. Парадак размяшчэння дэлегацый — дэмакратыя! — вырашаецца жараб'ёўкай. На гэты раз першае месца выцягнула Руанда, за ёю селі ўсе астатнія да канца алфавіту, пасля расселіся ад А да Р.

125 краін свету пад адным дахам! Вось бы і дамовіцца аб усім, што ні стане на дарозе праўды і міру.

Наш савецкі падарунак — скульптура Вучэціча «Перакуём мячы на аралы» — стаіць у прысамблейным парку, што збягае да Іст-Рывер. 24 кастрычніка мае быць адзначаны Дзень Аб'яднаных Нацый. Вось бы і прывесці да скульптуры ўсю Асамблею: хочаце ладу на зямлі — слухайце гэты заклік. І паўтарыце словы, з якіх пачынаецца Статут ААН: «Мы, Народы Аб'яднаных Нацый, поўныя рашучасці ўратаваць будучыя пакаленні ад бедаў вайны»...

Якія ж суседзі яшчэ ў беларускай дэлегацыі? Зусім поблізу — Конга, крыху вышэй — дэлегацыя СССР, а лявей ад яе — украінцы.

Твары ўсіх адценняў: белыя, чорныя, жоўтыя, аліўкавыя, шакаладныя. І чамусьці ўспамінаюцца каляровыя пано пры самым уваходзе і на левай сцяне. Сэнс іх для мяне цьмяны: штосьці выламана-абстрактнае, а наогул падобна да дзялення клетак, калі пазіраеш у мікраскоп.

Над галавою старшыні — эмблема ААН — земны шар на безбярэжным акіяне, акаймаваны дзвюма аліўкавымі галінамі.

\*

На трыбуне бразілец. Пазадзіраўся крыху на кошт «падзей у Чэхаславакіі», за ім — Раск. Гэтага пра-рвала! «Мы не хочам ваенных баз... Мы імкнёмся забяспечыць свабоду...» Як потым падлічылі журналіс-

ты, у прамове было 4035 слоў. І якіх! Класавыя супярэчнасці, маўляў, не дазваляюць нам бачыць чалавека сапраўды гуманным.

На самым пачатку прамовы з галёркі пачаліся выгукі. Разлягаліся звонкія маладыя галасы: «Вялікія босы, канчайце вайну!»

Маладыя людзі скандзіравалі сказы. Нацягнулі ў руках некалькі палотнішчаў і шчытоў з лозунгамі — умудрыліся ж неяк пранесці пад пінжакамі і плашчамі. Паліцэйскія — здаравілы таго гатунку людзей, што ломяць мяла, — удвух не могуць даць рады адной шчуплай дзяўчыне: выкручваецца з рук, выслізгвае і зноў крычыць. Вось паперлі ў дзверы сярэдніх год чалавека, вось яшчэ дваіх, маладзейшых. І зноў крык: «Пакуль тут босы мелюць глупства, нашы хлопцы паміраюць на вайне!»

Прамова дзяржаўнага сакратара была падсавана. Уласна кажучы, і псаваць не было чаго: жавалася жвайка — ніхто не прасіў, ніхто нічога кепскага не рабіў, а чужаземныя войскі ўвайшлі ў мірную краіну.

І яшчэ мудрэй! Злучаныя Штаты, бачыце, імкнуцца ва В'етнаме «пакласці канец гвалтоўніцтву з яго трагічнымі пакутамі і рызыкай вялікай вайны». А чаго ж бы тады крычала галёрка, пане дзяржаўны сакратар?

Нейкае «яго правасхадзіцельства» за Раскавымі плячыма пачулася вальней, паспрабавала распяравацца. А ўражанне ад яго прамовы — смехатворнае, бо само «правасхадзіцельства» падобна да моцна загарэлага ці падсмажанага на патэльні гогалеўскага Пасюка.

Запісваюцца ў запас радкі: «А міргне ім ражка кшталтам Раска, вось і пачынаецца манеж».

Той-сёй наводзіўся па прынцыпе — і хочацца і колецца: добра было б закінуць што-небудзь у савецкі адрас, але боязна.

З кастрычніка А. А. Грамыка выступіў на Асамблеі і сустрэкаўся з Раскам, а таксама з кіраўнікамі дэлегацый ААР і Чэхаславакіі. Карэспандэнцкія насьці ўзмоцнена цягнуць у сябе паветра, але наведанні аб гэтых сустрэчах больш за пяць радкоў не атрымліваюцца.

На вячэрнім пасяджэнні — ліванец, дамініканец і яшчэ хтосьці. І ніводнага слова ў зададзеным тоне. Зала часамі апладзіруе.

\*

Прамоўца пачаў з падыгрывання пад густы. «Простыя людзі нішчацца бульдозерамі лёсу», — пра-дэкламаваў ён, а далей паплыла несусвеціца, чутая ўчора і пазаўчора, без варыянтаў. Ды яшчэ сцвяр-джаў немагчымае, нібыта «разуменне моманту ёсць і ў Каіры і ў Іерусаліме». Адкуль жа ў Іерусаліме, калі Савет Бяспекі пастанавіў ачышчаць той Іеруса-лім ад захопнікаў?

Прамоўца з трыбуны моліцца госпаду богу, без да-памогі якога, маўляў, усе намаганні будуць марныя. Зала апладзіруе і яму, нават даволі дружна.

Дзікавата тут нашаму брату!

\*

Мая маленькая ўнучка сярод самай вясёлай гуль-ні, калі ёй робіцца што не пад густ, абвяшчае бацьку або маці: «Я цябе буду бізяць», — гэта значыць крыўдзіць. Словы ў яе творацца і перайначваюцца самым неверагодным шляхам; так, памідор стаў ча-мусьці — д а б а л ю м. Пасля такой заявы з ваяўні-чым папярэджаннем двухгадовая далонька імгненна згортваецца ў кулачок, а постаць зрыхтоўваецца да грознага выпадку.

Гэта прыгадалася ў Амерыцы. Не таму, што і я збіраюся некага «бізяць», — занятак мала патрэбны і, як на адну сілу, смешнаваты, ды і не надта дадуцца тут у крыўду. Аднак абвясціць нешта на ўзор сла-вянскага выкліку «Іду на вы» мушу, абавязан сэр-цам, розумам, усім, што ў мяне ёсць новага і адменна-га ў параўнанні з гэтым далёка не новым светам, з даўно адкінутым памі ладам.

Вось ужо зараз усёй істотай абвяргаю, спрачаюся: з няспынным выцём пажарных сірэн у гарачым, парным, вільготным паветры;

з паказной набожнасцю (кожную тэлеперадачу

пачынае пастар, рабін, поп) і поруч з ёю самым бессаромным рабункам грошай і душ;

з перанаселенасцю людзей і перавытворчасцю машын, а ў сувязі з гэтым — хісткасцю дабрабыту, такога ломкага, як першы лядок на лужыне (кватэра адбірае палавіну заробку, пагаліцца і то 2 долары, правесці дзень у клініцы — лічба астранамічная);

з нясмачнаю ежай: прадукты напіхаюць хіміяй, іначай псуюцца;

з марнай мітуснёй, і ўсё ўпадбега. Гэта заўважыў і выдатна аданіў Эйзенштэйн: «Каб мая ўлада, я ўсюды загадаў бы паставіць зручныя садовыя лаўкі. Можна тады б амерыканцы прыселі і задумаліся».

\*

Мексіканскі дэлегат дон Антоніо Карыльё Флорэс не без гумару і патайнай скрухі гаварыў:

— Грамыка абышоўся з Раскам як сапраўдны тарэадор — адзін узмах плашча, і раз'ятраны бык праляцеў міма.

Як на маю думку, гэта прызнанне каштавала мексіканцу нямала. Але што зробіш, даводзіцца прызнаваць перавагу праціўніка. «Савецкі міністр запрапанаваў Асамблеі перспектыву прагрэсу праз разбраенне», — паведамляе «Нью-Йорк таймс» вуснамі свайго аглядальніка.

Нездарма главу савецкай дэлегацыі слухалі не зварухнуўшыся, усе месцы былі заняты. І апладзіравалі хораша.

Свет зараз рад быў бы пачуць не адзін гэты голас буйнога і мудрага палітыка.

Свет прыслухоўваецца прагна.

\*

У зале міжволі звяртае на сябе ўвагу адзін дэлегат. Высокі, у шэрым лёгкім балахоне, падобным да папоўскай расы. Відаць, абодва гэтыя нараўпанні — абразлівыя ў дачыненні да пацыянальнага ўбору, але як назваць яго? На галаве — белая чалма з чырвоным верхам: мусіць, чырвоныя столкі тканіны ўвіваюцца раней, а потым закрываюцца белаю. Пад усім гэ-

тым — твар. Цёмны, аліўкавы, з глыбокімі шрамамі, на кожнай шчацэ па тры-чатыры.

Варта ўзважыць і разважыць: з 125 краіп пад дахам Асамблеі большасць, і прытым пераважная, мае сваім насельніцтвам людзей чорнай, жоўтай і яшчэ іншых, не белых, колераў скуры. Справа, вядома, не ў колеры. Гэтыя краіны з крывёю ададралі ад плячэй ярэмы каланіялізму. У іх ёсць прэзідэнты, парламенты, фінансавыя тузы, для дзяржаўнага жыцця не стае толькі самастойнасці. Наступаюць па пяты, вісяць пад душой дабрадзеі ў смокінгах і стандартных гарцітурах, амерыкапскія капцэсіянэры і акцыяперы ды яшчэ фэдэральныя разведчыкі. За першай сутычкай з капіталам іншаземным непазбежна і другая — з мясцовым, тутэйшым. Іначай самастойнага дзяржаўнага гаспадарання не пачнеш. І народы ўважліва глядзяць на дарогу сацыялізму, прагнуць ступіць на яе. Дык ці ў вашых жа руках будучыня свету, папы ганарлівыя бізнесмены? Вы яшчэ не адчуваеце, як хутка можа «хруснуць ваш шкілет», гаворачы пранізлівымі словамі Блока. Нездарма адзін амерыканскі раманіст узяў гэтыя радкі за эпіграф да новай кнігі.

\*

На скрыжаванні аднаго з цэнтральных авеню і не менш славутай стрыт, як мы прызвычаліся называць тутэйшыя вуліцы, пераходзіла, хутчэй перахватвалася на другі бок худзенькая і шчуплая, яшчэ маладая жанчына. Ухапіўшыся за матчыну руку, поруч бегла бялявая дзяўчышка, зусім малецькая. Другую руку маці адцягвала паўнютка гаспадарчая торба з таго гатунку, што называюць бяздоннымі. Адтуль відны былі пачкі парашку для бялізны, бляшанкі таных кансерваў ды іншая хатняя дробязь.

А за плячыма ў жапчыны, з перавязанай крыжам па грудзях палатнянай ткаціны выглядала галоўка, таксама светлавалосая.

Натужна раўлі грузавікі, шасцелі шыны лімузінаў; ішлі, дакладней — беглі, людзі. Наўкруг грукатаў, як і заўсёды, спяшаючы, велізарны, апранены ў сталь і бетон горад, смяротна зморапы ад гэтай га-

матнай цяжэразнай аправахі, якая прыціскае і нізрынае ніцма чалавска.

І раптоўным кідком з самага цэнтру першага горада Амерыкі мяно шпурлянула амаль на стагоддзе назад. У глухім-глухую, згорбленую жабрацтвам, сагнутую цядоляй беларускую вёсачку. У той самы жнівеньскі прышар, калі нашы бабкі і прабабкі ішлі жаць свае небагатыя палоскі. Неслі ў торбах збанкі з вадою і чэрствыя акрайцы хлеба з тонкімі лісцінамі скораму, прыхаванага на цяжкую работу. Вяліся на поле з усім незлічоным патомствам — не пакінеш жа без догляду дома, яшчэ бяды наробяць, чаго добрага, закінуць агню ў летапшою салому пад паветкай. І патомства валаклося: хто трымаючыся за спадніцу, хто хнычучы і просячыся на рукі, хто падымаючы пыл на гарачай дарозе, подскакам на самаробным капыку-кыйку. А на плячах сядзеў пакуль што самы шчаслівы, увязаны ў старэнькую дзяружку, накормлены мамчыным малаком, меншанькі, той, хто не павучыўся яшчэ стаяць на ўласных нагах.

Гэта я ўсё гавару табе, беленькае дзеўчанё, хоць ты яшчэ не хутка дабярэшся да маіх радкоў. Ты нездарма кожную раніцу непакоішся, як там паводзіцца дзеду, за тым самым велічным і незразумелым, што ўмяшчаецца ў гучанне слова — акіян. Не марныя твае турботы. Дзед не толькі далёка ад'ехаўся, ён прарабіў яшчэ зваротнае падарожжа ў часе, апынуўся ў пары, якая табе не пагражае, малая, але, як бачыш, дзе-нідзе яшчэ сціскае чалавека кашчавымі пальцамі.

Дык як жа нам з табой пасля гэтага не паўставаць на Амерыку? Мы вымушаны гэта рабіць праз намаганні яе самой.

Вось табе яшчэ адзін малюнак.

Ехалі ў Вашынгтон, а мне ўсё здавалася дарога з Гомеля ў Рэчыцу. Чырвоныя ад гліны, чырвоных скальных парод пагоркі, і на іх такія ж велічныя дубы. Але абапал дарогі — фермы. Вялікая колькасць хатняй птушкі, свінні, коні. Ёсць і ваданпоркі, часта сустракаюцца электраветрачкі. Шмат агульнага з фальваркамі — мімаволі шукаю бліжэйшых аналогій і падабенства, хоць ніхто і ў нас зараз не ведае гэтых аб'ектаў параўнання — менавіта з фальваркамі.



Адрубыв па дзесяцін 40—60, з паравым млынам, малатарняю (яна давалася напракат), сеялкамі, касілкамі і жняяркамі, дыскавымі баронамі і спружыноўкамі. Хіба што трактараў і электрарухавічкоў не было, ды будынкі не цагляныя, як тут, а спрэс драўляныя, пад гонтамі і саломай. Такія гаспадаркі ў Беларусі былі ў поўным сэнсе слова кулацкія. Наўкол мае вёскі сядзела з пяць такіх гнёздаў.

Калі Случчыну зноў узяліся біць на хутары, як быццам не хапала сталыпінскай спадчыны, будучыя хутаранцы, даводзячы перавагу жыць асобна, мець зямлю ў адным кавалку, казалі:

— А нашто нам тыя сёлы? Хіба што дзеся баб. Баба не можа быць адна, ёй трэба з некім языком мянціць. Вось мы, дурні, праз іх кучамі селімся, у сёлы тыя лезем.

Наўрад ці дзесятая фэрма з бачаных выглядала заможна і дыхала дастаткам.

Крыху ў бок ад аўтастрады адскочыла палявая дарога і павяла да купкі дрэў і будынкаў, па якіх мімаволі пазнаеш хутаранскую сядзібу. Саманныя хлявы, праз дахі іх свіціцца неба. Дом з вокнамі без шыб, пазатыканымі старымі джынсамі, а то і проста саломай, з паабсыпанай да драці атынкоўкай. Дзверы і вароты парасчыняны, вольна гуляе вецер.

І сярод гэтага згалення валочыцца, бразгае шчэлепамі на выбітым поплаве нявыліняўшы конь-шаўлюжка; парка не лепшага выгляду кароў ходзіць у лагчыне, ржавеюць непрыбраныя плугі і бароны.

Насустрэч ляніва гаўкнуў сабака, адзін раз — слабыя харчы, — але папярэдзіць гаспадара трэба. А ён, нібы мерачыся прыхаваць спуставанне, рыжавусы, лысенькі, у камізэльцы, рыхтуе кучу кампосту. І з надзеяй глядзіць на кожную машыну: а ну, пакупцы? О, ён павядзе паказваць сядзібу, будзе падхваляваць зямлю, прымаўляючы накшталт коласаўскага Хадыкі: «Панамі будзеце, панамі, ядзяць вас мухі з камарамі».

Апошні хутар! Гэта бачыў я астатні раз, ездзячы арганізоўваць калгасы на Мазыршчыне. І вось зараз тут, толькі пад іншаю назваю — фэрма. Акіпутая, забытая, няшчасная. І зноў не менш чым на траціну веку назад адкінула ты мяце, Амерыка!

\*

Амерыканскі часопіс «Форчун» заняўся падлікамі, колькі мільянераў і мільярдэраў зараз угрызлася ў скуру Амерыкі. Выраз гэты, вядома, не з часопіса. А весткі такія: камандораў і канквістадораў тамтэйшага фінансавага свету налічваецца каля дзвюх соцень. Мільярдэраў менш за сотню, мільянераў — сотня з гакам.

\*

Вечарам вялікая прагулка ў тэатр. І назад. Лексінгтон авеню, Мэдзісон авеню. Пятае авеню — з аднаго боку Цэнтральны парк, дзе аб'ява, што ад заходу да ўсходу сонца за вашу бяспеку ніхто не адказвае, з другога — дамы, заможныя, камфартабельныя і рэспектабельныя. У тым ліку дом Кенэдзі, непадалёку славуная гасцініца «Уолдарф-Асторыя», дзе спыняюцца прэзідэнты, прыязджаючы ў Нью-Йорк.

Папярэджанне пры ўваходзе ў парк змушае да асцярогі; трымаемся далей ад паркавага тратуару. Аднак уздоўж агароджы на лаўках спалі ці рабілі выгляд, што спяць, людзі, скруціўшыся пернікам. У стоптаных чаравіках, якія ніяк не накрывеш кароценькім пашарпаным палітончыкам, падаслаўшы пад бок шматстароначныя газеты (на іх можна разжыцца ў вулічных урнах і ў метро). Пад галаву кулак, а на вочы — пакоўчапы капялюшык.

Пад адной кучай рызманоў угадваліся абрысы жаночага цела, зношанага, знясіленага.

Хто яны? Не пабудзіш, не спытаеш. Адказ, напэўна, быў бы стэрэатыпы: ахвяры алкаголю, наркотыкаў, беспрацоўя. Значыць, абагульненне прыходзіць само сабой. А калі шчыра прызнацца, «начлежнікі на паркавых лаўках», здавалася мне, перавандроўвалі з аднаго газетнага нарыса ў другі, не будучы падмацаванымі ўласным назіраннем аўтараў. Пабачыўшы ўсё гэта на свае вочы, я даведаўся, што часопіс «Юнайтэд Стэйтс ньюс энд Уорлд рыпорт» сдварджае, нібыта «...жабрацтва ў ЗША — праблема, якая знікае». І ў той жа час прызнае, што 26 мільёнаў амерыканцаў зарабляе менш, чым трэба для пражыцця,

а «кожная сям'я з чатырох чалавек павінна зарабляць удвая больш, чым да апошняй вайны, каб мець усё неабходнае».

Дробны дожджык. Гэта не замінае бегаць па каньках па плошчы Ракфелер-цэнтра. Тут, паводле рэкламы і даведнікаў, найбольшы ў свеце «прыватны комплекс будынкаў гандлю і развагі». Семнаццаць гмахай злучаны між сабою падземнымі калідорамі, а там — і выпіць, і закусіць, і адзежыну пабыць льга.

Мы ўсё ідзём і ідзём. І ў тэатр і з тэатра. Пад зямлю, у метро, лезці не хочацца, нічога не ўбачыш, а таксі не злавіць. Праз кожныя два-тры пад'езды — рэстаран. Нумары ставяцца не на дамах, а на пад'ездах. У гэтым ёсць рацыя: дамы вялізныя, паспрабуй адшукай патрэбную кватэру.

Дасведчаныя людзі кажуць, і, здаецца, не жартуючы, што ў Нью-Йорку 20 тысяч рэстаранаў, 30 тысяч паліцэйскіх і кожны адзінаццаты жыхар разумее па-руску.

Што ж аб тэатры? У мяне начыста выветрыліся з памяці і п'еса, і аўтар, і акцёры. Не было чаго запомніць. Невялічкі тэатрык не на самым Бродвеі, а поблізу. Зусім без фэа, адзін толькі кругавы калідорчык вакол партэра. У сцяне яго — шафкі для вопраткі за асобную плату, таму плашчы трымаюць на руках. У тым жа калідорчыку п'юць піва і кока проста з бляшанак, дзе-нідзе хто-ніхто — жуе. Праграмы папярэдліва раскладзены на крэслах, звычка добрая і пахвальная, аднак гэты сервіс за твае ж грошы — кошт праграмы ўключаны ў кошт білета. Памяшканне хочацца праветрыць, а плюшавую абіўку крэслаў прапыласосіць.

На сцэне быў банальны вінегрэт з уяўнай здрады жонкі і сапраўднай здрады мужа, якому, у сваю чаргу, здраджвае каханка з яго ўласным сынам, зусім блазнюком. Капчэецца ўсё, вядома, шчасліва, бацькі мірацца, а сын прыводзіць у дом п'явестку. Ні тут, ні ў Метрапалітэн-Оперы, ні ў Вівіян Бамон-тэатры я не мог паўтарыць за Чапліным яго словы пра МХАТ: «Мяно ўзрушыла тое, што я не бачыў, як акцёр прыходзіць на сцэну і як выходзіць». На жаль! Тутэйшая

рэжысура нібы назпарок падкрэслівае з'яўленне акцёра або актрысы, асабліва ў рапгу так званых «зорак».

\*

Царква, а на дзвярах дзіўны для нашага вока падпіс: «Сёння ў нас танцуюць».

## II

*Забастоўкі і псіхічна хворыя. Дэманструюць паліцэйскія. Як стаць мільянерам? Жалезны прэс нажывы. Розныя галасы Амерыкі.*

У нью-йоркскім порце каля прычала сабралася 17 вялікіх суднаў. Рабочыя не выйшлі разгружаць: павышайце зароботную плату, памер пенсіі, паляпшайце ўмовы працы. І ўсяго баставала 75 тысяч грузчыкаў! Якія толькі не ўжываліся захады, нават умяшаўся федэральны суд Нью-Йорка.

Працяглая забастоўка настаўнікаў. Іх у Нью-Йорку каля 55 тысяч, а не бастуе крыху больш за 8 тысяч. Даўно пачаўся навучальны год, а вучэнне не наладжана, шмат якія школы зусім пустыя. З мільёна вучняў прыходзіць на заняткі ўсяго 125 тысяч.

Бастуюць пажарнікі, прыбіральшчыкі смецця, нават паліцэйскія, не маючы на гэта права. Апошнія патрабуюць павялічыць зарплату асабліва настойліва, улічыўшы, так сказаць, шкоднасць прафесіі — увесь час даводзіцца рызыкаваць жыццём.

Зараз яны спасылаюцца на ганконгскі грыв і не выходзяць на пасты. Кожны дзень на вуліцах не стае тысяч па дзве патайных і яўных ахоўнікаў парадку.

Пацешыла адно сведчанне відавочцы. Нібыта ў шэрагах дэманстрацыі камуністаў ішлі паліцэйскія. Мы смяяліся і чамусьці разам успомнілі Леніна: як бы весела пасміхнуўся наш Ільіч. А можа б і не пасміхнуўся. А зрабіў бы з факта бліскучыя, важныя для характарыстыкі моманту вывады. А тут яшчэ многа чаго трэба высвятляць! Ці азначае ўдзел у камуністычнай дэманстрацыі тое, што чалавек нале-

жыць да партыі? Ці сумяшчальна гэта паогул: паліцэйскі і членства ў кампартыі ЗША? Чым скончылася дэманстрацыя для такога ўдзельніка, ахоўніка парадку: далі вымову, узялі на заметку, зволілі? Нарэшце, хто ён, адкуль сам родам, якая сям'я, калі парадзіўся. Як бачым, падстаў для сацыялагічнага аналізу стае. Застаецца зрабіць яго, тады будуць і вывады.

Амерыканскі паліцэйскі — гэта, апрача фізічных дадзеных, чысты дот. Рацыя, фотаапарат, два пісталеты (а колькі прыхованых!), дубінка. Вось і запарэч такому!

Гэтага ўжо мала! Фірма «Федэрал лабаратарыз» прапануе па ўзбраенне паліцыі міні-гранаты кішанёвага памеру, пнеўматычныя стрэльбы з драўлянымі кулямі, але б'юць яны не слабей за камень, і нават газамёты. Апрача таго, у паліцэйскіх участках усталяваюць падлікова-вылічальныя машыны, каб лягчэй вызначыць раёны, дзе могуць пачацца хваляванні.

Не помню, якое месца займаюць ЗША па росце псіхічных захворванняў, адным чынам — у лячэбніцах пацыентаў хапае. У псіхіятрычных бальніцах Квінс, Крыдмар, Бронкс, Манхэтэн баставалі дактары і ўвесь медыцынскі персанал. 11 тысяч хворых засталіся без догляду. Тузы — шэфы лячэбнай справы — не знайшлі іншага ратунку, як адпусціць 1300 хворых дадому. Губернатар Нельсан Ракфелер палічыў забастоўку незаконнай. Справа пайшла ў суд, а вар'яты рынулі на хатах.

І ўсё ж Амерыка, калі не вучыць задумвацца, — працэс жыцця, як і работы, у значнай меры механізаваны, — дык прымушае ўглядацца, так сказаць, цераз абалонку з'явы, калі не заўсёды ў глыбіню, дык абавязкова ўшыркі. Размах дзеянняў велічэзны сапраўды. Толькі страх бярэ, калі падумаеш, што цэлыя статкі небаскробаў, банкаў, заводаў могуць належаць аднаму чалавеку. У яго ў руках: сродкі куплі і продажу, сродкі і прадукты вытворчасці, армія аховы ўласнай персоны і ўласных набыткаў, армія нагляду і інфармацыі, ды і ці мала чаго іншага. Гэта ён прыгроб да сябе і не выпусціць. А як прыгроб? Часта сапраўды пачынаў, як модна гаварыць,

з нуля — гэта стала стандартам для біяграфіі мільянера. Заўчора — спекулянт кантрабандным тытунём, сёння — уласнік вострава Скарпіёс, купленага за 84 мільёны долараў, муж Жаклін Кенэдзі.

Чартоўская здольнасць да ўзбагачэння не мае нічога агульнага з анекдатычнымі парадамі аднаго з амерыканскіх часопісаў, як стаць мільянерам. Аказваецца, для гэтага даволі, калі вам міне 30 гадоў, штогод укладаць капітал у прадпрыемствы, якія даюць 15 працэнтаў прыбытку. Трэба адно толькі: мець крыніцы капіталу і сродкі на выплату падаходнага падатку. І — усё: мільянер падрумяніўся і спёкся!

Калі мы гаворым: крывасмокі, эксплуататары, звышпрыбыткі, махлярскія аперацыі — гэта ўсё чыстая праўда! Аднак без прабівальніцкага спрыту, вынаходлівасці, паваротнасці магнатам не станеш, ні прамысловым, ні фінансавым, кішэня не надта патлусце.

З такога нялёгкага спаборніцтва мы выйдзем пераможцамі толькі супрацьставіўшы хватцы нажывы талент стваральнага намнажэння калектыўнага багацця, а ўмельству падкупіць, згуртаваць вакол сябе патрэбныя сілы — талент арганізаваць самых здольных, акрылёных мэтай тварыць жыццё разумна, справядліва, без надужыццяў, як таго і вымагае характар нашага ладу і праграма дзеянняў нашай партыі.

За пяцьдзсят год мы паставілі сваёй зямлі новыя ветразі, зрабілі новы руль, перайначылі спосабы працы і прагрэсу. І ўсё ж трэба рабіць ды рабіць, каб дагнаць гэту краіну, хоць усім вядома, што лад яе асуджаны на згубу праз супярэчнасці, адзначапыя марксізмам, знішчаныя практыкай савецкага быцця. А каб дайсці да гэтага быцця, колькі давалося адкінуць, пераадолець, пачаць усё спачатку. Бо што было? Помніце горкі боль Сухава-Кабыліна: «Было на зямлю нашу тры нашэсці: набягалі татары, находзіў француз, а цяпер чыноўнікі аблеглі, а зямля паша што? І глядзець шкада: правядужала да касцей, прагніла наскрозь! Прададзена ў судах, прапіта ў корчмах, ляжыць яна сярод вялікага стэпу няўмытая, рагожаю накрытая, з перапою слабая».

Якія ж сілы, здольнасці і сродкі трэба было ўжыць бальшавікам — перш за ўсё Леніну! — каб паставіць такую зямлю на погі, перайначыць яе аблічча, расчыніць нетры, авалодаць цаліной земляў і душ!

Амерыка глушыць грукатам, рухам, безліччу металу ў дамах, вежах, машынах. Усё гэта здаецца бязладдзем, але толькі знадворна. Інстытут Гэлапа ведае, колькі выпіваецца джусу і якога гатунку, улічвае попыт на піва і палітыку, а таксама на магчымых кандыдатаў у прэзідэнты.

І вось не новы для нашай прэсы прыклад, калі не сталёвай, дык жалезнай арганізацыі вытворчасці. Форд у адным з сваіх філіялаў, у Сан-Поль, збірае звыш 100 тысяч легкавых машын. Восем мадэлей — ад «Лінкальпа» да «Меркурыя». Усяго там 2000 чалавек — адміністрацыі, інжынераў, канструктараў, рабочых. На зарплату ім выдаткуецца 19 мільёнаў долараў. Значыць, доля зарплаты на зборку машыны складае 190 долараў.

Завод фактычна працуе 10 месяцаў. Два месяцы — перапынак для распрацоўкі новых мадэлей і падрыхтоўкі да іх выпуску.

І гэта пры хаатычнай, ліхаманкавай вытворчасці. Значыць нельга забываць, што тэндэнцыя да загнування не выключае шпаркі рост капіталізму.

\*

Не ведаю, як каму, а чалавеку, прагавітаму на ўражанне і назіранне, сквапнаму пабольш захапіць у вока і ў памяць, хоць потым далёка не ўсё кладзецца на паперу, а часцей пыліцца доўгія гады ў папках, чалавеку такога складу цяжка тут. Нестасе, не скажу яднання, проста звычайнага дотыку да знадворнага свету, гаворкі з чалавекам мясцовым, магчымасці зазірнуць хоць употайкі, папаўзрэнкі, у яго, твайго суразмоўніка, простага ці няпростага амерыканца. У гэтым сэнсе многія нашы суайчынікі — інжынеры, вучоныя — куды ў лепшым становішчы. Яны гавораць пра справы, распытваюцца, назіраюць і пазнаюць людзей, пільнуючыся толькі, каб не пратраціць у інтарэсах і не спляміць радзімінай годнасці.

Адным словам, хацелася б вальней рухацца: заманулася — і паехаў пачуць сапраўдны голас сапраўднай Амерыкі. Хто можа пахваліцца, што чуў яго? Не той «Голас», які прабіваецца ў нашы трапзістары з добрай сотні перадатчыкаў, пастаўленых на тэрыторыі ЗША і за межамі краіны. Гэты «голос» лёгка пазнаць па асабліва старанным вымаўленні, што надае драўлянасць, іншаземнасць рускай мове дыктараў. І па асаблівай ялейнасці тону і выразаў, калі хочучь перадаць што-небудзь, на іх погляд, асабліва нам непрыемнае.

Іх «прыемнасці» і «непрыемнасці» для нас адполькавыя, яны роўна ахрышчваюцца ў нашым уяўленні ёмкім слоўцам — мана, а яшчэ ямчэй — брахня.

Аднак брахня разлягаецца не толькі з Фларыды і Паўночнай Караліны, яна плыве з Радоса, Мюнхена, Англіі і Танжэра праз зяпы мноства перадатчыкаў і транслятараў — тут дакладна не палічыш. Да таго ж, у любы момант, у якое хочаш месца могуць быць падкінуты перасоўныя перадатчыкі.

Колькасць мацы сапраўды глабальная! Нам трэба берагчы сваё маральнае здароўе і маральны імунітэт, якія б выдатныя яны ні былі. І таму час-часом, часта не варта рукі брудзіць, аплявушыць усе гэтыя «галасы» так, каб у іх надоўга перасядала ў горле.

Нельга не прыслухацца да таго, што кажа амерыканскі сацыёлаг Чукас. Параўнаўшы прапагандысцкія погляды з кулямі, бо і тыя і другія некаму адрабуюцца і некім атрымліваюцца, ён піша: «...Выпушчаная куля губляе сілу, дзіця, знайшоўшы яе, зробіць цацкаю. Вынікі прапагандысцкай ідэі не заўсёды льга прадбачыць...» Сказаўшы па-народнаму — і ад паклёпу застаецца след.

Кодэкс паводзін маюк эфіру, упісаны ў кулінарную кнігу амерыканскай радыёкухні, уключае ў сябе два карэнныя рэцэпты: перабольшванне і падхарошванне. Яны не караюцца і не бяруцца пад сумненне ў краіне «свабоды слова». Таму ўсе прыгатаваныя па такіх рэцэптах стравы, апрача агіды, нічога іншага не выклікаюць. А жывот атруціць могуць. І зусім пармальны.

У Інфармацыйнага агенцтва Злучаных Штатаў



многа нанятых галін. «Голас Амерыкі» — адна з буйнейшых і раскідзістых. За гэта мае, як кажуць, львіную долю бюджэту агенцтва — нешта каля 200 мільёнаў долараў.

У руках таго ж агенцтва — часопісы і кнігі з астранамічнымі тыражамі і звыш патайных і яўных сродкаў прапаганды — дзве сотні спецыяльна скамплектаваных бібліятэк у многіх краінах свету.

Размах антысавецкай друкаванай прапаганды яшчэ як бы характарызуецца іменем Генры Люса. Нездарма выпрабаваны рэкардсмен палітычнай інтрыгі Чэрчыл прылічыў яго да сямёркі найбольш магутных людзей у Амерыцы. Выданні Люса напханы ў амерыканскія дамы густа, цераз кватэру. Адсюль відаць іх мільённае пашырэнне і заробкі ўласніка і фундатара.

\*

Дык вось, нестасе, моцна нестасе чалавечых сустрэч з размовамі, смуткамі, розумам і глупствам.

Слову дэмакратычнаму, сапраўды свабоднаму прабіць ход праз усе гэтыя муры маны і агароджы забарон нялёгка. Але людзі даюць выйсце своеасабліваму пратэсту. На сценах, звернутых да вуліцы, глухіх, без акон, у бетонных заездах пад масты часта-часта спыняюць выгукі, так сказаць, шчырага сэрца. Ніштаватымі літарамі, каб відаць было з машыны, фарбай павышанай трываласці, каб не так хутка пераеў смог, выведзена: «Чхаў я на ваш капіталізм!» Пераклад — вельмі недакладны. У арыгінале ўжыта слоўца, якое ўзыходзіць да найвышэйшых узораў вуснага фальклору колішніх рамізнікаў.

Надпіс расчуліў. Не столькі магутнасцю пратэсту, як непасрэднасцю звароту да свайго згадзеўшага ладу.

### III

*Амерыканцы на Эльбе. Пераклічка норваў. «Піць віскі ці ваяваць?» Што думае заяц. Як не ўспомніць Эйнштэйна.*

Уласна кажучы, гэта не першае маё знаёмства з Амерыкай. Не з краінай, вядома, а з тымі, з кім мы разам апынуліся на Эльбе і няблага чокнуліся за перамогу.

Сёлетні кастрычнік вельмі падобны на той далёкі, вясёлы май. Доўгі час пасля прыезду сюды я сіліўся ўспомніць, чаму ўсё гэтак наўкол знаёма, быццам некалі жыў тут і вось неспадзеўку вярнуўся. Потым узнікла і не адступалася ўражанне, што я зноў апынуўся ў Германіі.

Цераз год пасля падпісання капітуляцыі ў Карл Хорсце мне давялося завітаць туды, калі Міжнародны трыбунал судзіў ваенных злачынцаў.

Хацелася ці не хацелася гэтага акупацыйным уладам, на Заходняй Германіі адразу ж адтаўраваліся невыгойныя адзнакі амерыканскага побыту, абыходку, звычак і норваў.

Якім жа здаўся тады ён, амерыканец, пасля славурых абдымкаў у гонар перамогі, не Айк, як звалі генерала Эйзенхаўэра, вядома, а які-небудзь Бэнджамэн са штата Місуры, як ён прымаў і разумеў свайго дзэку, якога-небудзь Банэдыка з-пад Капыля.

Мы ехалі праз Веймар з яго ламанымі крывымі вулачкамі і чуліва спараваным помнікам Гётэ і Шылеру каля мясцовага тэатра. Наўкруг так і патыхала Вільняю ў яе даўнейшым, нячэпапым вайною выглядзе і той самай даваеннай цішынёю: з гасцінічнай мансарды было чуваць, як адбівае чвэрткі вежавы гадзіннік.

Дарогай можна было спачыць. Асабліва пасля Берліна. Хоць горад і даўнавата быў вызвалены ад фашызму, аднак не так лёгка выдыхаць, выветрыць разбуральны дух яго. Прыгнечанасць, панурасць у людзей, муроў і нават у сквераў, што спрабавалі зазелянець у тую першую пасляваенную вясну.

Здаўся горад пейкім душным бункерам,  
Дзе адвыклі ўголос размаўляць.

Нават дрэвы, ўзрошчаныя юпкерствам,  
Думалі: шумець ці памаўчаць.

Цюрынгія здалася, як і малявалі яе, зборышчам спеўных гаёў. Грабовы лес, дубовы, хваёвы, ды часцяком і альховы — з дрэвамі неймавернай таўшчыні, чамусьці дома не даводзілася бачыць такіх таўшчэзных алешын. Лес, мусібыць, саджаны, вельмі ж чыста ў ім: ні адламанай галінкі, ні сучка пад нагою. Аж пудна, як быццам і не лес. Но відаць і высечаных дзялянак. Праўда, двойчы за паўстагоддзе немцы вывезлі з Беларусі столькі драўніны, каб з ліхвою набіць ненажэрную пашчу свае прамысловасці.

Выскачыш з тунельчыка — і воку робіцца ўцешней ад чырвоных макаў у ярыне. Каторы раз успамінаецца Гарыш: засеяў 40 дзесяцін макам, каб толькі глянуць, як гэта ўсё будзе выглядаць, калі зацвіце.

Каля Эйзенаха падняў руку стары абшарпаны веласіпедыст: дайце закурыць!

Васіль, павольны, мажны ўкраінец, тармозіць і дабрадушна-ласкава лаецца:

— О, чарцяка! Хіба ён не бачыць, што мы акупанты.

Гэтым слоўцам Васіль зноў рассмешвае ўсіх. Ён падбівае часам мяне ўжыць «акупанцкія правы» і нарваць чарэшань з прыдарожных дрэў ці хоць на сварыцца за нясмачную вячэру на гаспадара рэстарана.

Веласіпедыст насцярожваецца і пераходзіць на рускую мову сам. Трапіў у палон яшчэ ў 1914. Паслалі працаваць на ферму, а там заўдавала ягонае гаспадыня. Пачалі разам спаць. І не агледзеўся: дзевяцера дзяцей! Але не жаліцца.

Раптам спыхватваецца. Пачынае пехлямяжа і ні да чаго запэўняць, што жывецца пагана — дамоўка ўспамінаецца. Старэйшага сына навучыў змалку гаварыць па-руску. І, калі ўжо такая ўдача, што рускія па Германіі раз'язджаюць, ён абавязкова вернецца.

«Рускія па Германіі раз'язджаюць!» — смешна і Васілю і мне.

Колькі гадоў назад, у самыя цяжкія дні, калі немцы тужыліся замкнуць абруч пад Сталінградам, я, утуліўшыся ў маленькі акупчык, чакаў канца мінамётнага абстрэлу. І раптам, зусім нечакана, пачаў

патрабаваць у сябе адказу: што ты будзеш рабіць і як будзеш трымацца ў Берліне па канцы вайны? Папытаўся і ў старшыны, каму, уласна кажучы, і належала паша петрывалае сховішча.

Зусім не да часу, пад частыя разрывы мін, мы пачалі голасна рагатаць, уявіўшы сябе ў тым сто разоў узятым здалёк варожым горадзе. Перш за ўсё схадзілі ў лазню, потым паклаліся ў ложка і з чыстай бялізнай, паспалі па трое сутак, дабраліся, парэшце, да традыцыйных нямецкіх сасісак і піва. Потым прышылі падкаўнерыкі, паглянцавалі боты і — па Фрыдрых-штрасэ або Курфюрстэндам. Сцеражыцеся, дзяўчаты!

Пераезджаем у амерыканскую зону. Паабанал шашы «павачныя дапаможнікі» для ахвотнікаў шпаркай язды. Разбітыя «вілісы» і «доджы», а поруч іх рызыкаўныя вадзіцелі — манекенныя фігуры ў вайскавай вопратцы з паадрыванымі галовамі і паадломванымі нагамі. Густой чырвонай фарбы ляпалі не шкадуючы.

Васіль абьякава кідае:

— Не сказаць, каб страшна.

У газетных кіёсках на плошчы поўна амерыканскіх часопісаў.

Бяру «Life» з Давідам Бурлюком на вокладцы. Чалавек, які называў сябе першым рускім футурыстам, выступае ў Амерыцы ў якасці мастака. Партрэт з прэтэнзіяй: маэстра высаджвае галаву з пустое рамы, якую ён сам трымае абедзвюма рукамі.

Падыходзіць мясцовы жыхар-яўрэй, нядаўна вярнуўся з фашысцкага лагера ў Латвіі. З усёй сям'і ацалеў адзіп.

— Каб хто сказаў, нашто я вяртаўся сюды? Ні дому, ні к дому. Казалі добрыя людзі: заставайся ў Рызе. Ужо і работа была б.— Цяжка ўздыхае і апускае вочы ўніз.— Думаў, растаргуюся тут. Бо ў вас жа не падта пускаюць у гандаль.

Горача. Няспышныя навальніцы і дажджы. Гасцініца — каля вакзала, жывуць адны амерыканцы. З нас не бяруць грошай — госці. Вялікія пумары, тэлефоны, гарачая вада.

Каля ўваходу — з выгляду блазнюк, а яму 22 гады. Пільнуе, каб падпесці рэчы ці так што дапамаг-

чы. Назваўся аўстрыйцам, відаць, умоўна, хутчэй ён тубылец Закарпацця, што некалі было пад аўстра-вепгерскай каронаю. Гаваркі, як млыновае кола. Гаворыць рознае, найбольш жаліцца: сёння з'еў толькі палавіну бульбіны. Амерыканцы адшкадоўваюць жыхарам па 150 грамаў хлеба, кілаграм бульбы каштуе 28 пфенігаў. У параўнанні з англійскай зонай — дай божа! Там за бульбу гані аж 8 марак.

\*

На беразе рэчкі амерыканцы кідаюць мяч і ловяць яго гумовай рукавіцай. Салдаты і афіцэры папрыводзіліся з сваімі нямецкімі сяброўкамі. У гэтых лёс незайздросны: у кіно не пускаюць, у рэстаран таксама. Што рабіць? Тыя, каму не пашанцавала падлавіць амерыканца, стаяць або споўдаюцца каля пляжа: а можа знойдзецца хто «незаняты» ці «заняты» надумаецца змяніць аб'ект свае заморскае ўвагі.

Нарэшце амерыканцам надакучае шпурляць мяча. Падыходзяць да нас, курым разам, пачынаем размову. Гаворым на неверагоднай мешаніне англійскай, французскай, нямецкай і рускай моў. Але ўсім усё зразумела і нават весела.

Малодшы з амерыканцаў — сержант — самы цікавы. Ён малюе крыху, бачыў шмат нашых фільмаў. Сыпле назвамі, успамінае эпізоды. І нібыта між іншага:

— У нас больш фільмаў ідзе, але я іх гляджу так, нападвока. Мала што ў памяць ускоквае.

Ён нечакана пераходзіць да знарочыстых, ці не наўмысна для нас прыдуманых вывадаў: больш лагоднай і міралюбнай краіны за Савецкі Саюз няма. Хай сабе гэта разумеюць не ўсе амерыканцы.

На наша здзіўленне, у знак згоды з ім ківае галовамі ўся група, што абкружае нас. Сержант час ад часу зварочваецца да іх, каб знайсці падтрымку. І тут жа хітранька ўсміхаецца і грозіць нам пальцам:

— Вы думаеце, я гатовы ў вашу веру перайсці? Не! Я сваю Амерыку люблю і ў крыўду не дам. Я толькі хачу, каб яна стала разумнейшая. Таму і лаю свае парадкі. А да вас — не падамся. Я — чала-

век багаты. Праўда, грошы мае мой бацька, але калі ўжо багаты бацька, дык багаты і сын.

Мімаходзь, як пра нешта вельмі абвыклае, пытае, колькі ў нас знаёмых дзяўчат.

— Зусім пяма? — на твары непадробнае здзіўленне. — А я спаў шмат з якімі...

— Во, гэта акупант! — напаяголаса заўважае Васіль, пакуль мы ідзем у афіцэрскі клуб, на кактэйль.

Амерыканцы рушылі з намі ўсёй талакою, пакідаўшы на пляжы сваіх дзяўчат. Тыя, відаць прызвычаеныя да такога абыходжання, прастуюць услед. Цяпер яны шнуруюць каля высокай сонечнай тэрасы рэстарана.

На століках, у праходах паміж імі, на газонах каля сходаў вялікія чырвоныя ружы ў вазонах і кустах. Поўна іх і ў залах для полудню, у пакоях, дзе п'юць толькі сокі і ліманад. Кока-кола, пра які так шмат чута, на мяне амаль не робіць уражання. А шампанскае — добрае.

Каб не здацца недалікатнымі, заказваем віно на ўсю хеўру. Амерыканцы лагодна пасміхаюцца, але плаціць не дазваляюць.

Піць яны здаровы, мажныя, добра ўкормленыя. Непрыкметна стараюцца падбухторыць нас на віскі. Мы гераічна супраціўляемся: хіба што пакаштаваць. І ставім кропку.

Афіцыянты — немцы, але з манерамі вельмі чопарных англічан — здзіўлены, чаму такі заход робяць амерыканцы. А можа, і хутчэй за ўсё так, не могуць схаваць няпрыязні да «савецкіх».

На правах даўняга знаёмага сержант дапытваецца ў нас і ў сваіх сяброў, што значыць добры мастацкі твор.

— Гэта значыць, — ён адказвае сам сабе, — духоўнае жыццё. У рускіх — яно сапраўднае, а мы ў Штатах сядзім на плыткім. Толькі я да вас не падамся!

Сержант заканчвае тыраду знаёмым прыпевам і зноў грозіць пальцам, як тады, на пляжы.

— У вас трэба працаваць, а мне гэта страх не пад густ. Я люблю маляваць і малюю тое, што хачу.

— «Я адзінокі дзікі кот, я гуляю, дзе хачу», — далікатна цытуе адзін з нас.

Сержант рагоча. А як жа! Ён ведае гэту кіплінгаўскую казку. Катú вельмі хацелася ўслед за іншымі жывёламі трапіць пад чалавечы дах, але не дазваляла задавацтва, жадаанне вытаргаваць сабе сходшыя ўмовы.

Ну што ж! Чытаў Кіплінга, зразумеў жарт і не пакрыўдзіўся, тым лепш. Наш суразмоўнік між іншым кідае, што англічане далі свету многа выдатных людзей: Байран і Чэрчыль. І зараз жа папраўляецца:

— Чэрчыль толькі ў часе вайны быў вялікі чалавек, цяпер ён маленькі балбатун.

На некаторы час увагу адцягваюць шатландцы. У нацыянальным убранні: спадніцы ў буйную клетку — чорнае з чырвоным — з тканіны, падобнай да той, што ў нас называюць шатландкаю. Крыху карцейшыя супроць моды 20-х гадоў, адным словам, вышэй за калена. Калі дадаць кашулю з пагонамі, бураковага колеру ражку з вусамі, таўсценныя барвовыя лыткі з пупырышкамі, спаднічкі робяць, мякка кажучы, уражанне пяёмкасці. А мне здавалася, такая вопратка засталася толькі ў раманах Вальтэра Скота. Трапічныя ўхмылкі з'яўляюцца на момант і ў амерыканцаў. Сержант добразычліва махае рукою «спаднічкікам».

— Мы тут вашага Чэрчыля прабіраем.

Шатландцы, не абазваўшыся і паўгукам, не выціснуўшы з сябе нават паўусмешкі, велічна даюць зразумець, што можна працягваць.

Сумесная гаворка не клеіцца. Нарэшце амерыканец, якога мы і засталі тут з бакалам віскі, вымавіў нешта падобнае да тосту.

— Як вы думаеце, салдаты, — ён націснуў на апошняе слова, — што мы з вамі будзем рабіць цераз дзесяць год?

— Піць віскі, — спрабуе прабіцца жарт.

П'янаваты хлопец лянае на плячы жартаўніка.

— Я гэта і хацеў дазнацца: будзем піць віскі з рускімі ці ваяваць? — Ён падымаецца і, пагойдваючыся, гаворыць далей: — Давайце за тое, каб піць разам і праз дзесяць, і праз дваццаць... — Асушае шклянку і дадае: — Хоць я ў гэта мала веру.

Амерыканцы махаюць па яго рукамі; але дзіўны халадок прадчування небяспекі пячутна наваяў у пакоі.

Сержант пажадаў праводзіць нас да гасцініцы. Каля выхаду даволі прыгожая жанчына. Ён робіць падбалы рух рукою — пайшлі! — і вось ужо абцасікі дробна тупочуць поруч. Выкладаецца анкета: Берта Мілер (каб і хацеў, не прыдумаш нічога банальнейшага, хіба што называе выпадковае імя), 23 гады, муж забіты на фронце, сыноч зусім малы, бацька ў палоне ў Францыі. Гаворыць па-англійску, па-французску і па-польску. Штохвіліны ўзраготвае і ляпае сержанта па плячы.

Жанчына сама пытаецца і адказвае: ці праўда, што ў Берліне рускія салдаты ідуць з немкамі гуляць, а потым выграбаюць усё з іхніх сумачак? Не? Яна так і думала. О, як брыдка пачалася вайна з Расіяй. Вы нам далі хлеба, а Гітлер загадаў напасці. Крычаў — будзе добра, а што ж добрага цяпер?

Змораны яе тварык набывае выгляд благання. Брату заўтра трэба ехаць, абяцалі работу, а ў іх — адна марка на дваіх.

— Завяла! Усе яны гэтак, — абразліва кідае сержант.

Жанчына разумее, што знаёмства капчасца не пачынаўшыся, і заглядае ў вочы:

— Руская мова такая цяжкая! Але закахайшыся можна вывучыць... — О, яна — жанчына, верная ў каханні.

Тым часам гасцініца. Пакідаем спадарожніцу з сержантам капчаткова паразумецца пра любоў і вернасць. А самі ў калідоры яшчэ пагаварылі з палякам. Ён быў у Дахау. На руцэ пяцізначны нумар — доказ неабвержны. Паказвае лагерныя квітки, своеасаблівыя сертыфікаты, служылі замест грошай.

\*

Далекавата запесла мяне з надзіманай сваім дабрабытам Амерыкі ў разбураемую і панівечаную гадамі вайны Германію. Але ад тых першых сустрэч з амерыканцамі цягнецца невідочная нітачка ў сягон-



ня і дапамагае мне зараз — што зразумець, да чаго пільней прыгледзецца.

Выязджаем раніцай. Да машыны кідаецца ўчарашні паляк з аматарскім фота.

— Жонка нашага Тэдзі. Сама падпісала мне.

Хто там і што там на здымку — не разабраць, надпіс таксама нечытэльны, ды і трэба ж ведаць руку жонкі цудоўнага Тэдзі, як любоўна звалі Тэльмана рабочыя.

Да выезду з горада перад намі ідзе «віліс». Паміж двума амерыканцамі — блакітны дог такой велічыні і з такою пашчаю, што перакусіць мяне напал яму не цяжэй, чым хламнуць муху. На скрыжаваннях, дзе трэба было тармазіць, дог голасна брахаў на ўсе машыны, што ішлі насустрач і, як яму здавалася, заміналі ехаць далей.

Мы спыніліся на даволі высокім пагорку. Праз утравянелыя бакі яго выглядае камень. Старое замчышча, сцены ў руінах, але захавалася вежа і сутарэнне, няйначай для вязняў.

Раптам нас абкружылі дзеці, узброеныя самаробнымі лукамі і дзідамі. Аж адзінаццацера. Выпрасіліся ў бацькоў і жывуць у руінах некалькі дзён. Акцыя супроць нас — чарговы напад разбойнікаў на багатых падарожных. «Разбойнікі» просяць прыкінуцца, што нам страшна. Ахвотна робім гэта, тады яны патрабуюць выкуп. Старгаваліся на плітцы венторгаўскага шакаладу.

Зноў аднастайная дарога з прысадамі. У вёсках каплічкі і мадонны пад кветкамі, часцей за ўсё дробнымі ружамі ружовенькага колеру і язінам. Нібы на заказ, усё аднолькавае. Амаль у кожным доме, у сцяне ад вуліцы, ніша з металічнаю постаццю раскрыжаванага Хрыста. Па-слуцку гэта — езулак, назва па-сялянску фамільярная і патыхае блюзнерствам. Адным словам —

І д ы л і я

Куды ні паглядзіце,  
Тут каля кожпай хаты  
Стаіць мадонна з дзіцем  
Або Хрыстос распяты.

Работа ёсць у Грэтхен —  
Яны з усмешкай мілай

Да статуї носяць кветкі,  
Штодня шаруюць мылам.

Пасля, адбыўшы прошчу,  
З такой жа самай мінай  
Дзяцей дубцамі хвошчуць  
І хмыляцца мужчынам.

Паважна і набожна  
Вядуць іх у атэлі,  
Дзе толькі ад бамбёжак  
Пярыны ацалелі.

Калі тут што благое,  
Няхай даруе неба,  
Не век жыць удавою,  
Сабраць пасагу трэба.

А потым даць аб'яву  
У дзённую газету,  
Што гладкая на славу,  
Здаровая кабета,

Прыемнай рыжай масці,  
Сто сорака восем ростам,  
У прымы возьме шчасце  
Сярэдняга узросту.

Каб сталы быў і статны,  
Меў да жывёлін ласку  
І быў, вядома, здатны  
Да пэўных абавязкаў.

Каб пільнаваўся жонкі  
Ды не ўчашчаў да любых,  
Тады яна пярсцёнкі  
Законным звяжа шлюбам.

Калі ж ён туз гапдлёвы  
Або шынкар заможны —  
Яна і так гатова,  
Тады без шлюбу можна.

Калі гэта наследаванне Гейнэ, хай даруе вялікі  
дух паэта. Відаць, вецер з Гарца абдз'муў мяне пад  
час падарожжа.

У самім Мюнхене нельга не заўважыць, хоць і па-  
бітыя, карцінную галерэю і замак. Мужчыны ў скура-  
ных трусах — замша ад доўгага ўжытку стала лубя-  
ная — і шэрых курціках з зялёнай аблямоўкай. На

штрыфлях панашываны дубовыя лісты таксама з печага зялёнага. Капелюшы, часцей за ўсё зялёныя велюравыя, на патыліцы абавязковае птушынае пяро. Гэта як бы уніформа. На пешаходах яна не так рэжавочы, але калі ўздзябурыць яе пажылы чалавек ды ўзаб'ецца да таго ж на веласіпед, мімаволі пасміхнешся. А веласіпедыстаў — процьма! Пераязджаюць вуліцу перад саменькай машынай, кіруючыся толькі ім адным вядомымі правіламі руху, едуць поруч, мерацца абагнаць.

Васіль, з яго цудоўнай вытрымкай, прыкметна хвалюецца. На адным з паваротаў не ўсцярогся: зачачіў вельмі ж нахабнага ездака. Той падляцеў угору, зрабіў сальта і, як быццам нічога не здарылася, зноў стаў на ногі каля машыны.

Мы, збянтэжаныя печаканасцю, маўчалі. Не ляўся веласіпедыст — відаць, адчуваў сябе віпаватым і не вельмі кеміў, што ж адбылося: ляцеў пад неба, а стаіць на зямлі.

Неўзабаве нас дагнаў «віліс» з літарамі МР — Эмпі — ваенная паліцыя. З машыны высунулася рука і загадала ехаць услед. Непрыемна, могуць быць непатрэбныя размовы. Заварочваем некуды ў двор — відаць, тут іхні штаб. У дзвярах — афіцэр.

— Маладзец! — пахваліў ён затрымаўшага нас салдата. — А то, чаго добрага, магла б пачацца валавода. Страху ніякага, але нашто! Паколькі мы саюзнікі, — лёгкі паклон у наш бок, — трэба дапамагаць адзін аднаму. Чаго нам лічыць: адным немцам болей, адным меней...

Прапануе зайсці. Пачынаецца частаванне цыгарамі і ліманадам. Прыгнечаныя такой ветлівасцю, мы стараемся як мага хутчэй вырвацца. Але гэта не так лёгка. Наш суразмоўнік напакаваны весткамі аб Мюнхене, аб бытаванні тут Гітлера і прамацвае, што вядома нам.

— Разумеце, яго як быццам чорт сцярог!

Сапраўды! Колькі захадаў да знішчэння ў адным толькі годзе! Замах на паказе вайсковага абмундзіравання не ўдаўся, у самалёце, якім Гітлер вяртаўся з групы армій «Цэптр», не ўзарвалася бомба, некалькі дзён пазней правалілася і спроба замаху ў берлінскім арсенале. •

20 ліпеня бомба ляснула-такі, але парада была не ў падземным бункеры, а ў знадворным лёгкім бараку — абышлося толькі перапудам. Потым Гітлер хваліўся Мусаліні, паказваў месца, дзе размінуўся са смерцю.

— Іначай і не скажаш, сцярог чорт касавокага, — заключае размову наш повы знаёмы.

Нарэшце вырываемяся за горад.

— І гэты акупант за маё-маё! — з усмешкай заўважае Васіль. — Цыгары прапануе, а каб здарылася, сам бы мог дзверы ў душагубку зачыняць. «Адным немцам болей, адным меней»... — ён перадражнівае і дадае: — А вы баіцеся адну вішаньку сапчыкнуць, гаворыце з немцамі, быццам прабачэння просіце.

— За што прабачэння?

Да Васіля варочаецца пачуццё гумару:

— За тое, што мы іх пабілі і прыйшлі сюды...

Васіль чалавек гаспадарлівы, ён успамінае, як амерыканцы наладзілі побыт. У сталоўцы, дзе колькі разоў карміліся і мы, на сьнеданне прыносілі грэйп-фрут, неэрзацную каву, кавалак хлеба з яйкам і беконам, павідла, грэнкі і ячную поліўку.

— І колькі за ўсё? Дзве з палавінай маркі. А вы пілі піва па марцы куфаль? У акупантаў і цэны акупанцкія. А за чый кошт? — І Васіль дадае газу.

Упершыню бачу Дунай. І ніякі ён не блакітны, а руды. Праўда, нядаўна былі дажджы, раўчукі нанеслі глінянага мулу з палёў, і рака дзе-нідзе выліваецца з берагоў. Бывалы Васіль запэўніў: у Браціславе хвалі набываюць блакітнае адценне, а яшчэ ніжэй — закасцянелы эпітэт «блакітны» спраўджваецца на поўную сілу.

Валгала. Мармуровы пантэон, заснаваны Людвігам I Баварскім у 1836 годзе. З прысценкаў пазіраюць бюсты Баха, Моцарта, Рубенса, Бісмарка, Мольтке, Гётэ, Шылера. Знайшлі сабе месца таксама Кацярына II, Барклай дэ Толі, Дзібіч, Мініх.

Двое амерыканскіх ваенных абураюцца: несправядліва! Ніводнага амерыканскага наперся, як кажа Васіль на бюсты. Але не можа быць, хутка ў гэтым гурце з'явіцца Рузвельт і Айк (Эйзенхаўэр). Аме-

рыканцы шчодро пашыраюць пантэонскае кола на Жукава і Сталіна. Мы велікадушна згаджаемся і робім сяброўскі перакур.

Стаім у малым горадзе: спынены рух. Па вуліцах павольна павіваецца рэлігійная працэсія. Дзяўчаткі ў белым: зусім маленькія, трохі большыя і тыя, што ўвайшлі ці ўваходзяць у паўналецце. Нясучь абразы, пратэсы, ці харугвы, кветкі, зеляніну. Манашкі ў колькасці неаблічальнай. Адкуль іх столькі ў гэтым, параўнаўча невялікім, паселішчы?

Даведаўшыся, што за імя ў горада, успамінаем нядаўнія паведамленні друку. Не толькі манашкі атаўбаваліся ў гэтых сценах — яны вяліся ў іх, відаць, спрадвеку. Недалёка знайшлі прытулак разна-масныя ўцекачы, усе, хто агнюсіў сябе здрадаю Радзіме, на кім гараць невідочныя, бо наскрозь прапяклі яны збрадлівую скуру, кроплі крыві людзей, каго яны выдалі, паслалі, штурхнулі на смерць.

Чаму ж рынула сюды, як бы гэта сказаць далікатней, уся тая прайдзісветная навалач? Пэўна ж, не без волі і дазволу апекуноў зоны, амерыканцаў. Не тых добрых хлопцаў, з кім мы пасябравалі на Эльбе, з кім нядрэнна толькі што гутарылі і жартавалі. За іх плячыма цэлая плойма палітыкаў, разведчыкаў, дыпламатаў. Яны ведаюць, што рабіць, які тавар будзе ў цане заўтра.

І навалач, што нанядоўга ўсплыла была пад час фашысцкае акупацыі нашых земляў, значна выперадзіла нямецкае адступленне. Здалёк учула нашы танкі і гарматы, а калі так, дык і на панах і на паслугачах хутка пачне падсмажвацца скура. Хутчэй даваць лататы, хоць з чамаданами, хоць без чамаданаў. Куды-небудзь, дзе глушэй, далей, абы было спакайней, у непрыкметны гарадок. Тут лішак вільгаці, ліюць дажджы, а дзе дажджы, там і слата — цяпер чалавечая, уцякацкая, імпартная. Пакуль што агінаецца ў зацішку, балазе ёсць затула — высокая рука саюзнай дзяржавы. Толькі-толькі скончылі вайну, а твой саюзнік збірае вакол сябе тваіх ворагаў...

Густы змрок. На фары раз-поразу выскокваюць зайцы і бягуць перад машынай у агністых палосах святла. Васіль не спускае нагі з тормаза, шкадуе пахлалівае стварэнне.

— Яны думаюць — ужо днее — і ляцяць на сонца.

— Адкуль ты ведаеш, што заяц думае?

— І хіба пашкодзіла б, каб ведалі? Дый не адны заечыя думкі, а і тое, што ў драпежніка ў галаве.

\*

Мінула больш за дваццаць гадоў. Бяспітрасны Васіль! Ты хацеў некалі ведаць памеры драпежнікаў. Гэта і цяжка і лёгка. З трыбун гаворыцца: мы імкнёмся забяспечыць свабоду — вось словы дзяржаўнага сакратара. І як назнарок часопіс «Юнайтэд Стэйтс ньюс энд Уорлд рыпорт» абвясчае сродкі «забеспячэння свабоды»: 3,3 мільёна амерыканскіх салдатаў падтрымліваюць паліцэйскі парадак у свеце: 645.000 — у Азіі, 345.000 — у Еўропе, 23.000 — у Цэнтральнай Амерыцы, 2.287.000 — у саміх ЗША».

На зямлю 43 краін Злучаных Штаты паставілі свой паліцэйскі бот і чыняць паліцэйскія захады. Усё часцей даводзіцца клікаць арміі на падаўленне хваляванняў у самой краіне. Пентагону давалося стварыць спецыяльнае ўпраўленне на такі выпадак. Генерал Мэтэр з вялікім апаратам адмыслова «трэніруе» салдатаў для барацьбы з хваляваннямі. І такіх атрымаўшых «трэніроўку» ўжо 160.000. Тым не менш знаходзяцца смелыя людзі, нападаюць на вярбовачныя пункты і паляць прызыўныя спісы.

Крыху раней мы казалі б: на штыках трымаецца амерыканскі лад у самой дзяржаве і ў тых краінах, якім гэты лад навязваецца. Так, на штыках, калі яны сімвал узброеных сіл. Але сілы гэтыя ўзброены далёка не аднымі штыкамі, ракетныя базы раскіданы па ўсім свеце.

Як тут не ўспомніць Эйнштэйна! На пытанне, што за зброя будзе ў чалавецтва пасля трэцяй сусветнай вайны, ён нібыта пасміхнуўся: «Дубіна».

Эйнштэйн дажываў веку, кіруючы матэматычнай школай Інстытута павышэння ведаў у Прынстане. І не мог дараваць сабе, што выдатная вынаходка Эпрыка Фермі нейкім чынам і праз яго памаганні прывяла да атамнай бомбы.

## IV

*Кастрычнік стукае ў дзверы. Сустрэча з акіянам. Старонкі сумнай гісторыі. Чаму салдат пераабуваўся? Мы выступаем на Асамблеі. Грукат перадвыбарных бубнаў. У цяньку статуі Свабоды. Павявае наветра Радзімы.*

Спецыяльны палітычны камітэт. Манатопна цячо прамова, шалясцяць паперы на століках. Графіны з ледзяною вадою, і дыму-дыму! Асабліва стараецца мілы сусед — камерупец. Даўжэйшых і больш смярдзючых цыгар ніколі не даводзілася бачыць і нюхаць. Прапацуем найлепшыя цыгарэты, а ён рагоча і ветліва працягвае пудэлак з сваімі пясцерпнымі сусламі.

Я падыму, парэшце, бунт,  
Ва мне пракураны ўсе шнары:  
Адсуньце трохі Камерун,  
Бо ён заб'е мяне цыгарай.

Прамоўца гаворыць, што ад Савета Бяспекі ў яго цяперашнім складзе рашэнняў не чакае. Акурат як у газеце «Нью-Йорк таймс» пішацца, нібыта сесія Асамблеі пачалася «ў атмасферы згасаючых надзей на гэтую міжнародную арганізацыю». Якім духам пачынае з газеты, больш чым ясна. У кожным разе, гаворыць яна не ад імя тых, хто шукае магчымасцей зменшыць напружанасць у міжнародных адносінах.

З другога боку, прамоўцу не адмовіш у логіцы: Тэль-Авіў наладжвае правакацыю за правакацыяй. Сёння — супроць ААР, заўтра — супроць Сірыі. Ізраільскія дыверсанты лезуць ва ўсе шчыліны, на арабскіх паселішчах б'юць гарматы.

Захапіўшыся ўласным красамоўствам, прамоўца пераходзіць да парадоксаў: «Дурань заўсёды бароніць свае погляды, а разумны шукае кампрамісаў». А потым, нібыта ставячы знак роўнасці паміж абедзвюма краінамі, патрабуе, каб «ЗША і СССР паказалі сябе сябрамі Афрыкі». Якія доказы сяброўства з нашага боку патрэбны яму, высвятляецца з працягу прамовы: «Сацыялізм Афрыкі — прагматычны, а не дактрынерскі, у нас няма класаў. Мы вырашым самі, якім шляхам ісці, сацыялістычным ці дэмакратычным».

Людзі добрыя, ратуйце! Як трэба доўга і цярыліва пераконваць такіх асоб, каб расплюшчылі вочы і паглядзелі, дзе расце дрэва іхняга добра і шчасця.

\*

Вось ужо і Кастрычніцкае свята ступіла на парог. Дзень, да якога дома пачынаеш рыхтавацца загадзя. Яшчэ застаецца з тыдзень, а ты не ўрымстuessя, каб жа ўсё было як мага святлей і радасней. Кожную раніцу кладуцца на стол паштоўкі сяброў, і, здавалася б, абвыклыя словы віншавання пабываюць першароднае, асабліва значнае гучанне, узнаўляючы веліч падзеі.

І ўсё роўна: хадзіў ты ў калонах дэманстрантаў 50 разоў, ці вядуць цябе за руку, або едзеш, уссеўшы на бацькавы плечы, з чырвоным сцяжком і зялёнай галінкай у руцэ, а калі глянеш на ўзбуджаную, спеўную, з громам аркестраў вуліцу — з твару не сыходзіць шчаслівая і ў дарослых дзіцячая ўсмешка.

Хораша, светла! Усе нібыта ўзняты над зямлёй адчуваннем блізасці да радзімы, краіны вялікіх задум, велічнага поступу.

Поруч свята. Сустрэць яго давядзецца ў невымернай далечыні ад дому, у нязвыклых, насцярожаных умовах. І ветэранам замежных паездак, і тым з нас, каму гэта справа ў навіну, ніяк не схаваць ні хвалявання, ні зусім відавочнага памкнення пад родныя дахі, у гурт родных людзей, за пакрыты свежым абрусам стол. І каб пачаць капечне са слоў, якія нязменная вымаўляюцца старэйшым на бяседзе: «Дык яшчэ за адзін год Кастрычніка, сябры!»

На жаль, 7-га трэба ісці на сесію Асамблеі. Шкада! Але, будзем спадзявацца, менавіта ў гэты дзень удасца зрабіць там што-небудзь асабліва вартае.

Затое 50 год рэспублікі справім дома. Тут я раскажаў пра наш кінематограф работнікам прадстаўніцтва і членам дэлегацыі. Гаварыў пра карціны самыя першыя і аж да тых, што ў вытворчасці, пават у планах зараз.

Беларускае кінамастацтва на дзесятак год маладзейшае за рэспубліку, але яно ішло па тых жа вялікіх дарогах, як і краіна, і, будучы мастацтвам, пра-



сочвала лёсы людзей, а тым самым і лёс народу ў яго часамі цяжкім, але заўжды патхнёным паходзе. Адсюль наша мэта: стварыць кіналетаніс барацьбы, працы, перамог, спалучаных з цяжкасцямі, цяжкасцей, спалучаных з перамогамі нашага народу, які многа чаго зазнаў за гэты час і добра валодае і зброяй і прыладамі працы.

Падыходзілі ўкраінцы, трэслі руку. Карціны, праўда, паказалі мы слабаватыя, даўнія кароткаметражкі, ды і я сам не зусім у форме — вышкі недастатковай акліматызацыі.

\*

Рыхтуюся выступаць. Можна быць цікава. Ёсць заявы дэлегатаў, нібыта «няма ніякай супярэчнасці паміж палітыкай апартаіду і захаваннем добрых адносін з дружалюбнымі афрыканскімі дзяржавамі». Гэта можна выкарыстаць, ударыць смехам з прамовы.

Напісаўся верш «Перад выступленнем», з усмешкай.

\*

Недзе ў нас ужо добрая позняя восень. Дазбірваюцца баравічкі, калі каторы вылез на сонечны бок пагорка, адшукваюцца ў траве рыжыкі, рэжуцца жменямі зялёнкі, радоўкі, таўстухі.

А тут? Коні Айленд з безліччу атракцыёнаў, ад так званых амерыканскіх гор да механічнай варажбіткі — манекен пад шкляным каўпаком за колькі цэнтаў прарочыць чалавеку лёс. І на свае вочы ўпэўніўся: ідуць, варожаць.

Патунаў каля статуі Свабоды. Кажуць, зірнуўшы на яе, адзін англічанін смутна пажартаваў: у нас таксама стаўляюць помнікі славутым нябожчыкам.

Затое быў і акіян. Шэра-жоўты, праўда, але з незраўнаным пахам водарасцей, ёду, мокрай драўніны.

Я не мог адступіцца ад берагу, разгублены, прыгнечаны такою бясконцай, гаманлівай, неспакойнай прасторай. У вечным руху і таму як быццам живою. І самае дзіўнае — рыса, мяжа сухазем'я і вады. Здаецца — зямля, і непрыкметна, раптоўна пераходзіць

у іншы стап, у вадкасць, тут жа закіпае, шуміць, кідаецца на тую сваю частку, што не паспела рашчыніцца і засталася цвёрдая. І падмывае, разбурае, ператварае яе ў сваю новую форму.

Падабраў некалькі ракавін, вялікіх і бліскучых. Адну паставіў на стол і вось цяпер гляджу на яе і як быццам удыхаю акіянскае паветра, чую плюскат шырокай з белым венчыкам хвалі. Карціць, узнікае блюзнерскае жадаанне напісаць аб акіяне.

\*

І які д'ябал надбіў людзей будаваць свой найбольшы горад менавіта тут, паміж Гудзонам і Іст-рывер? Страшэнная гарачыня і не менш дзікая вільгаць. Да таго ж неверагодная засмечанасць! Проста пад нагамі гніюць у многіх месцах несабраныя, нявывезеныя кучы сапсаванай зеляніны і таго, што было ежай. Хіба што ўдасца перарабляць арганічныя адыходы на нафту, такія распрацоўкі і праекты ёсць, можа тады пачысцее.

Скончылася забастоўка прыбіральшчыкаў смецця, але яго, па-мойму, яшчэ пабольшала на скверах і вуліцах. Вось і вер пасля гэтага, нібыта на прыборку горада штодзень траціцца мільён долараў.

Ганконгскі грып пачаў касіць і старых і малых. Хто яго ведае, можа б не разраслася да такіх памераў эпідэмія, будзь тут крыху чысцей. Хвароба пакрысе дабіраецца і да беларусаў. Ратуемся, як можам.

\*

Як бы каму ні хацелася прынізіць значэнне і ўплыў Асамблеі — падзея застаецца падзеяй. І яшчэ падзеі, якія не могуць не турбаваць свет і Амерыку. Недалёкія выбары новага прэзідэнта, сусветная алімпіяда ў Мехіка, падрыхтоўка да палёту ў космас новага амерыканскага карабля. Але ні ахвяры ў В'етнаме, ні палёты на арабаў не перабунтоўваюць гэтак горад і яго прэсу, як шлюб Жаклін Кенэдзі з Арыстотэлем Анасісам. Вялізныя літары ў газетах крычаць, што скрытны, але падтоптаны грэк падараваў маладой клейноты каштоўнасцю на два мільёны. На кожнай паласе здымкі.

Амерыканцы ўсердзіліся. Замест ласкавага Джэкі на яе кажуць мадам Анасіс. Аб шлюбе чытаюць, гавораць у метро і аўтобусах. Выйсці замуж за грошы, прадацца старой руіне — гэта здрада! Памяці мужа, уласным дзецям. Не, а куды глядзела сям'я Кенэдзі? І сенат? Сенат павінен быў нешта зрабіць, не дапусціць, не дазволіць.

Насустрэч абураным галасам чуюцца цвярозыя, яны падлічылі ўжо выгады і перавагі шлюбу. А што, Жаклін мела яхту? Ды яшчэ пераабсталяваную з ваеннага карабля, ды яшчэ ахрышчаную такім іменем, як «Крысціна». Там жа таптаўся, несучы чэрава, Чэрчыль, бывалі славуць акцёры, людзі арыстакратычнага паходжання. Не, нічога падобнага яна не мела і не бачыла! А востраў? Нават два. Нядаўна яе абраннік купіў другі, пад назваю Спарці. Не, яна не мела і вострава. Пярсцёнкі і бранзалеты? Такіх дарагіх ніколі не насіла. А залаты бідэ? Гэта ж рэч відна добра на здымку ваннага пакоя.

І як-ніяк — мільярд! Няхай сабе і ў такім падношаным мяху з чалавечай скуры, як Анасіс. З другога боку, прысутнасць Жаклін у Грэцыі прыцягне паток турыстаў — рэклама!

Загорнем на гэтым старонку сумнай гісторыі, яна менш за ўсё здаецца сямейнай ці шлюбнай. Можа час адхіне заслонку над учынкам той, што адважылася на гэты крок. А як жа магла так хутка ўсё забыць жанчына!

Толькі-толькі пасміхалася з машыны ў натоўп і раптам падхапіла на калені прастрэленую галаву мужа, прыгажуна, першага чалавека краіны? І ў той жа сплямленай крывёю сукенцы, поруч з неастыўшым цэлам бацькі сваіх дзяцей, у тым самым самалёце яна была змушана выслухваць прысягу таго, хто вельмі спяшаўся ў прэзідэнты.

Потым пачаўся ланцуг, непарыўны і строга абумоўлены ланцуг: памерлі ці былі забіты ўсе, хто хоць што-небудзь ведаў ці мог дапамагчы сведчаннем відачы; катастрафічна зніклі доказы рэчавыя і дакументальныя; накладзена забарона працяглы тэрмін карыстацца дакументамі, якія не паспелі знікнуць або быць знішчанымі.

Тым часам новы прэзідэнт адгрукаў такое паслан-

не сенату — адно разяўляй рот на дармовыя галушкі, амерыкапец. Чакайце царства божага і вы, астатнія жыхары зямлі.

Набліжаліся новыя выбары, а разам з імі да прэзідэнцкай рэзідэнцыі шпарка крочыла постаць другога Кенэдзі. Зноў разлэгся стрэл. І поруч з надтрунніцай Джона стаў сціплы белы крыж над магілай Роберта. Пражыві ён яшчэ шэсць месяцаў, дык убачыў бы сваё адзінаццатае дзіця.

Яшчэ не былі знойдзены забойцы першага брата, а іх не столькі шукалі, колькі заміналі шукаць пракурору Гарысану, як завінуліся выкручваць, выручаць, адцягваючы і наўмысна ўскладняючы справу, злоўленага за руку забойцу другога брата. Амерыканскае правасуддзе паварочваецца з падазронай маруднасцю. І напэўна не для таго, каб забойца Роберта Кенэдзі, як і забойца Марціна Лютэра Кінга, паспеў напісаць мемуары. А што такая літаратура — хто ведае, можа і фільм — рыхтуецца, не без іроніі паведамляе газета «Інтэрнэшнл геральд трыбюн». І знаходзяцца сааўтары, і з усіх бакоў прапануюць паслугі злачынцам.

Вайна ў В'етнаме, нявыкананыя абяцанні не прынеслі папулярнасці. Куды ж пасля гэтага прэзідэнту высоўваць сваю кандыдатуру на новы тэрмін!

Засталося абвясціць аб спыненні бамбардзіровак пэўных раёнаў Дэмакратычнага В'етнама. Запозна і фальшыва. Кандыдаты ў прэзідэнты, паведамленыя аб гэтым рашэнні самім прэзідэнтам, падтрымалі яго толькі знадворна.

Пасля першай заявы Джонсана ў сакавіку 1968 года толькі на адну правінцыю Тхань-Хоа 37 разоў наляталі амерыканскія самалёты. Пра разбураныя бомбамі вёскі, пра выпаленыя выбухамі рысавыя палі ўгневана піша Моніка Варненска з найбольш небяспечнай зоны В'етнама — зоны мужнасці, паводле выразу гэтай польскай пісьменніцы. Яна сама, відаць, вельмі мужны чалавек, увесь час там, у гэтай гераічнай краіне, у самым пекле баёў.

Вось і ўгадай, як і ў кім можа выявіцца мужнасць. Я сустракаў Цэзара Купікава да вайны, пад час яго рэдакцыйнай работы ў Маскве. Нельга ўявіць нічога больш цывільнага і сціплага. А стаўшы ваенным, ён

255 дзён біўся за малы кавалачак зямлі пад Наварасійскам, дзе стаў Героем Савецкага Саюза, і ўсё падбадзёрваў: «Матросы, тут брамка ў Берлін».

Гэта на адным узроўні з не раз пераказаным выпадкам, калі наш салдат сядзеў на спезе і ў жахлівы мароз вызваляў нагу ад парцяккі і валёнка. Брытанскі міністр Ідэн зірнуў і палічыў, што хлопец не ў сабе. Але атрымаў растлумачэнне: пераабуваецца, каб ногі не панаціраць, бо ісці давядзецца аж да Берліна.

Чым толькі не бароняцца, як ні ратуюцца в'етнамцы ад грабежных нападаў. Поруч з міннымі пасткамі дзеці і падлеткі вешаюць гнёзды дзікіх пчол, не даўшы ім магчымасці лётаць. Пчолы гудуць і раз'юшваюцца. Калі вораг блізка, у гнёздах адтулінкі адчыняюць. Пчолы на ўсю моц і злосць жыгаюць амерыканцаў, а тыя трацяць вытрымку і асцярожнасць і трапляюць на міншыя палі.

Вось ужо дзе спраўджваецца беларуская прыказка: «У сваім дварэ і трэска пасабляе».

Прыдумку в'етнамскіх дзяцей паспяшаліся падхапіць не хто іншы, як амерыканцы. Часопіс «Ньюсуік» не без адцепня іроніі паведамляе, што яны, забыўшыся на найноўшую тэхніку, дрэсіруюць гусей. Маўляў, калі партызаны памкнуцца ўзарваць сайгонскія масты, гусі ўчуюць, загагаюць і папярэдзяць аб нападзе. Невядома адно, ці в'етнамскія гусі настолькі страцілі пачуццё патрыятызму, каб працаваць на захопнікаў. Рымскія ж некалі ратавалі радзіму!

\*

Нарэшце, 11 кастрычніка, узляцеў «Апалон-7». Уолтэр Шыра — камандзір, выбраўся ў космас трэці раз, экіпажу належыць прабыць у касмічнай прасторы 11 сутак. Я бачыў па тэлевізары толькі запуск з мыса Кенэдзі. Таварышам пашанцавала больш: у другой перадачы касманаўты паказвалі, як і чым кіруецца карабель у кабіне, гатавалі ежу, гарачая і халодная вада падаецца з асобных кранаў. Камандзір мераў тэмпературу, гэта кепска ўдавалася, ён глытаў аспірын і яшчэ нейкія таблеткі.

Газеты трымаюцца сціпла, мяркую па месцы, за-

нятым паведамленнямі аб палёце. Як быццам гэта не іх, амерыканская, справа, а так пейчая, збоку прыпёку.

Зварот адбыўся шчасліва, хоць перахварэлі і астатнія касманаўты. Яны папярэдзілі, што па Штаты насоўваецца ўраган. Гэта спраўдзілася. У раёне прываднепня быў моцны лівень, але нічога кепскага не здарылася. Людзі — жывыя, здаровыя, лечаць свае пасмаркі ўжо ў абвыклых зямных умовах.

\*

Раск, як паведамляецца з пыхай, прыняў прысягу ад дэлегацыі ЗША на Асамблеі. Гэта ў Нью-Йорку. А ў Вашынгтоне сенатары зацвердзілі ваенны бюджэт. На такую вышыню выдаткаў краіна яшчэ не ўздымалася. Вайна ёсць вайна! Спрабуй абзавіся супроць яе! Лётчык Ф. Патрык паспрабаваў. Неўзабаве пасля зацвярджэння бюджэту, лівіная доля якога пойдзе на ваенныя дзеянні і падрыхтаванні, гэтага сумленнага ваеннаслужачага ваенны трыбунал засадзіў у турму. Следам трапіў пад суд яшчэ адзін вайсковец: ён пайшоў на дэманстрацыю супроць асуджэння Патрыка.

\*

На беларускім паверсе павесялела. Пакрысе выступаюць нашы дэлегаты: у эканамічным камітэце, у прававым, у камітэце па сацыяльных і гуманітарных пытаннях. Прыходзяць з пасяджэнняў ажыўленыя, з агеньчыкам у вачах. Людзі ўцягваюцца ў работу, імі пачынае ўладаць азарт. Выступленні ўдаюцца, і гэта ўсіх нас цешыць. Вечарам, каля тэлевізара, збіраемся пакурыць, памеркаваць аб тым, што наперадзе.

Не будзем кратаць падрабязнасці. Гэта не справаздача, яе зробіць без мяне тыя, хто мае паўнамоцтвы ў руках, весткі ў партфелі, а за плячыма вопыт. Падругое, па-трэцяе, па — сам не ведаю каторае — я не ўладаю бесстароннасцю фотааб'ектыва. Таму людзі, з'явы і падзеі малююцца не тое каб насуперак праўдзе

дакумента, але ў поўнай згодзе з правам мастацкага абагульнення, калі, як вядома, адны рысы вылучаюцца больш рэзка, а другія ахінаюцца ў цень.

Мы тут — людзі розных узростаў і ўзроўняў, педнолькавай дзяржаўнай сталасці і душэўнай спеласці, непадобных інтарэсаў і прыхільнасцей. Невымерна больш рыс аб'ядпоўвае нас. Усе высілкі нашых думак, дзеянняў, слоў скіраваны на адно: вышэй праўду Радзімы, шырэй яе святло!

Выць пэўна, недаравальна мала і скупа казаць пра такіх людзей толькі — сябры і нашы. Дружна жыў разам, чуў не адно добрае слова, апіраўся не на адну дружбацкую руку. У іх ёсць імёны, і не толькі ёсць, а і пазначаны поспехам у плаванні па дыпламатычных водах, дзе ніколі не ўгадаеш, адкуль вытыркнуць падводныя камяні. Ці мала гарачых сутычак за савецкія прапановы, поўныя міралюбства і жадання дабра ўсім народам, вытрымалі старэйшыя і маладзейшыя таварышы?

Калі мы ўжо сабраліся ў сваім фэе пры блакітным экране, пажадаем адзін аднаму добрага вечара. Цісну руку вам і падпадаю пад вашу абаяльнасць і сардэчнасць, здольную растапіць і каменнае сэрца.

Зараз, дакончыўшы самае неадкладнае, да гурту далучацца ўсе. І под вострым каментарыем ажывуць сённяшнія спрэчкі ў камітэтах і праясняцца артыкулы ў газетах, пазначацца магчымыя захады малых і большапых палітыкаў. Дый тое, што мільгае на экране тэлевізара і сіліцца выставіць сябе за найлепшае, павернецца іншым бокам, стане зусім непаглядным, пакажа сапраўдную вартасць і нутро.

Вось так яно і працуецца.

\*

На Асамблеі пачалася валавода з запрашэннем Карэі, Народнай і Паўднёвай, на абмеркаванне карэйскай праблемы. Італьянец — старшыня Першага камітэта — і філіпінец дзьмуць у амерыканскую дудку: запросім КНДР, але яна загадзя павіпна падпарадкавацца любой пастанове Асамблеі! Вось ім і ўсыпалі савецкі дэлегат, а таксама прадстаўнікі Балгарыі, Малі, Гвінеі.

Слаўна, ёміста і горача сказаў польскі дэлегат: «...Сацыялізм ёсць і будзе палітычнай і сацыяльнай сістэмай будучага, менавіта ён торыць шлях у гэтае будучае!»

Яшчэ раз — добра!

\*

Амерыка напярэдадні выбараў — так ці іначай, крыху сціплей ці крыклівей пішуць газеты, сцвярджаюць часопісы, запэўняюць лістоўкі.

Кандыдаты тры: Рычард Ніксан, рэспубліканец, Губерт Хэмфры, дэмакрат, Джордж Уолес, прадстаўнік так званай незалежнай партыі. Першы — ездзіць у пафарбаваным срабрыстай фарбай цягніку, вакзальны звон па-старасвецку кліча выбаршчыкаў паслухаць свайго кандыдата. Другі — лётае на рэактыўным самалёце. Няма браку ў сродках перасоўвання і ў Уолеса, але гэты трымаецца знадворна сціплей, бо абвясціў сябе другам «простага амерыканца», а сваю партыю — партыяй «маленькага чалавека».

На ўвесь перадвыбарчы тлум і шум, як падлічвае друк, страчана ўжо звыш 50 мільёнаў долараў.

Інстытут Гэлапа ў канцы верасня паведаміў: Ніксану аддаюць перавагу 43 працэнты з апытаных выбаршчыкаў. На долю Хэмфры прышала 28, а Уолесу дасталося яшчэ менш, усяго 21 працэнт. Як пакіруюцца справы далей? Час яшчэ ёсць, майстэрства махляваць таксама не купляць, і вынікі могуць быць самыя нечаканыя. Хоць друк сцвярджае, што за ўсю сваю практыку інстытут памыліўся толькі раз, аблічыўшы погляды на магчымага кандыдата ў прэзідэнты.

Механіка апытвання складаная: звычайна апытваюць паўтары тысячы амерыканцаў з 300 самых розных месцаў краіны. Задаюцца 100 пытанняў. Адкажы, хто ты, мужчына, жанчына, колькі жывеш на свеце, што робіш, ці шмат зарабляеш, да якой партыі належыш. Потым высвятляюцца адносіны да выбараў і да кандыдатаў у прэзідэнты, нарэшце, могуць спытаць, якое піва ці віскі ўжываеш, якія цыгарэты курыш, на якой машыне ездзіш ці хацеў бы ездзіць.



Усё адпаведным чыпам апрацоўваецца па падлічальных машынах, і атрыманыя весткі могуць служыць падставай для прагнозаў.

•

Што ж думаюць пра кандыдатаў выбаршчыкі? І што тыя ім абяцаюць?

Абяцаць даводзіцца шчодро. Уолес на ўсю сілу тужыцца давесці: «Я — самы лепшы і шчыры сябар простага народу».

Ніксан паўтарае словы Т. Рузвельта, «што трэба гаварыць мякка, але трымаць вялікую дубінку», абяцае дамагацца больш «цеснага яднання ў рамках НАТО» і праводзіць «такую палітыку, каб забяспечыць Ізраілю тэхнічную і ваенную перавагу, большую, чым тая, што патрэбна, каб перавысіць колькасную перавагу варожа настроеных суседзяў Ізраіля».

Камуфлююцца гэтыя больш чым адкрытыя выказванні высакароднымі званку сказамі: «...ЗША, калі на іншую краіну будзе зроблен напад, павінны лічыць сваёй мэтай дапамагаць ёй у вайне, а не ваяваць заместа яе».

Хэмфры, не ў прыклад Ніксану, лічыць за неабходнае ратыфікаваць дагавор аб нераспаўсюджванні атамнай зброі. У астатнім і гэты кандыдат недалёка адбегся: «Амерыка павінна мець кіраўнікоў, якія ўладалі б мудрасцю і сілай, калі мы хочам мець справу з рускімі ў імя міру, а не вайны». І тая ж падтрымка Ізраіля, і жаданне пацвердзіць непарушныя абяцанкі сваім саюзнікам у Заходняй Еўропе.

«Я не бачу вялікай розніцы паміж Ніксанам і Хэмфры, і большасць народу думае тое самае», — праўду кажа негр з універмага ва Уічыта. Часопіс «Юнайтэд Стэйтс ньюс энд Уорлд рыпорт» выбраў гэты гарадок для рэпартажу як тыповы ў амерыканскіх умовах.

І так амаль усе з дзесятку апытаных. Агульнае пездавальпенне, скаргі: растуць падаткі, падскокваюць цэны, скрозь злачыннасць і беззаконне. І як вынік: ніводзін кандыдат не здолее спыніць вайну, палепшыць дабрабыт, даць спакойнае жыццё.

Тым часам перадвыбарчыя бубны грукочуць усё мацней. Людскуюцца партрэты кандыдатаў у вітры-

пах шмат якіх магазінаў, вісяць велізарныя плакаты на сценах. Скрозь у горадзе на бойкіх скрыжаваннях раздаюць значкі — выбірай аблічча якога хочаш кандыдата — або проста жэтопы ці лістоўкі з заклікамі: «Галасуй за Ніксана», «Уолеса да ўсіх д'яблаў».

Каля сабвею, насупраць славутага універмага «Мэйсі», дзяўчышка, даволі-такі азглелая, дзьмуў нейкі асабліва пранізлівы вецер, тройчы совала нам лісткі з Ніксанавым фота. Мы далікатна адмаўляліся, а яна ўсё ішла ўслед, дзяўбла сваё: «Вы можаце не галасаваць за яго, але вазьміце, зірніце, пачытайце!» Настырнасць дапамагае. 400 тысяч жыхароў Чыкага, паводле часопіса «Ньюсуік», віталі Ніксана. Яго машыну засыпала пацяруха канфеці.

Самі кандыдаты так і цікуюць пусціць кроў з носу саперніку. «Я прывяду сваю партыю да ўлады з пайвялікшай урачыстасцю», — чуваць самаўпэўнены голас Ніксана, і тут жа ён хапае за лытку Хэмфры, вінаваціць, нібыта той заняў інтарэсы дзяржаўнай бяспекі і выбаршчыкаў. «Калі вы прагаласуеце за Хэмфры, у вашай кішэні будзе яго рука».

Хэмфры не застаецца ў даўгу і дае пад рабро ў адказ, называе Ніксана «Рычардам куранячае сэрца». Пачынаюцца ўспаміны ніксанаўскія планы ўзбраення, даводзіць ён з лічбамі ў руках, гэта будзе каштаваць амерыканцам не менш за 50 мільярдаў. А пад час урачыстай праходкі ў Нью-Йорку не вельмі сціпла сцвярджае, што збіраецца «прайсці пеша праз Пятае авеню, а адтуль — проста ў Белы дом».

Уолес чакае выпадку падабрацца да горла і першаму і другому. Ён глушыць амерыканцаў песнямі накшталт «Уолес маладзец», абяцанкамі расправіцца з усімі «прыхільнікамі анархіі і камунізму», «парушальнікамі спакою», даклярае, што атамная зброя не можа зараз мець ніякага месца. І з поспехам! Пасля вусных яго выступленняў дэманстранты крычаць «Прэч Уолеса», а яго прыхільнікі — нешта кшталтам гітлераўскага «хайль». Нездарма нават амерыканскаму аглядальніку, каго не звіпаваціш у лішку прагрэсіўных поглядаў, хутчэй — паадварот, пачало здавацца, што «пэўны татунак амерыканскага фашызму можа з'явіцца ў нас», а следам і «арганізацыя маладых галаварэзаў! Зрэшты, на пагрозы «буптаўшчыкам»,

«камуністам», «актывістам», «дэманстрантам з моладзі левых поглядаў» не скупыя і два іншыя прэтэндэнты апынуцца пад дахам Белага дома.

Найбольш газетных галасоў — у карысць Ніксана. Аднак вельмі ўплывовая сярод чытачоў «Нью-Йорк таймс» старацца пералічвае заслугі, а больш абяцання Хэмфры ў галіне кантролю над узбраеннем, дармовай медычнай дапамогі састарэлым, палепшання становішча негрыцянскага насельніцтва.

\*

Вельмі ж глыбока загнездавалася тут рэакцыя рознай масці і колеру! На кожным кроку яе гнёзды. Амерыканскі легіён з прыстойным, на першы позірк, тытулам — арганізацыя ветэранаў вайны. А ён намагаецца накласці лапу на духоўнае жыццё. Забараняе спектаклі на Бродвэй і фільмы ў Галівудзе, у тым ліку чаплінаўскія: з іх, бачыце, патыхае «духам камунізму». Што ж датычыць уплыву, мякка кажучы, на ўрад, дык тут асаблівых намаганняў не трэба. Членам у гэтай непаважанай суполцы ахоплены: прэзідэнт, спікер палаты прадстаўнікоў, чатыры члены вярхоўнага суда, 61 сенатар, 270 членаў палаты прадстаўнікоў, 31 губернатар. Гэта на вестках нашага друку на кастрычнік 1968 года.

А яшчэ ёсць «белыя нацыянал-сацыялісты», «бёрчысты», «ку-клукс-клан», «дочки амерыканскай рэвалюцыі», «сыны Амерыканскага легіёна». Ад усяго гэтага няпоўнага пераліку пасцілаецца пагібельны трупны смурод фашызму, які выкарыстоўвае кожную магчымасць адрадзіцца на амерыканскай зямлі, у цяньку статуі Свабоды. Ёсць на каго абаперціся Уолесу.

Сярод скогату, енку, сквілу і выцця варожых сіл тым больш важка і трывала выглядаюць намаганні краін, вялікіх і малых, якія ўздываюць голас за мір, прагрэс і ўсеагульны росквіт духоўнай і матэрыяльнай культуры. Народы Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі не адны ў барацьбе за сваю нацыяпальную незалежнасць. Каму не ясна цяпер небяспека ізраільскай агрэсіі, разбойніцтва амерыканцаў у В'етнаме?

23 кастрычніка мы крыху хваляваліся. Але ў гла-

вы беларускай дэлегацыі прамова атрымалася сціп-лая і важкая. З канструктыўнымі прапановамі. Пераканаўчая. Гэта і адзначана друкам. І ў Мехіка не ашукалі нашых падзей землякі. Аляксандр Мядзведзь стаў двойчы алімпійскім чэмпіёнам, студэнтка Мінскага педінстытута Алена Новікава, не маючы папярэдніх перамог і ўзнагарод, адхапіла «золата» за фехтаванне, а ў гімнастыцы ўзяла верх маладзенькая Ларыса з такім мілым і ўтульным прозвішчам Петрык.

Тым часам залаты чэмпіён Томі Сміт і бронзавы Джон Карлас выключаны са складу амерыканскай каманды на Алімпійскіх гульнях. Яны — абодва пегры — асмеліліся стаць на п'едэстал пашаны без абутку, толькі ў чорных шкарпэтках. Гэтак ім хацелася падкрэсліць згалеласць негрыцянскага насельніцтва. А пад час выканання амерыканскага гімну паднялі ўгору кулакі ў пальчатках, таксама чорных, дэманструючы адзінства свайго народу.

«Я пачую тваю песню, мілая ластаўка, успомню маю радзіму і заплачу», — гучалі над алімпійскім стадыёнам словы развітальнай песні.

Часта і светла ўспамінаецца радзіма! Нават уявіць не мог, што так здоўжыцца гэта расстанне. І ў імя сустрэчы, не сустрэчы, не, бо ў нас не бывае расстання, а проста ў імя яе самой, у імя таго, што мы першыя прынялі ў свае рукі самую справядлівую справу на свеце і вось ужо больш за пяцьдзесят год шырым, падымаем усё вышэй і ўмацоўваем яе, у імя ўсяго гэтага любоў да радзімы робіць мужнымі нашы сэрцы і пільным наш зрок, натхняе нас на працу. Яна піша маёю рукою радкі ў амаль пазбаўленым дзённага святла пакоі нью-йоркскага дома, з якімі я хацеў бы выступіць на высокім фोरуме народаў.

Прыкладна такою ж парою ў савецкім шпіталі, абкружаным эўкаліптамі эфіопскай сталіцы, наш урач робіць першую ў гэтай краіне аперацыю на сэрцы, каб уратаваць жыццё тутэйшаму чалавеку. Дзве гадзіны каля аперацыйнага стала стаяць на пагах імператар і славуты мастак, які потым перанясе гэта дзіва на палатно.

Любоў да радзімы абуджае і любоў да чалавека. І гэта творыць цуды.

*Шпітальны гонг. «Чысцец». Не ўсе тутэйшыя на адзін капыл. Амерыканец з вёскі Прусы. Пінчук — кардыёлаг. Разглядаюся навокал.*

Нечаканыя акалічнасці змусілі перапыніць справы, турботы, запісы. Я трапляў у непрыемнасці, трываў даволі лёгка і без асаблівых намаганняў выдыхваў. А зараз, мала таго, што трапіў у Амерыку, дык убіўся і ў амерыканскі шпіталь. Гэта сапраўды няволя. Не вырвешся, не вылужашся! Але ў асобнай палате — рай у параўнанні з тым, што назвалася «чысцец». Што гэта за ўстанова і чаму яе так ахрысцілі — хіба што растлумачу пазней.

\*

Шпітальны гонг. Адзін удар даецца ў 12 гадзін, на абед. Сёння, доўга і працяжна, званілі з рання, звоняць і зараз. Сёстры бягуць і зачыняюць дзверы палат наглуха. Ці не едзе нехта ў апошнюю дарогу?

Дзень у шпіталі! З 7 раніцы да 10 вечара. Нават з тэлевізарам перад вачыма — не ўтрываць. Ратуе томік Прышвіна. На самым пачатку вайны ў мяне было недзе напісана пра кулю: «Гула, як раздражнены чмель». Хтосьці ў рэцэнзіі падкалоў, нібы я ніколі не чуў кароткага слоўца «свісь-свісь», якім размаўляе куля. Чуць то я чуў, можа больш за некаторых крытыкаў. Адкуль жа ўзялося гэтае гудзенне? І вось чытаю: «То падал снаряд, взрываю глыбокую воронку, то пуля пчелкою ж у ж ж а л а, а я все шел»...

Выходзіць, і Прышвін чуў! Значыць, на ізлёце, трацячы прабіўную сілу, калі канчаецца змога ляцець далей, куля пачынае гусці, ж у ж ж а т ь.

\*

Бязрукія! Паўтараю ўслед за нашымі хлопцамі, бо амерыканцы, абы дзе якая няспраўнасць, хай самая дробная, выклікаюць майстра. Скажам, пастукваюць дзверцы ў машыне. Калупні вінты адвёрткаю — і ўсё. Не, прудца ў майстэрню. Так і зараз.

Перад сьнеданнем уключыў тэлевізар. А ён давай шчоўкаць па ўсіх каналах і ні на адным не спыняецца. Прышла сястра, пакруціла галавою і пайшла, за ёю з'явілася другая, прарабіла тое ж самае. Нарэшце прыбег хлопец: гэты па ўсе рукі хват — ложка падняць, акно зачыніць. Пакруціў ручкі апарата, нічога не дарадзіў і зпik. Апарат шчоўкаў, пэўна, з гадзіну, пакуль я не страціў цярплівасці і абазваўся галасней. Тады збегліся ўсе і разводзяць рукамі: выклікалі майстра! Я паказаў: адключыце ад сеткі. Выцягнулі з разеткі вілку, і ўсё сціхла. Усе пры гэтым глядзелі на мяне здзіўлена і з песхаванай пашанаю.

Які-небудзь наш хлопец, не манцёр і не майстар, а звычайны аматар, управіўся б з усім за чвэрць гадзіны. Бо ён збірае трактары, але ўмее пабудаваць і дачны дом.

Тут ездзяць на раскошных машынах з угнутымі крыламі і вытаўчанымі шкламі, а няма, каб пастукаць драўляным малаточкам і выраўняць бляху ці замяніць шкло.

Дзіўна неяк: з аднаго боку — несутрымная практычнасць, кемнасць, і поруч жа — поўная бездапаможнасць у найменшых драбніцах.

\*

Дык вось! Будзем пакрысе прыгадваць гісторыю.

Вярнуўся з пасяджэння і сядзеў спакойна за сталом. Абдумваў, што і як пісаць у Мінск пра нашы святочныя захады на чужыне. Хтосьці заглянуў. А я не магу вымавіць слова, цямнее ў вачах. Адчуванне такое, быццам праз горла пад лыжачку заганяюць таўшчэразны кол.

Паклікалі фельчарку. Валідол, гарачы чай, у некага знайшоўся кардыёвален. Нарэшце адшукалі доктара. Уколы, адзін, другі, нітрагліцэрын. Пачало адпускаць.

30 кастрычніка паклалі ў шпіталь.

\*

Сёння 12 лістапада. Ноччу а палове чацвёртай прачнуўся, забалела сэрца. Пасігналіў — ніхто не прыйшоў. Тады ўспомніў: ёсць жа паратунак. Лю-

сі — сядзелка-негрыцянка, якая прыходзіць да мяне ў 3 і дзяжурцы да 11, пакінула пілюлю. Прыгожую — палавіна ярка-чырвоная, знізу чорная, другая палавіна — бледна-ружовая. Галоўнае ж не ў выглядзе — таймуе адразу боль. Угрэўся і заснуў. А ў 7.30 прахапіўся зноў, боль стаў няцерпны. Сястра памерала ціск, тэмпературу, прынесла ружовенькую пілюльку. Праз паўгадзіны стала лягчэй.

Такім чынам пачынаецца 14-ты дзень у New York Medical College, Flower and Fifth avenue Hospitals, room 761.

Напісаў «рум» — пакой — і ўспомніў, як смяяліся мы, што мясцовыя беларусы задаюцца адзін перад адным колькасцю пакояў у кватэры: «Пяць румаў займаю з сям'ёй». Не так і шмат — страціўшы радзіму! Бо і дасюль пахне ім смалою сапраўдны рум, пясчаны адхон дзе-небудзь на Нёмане, куды возяць бярвенне і вяжуць платы.

Шпіталь свайго звонку не бачыў, вядома. На адвароце штодзённых меню ёсць фатаграфія: дзевяціпавярховая будыніна, спланаваная паўкругам, як гэта робіцца ў нас, у дамах, што ставяць паўкол круглай па абрысах плошчы.

Палата ў мяне невялічкая. Ад ложка да наступнай сцяны з дзверцамі ў туалет можа метр ці паўтара. У той жа сцяне — ніша, дзе вісіць мой касцюм і плашч, бліжэй да дзвярэй у калідор — некалькі крэслаў. У галавах ложка — вялікае акно, у нагах — камода. Над самымі ўваходнымі дзвярыма на палічцы тэлевізар, якім я кірую з пульты пры ложку. Як на аднаго, крыўдзіцца няма чаго.

\*

Адчуваю на сабе націск. Не сказаць, каб цэлых Штатаў, а таго, што робіць іхняга чалавека насцярожаным і вельмі пільным, калі справа ходзіць хоць пра якія грашовыя разлікі. Тутэйшы побыт: уяўная трываласць і наладжанасць, а на паверку — зыбучасць і розрух. Пра ўсё гэта казана-пераказана. Уласныя дамкі і кватэры з усімі іх самымі сучаснымі бэбахамі — павабная мара перад вачыма і тапор над каркам выплатніка. На ўсё жыццё.

Вылузваючыся са скуры, ён збірае так-сяк на першы ўзнос за сваю будучую нерухомую ўласнасць. Перабраўся на жытло, раскашуйся, ты — быццам бы ўласнік. І сапраўды, толькі — быццам бы. Бо купля зроблена ў растэрміноўку і паспрабуў апазніся з наступнай ратай. Прачнешся на вуліцы такі самы голенькі, як і быў. Твой колішні дом і халадзільнік ужо ў іншых руках, а табе, калі хопіць учэпістасці, застаецца пачаць усё наава.

Не паспеў ахамянуцца ў шпіталі, як адчуў дзіўную рэч. Нібыта дзесьці поруч уключалася невідочнае прыладдзе. Кштаттам электрычнага лічыльніка. Нячутна круціцца кольца, і ў акенцах кожуха няспынна змяняюцца лічбы. Не кілават толькі, а дзесяціцэнтавікаў, дваццатак і долараў.

За ўсё. І што палата ў мяне на аднаго — тут кольца прыбаўляе ход і круціцца даўжэй, і што акно глядзіць у двор, а не на вуліцу, і што крэсла пастаўлена, і што выгоды не ў калідоры. І за кожную прыгожанькую з выгляду пілюльку.

Дзень і ноч пакручваецца кольца, штохвіліны выскокваюць новыя лічбы.

Дзіва што амерыканцы баяцца бальніцы мудрэй як пажару. І тое і другое — згаленне, шлях на паркавыя лаўкі, у чэргі на місачку дабрачыннага крупніку.

\*

Пры ўсёй сухасці і практычнасці, што лягчэй за ўсё растлумачыць бязлітаснай пагоняй за капейчынай, людзі скрозь трапляюцца на вока ў большасці адкрытыя і добразычлівыя.

Едучы ў Вашынгтон, мы заблудзіліся, хоць і мелі падрабязныя карты, іх можна браць на бензакалонках дарма. Першы сустрэчны, у каго спыталі дарогі каля тэлефоннага аўтамата, як належыць растлумачыў усе навароты і пад'езды, пасля зірнуў на гадзіннік і крактануў:

— Будзь у мяне паўгадзіны, я вывеў бы вас. Але — жанчына! Гэта не справа, не адкладзеш.

Быў той залётнік лысаваты і з чэраўцам. Што ра-



біць! Грошы прыходзяць толькі з узростам, а без іх якое там каханне.

Дакторка з прыёмнага пакоя ласкава абыходзілася са мною там і цяпер не мінае. Кожны дзень пасядзіць, паслухае, параіць. А простага дачынення як доктар да мае асобы не мае.

Сястра, маладзенькая дзяўчына, падзяжурыла змену і старалася як найбольш памагчы, усцешыць мяне. Завучыла сказ «Як пан шэ маш?»<sup>1</sup> і, усміхаючыся, пачала гэтым новае дзяжурства.

Санітарка Моніка, як тут вымаўляюць — Маньке, даглядала мяне ў другім аддзяленні. Цяпер прыйшла адведаць у палату, доўга трэсла руку, жадала здароўя. І поруч з усім гэтым незразумелая гісторыя нейкай сумыснай нячуласці і абыякавасці, якой частаваў «чысцец».

Гэта даволі вялікая зала, хутчэй за ўсё квадратная. Уздоўж дзвюх сцен яе, якія пібы ўтвараюць літару «Г», восем ложкаў. Яны адлучаны адзін ад другога лёгкай, шчыльнай заслонай. Захінеш з усіх бакоў, атрымліваецца нешта накшталт пакоя-бокса. У кутку каля акна, што выходзіць на Пятае авеню і 106 стрыт, ляжаў я. Адносна пашанцавала: відна аўтамабільная стаянка, будка, дзе бяруць плату за пастой і адначасова мыюць машыны. Праезджая частка вуліцы ўпіраецца ў тупік, хлопцы, акурат як і ў Мінску, ганяюць мяч — самадзейны футбол.

Спачатку нас тут ляжала пяцёра. Хлопчык з сінімі губамі пад кіслародным мехам. Яму рабілі аперацыю на сэрцы, і цяжкую. Бацькі вельмі прыгнечаны, не адступаюцца ад ложка.

Поруч са мной — «скрышка», не ведаю, каторая, з нейкага нью-йоркскага аркестра. Дзве жанчыны ў крайніх па маёй сцяне боксах не відны і не чутны.

Пасярэдзіне пакоя — агароджаны балясамі васьмікутнік — месца дзяжурных урачоў і сясцёр. Там жа два пульты, каб сачыць за хворымі, дакладней — за паказаннямі прыбораў.

Калі мяне прывезлі сюды, наш доктар спазніўся. Я не ведаў, чаго ад мяне хочуць. Натрапілася місіс Кундштат, полька з паходжаньня. Пачытала мае кар-

---

<sup>1</sup> Як вы маецеся? (польск.)

дыяграмы і пацешыла: усё зарасце, загоіцца. Яна ж і рапаравала плячо, уводзіла ў сасуд жылку з іголкай для датчыка, каб перадаваць біццё сэрца на экран манітора і на самапісец.

Я нічога не чуў, так хутка і далікатна працавала дакторка, толькі жахнуўся, пабачыўшы поўныя кошыкі крывяных бінтоў і сурвэтак.

\*

Але вось — «чыснец». Пяць начэй, з 30 кастрычніка, заснуць было нельга, хіба забудзешся на момант ад чарговай ін'екцыі. А вакол стаяў гвалт, трашчаў тэлевізар, разлягаўся нутраны, з саменькіх вацтроб, рогат негрыцянак, быццам іх няспынна злакаталі пад пахамі.

Чаму такі шабаш у самым адказным месцы шпіталя, у самы адказны час, калі вызначаецца цяжкасць захворвання, да таго ж уначы?

Як ні кецска мне было, запісваў. Нешта накшталт фатаграфіі адной гадзіны ляжання там. 4 лістапада.

16.00. Хтосьці ў капелюху роў з парога немым голасам — ці то выклікаў каго, ці нешта наказваў.

16.03. Сястра з суседняй палаты. Зайшла, пастаяла каля тэлевізара, ляснула дзвярыма і выйшла.

16.04. Стаў пасярод пакоя нейкі мужчына, запытаў пра хворага хлапчука.

16.05. Усунулася ў дзверы чорная галава, нешта прамармытала і зпінкла.

16.06—16.12. Тры сястры то выходзілі, то вярталіся ў пакой. Усяго шэсць разоў адчыняліся і зачыняліся дзверы.

16.15. Балбатала, стоячы на парозе, сястра. Некага перадражнівала і смяялася.

16.18—16.25. Зноў заходзілі і выходзілі палатныя сёстры. 6 разоў.

16.27. Доктар з суседняй палаты двойчы званіў па тэлефоне.

16.30—16.40. Два дактары, адзін дзяжурны, голасна, занадта голасна, улічваючы прысутнасць цяжка хворых, саймаваліся. Па тварах відаць — гаворка не сур'езная.

16.48. Прыішоў з доўгаю смярдзючай цыгараю доктар, у якога рудзенькія бачкі на шчоках. Курьць нібы назнарок і пагардліва паглядае: што я з табою, рускім, буду лічыцца. Я не зважаю. Помню залатое правіла: будзь тактоўны, не прыкмячай нетактоўнасці.

16.50. Безупынку лахаюць сёстры. Праўда, наводзяць у палаце парадак. Раскладаюць лякарствы, распакоўваюць рознае пачынное — судны, міскі для ўмывання...

Хтосьці з хворых абураецца, канчаецца змога і ўмяне, толькі ледзь свеціць пачуццё гумару: навошта ж вы так распранаеце сябе, добрыя людзі? Такой гадзінкі зусім даволі, каб і здаровы пакінуў «чысцец» і перайшоў у другое кола «Боскай камедыі».

\*

Гэта ён, бацька хлапчука з сінімі губамі, выклікаў цень Дантэ. Пераступіўшы парог, ён заўсёды разводзіць рукамі і падымае вочы ўгару: «O purgatorio!» («чысцец»). Так удала было названа месца нашага бытавання. Я ўспомніў верш Багушэвіча пад такою назвай. Першае кола пакут Дантэ «Пекла» — нью-йоркскія вуліцы з іх гарачынёю, парнасцю, адсутнасцю паветра было пройдзена. Спяшацца ў апошняе — не мела сэнсу.

Гэты чалавек — італьянец з застыглай цырульніцка-прыказчыцкай усмешкай. Яна трагічная, гэтая ўсмешка, чаплінаўская. Вымушанасць пасміхання яшчэ падкрэслівае глыбіню ягонага гора. Прыішоў, завучаным рухам, такім жа змушаным, бусьнуў у дзве шчакі сына і жонку. Чаго толькі не носіць ён свайму малому! Марожанае, сокі, кпіжкі з малюнкамі, цацкі. Дый малое сам, і пядрэнна, розных смешных жывёлін і птушак. Кожную падавую страву сам мяшае, каштуе і цмакае ад удаванага задавальнення.

А хлапчуку горш і горш, ён ад усяго адварочвае свой змарцелы тварык. Не развясліў яго і робат — слоік з варэннем, які ездзіць па падлозе, рукамі-лыжкамі дастае сам з сябе варэнне і прапаўне ўсім, хто ці што сустракаецца на дарозе: туфлям сяцёр, пожкам крэслаў і ложкаў.

Бедны бацька тужыцца пацешыць хлопчыка як толькі можа. Уключыў тэлевізар на мультыплікацыйную перадачу і тут жа настроіў прыёмнік. Зараз, нахіліўшыся над ложкам, ён праваю рукою малюе, а леваю смешна чухае сябе паміж лапатак. Сын не бачыць гэтага, а каб і бачыў, усё роўна, мусіць, не засмяяўся б, не ўздужае.

\*

Дык вось да чаго гэта ўсё хінецца. «Чысцец» — доследны пакой, як я казаў, з самай сучаснай апаратурай, для самых цяжкіх хворых.

Калі ты — гара абмякшых мускулаў на страціўшых рухомасць касцях — ляжыш на разумным ложку, паслушным кожнаму руху пальца, над табой апякуюцца вымуштраваныя, як лялькі, сёстры, кожны найдрабнейшы зрух у тваім стане перадаецца на вельмі чулы прыбор, а той адразу ж запісвае на стужку, пыхкае зялёнай ці чырвонай лямпачкай, бяжыць крэмавай іскаркай па экранчыку, гасне і ўзнікае зноў, — тады ты ўжо не чалавек, а штосьці паддоследнае.

Тым больш, што ўся твая няшчасная скура пората-перапората, колата-пераколата, ды яшчэ на локцевым згібе проста ў вену ўвагнаны кавалак штучнага сасуда, які заканчваецца нечым вельмі падобным да раяльнай струны сярэдняга дыяметру, а з правага боку грудзей тонкімі жаночымі рукамі да тваіх жыл далучаны штучныя жылкі, больш чым паўметравай даўжыні, і ўсё гэта злучапа складанай сістэмай драгоў, датчыкаў і перадатчыкаў з прыборам-рэгістратарам і прыборам-самапісцам.

Ты, лічы, ужо знаходзішся, як кажучь, на *тым* баку. За цябе думаюць і вырашаюць прыборы, спярша прыкмеціўшы ўсё і вызначыўшы, чым дапамагчы. Трэба дэкстрызы — яна капае ў жылу, цестае кіслароду — і ён пачынае падавацца ў лёгкія.

Ты сабе не належыш. Ты ва ўладзе аўтаматыкі, за ёю толькі паглядае, дзесьці збоку, абьякавы, як заўсёды здаецца хворым, чалавек.

І адзінае, што звязвае цябе з жыццём у бліскучай чысціні і строгасці назірання, гэта ўсё-такі яно, тваё

шматпакутнае сэрца. Ты ляжыш без руху, а яно б'ецца, толькі чамусьці не ў табе, а дзесьці поруч з табой, быццам гадзіннік, які вынялі з кішэні і павесілі на цвічок, над ложкам. Глухая ноч, ты не чуеш і не адчуваеш свету і сябе, толькі ён, заўсёдны твой сябар і дарадчык, цягне няхітрую песеньку — цік-цік-цік. Старанны, нястомны цвыркунок, але не з сеннай капы і не з крымскай гары, а таксама прылада беларускай фірмы «Прамень» ці «Амега» з Швейцарыі, дзе, кажучь, птушкі, праз адсутнасць такіх прыдатных матэрыялаў, як сьвінкі і бадылінкі, звываюць гнёзды з гадзіннікавых спружын, самых тонкіх — валаскоў.

Вось якава твая самая моцная і самая нетрывалая сувязь з жыццём. Сэрца жывяць усімі сродкамі, але яшчэ не лечаць: невядома, чым і як — на гэта павінны адказаць прыборы. Крэмавая іскарка, акурат як ад згарэўшай саломіны, успыхвае на экране, выпісвае крывую з пікамі і спадамі і саступае месца новай. А такі самы спічасты чорны след застаецца на паперы, міліметр за міліметрам з-пад пяра самапісца паўзе кардыяграма. Так рэгіструецца рух кожнай кроплі крыві, кожнае скарачэнне сардэчнай мышцы, як бы няспынна запісваецца яе работа.

Але што гэта? Падае лік удараў сэрца, панізіўся ціск, чалавеку няма чым дыхаць, няма чым жывіцца мозгу, адкуль пасылаюцца хоць і аслабленыя, але няўпінныя загады. Прыбор заўважыў небяспеку — трывога! Агністая крывая на экранчыку дрыжыць і хістаецца, зялёны агонь мігціць і змяняецца чырвоным, на пульсе загараюцца трывожныя лямпкі.

Сардэчная недастатковасць! Апаратура аўтаматычна ўключае эквітмен, электрастимулятар, робіць захады па ажыўленні сэрца, жывіць хворага кіслародам.

Не драмлі і ты, чалавек! Спяшайся на дапамогу да хворага, можа трэба рассекчы грудзіну, пакуль не ўдарылі сігнальныя гонгі. Нішто і ніколі не заменіць чалавечага клопату.

Як мне здавалася, тут бяруць на аналіз кожнае вылучэнне арганізма, якое яно пі было б, колькі б разоў пі паўтаралася. Тут кожнае найменшае адхіленне ад нормы ў дыханні або ў біцці сэрца выклікае ад-

паведныя сігналы, трывогу прыбораў, п р ы б о р а ў,  
а п е л ю д з е й. Людзі крычаць на поўную губу,  
смяюцца, ядуць, нават кураць, а мы ляжым, спавітыя  
дратамі, абклееныя пластырамі, як паддоследныя  
цюцькі, ляжым, не можам, не маем права варухнуць-  
ца, падаць голас, сшыпіць вэрхал.

Людзі ведаюць, што доларавы лічыльнік не ўпы-  
няецца, значыць, яны не будуць у крыўдзе. А вый-  
дзеш ты адсюль ці вынесуць цябе нагамі ўперад —  
няўжо ім начхаць па гэта з самага высокага небаскро-  
ба? Хмарачоса, як кажуць украінцы, небадрапа, як  
зласнавата перакладаем мы.

У апошнюю ноч, з 4 на 5 лістапада, гармідар стаў  
неверагодны. Хворыя прасілі сціхнуць, стукалі, зва-  
нілі лыжкамі. Ніхто і вухам не вёў, а доктар з бач-  
камі нават кінуў штосьці абразлівае.

Тады я не ведаў, дакладней — не мог улічыць,  
што за шпітальнай сцяной знаходжуся нібыта ў воку  
цыклона — так называюць вучоныя спакойную зону.  
Вакол бушавалі выбарчыя страсці, ліліся патокі па-  
клёну, уздымаліся хвалі маны, дзьмулі вятры подку-  
пу і ашуканства. Усё гэта не магло абмінуць шпіталя  
і 5 лістапада дасягнула найвастрэйшага піку — на-  
чынаўся завяршальны дзень выбараў.

Пасля ранішняга абходу перавялі ў асобную па-  
лату. І то, мусіць, таму, што моцна сціснула ў гру-  
дзях. І зноў выбаўлялі з болю.

Маладыя дактары з доследнага пакоя, насупар  
шэфу і галоўнаму кардыёлагу шпіталя, да пераводу  
ў асобную палату лічылі, што інфаркту ў мяне няма.  
Казалі і мне і таварышам.

Доктар Кундштат меркавала, што здарыўся таў  
атак<sup>1</sup>, але чамусьці была адхілена ад расчываньня  
маіх кардыяграм.

Дык як было не завагацца: а ці не стаў мой стан  
інфарктным пасля апошняй жахлівай ночы ў дослед-  
ным пакоі?

А тут яшчэ чуеш, здаецца: спяшае, завіхаецца  
кольца доларавага лічыльніка, а лічбы навыперадкі  
перарастаюць у двухзначныя і трохзначныя.

---

<sup>1</sup> Мікраінфаркт.

\*

Напэўна, тут гаворыць мая ўзварушлівасць, павышаная чулівасць. Відаць, у шпіталі паўтарыўся слабейшы прыступ. Бо не паказала ж кардыяграма нічогта благога. Так, прынамсі, запэўняла мілая дакторка, сам-насам, не баючыся нічых вусэй. А я выдумляю абы-што. І ўсё ж не магу дараваць, проста не разумею, як маглі паводзіцца гэтак амерыканцы.

Мінуліся часы цудоўных чэхаўскіх дактароў! Не шкадавалі яны для хворых ні дня, ні ночы, ні сябе самога. Як той, каго сыграў Бандарчук у фільме «Паскакуха». Але ён быў пад нашым богам, а тут бог іншы — долар. І кожны хоча зарабіць.

Няма чаго шукаць вінаватых на старане. А хто гэта, як не сам, тоўкся дзень і ноч на студыі, ведаючы, што наперадзе такая дарога? Ды яшчэ пафураваў на пушкінскія мясціны спраўляць свята паэзіі. Адтуль без перадыху рушылі ў Лепінград — нашу літаратуру запрасілі ў госці. Сябры, выступленні, сустрэчы. Вырваўся раней тэрміну — Прага збірала на канферэнцыю перакладчыкаў-багемістаў. Дзень дома, толькі-толькі паспеў захапіць свежую кашулю, і рынуўся туды. Зноў выступленні, прыёмы, паездка па краіне. І страшэнная гарачыня ў Браціславе, не ратаваў нават блакітны Дунай, а новай сустрэчы з ім не мог нарадавацца, не адыходзіўся ад берагу, глядзеў не наглядзеўся. Вось і ляжы цяпер ціхенька і не выкладай недарэчных сумняванняў.

\*

Высокая мажная негрыцянка мяце, мые, чысціць палаты, калідоры, туалеты. Пхае перад сабой цялежку, на гумовых шынах, з наборам парашкоў — для паліроўкі мядзяных ручак; жыжак — для люстраў, вокан і фаянсу; крэмаў — для пластыку, падлогі. Заяўляецца да мяне, як і дактары, без стуку, дае «добры дзень», пачынае завіхацца. І праз колькі хвілін не застаецца ніводнай — літаральна! — парушышкі. Усё зіхціць і зьяе!

Але — згрэбач згрэбачам, як кажучь на Случчыне. Колькі тае падлогі і колькі тае прыборкі, а яна

Ўмудраецца некалькі разоў стукнуць у ложкак шчоткаю. Стукне, спыніцца пасярод пакоя, уздыхне, пібы адчуўшы сябе вінаватай, але, відаць, і не здагадваецца, што на кожны яе штуршок, хоць шчотка і гумовая, болем абзываецца сэрца. Зрабіўшы пару рухаў, зноў стукае ў ложкак, зноў уздыхае і, не саромеючыся, пачынае чухацца — чамусьці ў яе свярбіць пад грудзьмі з правага боку. Пасля прыборкі ў мяне ўсё паперасоўвана шыварат павыварат: тэлевізарны пульт (трэба, каб быў пад рукою) на месца тэлефона (можа стаяць і далей), блакнот і кніжка, за якія хапаюся штохвіліны, — на месца графіна з вадой, а ваду налівае сястра, прыносячы лекі.

Акурат як было дома. Мілая наша Аня, абцёршы пыл з гравюры на этажэрцы, заўсёды стаўляла яе дагары нагамі.

Я махнуў рукою і ўслед перасоўваў рэчы, пакуль не надакучыла: ліха з ім, хай будзе бязладдзе! І ў гэтым была рада. Цераз дзень яна зноў блытала і пераварочвала рэчы. Такім чынам гравюра становілася як належыць, верхам угару, а чорны кот пазіраў на мяне не з хваста, а мызаю. Ці не паспрабаваць старога спосабу і тут?

\*

Прышвін — цуд! Хай даруецца такое банальнае слоўца пра яго, але ўтрымацца не магу.

«Цяпер у нас пяюць салаўі... Вось я зараз бачу перад акном аднаго: дожджык пачынаецца, на яго ўжо капае, а ён усё пье, і адна кропелька ўжо вісіць на носіку, і ён яе строс і пье»...

Прачытаў і палез глядзець праз акно: а ну сапраўды пье? Хоць добра ведаў: там лістапад і шумная, чужая, несалаўіная краіна.

\*

Перапісваю нататкі з асобных, назбіраных пад час хваробы карталюшак. З гэтай прычыны зноў крыху адступаю назад.

7 лістапада. Першы раз за ўсё жыццё сустракаю свята на чужыне. Як на тоо, поч была ўдалая: спаў



добра, моцна, на адным баку. У 6 гадзін запаліў святло, выпіў вады і паслухаў кастрычніцкі вецер за акном. А ну ён даляцеў аднекуль з дому? Шуміць сапраўды па-роднаму. Стала лягчэй, весялей. І зноў заснуў.

Сніў асенні адвячорак, выбіралі бульбу і, вядома, пяклі яе. З Андрэем Макаёнкам і Іванам Шамякіным. Дасталі па гарачанькай з прыску, абскрэблі, аблупілі, разламалі, пасалілі, налілі па чарцы... І прагнуўся, ліха на яго, не пакаштаваўшы!

У дзверы палаты пастукалі, запрапанавалі ўмыцца і пагаліцца. Сястра паставіла паднос са сьнеданнем і зняла металічную накрыўку з судка. Там ляжала нешта такое нечаканае, нават не пазнаў адразу. Не паверыў, памацаў пальцамі. Яна! Вялікая, добра спечаная бульбіна.

Ёў назахапкі, быццам баяўся, што адбяруць, хоць і без солі, бо не даюць, а смярдзючай падробкі (для дыябетыкаў) не хачу. І без чаркі, хворым у маім стане не паложана. Пагадзіўся з парэчкавым джусам, а гэта далёка не каньяк.

Значыць, вось як яны ўзнікаюць, гэтыя сны! Дзесьці ў кухні пяклі бульбу, а мой нос учуў праз дзiesiąткі дзвярэй. І прымусіў гаспадара сасніць... Не ведаю, ці магу прэтэндаваць на адкрыццё ў механізме сну, але ў мяне сёння маленькае дзіва.

Прыемны напамінак аб свяце, хоць дома наўрад ці надумаўся б пячы бульбу на Кастрычнік.

Свята трывае ў мяне аж да гэтага часу. Чырвоныя ружы з даўжэзнымі сцяблінамі і нейкімі асабліва махровымі пялёсткамі былі прынесены напярэдадні. Асабліва прыемна, што да іх дадумаліся мужчыны, вырваўшы хвіліну перад тлумным і ажыўленым прыёмам.

Ліля, колішняя супрацоўніца Акадэміі, разам некалі рэдагавалі першыя тамы Коласа, падаравала гваздзікі. Белыя, пакрэпленыя чырванню. Ды яшчэ яблыкаў, вялікіх і смачных, а таксама тутэйшых мандарынак. Большыя, але і кіслейшыя за нашы.

А галоўнае — беларускія газеты! Гасцініца «Юбілейная» сфатаграфавалася і прыслала мне здымак. Падарунак па свята гораду і нам. Паказваю амерыканцам: вунь як будуюцца мая сталіца! Ухвальна

цмокаюць, просяць газету па памяць. Паглядзеў даклады на пісьменніцкім пленуме... І як быццам пабыў там сярод таварышаў, пакурыў у перапынку, паслухаў жарты, паспрачаўся. Наогул кажучы, новага не вельмі шмат. Як правіла, на такіх пашыраных пасяджэннях дакладчыкі стараюцца нешта адкрыць, назваць новую рэч або прозвішча. На жаль, часта да наступнага пленума адкрыццё намоцна забываецца або аказваецца пуднаватай аповесцю ці сухой, немусычнай паэмкай. І ў каго з нас не было такіх «адкрывальніцкіх» казусаў! Свой густ, не падперты агульнаэстэтычнымі крытэрыямі, — адзін свой густ часта ашуквае. А потым — прэтэнзія на праўду горай за няпраўду. Вось пра гэта і помніць бы, беручыся хваліць твор, цешачыся са свае знаходкі, а рэшту — абы-як, абы-што, ледзь не скідаючы з лічыльнікаў.

\*

Насупраць у палаце пасялілі высокага маладога чалавека. Мусіць, цяжка хворага. На дзвярах прылеплена чырвоная сігнальная паперка. Над дзвярыма раз-поразу ўспыхвае лямпачка — выклік дактароў і сяцёр. Сёстры і санітары ў мыле, безупынку цягаюць кісларод і пезнаёмыя мне медыцынскія прылады з гумовымі шлангамі. Доктароў назбягалася — няйначай, з усяго горада. Ваявалі з хваробай трое сутак без перадыху. Яму крыху паленшала і адразу ж стала горш. Барацьба за жыццё не скончана.

Гэтую палату насупраць толькі што займала шчуплая бландзінка з трывалай маскай перухомага аблічча, якую ўтварае касметыка. Жанчына, здавалася, рабіла адно: пераапранала раскошныя халаты і шпацыравала па калідоры. Часам зазірала і ў мой пакой, нават з усмешкай.

Паляк з суседняй палаты растлумачыў, што пасля аперацыі «бжуху», не вельмі ўдалай, колер твару паказваў на рак, яе забралі дадому. А ў мужа ўжо ёсць дама, і ён прыходзіў з ёю адведаць хворую.

Дзверы мае палаты часцей за ўсё адчынены. Кожнага вечара міма нясуць кош архідэй, а гэта пемалыя грошы. Пэўна, у падарунак высознай, хударлявай і

маларухомай, як з музею васковых фігур, амерыканцы. Муж у яе лысы, рэспектабельны здравіла.

Па мясцовым прывычаенні наведвальнікам ніякіх халатаў не паложана. У палату прыходзяць у паліто, тут распранаюцца, кураць і прапускаюць па чарачцы. Часамі гэта робяць і доктар з пацыентам, часцей за ўсё пры вышліцы.

З гадамі чалавек усё вастрэй адчувае лічанасць, адмеранасць кожнай хвіліны жыцця. Гады тры назад злавіў сябе на тым, што ў адзін і той жа час чытаю і слухаю радыё. А зараз, у бальніцы, і тэле гляджу, і кніжку гартаю, і кручу прыёмнічак, балазе ён адгукаецца, калі не Масквой, дык Варшавай. Лепшай уцехі мне сябры і прыдумаць не маглі.

\*

Таварышы прынеслі навіну: замах на Ніксана — зноў знайшлі нейкія вінтоўкі і патроны. А я ж аглядаў кабiну з непрабіўнога шкла на тэрасе Капітолія, адкуль будзе прамаўляць новаабраны прэзідэнт, і думаў: да чаго гэтая гарадзьба?

У Нью-Йорку быў землятрус. Дванаццатага, адным словам, як і належыць трэсціся свету, — у кастрычніцкія дзянькі. Мая сядзелка спазнілася на гадзіну: ліў страшэнны дождж, машыны стаялі ў хвост адна за адною, без надзеі рушыць наперад.

Прырода не надта ўгневалася ці адрасавала большы ўдар куды ў іншае месца, тут сіла ўздрыгаў была два балы. Аднак падзею зарэгістравалі не толькі прыборы. У дамах звінелі люстры і пасудак, і амерыканцы добра-такі напужаліся. На ўскраінах горада акіяны дыхнуў ураганам — паздзірала дахі, парушыла сувязь, пакачала на зямлю слупы.

Вохкаючы і паціраючы азяблыя рукі, прыйшоў доктар — просіць прабачыць за спазненне — не мог злавіць таксі.

Выходзіць, не так ужо шмат патрэбна, каб распрадак гарадскога жыцця стаў дагары нагамі. Дык няма чаго і задавацца, нібыта яно мае пад сабой «трывалы падмурак тэхнічнага прагрэсу». Гэтак лічаць так званыя айцы горада. А варта папайсці спе-

гу, хоць бы з дзяпёк, і з вадзяной кашай на асфальце ніхто не саўладае. Тады лічы — на ўсёй краіне спыніўся аўтамабільны рух.

\*

Каб хто спытаўся, як выглядае інтэлігентны амерыканец сярэдняга веку, скажам, доктар, адвакат, бухгалтар, я прыгадаў бы проты і, відаць, дакладны партрэт: чэхаўскі Чубукоў у не вельмі ўмелым грыве лкой-небудзь нашай самадзейнасці. Не больш і не менш. Тлусцецькі, прасядае лысінка, каштапавыя бачкі запушчаны аж да мочки вуха. Рухі павольненькія, кожнае выяўленне пачуцця, нават сапраўднага, выглядае робленым, штучным і таму смешным. Зласнавата? Па-мойму, яшчэ лагодна.

Справа ў тым, што Амерыка накладвае на людзей адбітак, і не толькі на тубыльцаў. Пратырчыць прыезджы гадоў-два і, глядзіш, аброс лускою ўяўнае дабрабытнасці, потым замкнёнасці, дбання толькі аб сабе, аб сваіх вераб'іных кроках, якія здаюцца сямімільнымі ці за такія выдаюцца. І нарэшце — чалавек траціць ахвоту ўваходзіць хоць у якія дачыненні з сабе падобнымі.

\*

Я не першы прусец, які трапіў у Амерыку. Селянін з мае вёскі Прусы пабыў тут гадоў на пяцьдзесят раней. А вярнуўся дадому і адразу дастаў мянушку — амерыканец. Калі яго асабліва хацелі ўцвяліць, выдзіраліся дакладней — прускі амерыканец. Гэтым як бы ставіўся знак роўнасці паміж Амерыкай і нашымі Прусамі з іх невылазнай гразёю на асенняй вуліцы, з падслепаватымі хаткамі, да таго ж без лесу, без ракі, без шырокага поплаву. Бо нездарма ж вярнуўся чалавек з-за акіяну, куды быў кінуўся шукаць лепшага жыцця і лягчэйшай капейчыны, на бацькаў нешырокі загон, пад парослую зялёным саламяную страху.

Праўда, заявіўся ён дамоў неўзабаве пасля Кастрычніка, калі, мусіць, прышумелі ў яго повае паселішча весткі пра дэкрэт аб зямлі. Варухнулася надзея

атрымаць парэшце, яе, тую самую зямліцу, якой так горка неставала дзядам, бацькам і яму самому, — нястача гэтая і выправіла яго за свет. А што за тым светам без свайго загопчыка! Не разжыўся, не разбыўся — прышываў у душным тмаху гузікі ў порткі, стаяў, калоцячыся, пры капвееры, каб не парушыць фабрычнага рытму, каб хаця не прапусціць якую калашыну, не ўкалоўшы іголкаю. Той чалавек, за даўнасцю часу не ўспомню яго імя і прозвішча, прыехаў з жонкай і дзецьмі і прывёз некалькі куффраў з заморскімі рэчамі. Як на тыя галаднаватыя і абдзёртыя часы, калі крамнага тавару было вобмаль і вёска хадзіла ў саматканым сукне і палатне, каляровыя анучкі амерыканцавай жонкі, нетутэйшых фарбаў і фасонаў кашулькі на дзецях, нарэшце, шлейкі і камізэлька на ім самім, ператрэслі сэрца бабкам і кумкам з усяе нашай разлегласці. Такого ніхто не бачыў, таго не было пават у ваўкаватых хутаранцаў, што тлусцелі на сваіх прасторных сядзібах. Асабліва ўражалі нас, малых, прагумованыя абручкі — амерыканец надзяваў іх на рукі, возячы сена ці снапы. Адкуль было ведаць, што тыя таемныя штучкі трымаюць рукавы кашулі, каб не спаўзалі на рукі, пам уяўлялася — ад іх прыбывае сілы.

Дык вось звычайны прускі мужык, пабыўшы ў амерыканскай скуры, прывёз на сабе знак чужога абыходку, пачаў трымацца далей ад людзей, жонка яго не пляткарыла з суседкамі, дзеці не гулялі з сваёй вулічнай раўнёй. Прасла скуру, відаць, гарачае, што, дарэчы, сядзела і ў не быўшым у Амерыцы мужыку, прагненне: мой надзел, мой дом, мой двор. У прыезджага ўсё гэта вытыркала на кожным кроку, ён пачуваў сябе нечым адменным — ого, дзе набыўся, чаго ён нагледзеўся, у што апануўся.

Але лінялі і драліся прывезеныя транты ў сямейнікаў, амерыканец уздзіраў аднаконным плугам не большы і не меншы, чым у астатніх сялян, надзел, свяціў голымі каленямі праз зношаныя заморскія порткі, пакуль не змяніў іх на шарачковыя. І адразу павсялеў, пачаў разводзіць гавэнды з дзядзькамі, сядзячы на прызбе з агеньчыкам самакруткі пад носам, нібы са зношанай вопраткай злузалася з чалавека выпадкова прыстаўшая луска.

На жаль, я не ведаю канца гэтай гісторыі, рана страціў з вока тых людзей, а цяпер і сваякоў іхніх, пэўна, не адшукаеш.

\*

Стары ірландзец з бронзавым, спісажаным маршчынамі тварам выконвае ў шпіталі абавязкі сястры, ён вялікі майстра даглядаць хворых. Памыў, пераапрадуў, захутаў у чыстыя прасцірадлы. Ляжу, як быццам толькі створацы Адам.

А ён усё завіхаецца. Памяняў наўлечкі, паклаў адну падушку пры боку, прыпёр да сцяны, каб зручней было чытаць, і сказаў на яе «бэбі». Потым, памякчэўшы вачыма, пачаў дазнавацца, ці піў я віскі. Выраз зморшчанага твару стаў такі благальны, такі зразумелы, што давялося паабяцаць яму «рускай віскі».

Прынеслі «Белавежскую». Ён схапіў бутэльку і знік, як злы дух, а пасля абеду прыйшоў лагодны, доўга дзякаваў і ўсё паказваў на живот: «О, тут агонь!»

\*

«Капсулі. Рускія паляўнічыя называюць іх каўпачкамі, бо яны надзяваюцца на звернутую ўгару затраўку, як каўпак на галаву. Зрэшты, капсулі фігурай сваёй больш падобны на шапкі б е л а р у с к і х сялян».

Адкуль сіе ў С. Ц. Аксакава? Дзе ён бачыў такое? Не шкодзіла б прачытаць поўную біяграфію.

\*

Я меў магчымасць здзівіцца з незвычайнай беднасці амерыканскіх аддзелаў у карцінных галерэях. Скрозь адно эпігонства, піводнага людскага палатна, каб спыніла пезпаёмым колерам, цікавай думкай, водбліскам святла або фактурай. Прыгпятаюча добра-сумленна выпісаны твары, вопраткі, дрэвы, павеатра. І ад гэтага яшчэ больш нудна і цьмяна. Праўда, мастакі-амерыканцы знаходзяцца ў невыгодным для ся-

бе суседстве сусветных шэдэўраў, тонуць сярод іх, але растаць цалкам не могуць, як славуная кропля дзёгцю, што сапсавала некаму ўвесь мёд.

Да таго светлага і ўздымнага, што стварыў чалавецкі геній і што прыбралі ў бяздонныя свае сховы тугакішэнныя амерыканцы, вернемся, калі падужаем: Цяпер пра запазычанні ці крадзеж меншага памеру. Учора глядзеў фільм. Хлопец ловіць у лясных нетрах дзікіх звяроў і насвітвае... Што б вы думалі? Не што іншае, як «Карабейнікаў», не помню, каму належыць музыка, на някрасаўскія словы.

Зараз з тэлевізара плыве любоўная песенька. А ў нас матыў яе даўно спалучаны з чулымі сардэчнымі словамі: «Ціха наўкол, і вецер травы не калыша».

\*

Бяда, вялікая бяда адсутнасць мовы. Хораша напісаў Караленка «Без языка».

Некалі ва Усходняй Прусіі, падміргваючы адкормленай, згаладалай па мужыку бязмужцы, здаравенны старшыня гаварыў з несхаваным жалем: «Глядзі, мовы іхняй не ведаем, а жанкі браку не даюць. А каб ведалі?»

Часам я трапляў у няёмкае становішча. Раіліся прадстаўнікі сацыялістычных краін, складаная размова ішла па-англійску. Перакладчык хвілін на дзесяць спазніўся, а для мяне гэта была вечнасць.

\*

Шэф шпіталя зусім не Грычман, як я думаў. Грычман — загадчык кардыялагічнага аддзялення. Ён і загадаў класці мяне, нават не паглядзеў як след, толькі прыткнуў стэтаскоп да грудзіны. Дый то, калі наш доктар агрызнуўся, што метады лячэння вызначаюць пасля агляду хворага.

Грычман трохі разумее па-польску і, як перадалі мне, родам з Пінска.

Хоць ты спявай:

Ах ты, шпіталь мой — амерыканка!  
Гудзе ад хворых з начы да рапку:  
Хто п'е мікстуру, хто глушыць віскі,  
Інфаркт нью-йоркскі, а доктар пінскі.

Першая размова з гэтым колішнім «палешуком».

— Мы вам зараз зробім аперацыю. Такую, як Эйзенхаўэру рабілі. Можа вы будзеце лепшым за яго прэзідэнтам.

Наколькі дазвалялі боль і ўзрушанасць, адказваў іранічна і не без злосці. Маўляў, у мяне дома лепшая работа, і мяцяць яе на пасаду амерыканскага прэзідэнта няма разліку.

У Грычмана пакруглелі вочы.

— У такім стане і пачуццё гумару? Мы вас вылечым.

— Хаця памажыце крыху, рэшту сам зраблю.

Доктар падсоўваў падпісаць бланкі на згоду лячэння ў гэтым шпіталі і на ўвод у сасуды датчыкаў. І рагатаў.

Так у нас з ім і павялося: пачынаць сустрэчу з усмешкі.

\*

Не дагаварыў пра шэфі шпіталя. З'явіўся, калі я перабыў першую бальнічную ноч. Паціснуў руку, адрэкамендаваўся, хто ён, назваў прозвішча, на жаль, вылецела з памяці, не да знаёмстваў было. Шчупленькі, на дробным тварыку пешта кшталтам высыпкі, нібыта сляды кепскага абмену рэчываў.

Праз колькі дзён, калі ставіўся канчатковы дыягназ, маладыя дактары не прызнавалі інфаркту, былі схільны выпісаць мяне. Як жа ён распякаў іх, небарак! Крычаў, тупаў нагамі. І пакінуў мяне ў «чысцы» аж на пятыя суткі. Няўжо толькі таму, што не хацеў, каб пуставала цэлае аддзяленне: у ім застаўся б тады адзін італьянскі хлопчык.

Шэф ходзіць у блакітнаваценькай змятай кашульцы і крэмавых пакамечаных портачках. Стэрыльная аперацыйная вопратка, яе падзяваюць непрасаваную, адна для ўсіх: санітараў, дактароў, асістэнтаў-японцаў, майстроў калоць іголкамі, зашываць разрэзаныя сэрцы, упускаць у вены пластмасавыя сасуды.

Такой, нібы пажовапай цялятамі, апранахі не стыдаецца глава вялікай медыцынскай установы. Адзін з наведвальнікаў вельмі непасрэдна заўважыў:



— І гэта іхні шэф? Я думаў, ён тут апошні пад-  
мятайла.

А той, у звычайнай сваёй вопратцы, вёз якраз у  
аперацыйную ці на даследаванне старую-старую нег-  
рыцянку. На цялежцы, пераплеценай шырокімі  
брызентавымі рамянямі і засланай нечым вельмі  
белым.

Негрыцянка ляжала нерухома: ужо не цела,  
а злузаная з цела, бліскучая, як палакіраваная,  
скура, нешта накшталт знятай з рукі лайкавай  
пальчаткі ці змяінай абалонкі. Бабульцы было 89 год,  
яе прывезлі перад змрокам. Гадзіны дзве перагавор-  
валася з вельмі ўважлівымі сынам і нявесткай (ён  
усё казаў «маці») і пад раніцу перайшла, як гаво-  
рыцца, у лепшы свет. А дактары цэлую ноч гарлалі,  
тупалі, замінаючы ці дапамагаючы старой памер-  
ці — папярэджвалі так званую сардэчную недастат-  
ковасць.

\*

Так яны і стараюцца выглядаць і трымацца, усе  
сапраўды багатыя. Носяць стандартныя гарнітуры,  
ходзяць у чаравіках з пазбіванымі абцасамі, бяруць  
білеты другога класа ў цягніках і самалётах.

І прынялі за правіла: умеі рабіць усё чыста, пра-  
цуй сам, іначай не будзеш багаты, ды яшчэ пагля-  
дай, каб іншыя не гулялі.

Знаёмая, яна ўжо гады два жыве тут, распавядала  
пра мільянера па мянушцы Філька. Нашы людзі  
здымаюць у яго кватэры, яны і паклапаціліся пры-  
ляпіць мянушку. У Фількі некалькі дамоў і зямель-  
ных участкаў. Рабочых толькі двое, вядома,  
неграў — гэта танней. Яны ачышчаюць памыйныя  
ямы, сметнікі і яшчэ тое-сёе.

Філька — гаспадар і ў той жа час бухгалтар,  
касір і касец. Запрагаедохлую канячку ў дапатоп-  
ную касілку і выкошвае газоны каля дамоў. Тут  
ніякага дзіва. Больш за 3 мільёны амерыканцаў  
працуюць па так званым сервіс, з іх трэцяя частка —  
самі ўласнікі атэляў, матэляў, беззакалопак, цы-  
рульняў і г. д. Абавязак працаваць распаўсюджваец-  
ца і па патомкаў. Не праз тое, што руплівыя бацькі

прасякнуліся высакароднымі прынцыпамі нашага выхавання — вучыцца працаваць і паважаць працу, не! Проста каб дзеткі не сталі наркаманами і не звалакліся ў хіпі.

Вось і Фількаў сын, васьмігадовы хлапчук, летам возіць на веласіпедзе газеты ў другі раён. І прыносіць у дом пяць долараў за месяц. Сын мільянера! Можна сказаць: прагавітасць. Не без гэтага, вядома, але тут больш павукі зарабляць і цаніць заробленае.

\*

Відаць, так заўсёды бывае перад няшчасцем. Хочацца ўсяго і памногу. Глядзець, хадзіць, рабіць. Прыехаўшы сюды, напісаў тры вершы. І ў паэму ўпісалася сама менш радкоў 300, ды яшчэ складаў тэкст для выступлення.

Да таго ж, агромністымі кавалкамі глытаў навакольнае: ААН, Гудзон, рынкі рыбы і гародніны, опера, драма, кіно, некалькі музеяў, узбярэжжа акіяна. Нарэшце, падарожжа значнай адлегласці на машыне: Нью-Йорк — Філадэльфія — Вашынгтон. Пры амерыканскіх хуткасцях і загрузанасці дарог, хоць і вельмі добрых, выматала і сілу і нервы. Пераезды і перабежкі — бегма, бегма.

Сну мала, цыгарэт многа, гаворкі дапазна, пакуль усе не сыдуцца пад свой дах. Адзін забавіўся на пасяджэнні, другі ў горадзе, той на прыёме, гэты на якім-небудзь відовішчы. Кожнаму ёсць што сказаць, пажартаваць. Ну, як тут не даслухаць навіны!

\*

Сухарлявая амерыканка з залепленым пластырамі носам доўга шнуравала паўз мае дзверы і кожны раз выціскала на вусны ўсмішку. Нарэшце зайшла. Яна жыве ў нейкім маленькім гарадку, там не прадаюць савецкай прэсы. А ў яе двое дзяцей, хоча паказаць хоць якую-небудзь газету. Дайце, калі ласка! Якраз знайшлася «Советская Белоруссия» за 10 лістапада з апісаннем Кастрычніцкага параду ў Маскве і ў Мінску. Вельмі ўсцешылася жанчына.

\*

Ніксан займае дванаццаты паверх у гасцініцы «П'ер». Гэта пакуль што ягоны Белы дом на Пятым авеню. У сувязі з выкрыццём замаху новаабранага прэзідэнта даставілі з аэрапорта ў Цэнтральны парк на верталёце. А адтуль на машыне, хоць парк гэты ідзе ўздоўж вуліцы, дзе знаходзіцца гасцініца.

Выходзіць, аб'ява, што ад цемнаты да ўсходу сонца за бяспеку людзей у парку ніхто не адказвае, распаўсюджваецца і на прэзідэнта.

Пяць год з дня пагібелі Кенэдзі. Вельмі спачувальная прэса. Далікатныя намёкі і гаворка на поўны голас: падымайце заслону таямніцы над забойствам. Студэнты паклалі на магілу былога прэзідэнта вянок з надпісам: «Не давайце яму кветак, дайце нам праўду». А замест праўды — 26 тамоў са справздачай славутай камісіі Уорэна...

Чамусьці зноў успамінаюцца Арлінгтонскія могілкі, сутык двух узгоркаў і мармуровыя прыступкі да вечнага агню перад дашчулкай з іменем Джона Кенэдзі. Паабапал бацькі ляжаць дачка і сын. І зусім недалёка — брат.

Гэта не мой успамін прывандраваў туды, там райца ўздыхі многіх амерыканцаў па няспраўджаных надзеях.

\*

Яшчэ раз давялося здзівіцца з кансерватызму «перадавой», «самай дэмакратычнай», як любяць называць амерыканскія тузы сваю краіну.

У 1926 годзе ў штаце Арканзас была накладзена забарона на «Тэорыю паходжання відаў» Дарвіна. За выкладанне, нават не за выкладанне, а простае азнаямленне з яго вучэннем, настаўнікаў штрафавалі на значныя сумы, да 500 долараў. Забарона славутай кнігі была пацверджана і ў 1967 годзе.

Тое ж прарабіў, асудзіўшы на спаленне кнігу вялікага прыродазнаўцы, начальнік Галоўнага ўпраўлення па справах друку М. Н. Лонгінаў... Але

на пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя ў Расіі, падуладнай дому Раманавых.

Зноў Амерыка спазнілася на цэлае стагоддзе!

\*

Кожны дзень бяруць па некалькі кубікаў крыві, з венны. У нядзелю коле мужчына, малады, відаць, доктар: нацягне поўны шпрыц — і не счуешся. Звычайна ж прыходзіць дзяўчына цёмнай скуры, зусім няўмечка. Пора, пора ў жылу, сінцы ад уколаў застаюцца на цэлы тыдзень. Адноўчы скінула з ложка кнігу. Прышла сястра, падняла і зараз жа пабегла скардзіцца. Праз колькі хвілін у палату з'явіўся доктар і прыцягнуў за руку, літаральна прывалок на расправу зарумзанае тое дзяўчо. Давялося як мага падхваліць яе — маўляў, вельмі добрая, уважлівая, а кнігу скінуў я сам. Бо выгналі б як бачыш.

\*

Сусед з палаты 762 — Школьнік — галіцыйскі яўрэй. Рускую мову амаль забыў ці, можа, не ведаў, а па-польску размаўляе прыстойна. І, як дзіця, рады кожнаму «родзіннаму слову», калі ўспомніць або пачуе ад мяне. Вельмі рэкамендуе свайго доктара.

У Школьніка баліць «бжух», яго бясконца прасвечвалі, нарэшце сёння выпускаюць дадому. Прыедзе сын, балазе сёння вольны, машына добрая, і ён хвацка водзіць. Які мастак яго сын, я такі не дабраў ладу, здаецца, майстар вулічнай, вітрынай рэкламы.

Школьнік працаваў у магазіне прыказчыкам, так і кажа. Яму 65 год, мае права на льготнае лячэнне, але ўсё ж багата даплачвае.

Збіраючыся на выпіску, ён загадаў з раніцы выключыць тэлевізар: аказваецца, гэта асалода каштуе каля трох долараў у суткі.

Дарагоўля страшэнная! «Нью-Йорк таймс» прызналася неяк, што медыцынскае дапамогі не могуць атрымаць ні сельскія беднякі краіны, ні жыхары гэта ў гарадах, ні сезоннікі, ні нацыянальныя меншасці.

Будзе нудней без суседа.

\*

Санітар-іспанец, малады хлапчына, жулікаваты. Ахвотнік пагаварыць, але ў запасе мае толькі тры словы: «добжэ», «дзенькую», «совьет». Прывёў учора водаправодчыка Джо, са сталёвай шчэлепай, відаць у нас яшчэ ўстаўленых, зубоў. Гэты родам з Львова, жонка з Крамянчуга. Гаворыць, зразумела, па-руску і па-польску. Ваенную службу служыў у Ленінградзе, трапіў у нямецкі палон. Тут жыве ўсяго чатыры гады. Набіваецца прыносіць кожную раніцу рускую газету. Кажу, што няма патрэбы, газеты ёсць. А ён сваё: «У вас — савецкія, паглядзіце, што тут пішуць». Ад тутэйшых эмігранцкіх выданняў мутарыць. Чалавек гэты нібы нечага не дагаворвае.

\*

З'явіўся прамывач акон. З вядром жыжкі і анучай. Пырснуў на шыбу нейкаю празрыстаю чартаўнёю, развёз яе па шкле анучаю і абцёр нечым падобным да аўтамабільнага дворніка. Акіно зазіхцела.

Добра і хутка, падумаў я сам сабе, а як жа ён будзе, мыць з другога боку? Тут не дужа выставіш азадак на вецер, стаўшы на падаконне, каб вымыць шыбы знадворку. Тым часам хлопец спакойна вылез на гзымс, прычапіў канцы падобнага на манцёрскі пояса за крукі ў раме — і прарабіў тую ж аперацыю з жыжкаю і з дворнікам. У пакоі пасвятлела ўдвая. І ў вачах таксама.

Наўздзіў ясная абуджаецца думка, словы адчуваюцца так выразна, хоць пальцамі пачапай, радкі набягаюць самі. А паварушыцца нельга, нельга і думку патруджваць, каб выпадкам не спыніць прысуты матор, якому няма ні ўпынку, ні замены. Тры дні — амаль без болю і без сродкаў, што папярэджваюць боль. Вечарамі толькі пые, быццам жаласна просіць печага: ці не закурыць?

\*

Пераклаў тры вершы А. Твардоўскага. Доўга не ўдавалася: «С отменною злостью, с большою охотой едят меня разные серые волки». Шукаў патрэбныя словы, пасміхаючыся: колькі іх, шэрых і пяшэрых, вызвяралася на дарозе! А вершы — светлыя, без кроплі гаркоты, з нейкай усмешлівай спагадай да шэрых. Хто нарадзіўся пад елкай, гаворыць паэт, чытай — у засені радзімы, таму піякі шатан не страшны. Дзівакі! За мною большае — бог: слова, блізкі сваяк таму, якім спынялі сонца. А ў магію кляцьбы, хоць і яна ідзе ад слова, не веру.

\*

Том — югаслаў. Яго таксама прывёў да мяне жулікаваты іспанец. З Югаславіі збег, ратуючыся ад беспрацоўя. Мала грошай, «пенязі» — вось жа ўтрымалася славянскае слова ў жывой мове, — а ў сям'і цэлых восем душ.

Том басцяўся ў Чыкага без работы каля двух гадоў, спаў на вулічных лаўках. Ён — электрык, добры майстар. Удалося паступіць у саюз электрыкаў, праз некаторы час дапамаглі ўладкавацца ў гэты шпіталь. Аплата — так сабе, але Том на сёмым небе: мае дармовы пакой. Значыць, кватэра не з'ядае палавіну заробленага. Хапае і на жонку і на двое дзяцей, хоць і скупавата.

Яму страшэнна хочацца дамоў, там жа ў яго «тато» і «мамо». Тату ўжо 75 год, але выпівае два літры віна. Дома жыць добра, вясёлыя людзі, робяць чарачку, пяюць, а тут толькі выганяюць «пенязі». Але ж, Том уздыхае, без пенязяў кепска, дома маладым людзям даводзіцца зарабляць ліха ведае як: «Стара баба наймуе себе младзюха».

Том робіць сімпатычнае ўражанне. Але нашто ён, як і той Джо, увесь час прапануе паслугі: хочаш, лекі дастане танней, чым у аптэцы, і ў кафетэрыі збегае на каву і джус. Гэта не дужа падабаецца, аднак прашу прывесці цырульніка, па мне даўным-даўно плачуць пажнічкі,

\*

Не аспрэчыш ніяк: кожная вайна — працяг палітыкі іншымі сродкамі. Прыклад напрошваецца сам сабою: вайна ў В'етнаме. Праіграць яе або скончыць, не да рэшты расшматаўшы краіну, значыць адмовіцца ад міфу аб амерыканскай усемагутнасці і, яшчэ больш, ад драпежнай мары пра сусветнае панаванне. Мяхі ваеннага патэнцыялу раздзімаюць полымя на ўсю сілу. Дык хіба заліеш агонь рэдзенькімі абяцаннямі палітыкаў! Абяцаюць абы абяцаць, а як да справы — стоп!

Здаралася, праўда, палітыка дружыла з эканомікай — да пары. Колькі ні нагаворвалі Пятру I пра шкоднасць расколу і раскольнікаў, махаў рукою: «А падаткі яны плацяць? Плацяць. Няхай жывуць!» А як прачуўся, што раскольнікі схільны падтрымаць Аляксея, вунь як загрымеў: «Учителей раскольнічых, буде возможно, вину сыскав кроме раскола, с наказанием и вырвав поздри, ссылать в каторгу».

Не меней сур'ёзна гэты цар змагаўся з бракам. Гісторыя металургіі ведае яго ўказ такога зместу: маскоўскім майстрам, калі яны і надалей будуць адліваць «пушки кривороты», было паабяцана не шкадаваць розаг, а калі трэба — і шыбеніцы.

Вернемся да раскольнікаў. Адзін з сучаснікаў Кацярыны II запісаў: «У наш дабрабытны век, калі сумленне і думка развязаны, падвойныя подаці з іх (раскольнікаў) знішчаны».

Раскольнікі не турбавалі царыцу ў такой меры, як яе пацярэдніка. Таму і касаваліся падаткі. Але ўсё змянялася, варта было небу замгліцца небяспечай для ўлады, якую гэта жанчына ўтрымлівала не па-жаночку ўчэпіста. Гэта ж на яе «развязаным» сумленні і думцы — Радзішчаў.

\*

На месца майго галіцыйскага знаёмца ў 762 палату пасялілі круглепъкую паўнатварую бабку з Украіны. Яна пакінула свой горад, калі ён быў яшчэ не Хмяльніцкім, а Праскуравам. Прышла да мяне пагаварыць разам з мужам — сухенькім дзя-

дзьякам не без абаяльнасці, ён таксама разумее тое-сёе па-руску. Брат яго жыве ў Маскве, некалі паехаў туды працаваць у Амторг і асеў. Ён «харошы бальшавік» — падхвальвае гаваркая бабка, працуе сам бухгалтарам, а жонка пастаўнічае. Дарэчы, сваіх дачок, мастачку і дакторку, яна таксама велічае «харошымі бальшавікамі».

Бабка гаворыць неўціхана, безупынна, робіцца нуднавата, але разумееш: людзі рады мове, хоць і страчанай, а ўсё ж роднай. Бабка ўспамінае надмерна шумна, па-амерыканску, але вочы вільгатнеюць.

\*

Калі боль адпускае, ці сам па сабе, ці з дапамогай якога сродку, не хочацца думаць: глядзеў бы дурны фільм па тэлевізары, вучыў бы сястру вымаўляць рускія словы, сачыў бы, як шпацыруюць паўз дзверы хворыя.

А нешта з глыбіні істоты падштурхоўвае руку: запішы, занатуй думку. Трэба спяшацца, слова трывалейшае, яно перажыве цябе. І зноў вяртаецца бязглуздае адчуванне прывіднасці, ілюзорнасці існавання. Хвароба, шпіталь, чужы горад за сцяною здаюцца высненымі, прыдуманымі. Таксама, як падрыхтоўка да паездкі сюды, нават самалёт, нават першыя крокі па амерыканскай вуліцы, — усё ўяўлялася няпраўдай: кінь, прачніся і апынешся ў сваёй хаціне, з ясенем гад акном.

! Вось гэтая нетрываласць мучыць, можа не мучыць і не трывожыць нават, а не пакідае ў спакоі. Як быццам зноў павінен быць нейкі рубеж, нейкі пераход. І не дадому, як гаворыць цвярозая развага, а яшчэ кудысьці, у невядомае.



## VI

*«Памагаю» выбіраць прэзідэнта. Як яго выбіралі. Да ведама медыкаў і хворых. Тылы Джонсана. Хіпі ў Вашынгтоне. Стралкі і стрэльбы. Чорныя і белыя. Смех праз слёзы.*

У 22 гадзіны прыехаў з Нью-Джэрсі мой шпітальны доктар, абяцае пачаць вучыць хадзе. Не паказваю цялячай радасці.

Мушу сказаць, што гэты доктар дакладна ў прызначаны час, раніцай і вечарам, з'яўляецца ў маім пакоі. Не выключаючы выхадных, толькі тады на гадзіну пазней. А чалавеку ўжо добрых 70, можа і з гакам. Ні разу не ўсердзіўся, хоць хворы ў яго не з цярплівых і можа тое-сёе дадумаць і прылажыць да свайго стану.

Я быў аднойчы пакрыўдзіўся, што ён не хоча зважаць і не лічыць сур'ёзным боль, на які я жаліўся. Доктар падчапіў далікатнаю шпількаю:

— У вас ужо хапае медыцынскага вопыту. Прыехаўшы дамоў, можаце адкрыць сваю клініку. Калі не ў Маскве, дык у Падмаскоўі. А нам дазвольце лячыць так, як мы ўмеем.

І пасміхнуўся.

А перад паездкай у Нью-Джэрсі спецыяльна зайшоў, каб папярэдзіць, што не з'явіцца ў абвыклы час.

— У вас як у пісьменніка развіта фантазія, і вы можаце зрабіць фантастычныя вывады з мае адсутнасці.

Можна сказаць: вывучыў-такі нораў пацыента! Не без гэтага, вядома. Ён строга пільнуецца часу, падкрэслена ўважлівы і з'яўляецца на парозе з аднолькавай, раз і назаўсёды выпрацаванай усмешкай. Яна тлумачыцца праявічна: колькасцю адлічэнняў за хворага са шпіталя ў карысць доктара. Усмешка — імэдж, вобраз, так павінен выглядаць урач.

\*

Паспрабуем вярнуцца зноў да выбараў прэзідэнта. Мне таксама давалося прымаць удзел у гэтай цырымоніі.

Была пядзеля, 3 лістапада. Напярэдадні прыйшлі ўсе нашы, павіпшавалі з днём нараджэння. Прыпеслі ў падарунак прыёмнічак і надзею калі не 7-га, дык усё ж кавалачак свят правесці сярод сваіх людзей. Словам, настрой — самы што ні на ёсць нядзельны. Рыжапккі доктар-практыкант, пайбольш сімпатычны з дактароў аддзялення, відаць, нудзіўся, святочнае дзяжурства было яму ў цяжар. Разоў колькі браў у мяне кроў: то даставаў шпрыцам з правай рукі, то з адкрытай вены на левай, куды капала дэктроза.

Недзе пасля паўдня доктар уласнаручна зрабіў апошні аналіз. Мая кардыяграма яго не турбавала, бянтэжыў нейкі паказчык у біяхімічным складзе крыві. Праверыў вынікі аналізу і ўздыхнуў з палёгкай. Пасля выставіў мне вялікі палец «з прысып-кай» — аказваецца, рух гэты міжнародны, — сказаў «гуд»: хутка пойдзеш дамоў. Я павесялеў, а ён, каб павесялець, зрабіў пэўныя захады.

Схадзіў у кафетэрыі, пад'еў і вярнуўся за сваю агароджу. Пасля — балазе хворых заставалася толькі двое — хлопчук і я, і абодвум не ў галаве, чым ён займаецца, а сясцёр некуды здзьмула, доктар крадком дастаў бутлю спірту, наліў у мерную шклянку і пакрысе цадзіў, разбавіўшы сокам. Я думаў, што тутэйшыя бальніцы ў нейкай ступені застрахаваны ад падобных дзеянняў. Намочаныя ў алкаголі сурвэткі для ўколаў і аперацый хаваюцца ў паветранепранікальных пакетах: трасцы вып'еш, хіба што наясіся марлі.

Тым не менш доктар сербануў крыху прыватна-ўласніцкага дабра.

Мы глядзелі тэлевізар, набліжаўся самы даўгі дзень хваляваццяў, дзень падліку галасоў і абвяшчэння вынікаў. Вось-вось чакалася выступленне Ніксапа.

Амерыканскі друк не раз падкрэсліваў, што ўсе тры кандыдаты ў аднолькавай меры непапулярныя. А яны вылузваліся са скуры, каб набіць сабе цапу. Заставаўся нявыкарыстаны магутны сродак — тэлебачанне, менавіта тэлевізійныя дэбаты паміж кандыдатамі. Гэтага ўнікаў Ніксап, але вельмі хацелася

Хэмфры — за яго выказалася значна менш амерыканцаў.

Даць дармовы тэлевізійны час аспоўным кандыдатам і зачыніць гэту магчымасць для камуністаў і другіх прэтэндэнтаў — справа, якую трэба было ўзаконіць праз палату прадстаўнікоў. Але як сабраць кворум? Рэспубліканцы абавязкова пастараюцца знікнуць з пасяджэння. Таму дзверы палаты прадстаўнікоў былі замкнуты на ключ. Кангрэсмены апынуліся ў пастцы. Прапацеўшы 27 гадзін за наглуха зачыненымі дзвярыма і 45 разоў правёўшы галасаванне, яны прынялі біль, выгадны для кандыдата дэмакратычнай партыі.

Рэспубліканцы не разгубіліся. Калі непажаданы ім законапраект перайшоў у сенат, галасаваць не было каму — загадзя папярэджаныя сенатары-рэспубліканцы не з'явіліся на пасяджэнне.

Існуе папулярны жарт. На запытанне, пра што гаварыў цэлыя 8 гадзін адзін з сенатараў, нехта з камічных акцёраў зазначыў: «Не ведаю, ён гэтага не сказаў».

Хэмфры зрабіў ці мала захадаў, аднак тэлевізійны паядынак кандыдатаў так і не адбыўся. Ніксан не жадаў ні ўваходзіць у долю, ні выступаць дармова, калі Хэмфры запрапанаваў сплаціць усе выдаткі тэлекампаній. Затое пачуў не адзін папрок у баязліўстве. Што ж, у кожнага свой разлік, пад які ведер лепш падставіць твар.

Усе гэтыя меркаванні пацвярджаюць вельмі добра і доктар і санітарка Моніка. Яна выслаўляецца аднаскладова, але зусім пэўна.

— Кенэдзі? О-о-о!

— Джонсан? Фэ-э-э!

— Ніксан? Ноу!

— Боб Кенэдзі? Гуд!

Доктар цецярпліва ходзіць па зале, а Ніксан так і не з'яўляецца на экране. Я сказаў, што хачу спаць, і ён перанёс тэлевізар у ардынатарскі пакой. Потым вярнуўся і ўзяўся за допыт.

— Хто, па-вашаму, лепей: Ніксан ці Хэмфры?

Я сухавата растлумачыў, што абодва яны вашы і справа амерыканцаў выбраць лепшага.

Доктар, відавочна, быў пездаволены, яму хацелася больш адкрытасці і шчырасці.

— Буду галасаваць за Хэмфры! — гукнуў ён. Пабегаў па пакоі і абвясціў: — Не, за Ніксана! — Яшчэ патупаў: — Шкада, Боба няма.

Адчуў яго няпэўнасць і разгубленасць, захацелася сказаць яшчэ што-небудзь. Злажыў нязграбны сказ прыкладна такога зместу:

— Трэба такі прэзідэнт, каб нашы народы лепш ведалі адзін аднаго і дружылі між сабою.

Доктар пасміхнуўся — відаць, гэта ў нейкай ступені яму пасавала, паціснуў мне руку і лыкнуў чарачку гаспадарскага спірту. Цяпер ужо не хаваючыся.

Моніка нагнулася паправіць падушку і шапнула: «Хэмфры». Яна, як і большасць неграў, бачыць у ім свайго ратавальніка.

А назаўтра шэф шпіталя пад час абходу разнёс таго беднага доктара за аптымізм у ацэнцы майго стану, за недавер да яго шэфскіх прагнозаў.

\*

Хто выбірае прэзідэнта ў Амерыцы, было ясна яшчэ дома.

Паездка сюды дадала да вядомых усемагутных імён Марганаў і Дзюпонаў, Мелонаў і Ракфелераў менш распаўсюджаныя, але ўплывовыя: Хеці, Хант, Х'юз. Гэта новыя заправілы і верхаводы амерыканскага капіталу.

Прыхільны позірк гэтага нікім не выбіранага, але найвышэйшага парламента, нікім не сфармаванага, але наймагутнейшага ўрада, распарадчыка ўсіх лёсаў Амерыкі, упаў на аднаго чалавека. Хто стане прэзідэнтам, можна было з пэўнай доляй верагоднасці адказаць ужо ў сярэдзіне года. Імя Ніксана назвалі: з'езд банкіраў у Чыкага, сто прэзідэнтаў самых буйных карпарацый і 75 працэнтаў бізнесменаў, апытаных газетай «Нью-Йорк таймс».

І вось зараз мінула 16 гадзін няспынных падлікаў галасоў, прычым мазоліліся не людзі, а электронныя машыны. Пацверджана перамога Ніксана, рэспубліканца. Выбаршчыкі галасавалі не столькі

за прадстаўніка рэспубліканскай партыі, колькі супроць кандыдата дэмакратычнай, нагрэўшыся ў пагоні за прывідам «усеамерыканскага шчасця» на працягу васьмі год, калі гэта партыя стаяла пры ўладзе.

Маючы сякія-такія весткі аб усім папярэднім, я не ведаў, як выбіраюць прэзідэнта. Уявіць гэту валаводную справу дапамог грунтоўны артыкул у «Известиях» аkurat пад такою назваю «Як выбіраюць прэзідэнта». І другі — «ЗША: анатомія выбараў».

Выбары прызначаюцца, дакладней кажучы — прыпадаюць, няйначай вялікдзень па праваслаўным календары. Толькі не на першую маладзіковую пязелю пасля вясновага раўнадзенства, як тое свята, а на першы аўторак пасля першага панядзелка ў лістападзе. Не ведаю, якімі заканадаўчымі актамі ўзаконена такое палажэнне. Схілен думаць, што праз амерыканскую забабонлівасць: баяцца панядзелка, як і лічбы 13 — у нумарацыі паверхаў ды яшчэ ў некаторых выпадках яна проста прапускаецца.

І ўсё ж Ніксана адразу ж назвалі — прэзідэнт меншасці! За яго пададзена 44 працэнты галасоў (акругляючы). Зусім даволі, каб атаўбавацца ў Белым доме. Простая арыфметыка паказвае, што большасць (56 працэнтаў) не прыняла кандыдата. Вось чаму ўзнікла і пайшла гуляць тая крыўдная мянушка.

Партыя рэспубліканцаў церпіць маральнае паражэнне: у сенаце іх 42 (пры 58 дэмакратах), а ў палатце прадстаўнікоў 192 супроць 243 членаў дэмакратычнай партыі.

Тут не надта разгонішся: праціўнікі прылаўчацца стаўляць перашкоды і нечаканкі супроць перыдатных ім захадаў у самой краіне і за яе межамі.

\*

Высвятляецца, што выбарчыя справы не скончаны: прэзідэнта трэба выбіраць яшчэ раз. 5 лістапада прагаласавалі толькі за выбаршчыкаў. Лічба іх не выпадковая, яна складаецца з колькасці сенатараў

і членаў палаты прадстаўнікоў. Вось гэтыя выбаршчыкі павінны сабрацца на адпаведную цырымонію, для чаго таксама ёсць тэрмін — 16 снежня, тады толькі будзе абраны прэзідэнт.

Аднак гэта праформа і бутафорыя. Што зроблена, тое зроблена і не пераробіцца. Адзначу толькі адну хітрую рэч: уласна выбаршчыкі падаюць голас за спісы выбаршчыкаў прэзідэнта. Часамі перавага, нават на адзін голас, аддае ўсіх выбаршчыкаў штата таму ці іншаму кандыдату.

У той час, калі закладаліся асновы амерыканскай канстытуцыі, двухступенныя выбары давалі пэўную гарантыю, што будзе абраны самы дастойны. Цяпер... Але мы ўжо гаварылі аб тым, хто выбірае прэзідэнта. Тое ж робіцца і з яго выбаршчыкамі, іх падбіраюць пануючыя партыі па прынцыпе безадмоўнага выканання загаданага ці запрапанаванага.

Некалі прэзідэнцкія выбаршчыкі маглі збракаваць усіх прэтэндэнтаў і паставіць гаспадаром Белага дома зусім нечаканую кандыдатуру. Маглі перадаць гэту справу на вырашэнне кангрэсу, калі ніводзін кандыдат не атрымліваў большасці. На жаль, гэта было калісьці. Зараз усё ператварылася ў падробку пад дэмакратыю, у больш-менш зладжаны аркестр з тонка арганізаванай праграмай, падуладны аднаму ківу пальца паноў мільёнаў і мільярдаў.

У выбарах удзельнічала мала больш за дзве траціны насельніцтва краіны. Для астатніх пастаўлены шматлікія рагаткі. Маеш цэнз грамадзянства і аселасці, ёсць у цябе транспарт для праезду на выбарчы ўчастак, можаш адарвацца часова ад работы — тады галасуй! Нарэшце, трэба ўмець чытаць і распісвацца, а граматай — у Амерыцы! — не ўладае звыш двух мільёнаў чалавек. Прыкінь на лічыльніках усе гэтыя катэгорыі абдзеленых магчымасцю выкарыстаць сваё грамадзянскае права, і за бартом выбарчага карабля апынецца блізка 50 мільёнаў амерыканцаў.

Пасля ўсяго гэтага 37-му прэзідэнту як быццам няёмка рабіць заяву, што ён не стаўленік рэспубліканцаў, а глава аб'яднанага народу. Такія слоўцы былі кінуты ім у атэлі «Асторыя Уолдарф» перад адбыццём у Фларыду. Столькі папацеўшы і папа-

распінаўшыся, можна і адначыць. Аднак ён зробіць візіт Эйзенхаўэру. Цікава, як прыме былы прэзідэнт свайго былога віцэ.

Прагаласуй усе абыдзеныя і абдзеленыя, можа зусім іншая асоба стала б пры стырне кіравання на цэлыя чатыры гады. Можа гэта быў бы Шарлен Мітчэл ці Майк Загарэла, кандыдаты, якіх упершыню за многія гады здолела адкрыта высунуць камуністычная партыя, выйшаўшы цяпер на нацыянальную выбарчую арэну як самастойная сіла. Гэта гаварыў Гэс Хол, генеральны сакратар кампартыі ЗША. Мітынг, дзе ён выступаў, быў мнагалюдны і гарачы: прэч усяўладнасць манаполій, няхай жыве мір і сацыяльная роўнасць! Грымелі апладысменты ў гонар камуністычных кандыдатаў, у гонар салдата, кінутага ў турму за адмову забіваць мірных людзей у В'етнаме.

Як не ўспомніць бессмяротнага Маркса! Яго словы, што камуністычныя ідэі, «якія аўладаюць нашай думкай, падпарадкоуюць сабе нашы перакананні і да якіх розум прыкоўвае наша сумленне, — гэта повязі, з якіх нельга вырвацца, не разарваўшы свайго сэрца».

\*

Добры ўсмешлівы дзяснёк! Братка мой мілы! Ты пачаўся з сонечнага промню, сонечнай усмешкі сястры-азербайджанкі, сонечнай падзеі!

Стань жа для мяне днём сапраўднага акрыяння!

\*

Пасля сьнедання глядзеў па тэлевізары прыборку кукурузы камбайнамі. Барабаны іх падобны на кажухі турбін. І зусім гэта не гаматнае збудаванне, хутчэй наадварот — вельмі кампактнае. Таксама сеялкі: кароткія, даволі шырокія рукавы, з іх і сыплецца, калі трэба, зерне, а калі — угнаенне.

Потым нейкі марскі начальнік растлумачваў з экрана, як абараняюцца марскія рубяжы ЗША, паказваў магутную лінію берагавой абароны. Авіямаці, ракетаносцы, быстраходныя манеўраныя суд-

ны. Перадача вельмі адкрытая, адно толькі ясна: не для пахвальбы. Ці не застрашваюць амерыканцаў магчымасцю нападу, каб лягчэй апраўдаць гэта ліхаманкавае, несутрымнае намнажэнне запасаў страшнай зброі?

Потым пайшла душаўратоўчая размова пейкага пажылога містэра з манашкай Мары Корд пад літаральнай назвай: «Грып (інфлюэнца) антымаральных кніг».

Знудзела. Пераключыўся на другі канал. Такую ж лухту неслі пратэстанцкі, а потым і каталіцкі пастары. Усе астатнія каналы забіты адным і тым жа: нядзельныя забавы бацькоў з дзецьмі. Усе такія ветлівыя, уважлівыя, гатовыя да ўзаемных паслуг, што агартае зялёная нуда. Можа праз гэту ўяўную дабрачыннасць і цягне тутэйшых людзей на вестэрны, прыгодніцкія душа- і целазабойчыя фільмы.

\*

Пазней нашы бальніцы пасцілалі мне яшчэ зручнейшыя ложка, абкружаючы цёплай рупнасцю і ўважлівым доглядам. Аднак успамянём стваральніцаў тутэйшай мэблі. Яна такі дапамагла хутчэй вылузацца са шпітальных кіпцюроў.

Нячутны, зусім слабенькі дотык да кнопкі падымае ложка угору, апускае ўніз, ставіць парэнчы, каб хворы не бразнуўся доле, пад'язджае разам са спінкай і падушкай на патрэбны табе ўзровень. Матрац у палавіне згінаецца, і вось ты ўжо маеш крэсла, — падпірае плечы на час абеду ці калі захочацца пасядзець.

Гэтыя мапіуляцыі, апрача пад'ёму ног, можа прарабляць і сам хворы, падужэўшы, як я цяпер. Пры ложку — столік на адной назе. Яна зверху трымае настольную скрынку, а знізу ўманціравана ў цялежку з чатырма кольцамі, каб пасоўваць стол уздоўж ложка і ўправа або ўлева. Скрынка падымаецца на якую хочаш вышыню для галення, для яды і, нарэшце, для пісання. Дакранешся пальцам — і гатова: стол стаў, як табе зажадалася.

Ёсць і яшчэ выгоды. У стала — дзве пакрыўкі. Верхняя, драўляная, пакрыта пластыкам і ходзіць



на шарнірах, піжнія — пластыкавая. Між імі, я ка-  
заў ужо, скрынка з перагародкамі. Там у мяне  
брытва, блакнот. Калі накрыўка ссунецца на шарні-  
ры, падымаецца люстэрка, прылада, няшкодная  
ў шпітальным абыходку, асабліва для жанчын. Бы-  
вае, што столік паставяць другім бокам, ён служыць  
і ў такім становішчы: накрыўка ссоўваецца ў іншы  
бок, але адкрывае тое ж люстра і скрыначкі.

Зручна, і не трэба лішні раз турбаваць людзей.  
Абы толькі на падлогу не загрымела што, тут ужо  
сам не дастанеш.

Праўда, усе гэтыя выгоды даўным-даўно і ў  
многа крат аплацілі хворыя. За тое, што ляжу тут я,  
напэўна, усе падшыпнікі да сталоў і столікаў можна  
было б замяніць сама менш на плацінавыя. А за-  
места змазкі ўжываць што-небудзь пакштальт славу-  
тай амбры, а то і міры, той самай, якой парфумава-  
лася царыца Саўская перад агледзінамі біблейнага  
парачопага.

\*

Абедаў са смакам — зноў печаная бульба. А пры-  
ёмнічак голасам ксяндза (польская перадача) дзеўб  
ружанец, а потым скардзіўся на заняпад мараль-  
насці, асабліва сярод моладзі. Ёй, бачыце, трэба не  
запуск ракет, а маральны грунт, апора, якой нале-  
жыць пільнавацца. Потым той жа голас расказваў  
пра Марыю Магдаліну. Вырашалася немалаважнае  
для свету пытанне: даводзіцца яна сястрой ува-  
скросшаму Лазару ці не.

Не менш грунтоўна і карысна гаварыў Карл Кац,  
дырэктар яўрэйскага музея ў Нью-Йорку. Гэты  
калупаўся ў карэнні юдаізму на адлегласці 3000 год.

Усё жыццё абабягаў бальніцу за тое ганей, як  
гаварылі дзяды. Адзін толькі доктар злаўчыўся,  
паклаў-такі, і перш за ўсё на аперацыйны стол. Але  
гэта быў незраўнаны М. І. Бобрык. Потым, рана і  
ўвечар, прыходзіў у палату і, глянуўшы на мой  
свежазашыты бок, рабіў выгляд бесклапотнага  
веселуна:

— Глянь сюды! Вось гэта шоў! Ні адзін кравец

так не патрапіць. Дык няма чаго гультаяваць, уставай.

І я ўстаў. Праз дзень ці два дабраўся самастойна да яго ў ардыпатарскую, прынёс квіжку.

— У парадку абмену аўтографамі? — ён прачытаў уголас дарчы надпіс. — Жартуеш, хлопец, значыць, можна дамоў тупаць.

Сапраўды, хутка я ўжо сядзеў каля агню ў прыгарадным лесе і слухаў Коласа. Дзядзька Якуб разказваў смешнае пра хворых і дактароў, не прадчуваючы, што неўзабаве той самы Мікалай Іванавіч і яго вырве з лап смяротнай небяспекі.

За Коласам прыглядваў тады С. В. Ліярынцэвіч, лёгкага сэрца і лёгкай хады чалавек. Ён так і памёр у хадзе, спяшаючы некуды на выклік. Я меў магчымасць атрымліваць яго парады і бачыць, як ён абыходзіцца з людзьмі.

Добра распытаўшы хворага — што і як, Сяргей Восіпавіч даставаў стэтаскоп, заслужаны, ці не з часоў працы ў земскай бальніцы. І тут жа адкідаў: выслухваў проста вухам. Потым выціраў акуляры, зазіраючы з-пад іх вачыма ў вочы:

— Гэтага не скажа кардыяграма. Не ўчуе фанендаскоп, і не выкрые рэнтген. Толькі чалавек можа, не глухі. Бачыш, як я сябе хвалю?

Разважваў пацыента, а далей усё больш сур'ёзна:

— А цябе не пахваляю, як сабе хочаш. Парок, і ад нараджэння. Клапаны недзе прысуты. Засланкі, разумеш? А ў добрай печы павінна быць шчыльная засланка. Каб дух не выходзіў. Тут хірург патрэбен з душою і рукамі Бобрыка. А мая рада — такая...

Дыягназ ставіўся адразу, і неабвержны, як цяпер кажуць, жалезны. Парад давалася не шмат, але вазьміся за іх шчыра — і паможацца.

С. М. Мялкіх такою ж лёгкаю рукою адагнаў сухоты ад майго юнацтва. І яшчэ аднойчы выбаўляў з вялікага болю. Зрабіў, што мог, сядзеў каля ложка, чакаючы, каб крыху адпусціла. Прыйшлі сябры і адразу ж прыгадалі вясёлыя радкі на сумны выпадак:

Он много ел, он много пил,  
Он превратился просто в бочку,

И кто-то камень положил  
В его протянутую почку.

Сяргей Міхеевіч не падтрымаў весялосці, стала неспакойна. Тым часам ён падняўся.

— Я вось аб чым думаў. Праз колькі дзён 1-е Мая. А яму,— кіў галавою на мяне,— толькі чай з лімонам можна. Дык што рабіць?

Ну, гара з плеч, пранесла. А стары прафесар вельмі чула і добразычліва гаварыў:

— Я да вас перад святам зайду. Калі не будзе балець, возьмем па кроплі. Толькі за адзін раз, не націскаючы на закуску. І — чысценькай.— Сяргей Міхеевіч зрабіў страшныя вочы: — Шампанскае — выбуховая сумесь.— І толькі тады дазволіў сабе пасміхнуцца.

Як тут смуткуецца па іх, такіх нашых дактарах! Умелі ж неяк жартам асцерагчы, не сварачыся на сварыцца, усмешкай паставіць на ногі. Як хораша ўспамінаецца пра іх!

Сэрца лечаць сэрцам! Гэта ведаў рускі мастак Левітан і гаварыў так не без падстаў: ён быў сябрам рускага доктара Чэхава.

\*

Што датычыць канструктараў мясцовай бальнічнай мэблі, дык ад іх не адбярэш дасціпнасці і вынаходлівасці. Я пачынаю асвойваць некаторыя канструкцыі. Наколькі хапае сілы ў руках. Праўду кажучы, забаўляюся, хутчэй мінае час.

Вось тумбачка. Драўляная, пакрыта такім жа, як і стол, шэрым, падобным па рысунку да тканіны, пластыкам. Чатыры ножкі на кольцах, якія свабодна пакручваюцца наўкруг восі, вертыкальна і гарызантальна. Ківаю пальцам — і тумбачка падбягае ці далікатна адступаецца. На задняй сценцы ўздоўж яе ходзіць настольная лямпа, нібы прапацуе: хочаш, падсупь мяне бліжэй, а калі падакучу — шпіргні, я ад'едуся. Раблю і гэта.

Лямпа — пад абажурам, але можа закрывацца матавым каўпачком. Стаўлю яго як пайзручней вачам, каб не рэзала, відпаты можна дадаць па жадапні.

Напакавана мая тумбачка — як пасажная скрыня ў старое дзеўкі. Тры скрынкі, і ў кожнай на падносе, яго лёгка выняць і вымыць, розныя рэчы з галіны санітарыі і гігіены, трубачкі для халоднай вады, сурвэткі для галення. Галоўнае — прыхованы такія-сякія лекі, нашы мінскія — валідол і аспірын. Ужо гэта адно апраўдвае існаванне ўсіх шафак і спратаў.

Вялізныя крэслы доўгі час здаваліся мне цяжэ-разнымі, да іх я не дабраўся, але ведаю, што яны слухаюць мезенца самай кволай з сяцёр. Камода — таксама паваротная і даволі спрытна бегае па пакоі. Гэта прарабляецца пад час прыборкі. Скрынкі яе пахнуць яблыкамі і мандарынамі: дзякуй, падносяць добрыя людзі.

Мая сястра кожны дзень абавязкова валачэ аднекуль і прыхоўвае ў камоду лішні камплект усялякай бялізны — настольнай, пасцельнай і нацельнай. А гэта і не трэба зусім, бо рана і ўвечары ўсё здзіраецца і з хворага і з ложка і, хочаш не хочаш, абавязкова змяняецца. Але такая ўжо стала чалавечая натура: горне ў запас, нічога не зробіш — такі ўжо тут свет, старайся чаго-небудзь на чорны дзень.

\*

25.XI. 18.10. Сёння доктар павінен вырашыць — вучыцца хадзіць ці зноў ложкак. Глынуў пілюлю для спакою. Восем хвілін сядзеў на ложку, звесіўшы ногі, і махаў імі па чарзе. Вось куды мы сягнулі! Слабасці не адчуў, ціск не падскочыў, пульс таксама. Заўтра дазволена пасядзець два разы і па дзесяць хвілін.

Усё-такі ўпацеў і забалела пад лапаткай. Ну, гэта, напэўна, са страху.

\*

«Ікона і тапор» — здаравенны тамішча, выпушчаны ў 1966 годзе. Мнагазначны падзагаловак — «Парадоксы рускай гісторыі». Гэта азначэнне, уласна кажучы, і сфармавала аблічча кнігі. Усё асвятленне тут супярэчыць здаровай развазе і сэнсу падзей. Ці голая выдумка, ці падтасоўка і фальсіфі-

кацыя даўно вядомага, толькі паднесена з выглядам, нібыта зроблена першаадкрыццё. Грозны, Пётр I і Сталін абагулены знакам роўнасці. Што датычыць тацара, які фігуруе ў назве, дык пад яго ценем падаюцца і Чарнышэўскі, і змоўшчык Нячаеў, і... чэхаўскі «Вішнёвы сад».

Вось ужо сапраўды: бацька з-за вуха сячэ, а дзеці кажуць — габлюе.

Хіба толькі дэльфіны, калі навучацца нашай грамаце, павераць гэтай пісаніне.

\*

Галоўны прынцып лячэння тут — не даваць памерці. Сказаць — прынцып, бадай, будзе затлуста. Проста чалавеку не пакідаюць вольнага часу. Варушаць і варушаць: то кардыяграму робяць, то кроў бяруць, то прымушаюць глынуць парашок, то бяруцца вышароўваць даўно вышараваную тваю грэшную скуру. Вось і цяпер пасля агляду — амавенне, а гэта настройвае на хвалю лагоднасці.

Першую ноч у шпіталі, дый перад гэтым ноч яшчэ ў сваім пакойчыку, ляжаў заліты халодным потам. Пасля, сам не разумеючы чаму, не мог урымставацца, усё здавалася, што недзе поруч прыхаваўся стары местачковы казёл.

Тут і з'явілася Анджэла, анельскага хараства, дакладней — добрага славянскага тыпу, дзяўчына, вельмі маладзенькая. Спачатку доўга лапатала, і я не мог зразумець, чаго яна дамагаецца. Але ў гаворцы часта паўтаралася слова «вошэ». Я ўспомніў «вашэн» (мыць) і радасна заківаў галавою: «іес».

Анджэла на першы раз збольшага ахаяла мяне — заміналі датчыкі, — здавалася — скінуў з плячэй мех камення, папацягаўшы яго цэлы дзень, і апынуўся ў прахалоднай рачной хвалі.

Назаўтра з раніцы пегрыцянка Моніка выдала поўны і вельмі грунтоўны курс мыцця. Як быццам шаравала не стараватага мужчыну, якому было крыху сорамна, а выпалосквала і выкручвала мужчынскую кашулю.

Чалавек ляжыць, як калода, яго падцягваюць крыху ўгору, рукамі і з дапамогай рухомага ложка,

і пасля кладуць зусім проста. Пад бок — ручнікі, і пайшоў па табе гуляць вехаць — губчатая папера страшэннага мацунку. Не даючы ані перадыхнуць, павозяць па скабах чыстым кавалкам такой жа паперы, і ў ход ідзе ручнік. Далей — націранне нейкай не вельмі пахучай жыжкай і лёгкі масаж.

Гэтак і трэба, бо замест здаравенных мускулаў, якія насілі мяне па ўсіх радашковіцкіх, лагойскіх і плешчаніцкіх грыбных мясцінах, пад скурай варушацца шматочкі ваты!

Пасля гэтага калоду (гэта я не пра ўсіх хворых, толькі пра сябе) паварочваюць на спіну ці на бок. І ўсё паўтараецца.

Заклучная працэдура — дзякуй богу, усё канчаецца! — мяняюць наўлечкі і даюць чыстую распахонку, кароткія рукавы, завязка на патыліцы, як і ў нас. Зручна для дактароў, кардыёграфістаў, лабарантаў, ды і хвораму не трэба рабіць лішняй фатыгі. Споднікаў і нават трусоў не паложана.

На астатку — на табе, нябожа, свежае прасцірадла, а зверху нешта шчыльнейшае. І чалавек адчувае сябе на ўзроўні выкупанага і спелянанага немаўлёнка.

Відаць, гэта ўтрымала на белым свеце больш, чым усе хвалёныя «найноўшыя» спосабы лячэння, чым задаюцца шпітальныя эскулапы. Магутная справа — вада!

Праўда, вытрымліваць такія цырымоніі, ды яшчэ два разы на дзень, цяжкавата. Рабіў спробу выкруціцца — дарэмна! Хоць плач, а мыйся. Еш селядца з галавою, за ўсё грошы плачаны — здзекуецца кплівая прыказка.

\*

Адведалі мяне Том-электрык і Джо-водаправодчык. Гэты нязграбна расказвае, што выехаў па рэпатрыяцыі ў Польшчу, а адтуль трапіў сюды, балазе адшукаліся сваякі... У яго нядобрыя вочы і вельмі жорсткі выраз твару, ніжняя сківіца выступае ўперад.

Выхваляецца жыццём. Кажэ, у нас зарабляў мала, а тут ніхто менш як долар і 60 цэнтаў за га-

дзіну не мае. Жонка з сынам пібыта гавораць па-польску, а ён — па-руску.

Гісторыя як бы выдумляецца адмыслова для мяне і таму робіцца малацікавая.

Том — югаслаў, гэта яго амерыканскае імя. Цікава, як яго звалі дома: Хама, Тамаш?

Том, пабачыўшы, што я адужваю, прапанаваў прынесці з кафетэрыя чаго-небудзь смачнага, менавіта спагедзі — даўжэзныя макароны. Спага — вяроўчына, шнур. Ці не адсюль наш шпагат?

\*

Цяпер ужо ўсе згадзіліся, што, прывёзшы ў бальніцу чалавека, добра мытага дома, ды яшчэ з гнойным апендыцытам, няма патрэбы змушаць яго лезці ў глыбокую ванну. А потым пераапрацаць у бальнічнае і траціць на гэта процьму часу, так патрэбнага на абследаванне і прыняцце рашэння. Не трымаюцца і за такі метады лячэння — не варухніся! Калі хворыя па месяцу ляжалі нямытыя. Ім жа дыхаць трэба!

Хтосьці з вялікіх нашых медыкаў казаў, што ў доглядзе, як і ў пастаноўцы дыягназу, няма дробязей, усё важна. І раіў абуджаць абарончыя і аднаўленчыя сілы ў арганізме, даваць яму магчымасць дзейнічаць самому, нават крыху гвалтоўна парушаць супакой.

Ну а тут, ці сапраўды той самы догляд, што вяртае паўнату адчування жыцця і магчымасць зноў пераварочваць горы работы? Знадворнага, як кажучы, хапае па самае не хачу. У часе накармілі, далі хіміі глынуць, прыстойна абышліся. Але здаецца як быццам, што стаіць поруч з табой доктар ці сястра і ў той жа час за трыдзевяць зямель. Ды яшчэ за непрабіўной абалонкай абыякавасці. Вось табе на столькі і столькі долараў увагі, на столькі і столькі — усмешкі, лекаў, ежыва. І ўсё, і больш ні паўграма. Не кажучы благога, чысты аўтамат — наліў кубачак кавы па рыску, і ні кроплі наверх.

Як тут не засумуеш па ўнутраным, што называецца, сваім, родным клопаце. Зручна, вядома, перакочвацца на рухомах ложках, пацешна за адзін кіў пальца клікаць да сябе столік або лямпачку. Але

кожны, не міргнуўшы, згодзіцца адлежаць не адну, а цэлыя тры бальнічныя раты дзе-небудзь у Нясвіжы ці ў Друскеніках.

Свае людзі! Сваё павебра!

Свой хлеб!

Хіба там адчуваў бы гэтае, ужо няспершнае цяпер, ціканнае лічыльніка выдаткаў. Цікавая размова або цёплая вада настраець цябе на некаторую ідылічнасць, а тут — цік-цік-цік! І ўсё атручана.

І я з асалодай пачынаю расказваць шпітальным знаёмым, што ў нас за хваробу, дакладней — за выкурванне яе з чалавека, ніхто нічога не спаганяе.

— Як? — вочы ў Школьніка, хворага на живот, круглеюць. — Месца ў бальніцы, і лекі, і харчы? І ўсё дармова? Не можа быць.

Я цярдліва выкладаю асновы сацстраху. Іначай не пераканаеш. Гавару — дзяржава дае ўсё дармова. А за зусім няцяжкі, хоць і не дужа прыемны, занятак ляжаць і адужваць табе ідзе яшчэ і зарплата.

— І потым нічога не вылічваюць?

Ён слухае, усё яшчэ не даючы веры, што з грашыма не лічацца. Абы толькі быў цэлы найбольш дарагі для радзімы скарб: ты сам, чалавек, тваё добрае здароўе.

— Дык так жа можна цэлы год на дарэмшчыну пралежаць? — вырываецца ў майго слухача.

І ці я кепска тлумачу, ці ён не можа зразумець, што кожны хворы стараецца на ўсё лапаткі і як найхутчэй адужаць. Бо не прывык, не ўмее, не можа, не хоча быць на ўтрыманні, хай і свае, рупнай, як маці, дзяржавы.

У гэтым пункце нам ніяк не дайсці да паразумення. Псіхалагічная прорва. Прыгнечаны драпежным ладам жыцця, чалавек не можа ўявіць, як гэта адмовіцца ад чаго-небудзь дармовага, не павярнуць яго ў сваю асабістую карысць.

Што зробіш! Усіх доказаў і казыроў не прывядзеш. Нашай гаворцы і так можна надаць «чырвоную» афарбоўку і звінаваціць у «антыамерыканскай дзейнасці».



\*

Праца і розум чалавека заслугоўваюць пашаны ўсюды і заўсёды, калі толькі накіраваны на карысць сабе падобных.

Я помню і паважаю добрую работу тутэйшых людзей. Таму што ведаю смак працы. Тут — яна песалодкая.

Мая сталая сястра, негрыцянка, робіць амавенце паволі, грунтоўна, жулікаваты іспанец — спяшаецца, абы з рук, найлепш — ірландзец, пра якога я ўжо гаварыў. Пасля «Белавежскай» яго стараннасць падвоілася.

А якія красуні займаюцца гэтай чорнай паганай работай! Анджэлу я ўспамінаў, запомнілася і маладзенькая яўрэйка, чыстая Юдзіф. А ўчора прыйшла такая прыгажуня, хоць вочы засляпі. Маці яе руская, бацька — азербайджанец. Смуглы колер твару, зубы — як статак выстрыжаных авечак, так, здаецца, убачыў іх Саламон у свае Суламіфі, усмешка — тут і Саламонава параўнанне з пунсовай стужкай не цягне.

Я не адважыўся на працэдуру мыцця, папрасіў дазволіць абцерціся самому, маўляў, у яе стае турботы. Шкада, не было кветкі, давялося толькі пачаставаць яе яблыкам і мандарынам. Праўда, і сталыя сёстры хрумстаюць у мяне садавіну, а яны за адно дзяжурства маюць не скупа.

\*

Хай не здадуцца прыведзеныя вышэй падрабязнасці занадта спецыфічнымі. Яны пэўным чынам падкрэсліваюць знадворнае ў вобліку краіны, у яе побыце і, галоўнае, у людзях, у іх адносінах адзін да аднаго. Знадворнае сіліцца калі не перарасці, дык падмяніць сабой сапраўднае напаяўненне жыцця, яго духоўны стрыжань і змест.

Супроць гэтага я абвясціў бунт на самым пачатку кнігі. І пакрысе пазбірваю факты. Каб у поўным баявым надысці да аспоўнага ва ўсёй гаворцы. Да

таго, што ахрысцілася ў маім уяўленні ёмкім слоўцам — тара!

Хутка і аб ёй. А папярэдне папрашу на некаторы час увагі.

\*

Джонсан абяцаў падараваць свету, не толькі амерыканцам, «вялікае грамадства». Даў вайну ў В'етнаме. Пры ім моцна хістануўся долар, што, як кажуць, зачыніла Джонсану дзверы ў Белы дом на новы тэрмін. Але на адыходзе старанна забяспечыў тылы. Павялічыў аклад прэзідэнту, а сама больш паклапаціўся пра экс-прэзідэнта, пра сябе:

пенсія,

аднаразовая дапамога на пераезд з Вашынгтона, штогадовая сума на розныя патраты,

бібліятэка-музей, дзе будзе некалькі сот тысяч фатаграфій з фізіяноміі экс-прэзідэнта,

помнік на пагорку ў Тэхасе, а ў падмурку такі ж самы кабінет, які меў у Белым доме,

самалёт і верталёт,

пажыццёвая ахова.

Пашаны і зажытку не на аднаго. Хапіла б і на сапраўды вялікага.

\*

Сродкаў рассунуць шпітальныя сцены ў мяне не сказаць каб багата: тэлевізар, прыёмнік, газета. Аднак прыходзяць сябры, яны дапамагаюць час ад часу вырывацца, і я чую, чым жыве свет. Тым жыву і я, прапускаючы ўсё праз яшчэ не адужаўшае сэрца.

Мне чуваць галасы студэнтаў Бастона, Лос-Анджэлеса, на плошчы Юпііт у Нью-Йорку, на вуліцах Чыкага. Яны не хочуць «выбараў без выбару», яны супроць вайны, супроць ператварэння сродкаў палешання дабрабыту ў сродкі вынішчэння людзей.

Салдат Уільям Брэйкфілд пакінуў месца свае службы: цягаць салдацкую лямку — значыць падтрымліваць урад з яго мілітарысцкай палітыкай. 150 студэнтаў пью-йоркскага Сіці-Коледжа абвясцілі

будынак студэцкага цэнтру сховішчам Брэйкфілда і пяць дзён не пускалі туды паліцыю.

Не помню пазвы невялікага вашынгтонскага скверыка. Мы былі там у канцы кастрычніка, дзякуючы ласкавай увазе мясцовага карэспандэнта маскоўскай газеты. Гэта месца, дзе звычайна збіраюцца хіпі. Хацелася калі не атрымаць уяўленне аб гэтым своеасаблівым руху пратэсту, дык хоць падысці ды паглядзець на носьбітаў незадавальнення навакольным.

На скверыку рыхтавалася дэманстрацыя. У падтрымку ваеннаслужачых, якіх караюць за дэманстрацыі супроць вайны. Каля ста хлопцаў і дзяўчат, не ў лахманах, але апраненых зусім сціпла, хадзілі ў абдымку па траве, курылі, перагаворваліся. Стаялі прышэртныя да дрэў транспаранты з пратэстуючымі заклікамі.

Дэманстранты меліся вось-вось рушыць. Мы пагаварылі з адной групай, падышлі да другой, купілі ў іх спецыяльна выпушчаныя да гэтага дня значкі. Як быццам наладжваліся някепскія адносіны, і мы папрасілі дазволу зрабіць фатаграфічныя адбіткі. Некалькі чалавек згадзілася. Тут падхапіўся вузкатвары невялічкага расточку чалавечак, хутчэй юнак, чым мужчына, у вайскавай, нядаўна памытай, нявыпрасаванай гімнасцёрцы. Ён сярдзіта закрычаў, што мы, паехаўшы ў Маскву, будзем пісаць ману аб Амерыцы і падмацоўваць здымкамі. Не дазваляйце фатаграфіраваць! А вы, гэта значыць — мы, валіце, адкуль прыйшлі.

Ад намеру давялося адмовіцца, але мы пастаялі-такі поблізу, пакуль дэманстранты няроўным ланцугом не падаліся ў бок рэзідэнцыі прэзідэнта.

Гэта толькі бледны водгук усеагульнага ўзрушэння моладзі. Не паспелі адіхнуць хваляванні ў Калумбійскім універсітэце, як падняўся Нью-Йоркскі. Каля дзесяці дзён ішла ўструшня, будаваліся барыкады, успыхвалі пажары на Вашынгтон-скверы і ў Бронксе. Баранілі студэнта Хатчэта. Яго выключылі. Як можна! Кандыдатаў у прэзідэнты вінаваціць у расізме студэнт, да таго ж негр!

Сан-францыскія дэманстранты паслі лозунгі «Вярніце салдатаў дамоў!». Сярод іх можна было

бачыць вайскоўцаў, а на вуліцы выйшла каля 7 тысяч чалавек.

Гэта было ў сярэдзіне кастрычніка. А ў пачатку лістапада той самы Чыкага, што абсыпаў Ніксана канфеці, выйшаў на антываенны мітынг.

\*

Ніксан, стоячы поруч з Джонсанам пры ўваходзе ў Белы дом, зрабіў заяву. Поступ у вырашэнні міжнародных праблем можа выявіцца, калі другі бок зразумее, што сённяшняя адміністрацыя праводзіць палітыку, якую працягне будучая адміністрацыя.

Якога ж поступу можна чакаць, уласна кажучы, пасля гэтакага выслаўлення? А яшчэ раней ён казаў: «Важна, каб Амерыка гаварыла адным голасам, прэзідэнта, нават калі той будзе хутка заменены іншым».

Зрэшты, такія меркаванні не ў павіну. «Вы заўсёды можаце пачуць праўду ад амерыканскага дзяржаўнага дзеяча пасля таго, як яму мінула семдзсят гадоў або ён адкінуў надзею стаць прэзідэнтам».

Амерыканцы атрымалі гэта папярэджанне ад вядомага ў свой час дзеяча Вендэля Філіпса пад час абрання Лінкальна, ледзь не стагоддзе назад.

Нейкі сталаяр, сямідзесяцігадовы дзед, дачуўшыся пра перамогу Ніксана, схапіў вінтоўку і на сваёй 166 Іст-стрыт дзесяць разоў стрэліў. Не высветлена адно, ад чаго ўсхадзіўся стары: ад радасці ці ад абурэння. Дома ў яго знайшоўся цэлы склад зброі.

У гэтага стральца хоць зачэпка была. А невядомы Джозеф Баталья сядзіць у сваім пакоі ў Брукліне і страляе сабе з акна раз-поразу. Хто б ні ішоў міма. Вінтоўка 22-га калібру, апрача таго знайшлася палляўнічая стрэльба і чорт колькі патронаў.

На ўсіх скрыжаваннях раструблена, што вінтоўка, купленая Освальдам, можа быць прыслана і вам за 12 долараў 78 цэнтаў. З паштовымі выдаткамі.

Праўда, паводле новага закону патроны будуць прадаваць тым, хто дасягнуў 21 году. Але ж толькі пісталетчыя! Вінтовачныя, як і самі вінтоўкі, купляй каму зажадаецца. Вось і даводзіцца сенатарам

разводзіць рукамі, не ўмеючы саўладаць са страхам перад злачыннасцю: «Ён праследуе нас усюды — калі мы працуем, ходзім, спім». Гэта з прамовы апошняга Кенэдзі, Эдварда, у штаце Заходняя Вір-гінія.

Пры такой колькасці зброі — за адзін 1967 год прададзена каля 5 мільёнаў штук — не дзіўна, што ў тым жа годзе прасіла рады і ратунку ў паліцыі больш за палавіну насельніцтва Нью-Йорка, а дакладней — 6.200.000 чалавек.

Нездарма Амерыка лічыць сябе найбольш «перадавой» краінай. Яна трымае перад і па злачыннасці. Крыху застарэлыя весткі сведчаць: кожныя 36 хвілін каго-небудзь забіваюць, праз кожныя 16 хвілін здараецца крадзеж з узломам, цераз 14 хвілін — гвалдзяць жанчыну. Што датычыць рабункаў, дык тут час скарочан і вельмі ўшчыльнен, названыя справы ідуць адна за адной роўна цераз 2 хвіліны.

Часамі паліцэйскія падзарабляюць яздою на таксі, возяць пасажыраў. Паліцэйскі Пачанепрас вёз маладую пару да Ленокс авеню. Яму загадалі спыніцца і наставілі ў спіну пісталет. Давялося выграбці і аддаць усю выручку — 35 долараў.

Абрабаваны хутка ачомаўся і рушыў услед за рабаўнікамі. Дагнаў, паказаў паліцэйскае пасведчанне і хацеў іх затрымаць. Тыя кінуліся наўцёкі, мужчына схавався, а жанчына не паспела — спыніў стрэл у галаву. У рыдыкюльчыку ў яе быў пісталет.

\*

Сягоння ўразіла багата падзей, падзеек, фактаў і факцікаў рознага маштабу і значэння. Многа было пачута і пабачана. Хацеў параіцца з паперай, але позна.

Таварышы, дзякуй ім, не лічацца, што па адначынак часу скупавата, прыязджаюць. Калі адзін, калі ўдваіх, а то і ўтраіх. Тады зусім свята. Вось і зараз прывезлі цэлых шэсць лістоў. З добрымі весткамі, людзі помняць, дома ўсе як быццам здаровы. Ды яшчэ нумар «Известий» з маім вершам. Гадоў колькі назад «Правда» падгадала таксама,

змясціла верш у дзень, калі парадзіўся. Цяпер яшчэ больш прыемна — здаецца, здароўя прыбыло.

Сёння і праўда вучыўся аджываць: двойчы сядзеў.

А ногі не трымаюць! Успомніў шафёра Ілью Мікалаевіча, калі яго заспела нерухомасць. «Як жа я вас буду вазіць?» — пытаў ён, сілячыся зрушыць абвіслыя кісці, і заліваўся слязьмі.

На сёння — усё! Зноў перачытваю лісты. Добрай ночы вам, родныя людзі ў Мінску, паклон вам, тутэйшыя добрыя душы!

\*

Пісаў ужо аб чорнай мажной прыбіральшчыцы, трохі смешнай, трохі бязладнай. Цэлы дзень, не ведаю, колькі дакладна гадзін, але ад відна да цямна ездзіць яна па бясконцых, сліпучых ад зіхцення падлог, люстраў, дзвярэй, шпітальных калідорах. Усё з тою ж вялізнаю, няўключнаю, як яна сама, скрыняй, поўнай усякага-ўсялякага дабра для навядзення чысціні, мяккіх ануч і прылад для іх механічнага выціскання.

Жанчына ездзіць і ездзіць з падзеяй падхапіць, прыбраць хоць адну-адненькую смяцінку. Няма! Усё роўна папіхай перад сабою скрыню, вазі яе цэлюю змену. Іначай страціш работу!

А работа размяркоўваецца, відавочна, паводле колеру скуры. Белыя — дактары і старшыя сёстры, лабаранткі. Проста ў сёстры можа трапіць і хто-небудзь з каляровых або мулатаў, мяшанцаў па крыві, перасяленцаў, асіміляваных палякаў, яўрэяў, італьянцаў або рускіх.

Словам, носяць парашкі і ваду, мераюць ціск і тэмпературу, падаюць ежу — белыя. Чорныя — санітары, яны выносяць розны брудны пасудак пасля хворага.

У доследным пакоі мяне здзівіла адна негрыцянка. Санітарка таксама. Ні на момант не ўпыняючыся, яна гаварыла нешта такое, што ўсе астатнія аж клаліся з рогату. Паказвала, перадражнівала, як сапраўдная артыстка, але, смешачы іншых, сама заставалася непарушна сур'ёзная. Няўначай, яна

мела камедыйны талент. І каля майго ложка разыграла камедыйную сцэнку, на здавальненне ўсяе змены сяспёр і дактароў.

— А гэты чаго тут ляжыць? — яна гаварыла прыемным кантральта, у якім чулася нібыта галубінае буркаванне. — Спытайце, няўжо яму няма куды грошы падзець? Гемаглабін і РАЭ як у дзіцяці, ціск быццам у юнака, апетыт — спартсмен пазаўздросціць. І кожную раніцу гатоў да дзевак бегчы... Адварніся, Моніка! Брыдка так лупіць вочы...

Даўшы адрагатацца сваім слухачам, працягвала:

— Куды ты яму падушку пад руку кладзеш? Заместа бэбі? Пакладзі яму лепей сваю галоўку.

Аднойчы, забіраючы абедзенны посуд, весялуха затрымалася. Прыгожы твар скрывіўся, як у дзіцяці. Выхапіла з кішэні фартуха лустачку хлеба ў пакеціку.

— Гэта ўсё, гэта на цэлы дзень. І ў вас так? Тым, хто працуе? — Яна выскачыла з-за фіранкі — у пакой вярталіся сёстры з кафетэрыя.

Сусед, тая самая «скрышка», расказаў яе гісторыю. Вучылася ў акцёрскай школе, на яе ўскладаліся вялікія надзеі. І раптам бацька стаў інвалідам, маці падтачыла невыгойная хвароба. А сям'я — вялікая. Пайшла працаваць, абы работа, хоць самая чорная. Жартуе: прыкрывае смехам тугу.

Ад таго часу я пакідаў адну страву нячэпанай. І паказваў ёй. І бачыў удзячныя вочы.

Вось і шукай пасля гэтага тлумачэння, чаму толькі палавіна негрыцянскага насельніцтва зарэгістравалася для ўдзелу ў выбарах.

Дарэчы: у прэзідэнты балаціраваўся і негр. Акцёр Дзік Грэгары. Сабраў ён, бядак, усяго некалькі тысяч галасоў.

20 студзеня, у дзень заступлення Ніксана на пасаду, Грэгары збіраецца наладзіць негрыцянскі марш у Вашынгтон. Купіць там дом, афарбуе ў чорны колер і будзе жыць у ім, прыняўшы тытул «Прэзідэнт у выгнапці».

А насупраць у палаце працягваецца барацьба маладога негра са смерцю. Заўчора здавалася: усё! Ён няўпынна крычаў: ап! (угору). Падумалася, просіць падняць, як многія перад смерцю. Ажно ён загадваў перавесці яго на вышэйшы паверх, аперацыйны. Мусіць, дактары не мелі пэўнасці і не хацелі рэзаць папуста. Аднак з палаты ён знік. Тоўстая чорная жонка, плачучы, збірала транты. Позна ўвечары яго прывезлі на цялежцы, аперыравалі-такі. Дзень перабыў ціха, зараз яму зноў блага. Вапітуе так, што, здаецца, вываляцца вантробы, на ўвесь калідор чуваць.

І адразу ж, як вароны, зляцеліся духоўнікі. То хадзіў патэр ці пастар адзін, а ўчора і сёння лазяць і таўкуцца каля дзвярэй дзве чарнакрылыя манашкі.

Не давайся ні хваробе, ні ім, трымайся, чалавеча! Яны смелыя і красамоўныя, калі небяспека не ходзіць поблізу. Сам папа Павел VI забаяўся ехаць у Ханой. Паслаў толькі «блаславенне» тамтэйшаму епіскапу. А пра паездку доўгі час трубілася даволі настойліва.

## VII

*«Скрыпка» і яе музыка. Папы і манашкі. Ліпкі доктар. Каго і за што кормяць? Што я меўся сказаць на Асамблеі? Антаніёні ў Нью-Йорку. Кіно і тэлебачанне. Кангламерат і нацыя.*

Тут незлічоная колькасць «ратавальнікаў» чалавечай душы.

У вашынгтонскай гасцініцы нам не забыліся пакласці біблію. Кошт за карыстанне ёю, відаць, плюсуецца на агульны рахунак, як і за тэлефон.

Дакучалі сучасальнікі і ў шпіталі.

Сусед — хворы з доследнага пакоя — тая самая «скрыпка» нью-йоркскага аркестра. Да таго ж, першая. Вечарамі да яго прыходзіла рыжаватая старая,



разам разбіралі ноты і здаваліся вельмі захопленымі таею справаю.

«Скрыпка» жалілася: хвароба вельмі не ў часе. Было адпусціла, яго перавялі «наверх», у палату, дзе лягчэй і спакайней, і раптам зноў «удушша». Усё пачалося спачатку, вярнулі назад, назаганялі пад скуру датчыкаў.

Дні праз два старога забралі зноў. Адзін знаёмы, а ён жыве тут не першы год і добра ведае мясцовыя звычкі, пасміхнуўся:

— А вы бачылі, у яго сапраўды вымалі датчыкі? Можна, толькі пластыры здзіралі?

Музыка занадта настойліва выклікаў на гаворку. Наша першая размова пачалася так:

— Учора ў мяне быў свяшчэннік. Яго высокапрападобіе наведаў, благаславіў і шле вам благаслаўненне...

Я падумаў, што крыху дзіўнавата ўчора пасылаць благаслаўненне таму, хто прыйдзе заўтра і менавіта па гэтае месца, у гэты куток, поруч з ложкам, дзе ляжыць благаслаўлены і знаёмы «яго высокапрападобія».

«Скрыпка» працягвала:

— А ныне (так і сказаў — н ы н е!) прыйдзе на размову настаяцель наш, вельмі паважаны ўладыка, айцец Аляксандр. Калі пажадаеце, наведае і благаславіць вас.

У горле і ў грудзях у мяне яшчэ стаяў кол, ні паварушыцца, ні дыхнуць.

Я заплюшчыў вочы, зрабіў выгляд, што сплю. «Скрыпцы» чамусьці здалося, нібыта я доктар. Пачаў дапытвацца, па якой спецыяльнасці. Зняможаны, каб як-небудзь адчапіцца, я назваў філалогію.

— Чаму ж гаспадзін доктар не размаўляе па-англійску?

— Я тут месяц...

— А раней? Ваша спецыяльнасць вымагае...

Кажу, што вывучаў польскую, чэшскую, крыху французскую.

Тады ён загаварыў па-сербску, і даволі бойка, потым выцягнуў з-пад падушкі брудную эмігранцкую газетку на рускай мове.

— Ці не пажадаеце, гаспадзін доктар, свежацькая?

Ад паўторнай прапановы пазбаўляюся, паказаўшы кніжку: вось, маю што чытаць!

Гэта, відаць, не паспрыяла ўмацаванню знаёмства і выратавала мяне ад айца Аляксандра. Ён такі з'явіўся да суседа, вельмі і вельмі ляскоўскі бацюшка, з мясістым носам, шэрымі, зачэсанымі назад валасамі, бародкай, падстрыжанай не лапаткай, а хутчэй веялкай. І страшэнна зацухмолены, ад каўпяра свайго ватнага падрасніка да самых пят. Праўда, падкаўперык быў белы, але не першага дня надзявання.

Яны гаварылі доўга і пудна. Бацюшка жаліўся на халады і адсутнасць цёплай вопраткі, а музыкант спачувальна казаў:

— У мяне ў кáмодзе, у ніжняй шуфлядзе, ёсць кальсонцы. Яны вам акурат будуць. Бярыце і паціце.

Бацюшка з чыста славянскай удзячнасцю адказваў:

— Так-с! Гэта тое, што называецца — споднікі доўгія.

Акурат так і сказаў, не ісподнікі, як ляскоўскія папы, а споднікі, па-беларуску.

Цяжка было не пасміхнуцца. Відаць, золкі нью-йоркскі вецер моцна задзімае пад крысе падрасніка. Дый наогул — смешна! Паважная духоўная асоба, з абстрыжанымі ў кружок валасамі і касмылямі бародкі, і раптам — у танценькіх, на тры гузікі, амерыканскіх трусіках.

Тым часам музыкант хваліўся, што да яго зараз павінен прыйсці нейкі «вайспрэзідэнт».

Сапраўды, той не забавіўся. Высокі, чарнявы, у сінім гарнітуры, вочы схаваны за чорнымі акулярамі, хоць у памяшканні іх звычайна здымаюць. Не было патрэбы падзяваць і на вуліцы — дзень удаўся не сопечны, халодны. Дзе тады ягоны плашч і кацялюш? Не на вешалцы ж, бо амерыканцы не расправаюцца ў шпіталях, і нашы таксама заходзілі да мяне ў верхняй вопратцы.

«Вайс» зайшоў у бокс да музыканта і стаяў бокам, так, што не быў мне відзён, замінала захінутая да палавіны заслона. Ён гаварыў па-англійску з надзвычайнай старапнасцю і выразна вымаўляў

словы, нават песпрактыкаванае вуха пазнавала ў ім чужаземца. Гаворка злівалася ў гукавы ланцуг слоўных выбухаў, і гэта вельмі нагадвала гаўканне. Пагаўкаўшы хвілін з дзесяць, таемная асоба зшкіла. Следам паплёўся і айцец Аляксандр.

Нейкага «вайспрэзідэнта» чуў у перадачы мясцовага польскага радыё. Гаварыў той па-польску кешска, з англійскім акцэнтам, як гавораць людзі, ужо забываючы мову.

Хоць і не клюнуў я на айца Аляксандра, барацьба за маю грэшную душу працягвалася. «Скрышка» зноў запрапанавала тую ж газету і пакрысе распачала размову. Біяграфія ў гэтага чалавека даволі дзіўная: жыў у Мюнхене, быў пасаджаны ў фашысцкую турму. За перакананні. Якія? — адрабіўся маўчаннем. Уцёк у Амерыку, бо, кажа, на свеце ёсць два няшчасці, роўна небяспечныя: фашызм і камунізм. І нахабна пытаецца: «Правільна?»

Даволі выразна паслаў яго к д'яблу, хоць не шкодзіла б і значна далей. Бо, відаць, такі ён музыкант, як айцец Аляксандр — поп, ці той у сінім — прэзідэнт.

Пасля гэтай размовы маю «скрышку» ці пасялілі куды ў іншае месца, бо здароўе палепшала, ці проста прыбралі з прычыны поўнай бескарыснасці яго намагаванняў. Ён нават і не развітаўся са мной — такі ўважлівы і ветлівы! — і памахаў рукою з парога, пасля таго толькі, як нагадала сястра.

Бессмяротная душа мая не засталася без апекі і пасля пераводу ў асобную палату. Наш доктар апазніўся на пярэбары, і я зноў апынуўся адзін. Вельмі ўзбуджаны, змораны, напалоханы паўторным спазмам. Чаго-небудзь на соп! А сёстры, прыгожанькая Юдзіф і мілая Бэці, якая пазаўтра вывучыла спецыяльна для мяне сказ «як пан се маш», не разумелі, якой даць рады.

На дапамогу з'явіўся каржакаваценькі, у акулерах, чалавечак і адрэкамендаваўся па-руску:

— Доктар Чайкін. Чайкоўскага ведаеце? А тут мяне вымаўляюць — Чэйкін. Што спатрэбіцца, скажыце адно слова — Чэйкін. Я — у момант тут, і ўсё зраблю.

Напэўна, ім кіравала звычайнае жаданне пера-

хапіць пацыента. Але нікога іншага поблізу не было. Чайкі падтрымаў: правільна, трэба печага на сон і спакой. Аднак ён не можа загадаць сястры без «рэзідэнта» паверха, гэта значыць прадстаўніка адміністрацыі.

Неўзабаве прыбег Грычман: зрабілі ўкол. Узрадаваны паслабленнем болю, я праваліўся ў сон, балазе гэтаму спрыяла палатная цішыня.

Колькі спаў, не ведаю, здавалася — прахапіўся адразу ж, адчуў — пехта пазірае ў твар. Зірнуў і я, але не паверыў вачам: попik! Не поп, а менавіта попik. У скуфейцы, валасы як быццам абліты аліваю. Калі айцец Аляксандр быў з папоў, апісаных Лясковым, дык гэты сышоў проста са старонак Мельнікава-Пячэрскага. Расстрыга, п'янюжка і бабнік, за што і пазбаўлены сану. Шчупленькі, чырвоныя з перапою вочкі бегаюць. І такая постаць у Нью-Йорку? Не, прывярзлося, няпраўда! Думаючы, што сплю, каб адчапіцца ад трызнення, спытаў:

— А вы чаго тут, бацюшка?

Прывід не растаў і абазваўся непахмеленым баском:

— Ды так, прыйшоў дазнацца...

Даслухаць, чаго ён хоча дазнацца, не мог. Стрымліваючыся, каб не аблаяцца, растлумачыў: страшэнна хачу спаць, а мне ўвесь час замінаюць.

Попik заспяшаўся да дзвярэй.

— Добра, добра! Не буду турбаваць. Пайду ў палату насупраць.

Усё паварочвалася вельмі нечакана і камічна. Праз боль, праз стомленасць мяне пранізала ўсмешка:

— Насупраць, бацюшка, старая негрыцянка. І вам, такому мужчыну, там рабіць няма чаго.

Сказалася, вядома, крыху салацей. Попik павярнуўся, як на спружынах. Ну, зараз пасыплюцца праклёны, дакоры! А ён нахабнавата падміргнуў у бок мажной прыбіральшчыцы, што, пагойдваючы клубамі, плыла па калідоры:

— Яно справядліва... Вось ежэлі бы гэта...

Не паспеў выветрыцца з палаты папоўскі дух, як у нагах ложка ўзнікла рудзенькая, як пывыліняўшая мыш, манашка. Загаварыла па-славацку. Калі

што трэба, рада дапамагчы. Яна штодня ходзіць у касцёл і абавязкова памоліцца за маё здароўе. А то і купіць можа якую рэч.

Безуважна сказаў «дзякуй, пані» і, умасціўшыся зручней, заснуў без п'якіх прыгод да самай раніцы.

А шостаў гадзіне прыйшла сястра і сунула ў рот тэрмометр. За ёю стаяла пешта больш маладое і прыгожае, трымаючы на руках цэлы латок іконак і малітоўных кніг. Паспрабаваў адгаварыцца няведаннем мовы, аднак маладзенькае стварэнне падало мне евангелле на рускай і на польскай мовах і пачало выбіраць абразкі са славянскімі надпісамі.

Прывезці евангелле з Нью-Йорка — спакуса вялікая, але не купляць жа яго ў шпіталі, дзе ўсё гэта падсоўваюць табе, відавочна, знарок. Спасылаюся на адсутнасць грошай. Аказваецца, іх і не трэба, за ратунак душы грошай не бяруць. Як мог, растлумачыў, што мая душа ратунку не патрабуе.

Дзяўчына рушыла далей, не сціраючы з вуснаў анельскай усмешкі. Я застаўся разважаць, адкуль бярэцца ўвесь гэты клопат? І ці не звенчакі аднаго ланцуга: «скрыпка», айцец Аляксандр, доктар Чэйкін, поп, манашка і вось, нарэшце, гэта распаўсюджвальніца евангельскай благадаці.

Ага! Чэйкін казаў, што калі трэба сядзелкі, дык найтанней будзе наняць манашак. Тая, што падобна на нявыліняўшую мыш, працягвае візіты, але прабога размоў не пачынае. Памахае рукою на прывітанне і пайшла. Яе сяброўка, таксама славачка, прапануе дапамагчы выбіраць меню. Убрацце строгае, а глянеш на твар — здаецца, яна ўспомніла нешта смешнае і зараз пырсне.

Чэйкін заходзіць, пытае пра здароўе і, галоўнае, патрабуе, каб я паўтараў ягонае прозвішча, ці помню, каго клікаць на дапамогу.

Найбольш добразычлівыя адносіны складаюцца з ксяндзом ці з пастарам, не ведаю дакладна. Яшчэ ў доследным пакоі ён быў разагнаўся, стаў у мяне ў галавах і пачаў лапатаць па-латыні. Сястра растлумачыла: не трэба, гэты рускі. Ён шырока пасмінуўся і пайшоў.

Цяпер кожнае раціцы заглядае ў дзверы і махае

рукою, дае добрай рапіцы. Я адказваю тым жа рухам. Праз хвіліну з суседняй палаты чуецца нуднае судзяшэнне: Pater noster...<sup>1</sup> Гугнявае, манатоннае.

\*

Гэта пра радавых, так сказаць, апекуноў чалавечай душы. А што ж робяць духоўніцкія вярхі? Днямі адбылася сустрэча, і звышчуллівая. Мэр Іерусаліма Тэдзі Колен наведваў нью-йоркскага мітрапаліта Філарэта. Прыезджы больш за гадзіну быў у сінодзе і ў царкве. Рэч, наогул кажучы, нечуваная: іудзей у царкве! Аказваецца, таргаваліся, каб праваслаўныя царкоўныя каштоўнасці не трапілі ў Савецкі Саюз. І яшчэ: змаўляліся пачынаць разам раскопкі ў даліне Іасафата, дзе нібыта знойдзены рэшткі старажытнай сцяны часоў Першага храма.

І вось што сказаў ізраільцянін мітрапаліту: «Вы не можаце паехаць у Маскву. Але заўсёды можаце прыехаць у сталіцу хрысціянства, Іерусалім, і там служыць».

Вось як яно выходзіць! І пакуль ідуць доўгія размовы і дэбаты аб агрэсіі Ізраіля і ўсе абураюцца гэтым, Злучаныя Штаты прадаюць агрэсару 58 самалётаў «Фантом», звышгукавой хуткасці.

І тутэйшыя ўлады глядзяць праз пальцы, што нейкі князь Беласельскі, пры ўдзеле і блаславенні таго самага мітрапаліта Філарэта, у памяшканні Вышэйшай Ігвінг школы абвясчае «дзень непрымірымасці». Да каго і да чаго — тлумачыць не варта. Падалуй ты, княжа, куды беларускі мужык кажа! Дадайце сюды яшчэ «баль народаў Расіі» ў атэлі «Нью-Йоркер», куды госці запрашаюцца ў нацыянальных вопратках і дзе «чакаецца ўдзел беларусаў». Ды баль «кадзет расійскіх зарубажных карпусоў»! Ды яшчэ шмат чаго!

Тады няцяжка будзе ўявіць, колькі рознай брыды выкормліваецца і падкормліваецца супроць нас. І яна можа рынуцца пры якім-небудзь зручным і пязручным выпадку. Дакладней кажучы, усю тую набрыдзь кінуць на нас. Бізнес марна грошы не траціць і на дармовых харчах нікога не трымае.

---

<sup>1</sup> Ойча наш (лац.).

\*

Калі б мне далі слова на Асамблеі, я сказаў бы так:

Шырока вядомы цяперашнія радасці і мінулае гора пашага народу, яго адраджэнне і станаўленне, вялікія справы, здзейсненыя на працягу жыцця толькі аднаго пакалення, калі яно пачало тварыць пад сцягам сацыялізму.

Гэты вопыт даступны ўсім, хто жадае сапраўднай свабоды сваім краінам...

Не так даўно, у 1945 годзе, нямецкі ваенны гісторык ніяк не мог «знайсці беларусаў на карце» і пагардліва называў нас пават не народамі, а «племенем», якое «знаходзіцца на такім нізкім узроўні культуры, што дапамагчы яму можна толькі пры доўгатэрміновым уплыве».

Са зброяй у руках мы адкінулі і «доўгатэрміновы» і «кароткатэрміновы» ўплывы, гэта значыць драпежніцкія замеры мілітарыстаў усіх масцей.

Цяпер нас ужо ніяк нельга не заўважыць, нават пры самым слабым зроку, пават пры наўмыснай блізарукасці. І патомкі ганарлівага гісторыка, які не хацеў прыкмеціць нас, ахвотна купляюць у беларусаў прылады працы і розныя рэчы для абыходку.

Паважаныя дэлегаты!

Я працую ў майстэрні, якая вырабляе зброю. Аднак зброя гэта такога гатунку, што няма патрэбы прымаць рэзалюцыі пра яе забарону, наадварот, мая зброя заслугоўвае рэзалюцыі пра самае шырокае яе распаўсюджванне, бо яна не што іншае, як паэтычнае слова.

Голасам паэта заўсёды гаворыць народ. Першы клопат майго народу — бачыць усіх людзей свету такімі ж свабоднымі творцамі свайго шчасця, сваёй будучыні. І пра гэта ва ўсе часы ўсхвалявана гаварыла і гаворыць беларуская паэзія.

Слухаючы ў спрэчках рэзкае асуджэнне апартаіду, я ўспамянуў, што і мае вершы працуюць у такім жа кірунку, хоць і не да сённяшняга выступлення напісаны яны, а дзесяць год назад.

Калісьці, у дзіцячым узросце, я чытаў і захац-

ляўся характвам імклівай і багатай ракі Замбезі. Яе іменем і пазваны верш.

У маленстве я ведаў сваю Замбезі, маленькую беларускую рачулку, яна ажывала толькі пад час вясенняга разводдзя. Вось там мы, малыя хлопчукі, гулялі «ў вайну». Нават тагачасныя падручнікі геаграфіі даносілі жахі прыгнёту і ўціску ў Чорнай Афрыцы. Таму, гуляючы, ніхто з нас не хацеў быць «белым», усе становіліся на бок «чорных».

Мая рака стала вольная і паўнаводная, а велічная Замбезі не скінула паняволення і да гэтага часу.

Гісторыя майго народу паказала свету, як каваць і бараніць перамогу. Пройдзеш праз гэта і ты, чорны дружа, з берагоў ракі Замбезі.

Зробіць пекалі свет сабе мір і спакой,  
Смага працы адолее смерць у жалезе,  
Я прыйду, каб нарэшце абняцца з табой  
На ажыўшых прасторах васкросшай Замбезі.

\*

Амерыканцы прылаўчыліся глядзець кінафільмы куды прасцей і танней, чым гэта прывыклі ўяўляць. На параўнаўча блізкай адлегласці ад гарадской мяжы наймаецца або купляецца ў фермера поле ці луг. Наўкол стаўляюць агароджу, даволі ўмоўную — гэта можа быць апона з дроту, і нацягваюць экран. Гледачы прыязджаюць на машынах і, не вылазячы з іх, «займаюць» месцы, як каму падабаецца — далей ці бліжэй да экрана. У машыну, за плату, вядома, падаецца мікрафон, пры жаданні — чарка, а можа і што іншае.

Кіно так абыходзіцца дзешавей, праўда, трэба мець машыну. Што датычыць цэн пад дахам, дык на прэм'еры, куды едуць паказаць, колькі каштуеш сам і дыяменты жонкі, білетаў не дакупішся.

Мы таксама здорава ўсмалілі за білеты, але гэта на Брадвэй, амаль у самым цэнтры горада. Глядзелі «Блоў ап» Мікеланджэла Антаніёні. Амерыка і Антаніёні? Гэта пытанне так жа лёгка здымаецца, як і ўзнікае. У Нью-Йорку — вялікая італьянская калонія, недарагія рэстаранчыкі і закусачныя ў многіх кварталах запрашаюць на фірменныя стравы



італьянскай кухні. Значыць, і выдатны італьянец, адзін з майстроў замежнага кіно, мае падставы знайсці свайго гледача. Апрача таго, у «Блоў ап» ёсць ніцінка прыгодніцтва, таёмнае забойства, пачны клуб і яшчэ тое-сёе пад густ амерыканцу. Дый сам рэжысёр прыехаў здымаць новы фільм у Амерыку, відаць убачыўшы тут удзячную глебу для назірання і абагульнення.

Трохі святла, хоць і небагата, пралівае на намеры Антаніёні яго гаворка з Альберта Маравія, апублікаваная ў «Літгазете». Гавару «трохі», помнячы выслоўе гэтага майстра: «Фільм, які можна растлумачыць словамі, не ёсць удалы фільм». «Гісторыя, расказаная ў «Блоў ап», магла б адбыцца дзе хочаш», — пасведчыў Антаніёні. І хоць майстар не прамовіў ніводнага слова пра тэму новай работы — бо, як сцвярджае сам, не ведае яе, і калі дазнаецца, таксама невядома, — аднак сім-тым падзяліўся.

Амерыка — сапраўдны герой фільма. Мастака цікавіць імкненне студэнтаў і моладзі «вырвацца з існуючай сістэмы» і пратэст супроць яе. У амерыканскай моладзі Антаніёні вабіць «абыякавасць да грошай, чысціня, бунтоўны дух і навізна». Ён з горыччу пацвердзіў «неабходнасць прыстасоўвацца да пэўных патрабаванняў», бо як мастак адчуў у амерыканцаў «страсць да ўсялякага роду няроўнасці»<sup>1</sup>.

У тым брадвейскім кінатэатрыку «Блоў ап» быў «падмацаваны» стужкай французскай вытворчасці з незлічонай колькасцю красунь. І не абы-якіх. Адна перад адною, яны ловяць прыгожанькага падлетка і заштурхоўваюць яго то ў пуню з сенам, то ў кусты, то за фіранку. І на пытанне (пасля пацалунку): «А што цяпер рабіць?» — апускаюць вочы і шэпчуць: «Крышку распрані мяне». Нарэшце самая маладая і настойлівая хаваецца ў пакоі юнака, замыкае яго на ключ і — тут ужо пывыкрутка! — застаецца да раніцы.

---

<sup>1</sup> Антаніёні паставіў «Забрыскі Пойнт» (геаграфічная назва). Я бачыў стужку, у ёй — сацыяльны пратэст і бунтоўніцтва амерыканскай моладзі. Гераіня ў сваім уяўленні ўзрывае і паліць будынак несправядлівага свету.

Такая «глядацкая» стужка разам з Антаніёні ў 6 гадзін вечара сабрала, апрача нас трох, яшчэ чалавек з дзесятак. Гадзін у восем людзі пачалі падыходзіць, але паўрад ці пазбіралася больш за паўсотню.

\*

«Амерыканскаму кіно менш уласцівы імправізацыя, вынаходлівасць, чым еўрапейскаму. Тут усё больш бюракратычна. Амерыканцы вельмі прыгнечаны руцінай». Вельмі хочацца паўтарыць гэтыя словы следам за Антаніёні. Шкада, крыўдна мала бачыў фільмаў, а што давялося — больш па тэлевізары. Толькі «Карабель дурняў» і «Вестсайдскую гісторыю» ў людскіх умовах. А ёсць жа Кубрык з яго «Доктарам Стрэнджлавам» і «Касмічнай Адысеей», дый ці мала цікавых акцёрскіх і рэжысёрскіх работ.

Што ж засталася ў памяці?

Кавалачак канадскага фільма, як здалося, нядрэннага і крышку сімвалічнага. Чалавек з малою дзяўчынкай. Ідзе па асеннім лесе, пад нагамі шасціць апалае лісце. Ён ніяк не можа запусціць змея. Па схіле блукальнікі павольна ўзыходзяць на ўзвышша над горадам. І змей ляціць. Узлятае мара дарослага і дзеўчаныці, тое, чаго яны будуць дасягаць, да чаго будуць імкнуцца як да найсвятлейшага на даляглядзе жыцця.

І яшчэ адзін кавалак. На гэты раз з дакументальнага фільма. З часоў бытавання Хэмінгуэя ў Іспаніі. Голыя, выпаленыя сонцам прасторы, міжгор'і. Бронзавыя, точаныя з пакуты і мужнасці абліччы людзей. Самалёты фашыстаў, пахабныя, вісклівыя, безліччу навісаюць над безабароннымі байцамі. І ён, вялікі жыццялюб, адважны і смелы чалавек. Малады, усмешлівы, з таварышам...

Нечакана, быццам упершыню, перагледзелася «Салодкае жыццё». Усцешыла Сафі Ларэн у «Сідзе», і расчаравала Сімона Сін'ярэ ў «Games», даволі свежай стужцы, выпушчанай у 1967 годзе. Фільм рэкламаваўся як «забавы маладой пары, якія капчаюцца смерцю». Каюся, капца не дачакаўся — стужка цягнецца 120 хвілін. Цяжка было глядзець

па пастарэную Сімопу, па яе маніпуляцыі з пісталетамі і па ўсе пакуты маладой пары, забіўшай чалавека.

«Лэсі» — цэлыя дзве серыі фільма пра сабаку. Вельмі слабенькі паўтор англійскага «Лэсі вярнулася». Там была, можна сказаць, псіхалогія. Не проста сабака, а разумная, чулая істота адчувала боль ад расстання з гаспадарамі, асабліва з хлопчыкам, іх сынам, і ў імя сваё сабачае любові пераадольвала дарогі, разводзі, са смуткам пакідала дамы добрых людзей, дзе мела догляд і ласку, і ўсё шукала шлях дамоў. Знайшоўшы, забыла, даравала ўчынёную гаспадарамі несправядлівасць — прадалі ў чужыя рукі — і шчасліва зажыла пад родным дахам, праводзячы ў школу свайго ўлюбёнца.

Гэта даўным-даўно бачыў у Карлавых Варах, і вось як запомнілася.

Што ж тут? Сабака толькі падвывае, падае сігнал: закапала вада ў адсеку, чалавеку стала блага, парадзілася жарабя, крадзецца тыгр. Іграе не сабака, а верталёт ці кацер, якія спяшаюць з дапамогай.

Амерыканскае кіно пад час абвяшчэння так званай халоднай вайны не сядзела склаўшы рукі. Яго перастала здавольваць вырошчванне ігруш на вярбе — паўтарыў прыказку і сумеўся: а ну, можа і такія вырасцілі дзе садаводы! — у сэнсе падачы «рускага» каларыту і побыту, старакупецкага ці суперарыстакратычнага. Шугнула плынь каламуты на наш лад і нашу ідэалогію.

Не ўтрымаліся і тыя, хто выдаваў сваю работу як выключна падпарадкаваную аднаму богу — мастацтву. Прыгадваецца прозвішча Хічкока, каго прынята лічыць ледзь не прабацькам слаўтай кінематаграфіі жахаў. Ён бачыў сваё прызначэнне ў тым, каб біць па пачуцці глядача страхам і тым самым пібыта даваць яму духоўную асалоду.

Амерыка зламала і паклала ў труну багата талентаў свайго кінематографа. Запозна пераказваць трагічную гісторыю Мэрылін Манро і Джудзі Гарланд. Спустошаныя душэўна, выснажаныя да астатку істоты, яны, не бачачы жыцця і нічога ў жыцці для сябе, пацягнуліся па снатворныя пілюлі.

Сказаць — яны забіты Галівудам — будзе палаві-

на праўды, бо Галівуд не ўпаў з неба, а вырас з амерыканскай глебы звышнажывы і звышэксплуатацыі.

А Гарланд здымалася ў Стэнлі Крамера ў яго вядомым нашаму гледачу «Нюрнбергскім працэсе». Ёй ледзь-ледзь не пасміхнулася другі раз прэмія «Аскара», якая прысуджаецца за не абы-які поспех і немалым талентам.

Але што таленты! На агромністых прасторах тут не знайшлося спакойнай лацінкі зямлі для Чарлі Чапліна. Амерыка выціснула яго з сябе абыякава, быццам такія дрэвы мастацтва растуць у яе на кожнай ферме.

Можа б і раслі, ды не тая глеба. Эптон Сінклер памірае ў доме для перастаркаў. Я бачыў у газеце яго апошні здымак. Пісьменнік каля горкі напісаных ім дзевяці дзесяткаў кніг, апошняя амаль падпірае падбароддзе.

Адна з найбагацейшых краін свету не змагла даць свайму пісьменніку ціхі кут і дбайную руку з кубкам кавы замест жабрацкай поліўкі казённага прытулку. Хіба не ён абессмяроціў сябе і краіну, паказаўшы ёй самой яе ўласныя джунглі?

Каму патрэбен такі клопат! Лягчэй і спакайней слухаць песенькі Фрэнка Сінатры, уражанне ад якіх падмацоўваецца чуткамі пра яго сувязі з мафіяй.

Польскі часопіс «Наўкол свету» пераказвае сумны жарт аглядальніка газеты «Нью-Йорк таймс»: «Калі б пад замок пасадзілі ўсе зоркі, што маюць закулісныя змовы з мафіяй, нельга было б накруціць і палавіны фільмаў».

\*

Па тэлевізары з яго ўсімі каналамі за месяц бальніцы нагледзеўся столькі крыві і забойстваў, начуўся столькі стрэлаў і выбухаў — не дай і не прывядзі! Іншаму за ўсю вайну гэтулькі не давлялося.

З вечара ў вечар ішоў бязглузды ці то прыгодніцкі, ці то фантастычны фільм «Падарожжа на дно мора». Серый з дзесяць перацярацеў, ды і то для сядзелкі, яна аж калацілася, калі набліжалася палова на сёму, а я марудзіў уключыць апарат. Таем-

ныя істоты, іх не бяруць ні кулі, ні агонь, паралізуюць волю экіпажу. То ўвесь экіпаж паўстае на камандзіра, то ён адзін пачынае станавіцца ўпоперак дарогі камандзе.

Пад пару гэтаму і штовячорны «Супермэн» — лётае ў паветры, праходзіць праз сцены, ловіць злачынцаў, памагае тым, хто здаецца яму добрым.

Так і гляджу рэгбі ды падарожжы. Гэта разнастаіцца выступленнямі духоўных асоб, іх пхаюць, дзе толькі можна. Вось ранішняя праграма аднае з нядзель.

9.15 — рэбэ Ален Блэйк гаворыць пра яўрэйскую школу. Бравейскую біблію прапагандуе рэбэ Артур Т. Бах — гэта а палове дзесятай. У 10.30 пачынаецца размова пра лёс пратэстанцкіх манастыроў у Францыі. Пасля перад вачыма маячыць нейкі пастар. Яго змяніла тоўстая негрыцынка з хлапчуком. Яна спявала недзе ў касцёле, стоячы задам да распяцця, і, мяркуючы па рухах сцегнякоў, спевы не вельмі рэлігійныя.

Гадзіну ці больш заняла стужка «Ноччу яны забілі Распуціна». Прозвішча аўтараў не заўважыў, а ў праграме не паказаны. Што тычыць дакладнасці, дык тут, як кажуць, на печы сена косяць. Глядзеў «Чайку» англійскай вытворчасці. Герой трымае ў руках газету, назва відна хораша і выразна: «Известия».

\*

Маю праскураўскую знаёмую рыхтуюць да аперацыі. Трымаецца бадзёра, а можа каб адцягнуцца і разважыцца, з паўгадзіны даволі цікава расказвала пра грамадзянскую вайну на Украіне.

— Бальшавікам я смела адчыняла дзверы, але Дзянікін, але Пятлюра! Ні малых, ні старых не міпалі...

Назаўтра, не пабачыўшы яе ў прызвычаены час штодзённых адведзін, я занепакоіўся. Аказваецца, пралежала цэлы дзень на аперацыйным сталі. Позна вечарам прыйшоў яе муж, вельмі змрочны:

— Кепска, рак лёгкага. І доктар абвясціў ёй гэта. Я думаю, хворым нельга гаварыць такое.

Ён крыху пастаяў каля мяне і да самага адбою шпураваў па калідоры. Ноччу я ўбачыў водсветы сігнальнай лямпачкі каля жанчынай палаты, бегалі дактары, насіліся сёстры з кіслароднымі падушкамі. Стала трывожна, але гонг не зазвапіў. Муж хворай зайшоў перад абедам.

— Ёй лепей, як учора.— Ён паказаў канверт.— Рахунак за анестэзію, 200 долараў. А колькі будзе каштаваць аперацыя?

Назаўтра яна выйшла ў калідор. Бледная, з рукою на перавязцы, зрабіла некалькі крокаў і прыпынілася каля маіх дзвярэй.

— Вельмі баліць! — паспрабавала пасміхнуцца і скрывілася.

Жанчыну хутка выпісалі дамоў. У палату да мяне яна не зайшла, зноў пастаяла крыху на парозе.

— Што я для вас успомніла! Чулі калі-небудзь? — І заспявала топенькім, хрыпатым старэчым галаском:

Там вдали видать фигуры —  
Санитары и сестра,  
А за ними едут фуры  
С флагом Красного Креста.

І гэта на дзевяты дзень пасля аперацыі, ведаючы, што ў лёгкіх загнездавалася бязлітасная, страшная пухліна.

\*

Чаго шукае, куды імкнецца сягоння Амерыка? Дзе, за якімі даляглядамі тая «нацыянальная мэта», якой хацеў дасягнуць прэзідэнт Кенэдзі? Пытанні пагражаюць застацца рытарычнымі. Дый смешна было б прэтэндаваць на больш-менш грунтоўны адказ пры такім відавочна недастатковым знаёмстве з краінай.

Гэтая зямля вывернула з сябе столькі металу, што пад яго цяжарам пачала задыхацца, а чалавек на ёй стаў важыць і значыць не больш за найдрабнейшую казіолінку.

Я адчуў і ўсвядоміў гэта, вырываючыся з Нью-

Йорка на Вашынгтон. Электраперадачы — лінія па лініі, чыгункі — рэйка па рэйцы, заводскія пад'язныя пудзі — адзін па адным, вежы пакрыжавапых слупоў і крапаў — амаль усутыч!

Жалезны, сталёвы, чыгунны пераходны лес! Заводы, станцыі і падстанцыі вады, газу, электрычнасці, таксама адна пры адной і адна над адною: рознакаляровыя, закураныя дымам і сажам, ружовыя ад нядаўна ўкладзенай у сцены цэглы. Здалёк будынкі выглядаюць прыступкамі гіганцкай лесвіцы: прысадзістыя, за імі — вышэйшыя, а далей — ужо галавою ўпіраюцца ў неба. Хочаш і можаш — падымайся, не на неба, не дзеля ратунку душы, а хапай, набывай, выціскай сабою іншага чалавека.

На гэта трэба сіла і змога. І амерыканец рынуўся са сваіх славурых небаскробаў на малюсенькія зялёныя лацінкі каля ўскраінных асабнячкоў, дзе можна пасадзіць усяго адзін куст ружы ці вяргіні ды колькі каліў райграсу. Сам уласнік сядзіць на зялёнай травіцы, скінуўшы пінжак, з унукам і ўнучкаю і папыхвае нядзельнаю цыгарай. Уцёк, называецца, з палону жалеза ў сваё, уласнае, куды не паткнецца старонні. Спрабуй, да прыкладу, трапіць напрасцяк да мора, калі на дарозе прыватная тэрыторыя. Як бачыш наскочыш на штраф, а то і на стрэл. Не ступі, не зачапі — свяшчэнна!

Цягне жывую душу на крыхтачку жывога, а яго так вобмаль! Дай амерыканцу гэтакі ўчастак, як у нашых садовых пасёлках, насаджаюць і нагародзяць чорт чаго, могуць і небаскробы з'явіцца. І зараз домікі-шпакоўні выглядаюць капітальна, свецяць чырвонымі цаглянымі бакамі, пагадваючы пра катэджы XVIII і XIX стагоддзяў. Праўда, ніякай цэглы там і завідам няма, каркас абліцаваны пластыкам, які падрабіўся пад старасвецкую сцяну.

Пацягвае, моцна пацягвае да даўніны гэту звышсучасную краіну. Амерыканцы нявесела жартуюць, што лішкі жалезнай культуры таксама шкодзяць чалавеку, як і педахоп яе. Дык ці трэба было, думаецца ім, пераскокваць у сваім развіцці замаруджанасць, уласціваю, скажам, феадалізму?

Вось і з'яўляюцца «каралеўскія» дозы цыгарэт, каронкі і княжацкія гербы на спражках да ультра-

сучасных папрук, людзі тоўпяцца ў магазінах, дзе можна набыць стары чыгунны падсвечнік, пажаўцелы бюст антычнага бога ці сярэднявечнага мудраца. Хоць бы зірнуць на што падобнае, калі ўпадабая рэч не па кішэні, зрэшты, можна здаволіцца і падробкай, дзе там набярэцца арыгіналаў, ды і яны не водзяцца ў антыкварыятах.

А яшчэ большы поцяг да першабытнага характара, гэта значыць першапачатковага, першаіснага, з адчуваннем якога нараджаецца чалавек, да характара прыроды і ў прыродзе. Тут ужо пiдзе не дзенешся, такое памкненне закладзена і прыглушана жыве пават у сэрцах самых найпервейшых урбаністаў.

Звыштэмшы, звышзаробкі, звышбудовы, звышхуткасці — усё гэта звяло на няма што чалавека, зрабіла яго ўбогім духоўна, кінула пад ногі аднаму толькі богу — п а с п е ц ь, а значыць — зарабіць. Узбагачэнне тэхнічнае, нават да некаторай ступені навуковае, безумоўна, адбылося, магчыма, перавысіўшы спадзяванні і прагнозы. У галіне духоўнай справа звялася да звычайнага рабунку і крадзяжу ў тым сэнсе, што вырабаваны ў народу доллар перамаў у Штаты багата вартаснага ў навуцы і мастацтве. Але можна купіць за нечуваныя грошы замак, карціну, скульптуру, вынаходку, нават спевака і артыста. Купіць пісьменніка і кампазітара не так проста — яны становяцца гонарам народу, калі ўзрастуць на нацыянальнай глебе. А Твэн і Уітмэн? Яны ж не імпартаваны! І пазней — Хэміпгуэй, Сінклер. Хто яшчэ? Як пі лічы — мала! Не ў параўнанні з літаратурамі іншых народаў, а супаставіўшы літаратурныя каштоўнасці са здабыткамі ўласнай працы. Тэхнічнай, канструктарскай, нават навуковай. Няхай гэта параўнанне здасца неправамерным. Але для большага пестася мовы — амерыканскай! — ёсць кангламерат англійскай, іспанскай, нямецкай, італьянскай, нават рускай.

А ці ёсць амерыканская нацыя, паўночнаамерыканская, як лічаць навуковыя крыпіцы? Можа ёсць проста насельніцтва Злучаных Штатаў, яшчэ разнастайнейшы кангламерат. І многім жыхарам усё жыццё, пават перад сконам, праз смог і туман акі-



япскага ўзбярэжжа, свеціць родная зямля. Хоць бы гэтак, як тым людзям, што прыходзілі да мяне ў шпіталі пачуць роднае слоўка, успомніць і вымавіць яго.

Помняць, бо паехалі не ад добра, бо «...толькі крайняя галеча прымушае людзей пакідаць радзіму...» і тут трапілі ў «прымусовую вывучку цывілізацыі». Так думаў Ленін у 1913 годзе, так яно ёсць і цяпер: і галеча, і прымусовая вывучка.

Вось і шлюць многія нашы суайчыннікі поўныя засмучэння і любові да радзімы лісты, едуць паглядзець улюбёныя мясціны і не пазнаюць іх. Бо дзе ж тыя даўнейшыя саламяныя вёскі і хутаркі! На знаёмых пагорках паблісхваюць мураванымі сценамі калгасы, узвышаюцца нафтавыя вышкі, ідуць пад зямлю шахты.

Глядзяць людзі на знойдзеную намі і страчаную імі паўнату жыцця і раняюць слязу: маглі ж і яны мець усё гэта! А цяпер не пачнеш спачатку! Праўда, некаторыя пачынаюць: вяртаюцца пад роднае неба, у кола родных людзей.

Дык ці так яно дзіўна, што найбагацейшыя амерыканскія музеі і галерэі, напакаваныя самымі буйнымі творамі геніяў і найвыдатнейшых майстроў свету, не столькі належаць народу і даюць магчымасць меркаваць аб узроўні яго культуры, колькі сведчаць аб пакупной здольнасці долара.

\*

Вышэй напісалася — кангламерат. Ці справядліва гэта?

Герцэн меркаваў, што «...кожны народ уяўляе сабой la composité (кангламерат) усяго-ўсякага, умоў кліматалагічных ды іншых; цягпечца, складаецца, выходзіць з гарбом, выходзіць з зобам...» Даводзіць не трэба: працэс фармавання нацыі, складання народу цяжкі, пакутлівы, з пікамі і спадамі. Ці закончыўся ён у Амерыцы? Што злучае амерыканскі народ, цэментуе яго ў адзіпства? Што за повязі яднаюць людзей розных нацыянальнасцей — не скажу дакладна, колькі іх — розных мэт, рознага ўзроўню, рознага дастатку, якія асядалі тут у розныя

часы. Напрошваецца трывіяльны адказ: жаданне забагаець, калі не ў літаральным сэнсе, калі не палкам вызваліцца ад галадоўлі, беззямелля, бяспраўнасці, чаго нельга было адолець па радзіме, дык каб хоць мець лягчэйшы кавалак хлеба.

Быць можа. Тады краіна, якая давала магчымасць лепей з'есці і вальней дыхаць у параўпанні, скажам, з царскай Расіяй ці санацыйнай Польшчай, павінна была стаць другой радзімай.

Але ж не стала! Па той простай прычыне, што ніхто з перасяленцаў і не шукаў такога, бо «капіталізм стварыў асобы від перасялення рабочых», як гаварыў Ленін пра эміграцыю ў Амерыку, абумоўленую няцярпнасцю існавання дома.

«...Натоўпы едуць у Амерыку, але яны памыляцца, — прарочыў Герцэн, — трэба, седзячы на тым жа месцы, з'ехаць ад усяго, а ўжо ў Амерыцы ці на Плюшчысе — гэта, дапраўды, усё роўна».

І спытайце ў любога эмігранта, таго самага югаслава Тома, водаправодчыка з майго шпіталя. Ці заклятага ворага пабудовы сацыялізму ў Югаславіі. Успомніць сваё, уздыхне: не стала!

А калі не стала, чаму ж не рассыпалася Амерыка на асобныя дзяржавы і дзяржаўкі, дзе б аднавілася, да прыкладу, італьянская ці польская мова. Ці не мог бы хоць адзін штат узяць ды засяліцца паводле нацыянальнай прыналежнасці? Захаваліся ж галандскія вёскі ў штаце Мічыган, абшчыны швейцарцаў у Віскансіне, нарвежскія паселішчы ў Паўночнай Дакотэ. Ды яшчэ цэлыя кварталы ў вялікіх гарадах — рускія, польскія, італьянскія, нямецкія, прычым некаторыя з іх двухмоўныя: англійская мова, каб выйсці на людзі, родная — для дому, для душы. І ўсё ж нават індзейцы і негры не здолелі адваяваць сабе па кавалку тэрыторыі (не будзем лічыць гэта і рэзервацый). Хай не для самастойнага дзяржаўнага гаспадарання, а каб захаваць мову і яе ўжыванне ва ўстановах, мець элементарныя прычынны самастойнага існавання.

Гэтага не здарылася, эканамічны абруч нагнаны туга і не дазваляе Штатам рассыпацца.

Магчыма, паўплывала адна вядомая акалічнасць, якую так і пашыбае назваць словам — вандроўнасць.

Так, вандроўнасць. Большасць цяперашніх тубыльцаў амерыканскай зямлі прывандравала сюды, карэнне іхняга іспавання не ідзе ў глыбіню, а сцелецца паверху. Яны адціснулі колішніх тубыльцаў, скажам, індзейцаў, дзейнічаючы часамі, як лісіца, калі выжывае барсука: груба кажучы, яна паскудзіць у ягонай пары. Барсук — дзядзька ахайны: прыбярэ раз, прыбярэ два, а потым бачыць — пяўпраўка, ідзе капаць повае сховішча. Так, здаецца, расказапа ў Сакалова-Мікітова.

Далейшае папаўненне амерыканскага пасельніцтва надзвычай лёгка асімілявалася ў англійскай плыні мовы і амерыканскага ладу жыцця. Яно прымала мову, ужо не англійскую, але яшчэ не амерыканскую, прымала тутэйшыя тэмпы, звычкі, меркантильнасць і практычнасць. Менавіта праз тую самую вандроўнасць. Хіба маглі людзі наводныя, не тутэйшыя, сцвярджаць што-небудзь сваё? Ужо самім фактам прыезду ў Амерыку на заробкі яны як бы распісваліся ў залежнасці ад тых, што прыбылі раней і абжыліся. Да таго ж, яны блукаюць і тут. Салідныя выданні — савецкая і польская энцыклапедыі могуць пацвердзіць: па краіне вандроуюць дзесяткі мільёнаў чалавек у пошуках сталага заробку і трывалейшага даху. Цяжка ўявіць, але больш за 20 працэнтаў пасельніцтва мяняе штогод месца жыхарства. Дзе ж ім біцца да апошняга за сваю мову, за нацыянальныя асаблівасці, нарэшце, за такія-сякія свабоды, як гэта робяць караннікі — ірландцы і валійцы, грамадзяне Уэльса. Яны ніяк не ўліваюцца ў англійскую плынь, а наадварот — на ўсю сілу ратуюцца, каб не захлынуцца ў ёй.

І валійцы з-за акіяна падымаюць голас у абарону сваіх еўрапейскіх землякоў. Як на тое, я атрымаў пацвярджэнне гэтым думкам пасля звароту дамоў. Абазваўся вядомы галівудскі артыст Рычард Бэртап. Валійскае сэрца і паходжанне штурхнулі яго руку на дасціпны артыкул, хоць і з дозаю рысоўкі, з пэўным ігнараваннем сацыяльнага боку і некаторым фетышызаваннем мовы. Яго можна было б прывесці цалкам, каб не быў гэта перадрук з «Недзели» (1969, № 38, «Беспокойный Уэльс»). Вось асобныя мясціны.

«Ў малюсенькім, малавядомым Уэльскім княстве ў чатыры разы менш пароду, чым у адным толькі вялікім Нью-Йорку. Праўда, мы забяспечвалі каралямі Англію — у тым сэнсе, што ўсе гэтыя Цюдоры пайшлі ад нас. Дык каму гэта ўсё патрэбна? Хіба ёсць чалавек, якому не ўсё роўна, ці атрымае Уэльс самакіраванне?»

Дык вось што я вам скажу: гэта абыходзіць мяне. Я пашу нацыянальную эмблему Уэльса як гапаровую адзнаку, бо, — як сказаў Генрых V, калі верыць Шэкспіру, — «я ж валіец, мае добрыя суайчыннікі».

Дык вось, чаму ж ідзе шум ва Уэльсе?

Апрача натуральнага энтузіязму маіх суайчыннікаў і паўсюднага жадання моладзі паладжваць дэманстрацыі, апрача ўсеагульных студэнцкіх хваляванняў, ад Каліфарнійскага універсітэта да Парыжа, ад Лонданскай эканамічнай школы да Оксфардскага універсітэта, апрача ўсяго гэтага, у бунтоўна настроеных студэнтаў-валійцаў ёсць яшчэ адзін лозунг: лозунг пра захаванне валійскай мовы.

Насельніцтва Уэльса складае нешта блізка 2,5 мільёна чалавек. Каля 28 працэнтаў з іх гавораць, пішуць і чытаюць па-валійску ўсё сваё жыццё. Значыць, прыкладна 750 тысяч падданных Вялікабрытаніі ўжываюць мову, якая ў адносінах да англійскай з'яўляецца іншаземнай.

У тыя, ужо гістарычныя, часы, калі мой дзед быў блазнюком, кожнага маглі жорстка пакараць, калі яго лавілі на тым, што ён абзавецца па-валійску на вуліцы. Яшчэ тады на ўсю сілу тужыліся давесці, быццам валійская мова — мова плебеяў, вартая неадукаваных сялян, якія жывуць у адным памяшканні з курамі і качкамі.

Такія дробныя абмежаванні наша мова змагла пераадолець, не зважаючы нават на тое, што на працягу двух стагоддзяў наглядалася яе павольная хваравітая дэградацыя, якая рэзка ўзмацнілася за апошнія 40 гадоў. Машыны век бязлітаспа знішчыць нашу мову, калі мы зараз жа не пачнём змагацца за яе, як львы.

Няма карысці ўзрываць англічан і цягнікі, нафтаасховішчы і прынцаў. Ірландцы ўсё гэта спрабавалі, акрамя апошняга.

Родную мову, як на маё перакананне, нічым замяніць нельга. Я выхоўваўся на дзвюх мовах, валійская пераважала ў першыя гады майго жыцця. Але нават цяпер, калі я засвоіў англійскую, я ўважаю за лепшае чытаць біблію па-валійску.

Мая мова можа лашчыць слых, падобна да італьянскай, можа быць такая ж павучая, але калі голас павінен гучаць металам, калі ён павінен быць зараджаны стрыманай лютасцю, мая мова можа спаборнічаць з нямецкай, галандскай або рускай. Гэта мова ўмее плявацца, рыкаць і кашляць. Яна ўмее скрадваць зычныя, параджаць па свет і каціць па ім покатам велізарнае «р», прымусіць гучаць «ч» так, што вы чуеце бас-барабан, які прачышчае сваё горла, можа ціха і пяшчотна праплюскаць падвойнае «л».

Мы не можам пахваліцца Шэкспірам з ліку сваіх суайчыннікаў, але наўрад ці хто іншы можа зрабіць гэта. Таму мы велікадушна аддаём Уільяма англічанам, напамінаючы, што ён вучыўся ў Стрэтфардскай граматычнай школе ў некага Джэнкінса, які — цікава, га? — быў валіец.

Так ці іначай мы абавязаны звярнуць увагу на ўспамянутую 28-працэнтную меншасць, якая гаворыць па-валійску, і павялічыць яе, наколькі здолеем. Я цвёрда ведаю, што такая малюсенькая нацыя, як мы, будучы не лепей і не горай за іншыя, усё ж адрозніваецца ад другіх і хоча застацца сама сабой».

Выпіскі з артыкула Рычарда Бэртана, відаць, перавышаюць прызвычайную для цытат норму. Але яны не перарываюць, а працягваюць маю, узнікшую яшчэ ў шпіталі, думку аб вандроўнасці амерыканцаў. Усе вандроўнікі, прыляцеўшы, прыплыўшы, рознымі спосабамі дастаўшыся за акіян, аж да гэтага часу не злучыліся ў аднародны сплаў новай якасці і мацунку, дзе нельга было б адрозніць паасобных кампанентаў і які можна было б у поўным сэнсе слова назваць — а м е р ы к а н с к і н а р о д.

Каб я пісаў дысертацыю, дык для падмацоўкі дадаў бы да прыведзеных раней цытат і меркаванняў яшчэ лічбы і спасылкі. Але я перадаю толькі ўра-

жанні свае, а тут рэдка ўдаецца быць бесстароннім. Дый не для знявагі гаварылася ўсё гэта, а са шчырасцю і пашанаю да народу, з якім мы будзем некалі добра сябраваць, я маю пэўнасць.

Герцэн прадракаў Ціхаму акіяну будучыню Міжземнага мора, хоць яму здавалася, «...што Расія і Амерыка сыходзяцца патыліцамі».

А ў сваіх уражаннях, як высвятляецца, я не адзінокі.

Вось Маякоўскі:

«Не меншая вастрывя і нацыянальных узаемаадносін Амерыкі. Я пісаў пра мноства іншаземцаў у Амерыцы (яна ўся, вядома, аб'яднанне іншаземцаў для эксплуатацыі, спекуляцыі і гандлю), яны жывуць дзесяткамі гадоў, не губляючы ні мовы, ні звычаяў. Мога Амерыкі — гэта мова Вавілонскага стоўпатварэння, як мы яе ўяўляем, толькі там змешвалі мовы, каб ніхто не разумеў, а тут змешваюць, каб разумелі ўсе».

Пералічыўшы мноства людзей розных нацыянальнасцей, якія жывуць у Нью-Йорку, паэт іранічна пытае: «Загадкавы абразок: што ж за яны, па сутнасці кажучы, амерыканцы, і колькі іх стапрацэнтных?»

Можа на погляды Маякоўскага трэба зрабіць папраўкі часу? Паслухаем голас савецкай журналісткі, яна вярнулася з Амерыкі ў лютым 1972 года. Расказвае тую ж легенду аб пабудове вавілонскай вежы, калі бог нібыта перамяшаў мовы, каб людзі не разумелі адзін аднаго. І дадае:

«Ці не для таго, каб у адзін першы-лепшы дзень разнамоўныя, яны ўсё-такі сышліся на амерыканскім мацерыку і пабудаваці свой Вавілон, які не верыць ні ў бога, ні ў чорта».

Сышоўшыся, яны знайшлі агульную мову — мову бізнесу. Яе цалкам хапіла, каб дабудаваць вежу, але далёка не выстарчыла, каб жыць у ёй.

І людзі зноў рассыпаліся на групы па племянных, рэлігійных і прафесійных адзнаках, бо «не хлебам адзіным жыве чалавек», а трэба яму і полымя другога сэрца, і слова падтрымкі, і «строгі суд учынку».

А калі гэта так, дык часовая асіміляцыя ці не

можа ператварыцца ў адваротны працэс, падобны да выпадання крышталяў з перапасычанага раствору.

Бо вось помніць жа артыст, ды яшчэ вядомы, ды яшчэ галівудскі, аб сваёй прыналежнасці да валійскага племені і ваюе за сваю мову.

Ды хіба ён адзіп на ўсю Амерыку?

## VIII

*Прага да помнікаў. На Авечай лугавіне. Вашынгтон і яго чорны калідор. Ратунак ад разбурэння. Дзень індычкі. Маладыя падрыўнікі. Я — не адзінокі. Капітолій і горад мёртвых. Музей Гугенхайма. Пікаса аб Амерыцы.*

Хадзіць мне ўсё яшчэ не дазваляецца. Доктар чакае новай кардыяграмы. Не едзе чортава цялежка! Праўда, возіць яе вельмі ўважлівая японка. Дробнага расточку, немаладая ўжо. А вока цёплае. І хоць не мае права, абавязкова шапяне мне: good! Пасля яе наведвання мне заўсёды лепшае.

Калі на свеце бываюць цуды, дык сёння адбыўся адзін з іх. Прыйшлі нашы жанчыны, абедзве дакторкі, адна была тут на стажыроўцы, і амерыканцы запрасілі яе на практыку. Вельмі абнадзеілі ў сэнсе выхаду на белы свет.

Следам з'явіўся доктар: кардыяграма добрая, давайце паспрабуем злезці з ложка. Паслаў на крэсла коўдру, даў пантоплі, і я, быццам найважнейшая ў свеце персона, глядзеў на Нью-Йорк не ноччу, а ўдзень, і ён мне здаўся зусім прыстойным горадам.

І чаму тыя зямлячкі рапей не прыйшлі!

\*

На пачатку лістапада на Авечай лугавіне Цэнтральнага парку адбылася дэманстрацыя.

Гэта вялікая пляцоўка запомнілася. Ніякіх авечак і пастухоў на ёй цяпер днём з агнём не зной-

дзеш. У парк прыйшла восепь, але цёплая. Вавёркі статкамі валяць да рук, не так галодныя, як проста пахабныя падарэйкі — выпрошваюць салодкае. Не зважаючы на забарону заставацца ў парку ноччу, прыгожыя жывёлінкі позна не кладуцца спаць і пераскокваюць з дрэва на дрэва пры святле ліхтароў.

Удзень на старасвецкіх параконных і аднакопных фэтонах тут ездзяць пажылыя і маладыя (радзей) людзі. Каштуе такая асалода добрую капейку. Але хто ж лічыцца з грашыма, калі пацягвае на даўніну. Так ізноў выказваецца, хай сабе прымітыўны, пратэст супроць звышшпаркага тэмпу жыцця.

Коні з торбамі аброку на мордах стаяць поблізу плошчы Калумба і адкладаюць свежыя каштаны якраз пасупраць фэшэнебельнага рэстарана. Пры ўваходзе туды пастаўлена труба для падагрэву паветра на ганку. У зале гараць свечкі, паблісквае цяжкі срэбны і крышталёвы пасудак.

Дык вось з прычыны дэманстрацыі раён гэтай ідыліі быў ачэплены паліцыяй, а зверху кружыліся паліцэйскія верталёты. Дэманстранты ж прыбывалі і прыбывалі. Іх было да 100 тысяч, пішуць газеты. Рады ішлі шчыльна і крычалі.

— Хочам міру!

— Калі?

— Зараз.

Карэта Кінг, удава доктара, гаварыла прачула: «Ён быў супроць вайны ва В'етнаме, але не можа зараз сказаць вам гэтага. Яго забілі прыхільнікі вайны. Таму гавару вам я».

Месца, дзе вымавіліся гэтыя словы, бачыў дрымотным асеннім дзяньком, калі людзей у парку амаль не было і ўсё хінула на адпачынак. Шкада, трэба было б быць там і зараз, чуць самому.

\*

У «Правде» нарыс «Взъерошенная Америка»: «Голас Нью-Йорка — песціханае выццё сірэні. Здаецца, у горадзе нешта ўзрываецца штохвіліны, гарыць, адбываюцца нейкія няшчасці».

Да чаго ж гэта падобна на маё самае першае



адчуванне! Адразу ж пасля прыезду, больш за месяц назад, напісаў верш «Равуць пажарныя сірэны» на тым самым пачуцці. Пажарны дэпартамент Нью-Йорка зарэгістраваў у гэтым годзе 200.000 выездаў па трывозе. Больш за чвэртку выклікаў былі марныя. Вось і не шукай пасля гэтага сувязі паміж абвяшчэннем трывог і турботамі страхавых кампаній. Напалохай крыху амерыканца — сапраўды, куды ўцячэш! — ён ахватней цягне страхавыя ўзносы за рухомую і нерухомую маёмасць. І пажарнікі заробяць!

Што тычыць небаскробаў, дык мае першыя ўражанні, з паветра, патрабуюць удакладнення. Лепшая частка — Ракфелер-цэнтр, вакзал, Эмпайр Стэйт білдынг — не пазбаўлена своеасаблівага характа, і ўсё ж — гэта халодныя, непрытульныя будыніны. Нешта сярэдняе паміж старымі, звыклымі для ўяўлення пірамідамі і новымі, трошкі інакшага тыпу. Іменна пірамідамі, не дамамі для чалавечага жыцця і работы, а ўсыпальніцамі новых, больш магутных за фараонаў, уладароў.

Турыстаў спрабуюць затлуміць тым, што Эмпайр Стэйт білдынг мае 6.500 акон і два разы на месяц іх начыста вымываюць. Работа, вядома, незайздросная, на вышыні гэта не дужа прыемна. Але зусім іншая справа падняць угару і ўтрымаць там такую масу металу, бетону, шкла.

\*

Двойчы прыходзіў наш доктар. «Мы вас у нядзелю выпішам, а ў аўторак — на самалёт».

Гэта ўжо размова!

Мілы чалавек Том-электрык! Добра, кажа, што ў цябе свой доктар. Ён паглядзіць цябе і бачыць, праўду кажуць ці не. Бо тут, калі не ведаеш, дык будзеш ляжаць і ляжаць. Ім абы грошы злуціць!

\*

У Нью-Йорку помнікаў столькі, што не агледзіш і не падлічыш. Часамі праходзіш міма, не паспяваючы дазнацца, каму пастаўлены манумент. Ад

даволі безгустоўнай калоны Калумбу і генералаў па конях даходзіш да Аляксандра Гумбальта, да Бёрнса і аж да сабакі, які ўдастоіўся стаяць у шэрагу неўміручых за адвагу: ратаваў дзяцей з полымя і трагічна загінуў пры выкананні абавязкаў.

Каля помніка Андэрсену грот і азярко. Бегаюць завадныя яхты, імі камапдуюць не падлеткі, а дзядзькі такі ў гадах, у каго ў кішэні водзяцца зялёныя паперкі, колькасць якіх іхным уласнікам заўсёды хочацца павялічыць. Вось і пускаюць яхты навыперадкі, б'юцца аб заклад, чыя прыйдзе хутчэй да процілеглага берагу. Аднак трэба помніць, што такім спосабам колькасць грашовых купюр можна таксама і паменшыць. З роўным поспехам.

Стае помнікаў і ў Вашынгтоне. Затрымаўся каля Лінкальна. У глыбокім крэсле, успёршыся на падлакотнікі, сядзіць стары, змораны чалавек. Худое, парэзанае маршчынамі аблічча, крыху ссутулены плечы. Але прыгледзішся: прытоеная энергія шукае выйсця! Крані — і ўзгарыцца, прагрыміць прамову, створыць закон, рушыць у бой арміі. Рукі моцныя, учэпістыя. Адна з іх не сціснута нават у кулак, але ўсё роўна ў напружанні: вось расслаблю і выпушчу ўладу, і ўсё па ўсім, канец вам, дарагія суайчыннікі.

Над помнікам — мураваная капліца, цяжкая, безгустоўная, перагружаная калонамі. Тыповы ўзор архітэктурных надмернасцей.

Калі глядзіш з узгорка, дзе пахаваны Кенэдзі, перад вачыма — дакладна просты праспект, месцамі заліты асфальтам, там-сям засаджаны зялёным, дзе-нідзе ператвораны ў своеасаблівы вадзяны канал. І на гэтай простаі: помнікі Джэферсану і Вашынгтону, магіла Кенэдзі — і Капітолій.

Гэты, не пазначаны на плане горада, праспект здзіўляе строгасцю ліній, менавіта строгасцю прамізны, мала таго, уражае міжвольнай сімволікай: просты шлях у Капітолій і з Капітолія, просты шлях кулі, каб не пусціць туды або навакі выселіць адтуль. У вершаваным радку сказалася так: «Адна прамая рыса ад Лінкальна да Кенэдзі».

Давялося прыпыніцца і каля помніка марскім пехацінцам. Кучка салдатаў на апошнім напружанні сіл высадзілася на выспу. Яшчэ крок — і яны па-

падаюць ад печалавечай стомы. Але кожны твар пачутна гаворыць: дасягнулі, узялі, дамагліся. Гэтым дыхала кожная складка іхняй робы, мокрай, задубелай ад марскоў вады і салёнага ветру. І што яшчэ: пад грубай, сапраўды каменнай адзежынай адчуваецца кожны мускул, да якой крайнасці ён напята.

Людзі ўсе ў руху: выйшлі з мора, ступілі і сталі на сухое. Каб не сысці адтуль. І перад усім, не закурыўшы, не прысеўшы, паднялі сцяг. Так-такі сцяг: на рэальным дрэўку, рэальная тканіна, самы звычайны сцяг, які веі і над Белым домам, і пад Капітоліем: паласатае палотнішча, і на ім належная колькасць зор.

Стаўшы на некаторы час пурытанінам ад мастацтва, можна сказаць: гэта ўсё роўна што намаляваць паляўнічага і ўманціраваць у палатно жывога сабаку. Аднак твор не адпускае ад сябе, так прыцягвае чалавека сапраўдная манументальная скульптура. Прымем на ўвагу: скульптурны партрэт гэты — дакументальны, з фатаграфіі, якую пашанцавала зрабіць; тады пасля цяжкага бою амерыканцы паднялі сцяг над гарой Сурыбаці, высадзіўшыся на японскую выспу Івадзіма. Адбылося гэта ў лютым 1945 года, калі спатрэбілася прамежная база для амерыканскіх самалётаў, якія вазілі бомбы на Токію. Можа таму да нявыдуманых людзей пасуе і сапраўдны сцяг.

Для кожнага збудавацця — ці то тэатр, ці то мост, ці то помнік — абавязкова адна рэч. У праспекце, у памятным лістку ці проста дзе-небудзь на калоне пералічаны: тыя, хто даваў грошы, далей — старшыня, яго намеснікі, члены будаўнічага камітэта. А ў самым нізе, дробненька — прозвішча скульптара ці архітэктара. Затое вас будуць прыгнятаць лічбамі: утлумачаць, колькі калон і якога дыяметру, скажам, у падтрунніцы Лінкальна, што сама яна каштуе 2.457.000, а статуя прэзідэнта 88.400 долараў.

Так, на кожным кроку на-амерыканску настурна, а таму і нясмачна, падаецца залежнасць быцця і свядомасці. Не знайдзіся фупдатар, не было б ніякіх будаўнічых камітэтаў, а тым болей мастакоў і выканаўцаў.

Чыста тутэйшая цікавасць не паспела, хвала алаху, прышчапіцца мне, я абмінуў шматлікі спіс фундатараў і адміністрацыі помніка маракам, але, на жаль, засталася невядомым прозвішча скульптара.

Наш калега-журналіст доўга жыве ў Вашынгтоне і паказваў нам самае цікавае ў горадзе. З міністэрстваў — праўда, яны амаль усе на адзін твар — запомніліся, не ведаю чаму, марское і, у сілу свае адыёзнасці, Пентагон. Будыніна стаіць наводшыбе і не так далёка ад ракі Патомак. Так вымаўляюць вашынгтонцы. Перад самым міністэрствам няўдалейкі яшчэ скверык, поруч — пляцоўка для машыны, дакладней пляц, бо паставіць там можна многа соцень самых раскошных твораў аўтамабільнай прамысловасці.

Будынак сам — на пяць кутоў, ад таго і патрывожана грэчаская мова для назвы — Пентагон. Мы двойчы праехалі каля галоўнага ўваходу. Машынам доўга спыняцца пельга, але звопку ні знаку аховы, ні следу. Непаглядны, як быццам наспех скіданы пяцікутнік зверху абляпан цёмна-шэрым цэмантам.

Вядома, што над зямлёй вытыркае толькі нязначная частка Пентагона, усё астатняе — у глыбіні, агляду недаступна. Дарэчы: усе галоўныя ўрадавыя пункты ў Вашынгтоне звязаны падземнай чыгункай.

\*

Змружыў вочы і не чуў, калі і як у палаце з'явілася незнаёмае стварэнне не ў традыцыйнай белай сукенцы і наколцы, як усе сёстры, а здалося — у нечым нахштальт кашулі і спадыцы мышастага колеру і вайсковага крою. Стварэнне пасвяціла чырвоным ліхтарыкам, пашмыгала па пакоі і, заўважыўшы мае расплюшчаныя вочы, бадзёра кінула: «О'кей!»

А цераз калідор пад уваходам у палату гарэў сігнал, яшчэ звечара моцна мучыўся і крычаў чалавек. Хадзілі, бегалі, ахайвалі і адхайвалі бедака.

Зноў трывожная поч, як у доследным пакоі. Там хапала мітусні. Аднойчы позна з'явіліся два майстры, таксама з чырвонымі ліхтарамі, і ўзяліся ляпацца і калупацца ці ў канцыцыйным апараце, ці

ў радыятары. Я мармынуў, што па гэтыя справы ёсць дзень.

Напрошваецца ўпічка не ў карысць людзей. У до-следным пакоі была шафа. Яе іначай не паза-веш, як разумнай. Зроблена з нейкага лёгкага ме-талу кштаттам алюмінію, здалёк падобна па шмат-канфорачную пліту; так і падумала адна гаспадар-лівая наведвальніца. За шырокімі дзверцамі ўнізе спрат на пасудак і розныя санітарнага абыходку рэчы. Верхняя палавіна нагадвае сервант, але ад-крыты: пасярэдзіне металічная паліца, а ў бакавых і задняй сценцы — металічныя кішэнькі для лекаў.

Як мне тлумачыла дакторка, змена сясцёр, што ідзе на спачынак, дае шафе заданне: глядзі, каб вунь той рускі ў кутку ў 9 гадзін атрымаў парашок. І шафа сігналіць, пацярэджвае сястру за некалькі хвілін, а таксама паведамляе, што лякарства за-стаецца вобмаль. Калі ж сястра памыліцца і пакла-дзе пілюлі не на месца, шафа абураецца і выкідвае сігнал — дзе твае вочы, разява! Адным словам, робіць усё, толькі не гаворыць, а каб магла, пацэўна, сказала б гэта самае.

Механізм працуе дакладней за чалавека, які прыдумаў яго, навучыў браць плату, даваць рэшту. І спаганяе цяпер за паслугі з самога стваральніка. Смех смехам, а г о р н а крыху.

Г о р н і — славянскае — вышні, той, што ўверсе, угары, пераносна — нябесны.

Г о р н ы — беларускае — горкі, цяжкі; відавочна, узыходзіць да г о р а.

Г о р а н — ужо ад гарнуць, загортаць (жар, вугалле).

Якое набліжае гучанне і які непадобны сэнс!

\*

Сонца ўсё надаўжэй хаваецца па спачынак. Заў-сёды цяжка перажываю пару самага кароткага дня. Зараз і пагатоў. Толькі і ўцехі, што пішу. Упершы-ню за ўсё сваё літаратурнае жыццё раблю запісы без адрасу, вяду аднабаковы дыялог, не бачу сураз-моўніка і нават не патрабую яго ўвагі.

Запатоўваю таксама ўсё, што неадлучна ад маіх перакананняў, а значыць — стараюся пасвяціць сваім ліхтарыкам на з'явы, падзеі, факты.

Сказаў — перакананні — і з крыўдай адчуў: педужа пашырана гэта слова сярод некаторых маладых маіх сяброў. Непрыкметна выслізгвае з вершаванага радка, з апавядання, нават з парыса, а следам — знікае і ўнутраная перакананасць, усхваляванасць, якая падымае чалавека на работу слова.

Як ні дзіўна, на гэта жаліўся Дастаеўскі.

Скончыўся сшытак, паблаславім новы, чыстую яшчэ кніжыцу, ягонымі вялікімі словамі:

«Сапраўды, толькі захочаш выказаць ісціну паводле свайго пераканання, адразу выходзіць, як быццам з пропісяў. Што за фокус? Чаму ў наш век, каб выказаць ісціну, усё больш адчуваецца патрэба звяртацца да іроніі, падсалоджваць ёю ісціну, падаваць сваё перакананне публіцы з нейкай ганарлівай да яго абьякавасцю, нават з некаторым адценнем зпявагі».

Вось так! Чаму, сказаўшы, што мая краіна, мая партыя — ёсць маё жыццё, чалавек павінен адчуваць сябе нібыта няёмка, вінавата? Перад якім такім чортам лысым? Я не клічу звяртацца да проста-лінейнасці ў імкненнях і выражэнні пачуццяў, але не хачу траціць ніводнай парушынкi з унутранага зараду першых дзёп Кастрычніка, бо хараство душы і веліч учынкаў ленінскай гвардыі бальшавікоў — бессмяротныя.

Так і трымаць!

\*

Відаць, не ашукваюся ў першапачатковых уражаннях і таму чуюся смялей. Пацвярджэнне ранейшых меркаванняў аб зборнасці амерыканскіх здабыткаў, дакладней — набыткаў, аб скупліванні розумаў і твораў чалавечага генія ў іншых краінах, аб тым, што навука і тэхніка, сродкі забеспячэння робяцца не сваімі рукамі, пацвярджэнне ўсяму гэтаму знайшлося з амерыканскага боку: «Іміграцыя можа стаць адной са значных крышціц нашых нацыянальных рэсурсаў». Так сказаў не які-небудзь

пустабай-сенатар, а дзяржаўны сакратар, уласнаю персонай.

Праўда, гэта амаль сто гадоў назад бачыў Энгельс і тым не менш лічыў, што эміграцыя ў Амерыку «спрыяе толькі таму, каб давесці там да апошняй мяжы капіталістычную гаспадарку з усімі яе вынікамі, так што рана ці позна там непазбежны каласальны крах»...

\*

20 лістапада ў Заходняй Германіі пыхоўна спраўлялі «Дзень пакаяння». Нельга сказаць, каб фашысты, тайныя і яўныя, скублі на сабе валасы і пасыпалі галаву попелам. Наадварот, яны ўсялякімі спосабамі тапілі франк, пашыралі экспарт, падсякалі зароботную плату.

Пакаяцца ж там некаторым асобам не пашкодзіла б. Нездарма ж пейкая Беата Кларсфельд учыніла своеасаблівы пратэст на з'ездзе ХДП у Заходнім Берліне. Калі Кізінгер, людскуючыся перад прысутнымі, раздаваў аўтографы, яна крыкнула: «Стары нацыст». І ўрэзала поўху.

\*

Праз тыдзень было традыцыйнае свята ў Амерыцы, 28 лістапада тут адзначаецца «Дзень удзячнасці». За ўсё, што дала зямля, вада і зрабілі самі людзі, за тое, што жывуць яны не бедна. Часта гавораць прасцей: «Дзень індычкі» — гэта штушка ў смажаным выглядзе павінна стаяць на кожным сталі.

Сёлетнія ўрачыстасці не абмінулі і мяне, грэшнага, скептычна настроенага чужаземца. Ланч падалі на падносе, засланым шыкоўнай сурвэткай, з каляровым партрэтам высокапаважанай прадстаўніцы хатняга птаства. На лісточку меню — таксама яе адбітак, а на талерцы штосьці больш рэальнае — ладны сцягняк. І я схільны быў разам з усімі скласці надзяку за прыстойную, пасля шпітальнай несмачы, ежу, каб не крываваая падашлёка: гэты дзень сімвалізуе з'яўленне белых пасяленцаў і тым самым вы-

цісканне, а потым вынішчэшне карэнных жыхароў. Што ж тады правільней адзпачаць: дзень удзячнасці або дзень жалобы?

\*

Прэзідэнты змяняюцца, праблемы застаюцца. Якую назваць наперадзе? Хай будуць негры, іх барацьба за месца ў краіне, потым студэнты, моладзь наогул, і рух хіпі асобна; нарэшце, жанчына і яе правы.

Уолтэр Ліпман пажартаваў: «Біяграфія кожнага амерыканца дзеліцца на тры часткі. Ён з'яўляецца пывольнікам — па чарзе — свае маці, свае жонкі і свае дачкі».

Справа ходзіць не пра якую-небудзь эмансипацыю. Мужчынская палавіна роду чалавечага ўсё больш і больш ператвараецца ў прыдатак да канвеера, банкаўскай канторкі, магазіннага прылаўка, біржы, акцый і другіх больш-менш падобных да гэтага рэчаў, іншымі словамі — мужчына робіцца своеасаблівай доларавыціскалкай. Жаночая праца выкарыстоўваецца не ў такой ступені шырока, каб ахапіць усіх жанчын, якія б выказалі да гэтага жаданне. Ім застаецца сям'я, выхаванне дзяцей і безліч вольнага часу. Мужчына, паўторам, махнуўшы на ўсё іншае рукой, толькі здабывае сродкі, не будзем вызначаць іх памеры. Тут, паступова і непрыкметна, фармаванне сям'і, грамадскай думкі, а значыць, і самога грамадства, можа перайсці да жанчын.

На мяне можна пакінуцца з лічбамі і статыстычнымі дадзенымі, прыгадаць той самы універмаг «Мэйсі» або «Александэрс», дзе амаль не відаць прадаўцоў-мужчын. Не буду спрачацца. Але не гэта вырашае ўдзел жанчыны ў вытворчасці. І маё ўражанне, заснаванае, можа, толькі на асобных назіраннях і падмацаванае газетнай інфармацыяй, застаецца непарушным. Калі не паснедаўшы, дык паабедкаўшы, кажа прымаўка, усё гэта стане праблемай.

Я пісаў аб студэнцкіх хваляваннях, аб знаёмстве з вашынгтонскімі хіпі. Вось некалькі інакшых фактаў з дзейнасці амерыканскай моладзі.



У Дэтройце паліцыя арыштавала дзевяць хлопцаў і дзвюх дзяўчат. Сярэдні ўзрост 18—24 гады. І за што ж? Пойдзем па календары. З канца жніўня да палавіны верасня яны завіхаліся без перадышкі.

30 жніўня ўзарвалі паліцэйскую машыну ў раёне Вудварк, а праз два дні кінулі бомбы ў воінскі будыпак і ў школу.

Перапынкі паміж акцыямі ў далейшым крыху павялічваюцца: 6 верасня ўзарвалі яшчэ адну паліцэйскую машыну, але ў раёне Лівернайс; 10 верасня шпурлянулі бомбу ў машыну ваеннага ведамства, а таксама ў паліцэйскую.

Дзён дваццаць панавала зацішша, збіраліся з сілаю. І сабраліся. 29 верасня спрабавалі ўзарваць кантору, што набірала служачых у ЦРУ ў Эн Арбары, і, не марудзячы, кінулі бомбы ў Інстытут навукі і тэхналогіі пры Мічыганскім універсітэце.

У ход ішла не якая-небудзь пайноўшая ўзрыўчатка, а звычайны дынаміт. Балазе дастаць яго няцяжка: кралі на складах будаўнічых матэрыялаў.

Чым лічыць гэтыя ўчынкі, як цаніць? Уважаючы па аб'екты, дзе меркавалі рабіць выбухі, тут пешта большае, не звычайны пратэст. Можна слабы, але пачатак сутычкі з уладамі ўрукапашную. Праўда, замахі адбываліся ноччу, і ахвяр не было. Але ж законы штата Мічыган не лагодныя: раненне бомбай караецца пажыццёвым увязненнем. І адбываць трэба поўнасю, тэрмін пакарання не скарачаецца, і асуджаня не падпадаюць ні пад якія амністыі.

\*

Слаба праўлюся. Значыць, слаба мабілізую сябе, кепска б'юся за жыццё. А біцца трэба: вярнуцца дамоў, дапісаць паэму і яшчэ тое-сёе важнейшае.

Лёгка біцца дома. Вось негр з палаты пасупраць. Ужо разоў дзесяць яго павінна была зламаць нейкая жахлівая хвароба. Але паўкол хатнія, знаёмыя дактары, пават манашкі. Хоць увага шмат каго з іх не так да яго асобы, як да яго кішэні. І сёння ён ужо другі раз выязджае ў калідор па калясцы, па-кручваючы колы рукамі.

І я ляжу не адзіп. Усе нашы памагаюць больш

чым дазваляюць ім час і магчымасці ўласнага адпачынку. Нават глава дэлегацыі вырывае часінкі, скушы на выяўленне пачуццяў, просты і вельмі добрачылівы.

І я не бываю самотны: хто падтрымае весткай, хто ўсмішкай, хто кавалкам падобнага на мінскі хлеба, хто павіною з Беларусі.

Дзякуй вам за дабрату, землякі, за тое, што ў цяжкую хвіліну сталі братамі. Гэта абавязвае і мяне: хапацца за кожную ніцінку і акрыяць.

Здавалася б, нас вельмі мала тут, каб пераадолець жалезныя шчэлепы чужыны, дзе хвароба — гора і цяжар. Але невялічкая жменька нашых людзей робіць цуд, стварае клімат радзімы.

Часамі, калі поблізу нікога няма, клічу на дапамогу некалькі добрых душ з далёкага Мінска. Усяго некалькі? Затое — самых-самых, як гаварыў Аляксандр Пракоф'еў, тых, без каго не мыслю раніцы, кавалка хлеба, новага радка. Дый навошта турбаваць палавіну горада, я ж пачаў у ім юнацтва. Студэнцкія гады, праца ў рэдакцыях, сустрэчы з чытачамі сабралі надзейны гурт таварышаў. Не кажу пра найбольш цеснае кола сяброў на турбоце ўсяго жыцця — літаратуры. Не раз памагалі мне, і сам першыя кнігі вылузваў з дзіцячых пялёнак і падштурхоўваў уперад, прапускаў у дзвярах перад сабою: ідзі смялей — ты можаш! Хай часам некаторыя, палічыўшы сябе ў той ці іншай меры масцітымі, чамусьці не заўсёды стараліся аддзякаваць па славянскіх звычаях. Можна за Коласаву навуку — гаварыць пра напісанае толькі праўду? Гэта не дужа прыемна слухаць, не лягчэй і рабіць. А трэба. Вось і гавару. Не для таго, каб за многія сотні вёрст ад дому, заслانیўшыся акіянам і сценамі небаскробаў, уголас пахваліць сябе і шапянуць пра другога тое, што яму не ўпадабаецца. Проста помніцца залатая рада дзядзькі Якуба: не скажаш праўды сабе, не скажаш і людзям.

Уся гэта меланхолія тлумачыцца даволі проста: дагнаў ганконгскі грып. Яго мне якраз і не хапала! Рукі ватныя, галава баліць несусветна, кашаль.

Доктар узяўся за лекі на раніцу. Парашкі — адразу штук шэсць — прымусілі глынуць тут жа.

Потым — ін'екцыя пеніцыліну; увалілі ў мяне яшчэ пяць парашкоў ды ўлілі масляністай мікстуры.

Нядзеля — вольны дзень, хутка ад'езд. З зайзд-расцю пазіраю ў калідор, дзе мой сусед-негр зноў раскатваецца на цялежцы.

\*

Негры — вялікая сіла і вельмі грозная. За труною Марціна Лютэра Кінга ішоў урад на чале з Джонсанам. Пачынаў пра гэта раней пісаць, можа хоць зараз дакончыцца. Праўда, кашаль чхаць хоча на эўкаліптавыя ляпёшкі. Аднак трэба перабіваць немачы работай.

Мы спыніліся ў Вашынгтоне пакарміцца. Кафэ, куды зайшлі шафёр і яшчэ адзін спадарожнік, аказалася негрыцянскім. Белыя, мусіць, туды не патыкаліся. Усе наведвальнікі глядзелі на нашых, нібыта на страхоцце, і, як ім здалося, былі не супроць калі не надаваць кухталёў, дык проста выставіць няпрошаных гасцей за дзверы.

І тут само сабою высветлілася: прыйшлі савецкія! Іх цудоўна накармілі і яшчэ дзякавалі за ўвагу. Гэта было на славутай 14-й вуліцы — чорным калідоры Вашынгтона, як ветліва раскажаў нам калега, маскоўскі журналіст. Тут палалі пажары, ішлі зырккія баі з паліцыяй. Яны ўскіпалі, калі быў забіты Марцін Лютэр Кінг, узгараліся і ў чэрвені. Тады паліцыя расшкumatала негрыцянскія палаткі, а яны ж туліліся каля помніка Лінкальну, пад высокай рукой свайго шчырага абаронцы.

Хваляванні не спыняліся і ў кастрычніку, мы маглі патрапіць, але крыху апазніліся. Паліцэйскі застрэліў маладога рабочага. Насельніцтва абуралася. Тады завылі сірэны, на неграў пасыпаліся запальныя і слёзаточныя гранаты. Стрэлы з рэвальвераў патапулі ў рэху стрэлаў з гранатамётаў.

14-я вуліца моцна спалена, пабіты амаль усе вітрыны, пэўней, магазіны. Белыя, уласнікі дамоў, лупілі неверагодную арэнду за жытло і гандлёвыя памяшканні. З гэтага і завязалася. Негры пачалі паліць рабаўнікоў і ў той жа час саміх сябе. Свае кватэры, склады і складзікі, канторы і магазінчыкі

ў нанятых дамах. Гарадскія ўлады стараюцца залапіць сляды разгрому, у ход ідзе фанера. Дзе-нідзе лапіць няма чаго — замест будынкаў чорныя пляцоўкі з невялічкаю кучкай вугалля.

Мы праехалі па гэтай вуліцы двойчы, а потым яшчэ прайшлі. Яна, відаць, уся была двухпавярховая і зроблена на тандэт — разбіваць крамы і кватэры не складала ніякай турботы, агонь зашугаў хутка і як след. Падобны малюнак і на 4-й ці на 7-й вуліцы, каля бензакалонкі.

Негры захваляваліся ў пятніцу, перад выхадным. Дзяржаўным служачым было сказана канчаць работу раней і пакрысе выязджаць з горада. Праз гэта і ўзнікла паніка. Людзі рвануліся ў ад'езд разам. Забілі дарогі так шчыльна, што не пасоўваліся наперад самі і войскі аж восем гадзін не маглі ўвайсці ў горад па ўціхамірванне і расправу.

Некалі даволі папулярная асоба выхвалялася, нібыта ў выпадку якога неспакою Амерыка можа сесці на машыны і пераехаць у бяспечнае месца. А вось і ўструшні асаблівай не было, праўда, гарэлі дамы не так і далёка ад рэзідэнцыі прэзідэнта, а салдаты, ва ўсёй красе і сіле найноўшай знішчальнай тэхнікі, ніяк не маглі дарвацца да безабаронных неграў.

Уявіце той самы Нью-Йорк, калі надыходзіць трафік (гадзіны пік), калі машыны ідуць у некалькі радоў, адна пры адной, адна за адной, сапучы, што называецца, у карак пярэднім, без надзеі вырвацца ўперад, збочыць направа ці налева. Крыху настраш ці патрывож — і вуліцы ашалеюць, як бачыш засцелюцца ў некалькі слаёў радыятарамі, дзверцамі і заднімі мастамі, пра ахвяры — памаўчым.

Вернемся да асноўнай тэмы. Сёлета асабліва трывожна. Хваляванні неграў пашырыліся амаль на 230 гарадоў. Вось чаму канцыдатам у прэзідэнты было важна, каб чорнае насельніцтва не байкатавала выбараў. А яно не бачыла ў спісах нікога, хто б хоць збольшага задаволіў надзённыя патрэбы.

Як і трэба было чакаць, негры не могуць разлічваць на пацвярджэнне законам сваіх грамадзянскіх правоў. Амерыка ведала грамадзянскую вайну па-

між Поўначчу і Поўднем. Але тады былі Лінкальн у палітыцы і Гарыет Бічэр-Стоў у літаратуры. Прэзідэнт пазваў яе «маленькай жанчынай», якая выклікала «вялікую вайну», маючы на ўвазе ўплыў кнігі «Хаціна дзядзі Тома».

\*

Тады было так. Цяпер жа гавораць і пішуць: Амерыка ідзе ў фашызм. Расіст Уолес мае поспех у выбаршчыкаў і асабліва папулярны сярод паліцэйскіх. Мы пайшлі ў Капітолій, калі наведвальнікаў ужо не пускалі. Забавіліся, ніяк не маглі выбрацца з бібліятэкі Кангрэса, там сапраўды ёсць чаму дзівіцца: і велічэзнасці кнігасховішча, і унікальнасці яго здабыткаў. На адкрытым балконе паліцэйскі флегматычна, але з належнай катэгарычнасцю прапанаваў прыйсці заўтра. Надзея трапіць згасала, але тут наш дабравольны гід прамовіў: «Журналісты з Масквы». У стража парадку памякчэў твар. Праўда, потым выказваліся меркаванні, што магічнае ўздзеянне зрабіла зусім іншае пачутае паліцэйскім слова. Адзін з нас прапанаваў пайсці і перабіць гаркату няўдачы глытком віскі: маўляў, былі ў Вашынгтоне, а ў Капітолій не трапілі.

Адным словам, знайшліся ключы, знайшоўся час, паліцэйскі выявіў сябе як неблагі праваднік, гаваркі і даволі дасціпны. Абышоўшы збольшага залы і дазнаўшыся пра іх прызначэнне, агледзелі партрэты прэзідэнтаў, карціны, крэслы.

У адным з вялікіх памяшканняў наш гід дазволіў сабе аскароміцца жартам, не дужа свежым, але даволі самакрытычным. Нібыта прыезджы, трапіўшы на малітву ў пачатку пасяджэння, спытаў у суседа, чаму свяшчэннік моліцца за кангрэс. І атрымаў адказ: «Ён пабачыў, хто тут сядзіць, і моліцца за краіну».

Выйшлі на вуліцу з другога боку. Там ужо завіхаліся ёмка: стаўлялі кабіну, адкуль новы прэзідэнт скажа традыцыйную прамову пры інаўгурацыі, будавалі падмосткі для ўдзельнікаў урачыстай цырымоніі. Разам з канцэртам, прыёмам, парадам і

бапкетам уся гэта фатыга ўскочыць у добрую капейчыну федэральнай казне.

Надыходзіў час падзякаваць і развітацца, але паліцэйскі ішоў у нашу дарогу, гаворка вілася, не спынялася. Ён шмат чытае, вышсвае геаграфічны часопіс, таму багата ведае пра Сібір. І пра Венгрыю — мае жонку венгерку.

— А хто будзе прэзідэнтам, як па вашу думку?

— Роберт Кенэдзі сабраў бы 90 працэнтаў галасоў. Цяпер іх панясуць Ніксану. Паліцэйскія будуць галасаваць за Уолеса.

— А вы?

— І я.

За Уолеса галасавала 10 мільёнаў. Няшмат? Шмат, і вельмі!

А зірніце на кінакадры, дзе выбаршчыкі вітаюць аблюбаванага абранца. Акурат тое самае шаленства і вар'яванне, як перад Гітлерам. Як быццам не было вайны і не прайшло больш за тры дзесяцігоддзі ад тых прамоў да сённяшніх. І горш за ўсё, што вар'яванне такое ж, нават машабна, а аб'ект — куды драбнейшы, хоць і Гітлера не залічыш у буйныя.

Значыць, не проста псіхоз, не толькі рэванш, не толькі нянавісьць да яўрэя ці негра. Нешта ж буйнейшае ляжыць у грунце адраджэння фашызму. І гэта — ідэя сусветнага панавання, ідэя наглая і адкрытая.

Вось і гарлаюць аскепкі гітлераўскіх штурмавых атрадаў, так званыя мінітмэны. Недалёка ад Белага дома, пэўна, з гадзіну язды, грамілы са свастыкай на рукаве калавураць дом наводшыбе, прыпірышча нацыянал-сацыялісцкай партыі. Матляецца сцяг, таксама са свастыкай.

Завадатарка аднаго з аддзяленняў гэтай партыі, здаецца ў Чыкага, носіць гучнае, знепавіджанае людзьмі прозвішча — Эрыка Гімлер. Тым патуральней у дзень нараджэння Гітлера паладжваць расісцкі парад з пагрозамі «левым і камуністам». Праграма ўсё тая ж, вядомая: неграў — у Афрыку, яўрэяў — у стэрылізацыйныя акалодкі, камуністаў — да сцяны. І, вядома ж, вайпа! Гэты іхні бог, самы надзейны сродак дасягнуць сусветнага панавання.

А з гэтым час бы і ўтаймавацца. Гордасць сталіцы Амерыкі, слаўнае месца для спачыну — Рок-крык-парк. Лугавіны з зялёнай травой, празрыстая стужка шумлівай ручаіны і дрэвы, дрэвы... Хочаш зірнуць на верхавіны асілкаў — добра задзяры галаву. Але тут, як і ў парку другой пекаранаванай сталіцы, Нью-Йорка, не раець рабіць вячорных прагулак.

Не ведаю, калі апошні раз пашыраўся і добраўпарадкаваўся Рок-крык-парк. А месца спачынку мёртвых, іх горад, як называюць тутэйшыя могілкі, расце ўшыркі, удоўжкі, і ўсё цясней і цясней робіцца там. Галоўныя ваенныя могілкі краіны ў Арлінгтоне ўжо не змяшчаюць ахвяр в'етнамскай вайны. Іх невымерна больш, чым некалі разлічваў Кангрэс, што прыняў рашэнне зрабіць гэта месца нечым накштальным пантэонам герояў.

Растуць аднолькавыя здзірванелыя курганкі з аднолькавымі белымі крыжыкамі і парадкавымі нумарамі па іх з адваротнага боку. Зрэшты, над магілай можа быць пліта ці больш раскошнае збудаванне.

Бізнес робіцца і на нябожчыках. Не паспее прыйсці ў асірацелы дом паведамленне аб страце блізкага чалавека, а пранырлівыя маклеры як тут і былі. У чорных вопратках, з засмучанымі тварамі падсоўваюць праспект: па якім разрадзе і за якія грошы вы пажадаеце пахаваць свайго сына ці мужа. Не скупіцеся, шаноўныя сваякі! Справа кампаніі прапанаваць і наладзіць усё добрасумленна — жалобны картэж, прыстойную надтрунніцу. Наймуць пастара і нават прамоўцу. Ваша справа заплаціць і ўволю паплакаць. Труна — за кошт дзяржавы, на тым і канчаецца яе клопат і пашана. Праўда, маці загінуўшых могуць пасіць залатую зорку, калі маюць за што купіць яе.

Узрушаныя гэтымі весткамі, мы пайшлі да магілы Невядомага салдата. На пляцоўцы з гранітных пліт каля вечнага агню, як лялька па спружынах, адмерваў крокі то ў адзін, то ў другі бок салдат у нейкім асаблівым абутку. Ён ёмка паварочваўся, гучна ляпаючы абцасамі, пайначай падкаванымі. Было ўрачыста, але западта тэатральна. Мы не сталі

чакаць змены ганаровай варты, цырымоніі, на якую пачалі сыходзіцца паведвальнікі могілак. Абышлі залу для выкапання музычных твораў, круглую веранду, зазірнулі ў мемарыяльную будынінку. Вітрыны пад шклом: шматлікія віншаванні, з прычыны адкрыцця магілы Невядомага, ад прэзідэнтаў і прэм'ераў, у тым ліку і ад англійскага караля.

Упізе, у горадзе бяднейшых нябожчыкаў, скрозь — голыя магільныя паспы.

\*

Пракляты грип затрымае яшчэ ў бальніцы. Удзень весялей, а пахіне на змярканне — ці як не дабяру сабе ладу. Абы спала тэмпература, буду праціцца на выпіску.

Пад вечар пішу больш. І ўжо адшукаў прычыну: мацней калачуся за сваю скуру, як самы разапшні баязлівец. Да гэтага часу, калі дактары пыталіся, ці зазнаю пачуццё страху, казаў чыстую праўду: не!

А цяпер — баюся! І праз гэта гатоў наракаць на сяброў, на абслугу, хоць увагай іхняй я далёка не абыдзены. Толькі што пабылі нашы. Зараз зноў укацілі конскую порцыю пеніцыліну, далі сродкі для ачышчэння лёгкіх.

Адкуль жа страх? Чужы горад і занадта разваг з самім сабою? Напэўна. А калі выпавядацца да астатку — боязь, дакладней — няўпэўненасць, што будзе так, як задумаў, як хачу. Гэта рыса ўедлівая, і я ўвесь час аддзіраў яе, каб не прыстала да характару.

Не будучы асабліва смелым у маленстве, я ездзіў верхам, хоць не меў портчак, хадзіў у адной кашулі. Конь, праз поўную адсутнасць павагі да такога ездака, клаўся пасярод дарогі і качаўся, абганяў мух са спіны. Не вельмі пасмялеўшы, я лазіў у чужыя сады, не аставаўся ад майстроў дурэць і гуляць у школьныя і студэнцкія часы; казаў праўду, калі многія выбіралі за лепшае памаўчаць. Дый на вайне не шукаў спакайнейшага месца, давалося пастаяць пад Сталінградам.

Відаць, карэнне некаторай няўпэўненасці гняздуецца не ў страху за сябе, а ў клопаце за другога —



не зробіць як трэба, у непакоі за абставіны — складуцца не гэтак, і мае задумы павіснуць у паветры.

Бадай, усяго гэтага можна было б і не пісаць. Але прывязалася трывога — як мінецца грып? Я збіраюся ў ад'езд: вельмі хацелася б на параходзе. Зрэшты, ліха з ім, з тым акіянскім падарожжам! Згодзен на самалёт, каб толькі не ўгразнуць тут. Вельмі ж агорк лічыльнік, я не перастаю чуць яго, што пераводзіць кожную хвіліну шпітальнага існавання ў вартаснае выражэнне, у чыстае золата. Не так і мала яго ў краіне, але задарма выкідаць не выпадае.

Ляцець дык ляцець, хоць па спосабу каваля Вакулы, каб толькі Новы год — дома! А там і за работу пакрысе. Я столькі вінен сваёй зямлі, дай мне, лёсе, змогі адрабіць за ўсё.

\*

Велізарны свердзел, толькі не бліскучы, са сталі, а з жалезабетону, накрыты шапкай купала і настаўлены конусам увіз. Іначай, бадай, і не скажаш на прыкметную, але не крыклівую будыніну, што ўсвідравалася ў нью-йоркскі асфальт паміж Пятым авеню і 88 стрыт.

Дом ААН увесь час, асабліва здалёк, формай сваёй нагадваў мне пачак запалак, неверагодна павялічаны да памераў небаскроба. А тут — свердзел!

Гэтак спраектаваў карцінную галерэю, па-тутэйшаму музей, Гугенхайма, вядомы амерыканскі архітэктар Фрэнк Райт. Заплаціце паўдолара і заходзьце. Мяркуйце, удалося ці не майстру ажыццявіць тут уласную канцэпцыю так званай натуральнай архітэктурны — найлепшае дастасаванне будоўлі да краявіду і найбольшыя выгоды чалавеку.

Пачаўшыся з вялікай залы ўнізе, спіраль свердла мякка раскручваецца і падымае вас без прыступак і ліфтаў ад вітка да вітка пад самы купал. Святло падае ўсюды роўна, не збыткуючыся, каб не паблісквалі фарбы, але яго зусім даволі — ні колер, ні падрабязнасці ніколькі не трацяцца.

І так, крок за крокам, падымаючыся ўгару, вы перамяшчаеце сябе ў мастацтве, уваходзіце ў новую і пайпоўшую яго фазы з канца XIX стагоддзя і па

сягонняшні дзень. Гэта і меў на думцы фундатар, відны прамыслоўца, чыё імя носіць музей.

Пра адны карціны многа чута, другія знаёмы па рэпрадукцыях. Вось і арыгіналы. «Майстар гадзінікаў» Сезана, шагалаўскі «Скрыпач», абапёрты маленькімі ножкамі на дахі местачковых дамоў, правільны чатырохкутнік з ліній рознай таўшчыні, ахрышчаны «Кампазіцыяй 2» Мандрыяна. І тут жа: Лежэ, рэчы Банара, праз якія, здаецца, так і точацца манера і фарбы непераадоленага Гагена. Мноства гучных імён. Мадзільяні, Малевіч, чыё прозвішча звязана з суперматызмам і славым у свой час «Бубновым валетам», нарэшце — Акада з сваім «Сонцастаяннем».

Творы самых розных кірункаў і стыляў, жапраў і манер. А ўсіх гэтых твораў — прывучаюся да амерыканскай звычкі ўражаць перш за ўсё лічбамі — звыш 3000. Болей за 180 рэчаў належаць аднаму Кандзінскаму, ён яшчэ пакінуў даўно забытыя сцэнічныя творы, апавяданні і паэмы ў прозе.

Мы спыніліся каля ягонай «Зімы». З такім жа поспехам гэта можна было назваць «Вясна», «Пчаліны вулей» або «Вароніна гняздо». Пачварнае перапляценне ліній, нібы адвольных мазкоў, блытаніна светлавых і каляровых плям.

Аднак, каб што-небудзь рашуча адмаўляць, трэба разгледзецца як належыць і прымусяць сябе зірнуць вокам стваральніка, завітаць і да суседніх з'яў такога ж парадку.

Філадэльфійскі музей пачаставаў недарэчнымі збудавацямі нахштальт дзіцячых скрынак для пяску, дзе і сапраўды быў пясок, і пустыя бляшанкі, і нацягнутыя ўбезладзь шпагаты. А робяць і «кампазіцыі» з растрыбушаных матрацаў і манекенаў, «эцюды», выконваюць паўзверх рэпрадукцый з вядомых твораў, маляюць пакрыўленыя постаці на палатне і высмальваюць у ім асобныя мясціны.

Пасля ўсяго гэтага, што спадцішка і ўголас пачынае называцца мастацтвам, праўда, мастацтвам разбурэння, і «Зіма», якую мы толькі ўспаміналі, можа здацца высакародным, поўным глыбокага зместу творам.

Зрэшты, я выкладаю толькі сваё асабістае «пры-

няцце» або «непрыняцце». Калі мастак і твор усё ж утрымліваюцца ў межах мастацтва ў агульнапрынятым разуменні і ў вузкаўтарскім, ім ад гэтых меркаванняў ні горача, ні холадна.

Стаяць і вісяць пачварныя збудаванні, зробленыя з дапамогай нажпіц, сякер, гір, друшлякоў і другіх падобных прылад, якія замянілі пэндзаль і фарбу апосталам сучаснага мадэрнізму. А цябе так і пад'юджвае спытацца: ці не заняцца вам чым-небудзь карысным, бедныя людзі?

Карцін Уінстана Чэрчыля — ён яшчэ і маляваў, хай не будзе гэта павіною! — бачыць не давялося. Паверым былому англійскаму прэм'еру Макмілану: «Такому мастаку, — пісаў ён, — трэба было мець дадатковую прафесію, каб не памерці з голаду». І Чэрчыль займаўся палітыкай.

У падарожжы па вітках гугенхаймаўскай спіралі трапляліся не толькі эстэтычныя засмучэнні. Была і ўцеха. За гэта перад усім трэба падзякаваць Пікаса.

Скажам яго сапраўднае прозвішча — Руі Бласка — і паспрабуем выдыхнуць усе яго імёны: Пабла Дыега Хазэ дэ Паула Хуан Непамуцэна Крыспін Крыспініяна дэ ля Сантысіма Трынідад.

Мастак прадстаўлены рознымі рэчамі, пераважна створанымі пасля таго, як перажыў ён «ружовы» і «блакітны» перыяды ў сваім творчым шляху і прыняў мастацкую веру кубізму. Вось тут і бачыш, як злузваецца непатрэбнае шалупінне назваў і кірункаў, куды заціскаюць сябе мастакі самі, іх крытыкі і прыхільнікі. Творы сапраўднага мастацтва жывуць самастойна, незалежна ад прышпіленых на іх этыкетак. Цяпер з такой чалавечай глыбіны, як Пікаса, апалі лісткі ўяўных захапленняў, засталася ва ўсёй грознай нагаце і велічы вечная годнасць — мастак!

Праўда, «ружовы» і «блакітны» Пікаса выклікае ў калекцыянераў млюсь і змушае расставацца з мяхамі золата. Не ведаю, на колькі прыйшлося расказаці Гугенхайму за «Акардэаніста» (1911 г.); а вось «Мацярынства над берагам мора» сёлета пайшло ў Нью-Йорку за 2.555.500 франкаў.

Чалавецтва не гэтым павіцца дзякаваць мастаку за тытанічную працу, у кожным разе — не доларамі і франкамі.

У канцы 1968 года была апублікавана цікавая размова Пікаса з амерыканскай журналісткай. Снежаньскі часопіс «Лук» паведаміў, што позадоўга перад гэтым майстар закончыў серыю гравюр на медзі. Не больш і не менш — 319. І гэта за 5 месяцаў!

Майстар з усмешкай расказваў, што, пражыўшы 87 гадоў, 77 з іх ён працуе мудрэй як асуджаны на смерць. Праз гэта некалькі разоў мяняў месца жыхарства. Калі кватэры і вiлы запаўняліся работамі па самае пельга, Пікаса перабіраўся.

«Мала хто з людзей разумее,— заўважае Пікаса,— што мастак павiнен мець магчымасць аддаваць увесь час сваёй працы. Адзiн iспанскi гiтарыст даваў канцэрты ў Нью-Йорку. Я спытаў: «Як вам упадабаўся горад?» Ён разгублена зiрнуў на мяне, паспрабаваў адказаць, але высветлiлася, што ён не бачыў Нью-Йорка. «Гэта нешта высокае, велiзарнае»,— прамармытаў гiтарыст. Хiба гэта не паказальна? Ён не заўважаў нічога, акрамя свае работы».

Усё сказанае як пельга лепш стасуецца і да самога Пікаса.

«Назiранне,— зазначаў ён у той жа гутарцы,— найбольш iстотная, першарадная частка майго жыцця. Я прывучыў сябе нічога не абмiнаць, бо, як любiў гаварыць Сезан: «Нiхто нiколі не бывае дастаткова ўважлiвым». Увесь чалавек у тым, каб глядзець паперад».

У гэтых словах і мастацкая і грамадзянская пазiцыя майстра. Ён пакляўся, што, хоць і моцна не стае роднай краiны, не ступiць на зямлю Iспанii, пакуль будзе жывы Франка. Жывучы ў акупаваным Парыжы, будучы некалькі разоў пад пагрозай арышту, ён ратаваў iспанскiх эмiгрантаў і шырока дапамагаў iм.

У гэтых пататках мне некалькі разоў даводзiлася звяртацца да марнатраўства і разлажэння, усведамлення грамадзянскiх абавязкаў і выяўлення пратэсту ў асяроддзi амерыканскай моладзi.

Пiшучы, я не ведаў думак Пікаса на гэты конт. Дадзiм жа яшчэ раз слова ягонай мудрасцi.

«У мяне такое ўражанне, нiбы той-сёйразумеў, што многае змянiлася ў Штатах. Але яны ўсе па-

мерлі ў В'етнаме. Сумняванні, нявер'е ў тое, што гэтая вайна робіць гонар, узвышае забойства двух Кенэдзі, Марціна Лютэра Кінга — усё гэта сімптомы, што нейкія хістапі глебы спасцігаюць гэту самаўпэўненую краіну. Злучаныя Штаты — краіна, якая выклікае параўнанне з тым, хто імкнецца існаваць за кошт выйгрышаў у латарэі. Яны выйграваюць у гэтай латарэі на працягу многіх год, яны цвёрда верылі, што заўсёды будуць у выйгрышы, і раптам фартуна здрадзіла. Моладзь Штатаў у збянтэжанні, шукае кіраўнікоў, узораў, так сама, як і ўсё юнацтва свету.

...Я не магу ўразумець гэту так званую прорву, разрыў паміж пакаленнямі. Не скажу, каб сучасная моладзь была болей складаная, чым былі мы. Бясспрэчна адно, вельмі сталы чалавек, надмерна ўпэўнены ў сабе, не можа кіраваць ёю. Нехта павінен актыўна, па-сапраўднаму быць цікавы моладзі».

І на астатак — пранізлівае папярэджанне. Не толькі Амерыцы, а ўсім краінам з такімі ж хістаннямі глебы, як адзначыў Пікаса:

«У пластах нашага грамадства, якія людскуюцца ў поспехах, асноўныя недахопы не вымагаюць працяглага роздуму. У выніку іх аслаблены, у параўнанні з маім пакаленнем, памкненні да палітыкі, да ўсяго артыстычнага і мастацкага».

І вось не трэба шукаць, дзе гняздуецца карэнне «мастацтва разбурэння», чаму тавару з гэтага капыла найбольш у Амерыцы...

Музей Гугенхайма пачынае раскручваць спіраль у адваротны бок. Сыходзім уніз, пад пераконванні праграм і рэкламных лісткоў, што ўстанова гэта не дае прыбыткаў. Адправіўшы чэк на 100 долараў па пэўным адрасе, вы будзеце прылічаны да прыхільнікаў музея. Тады вольна хадзіце сюды, нават не ў значаныя гадзіны, рабіце копіі, слухайце штотыднёвыя канцэрты, выступленні паэтаў і лектараў. Неўзабаве павінен чытаць лекцыю Герберт Маркўзе, філосаф не страшны, больш карысны: крытыкуе, але раіць, як удасканаліць капіталізм.

Якія ж тут прыбыткі! Адны страты! Таму за належную прапаганду належных рэчаў музей атрымлівае федэральную датацыю.

## IX

*Бабчыны казкі і сапраўдныя лекі. Нядзельныя карнавалы. Не наступі на сабачую лапу. Рэзідэнцыя жоўтага д'ябла. Беларускі міністр на амерыканскім тэлебачанні. «Век зрушыўся з падруб». Рамэо і Джульета. Нікан і Ніксан.*

6 гадзін вечара. Каб дацягнуць да сну, тэлевізійнай драмы і чарговай серыі прыгод відавочна мала. Буду вучыцца сядзець. Сястра парэчыць, і я ведаю чаму: яна прыманьвае, што тэмпература нормальная.

Доктар сягоння скептычна гаварыў:

— Вы хочаце, каб я лячыў вас гарчычнікамі і малачком з мёдам. Гэта бабчыны казкі. Вы атрымліваеце лепшыя ў свеце лекі. І ад прастуды хутка і следу не застанецца.

Выслухаўшы ўсе ўшчункі, я выпрасіў у сястры медыцынскага спірту і добра нацёр грудзі і ногі. Вось каб банечкі яшчэ, напэўна развітаўся б з ложкам. А тады сабе кажы: бабчыны і дзедкавы казкі!

Пазваніла Ліля, дзякуй ёй, добрая душа! У самой жа бяды поўная хата: муж і дачка таксама ў грыпе, з страшэннай тэмпературай.

\*

Раніца. Дыхаецца лягчэй. Будзем парадкаваць пататкі, назбіралася іх не так і мала.

Калісьці ў Твардоўскага ўразіў радок: «Тут ні убавить, ні прибавить». Гэта ад вялікай смеласці мастака: ён ведае, што бачыць з'яву такой, як яна выглядае ў сапраўднасці. І таму можа разлічваць на беспамылковасць свае ацэнкі.

У рускай літаратуры, думаў я тады, раней вымавіў тыя слоўцы Міхайлоўскі. Аж выходзіць, перад усім быў складальнік рукапісу аб Нявідзімым градзе: «Иже мы написали и уложили... всему нашему уложению ни прибавить, ни убавить»<sup>1</sup>

Вось бы і самому дамагчыся так!

---

<sup>1</sup> «Русское Богатство», 1901, № 11, стар. 61.

Парады тут адбываюцца амаль кожны тыдзень, дакладней сказаць, кожную нядзелю. На адным — «Дзень Калумба» — я пратырчаў з рання да цямна, балазе было цёпла. Два другія — «Дзень удзячнасці» і Санта-Клаўса — глядзеў на тэлебачанні.

Значыць, з поўным правам магу апісваць, як робяць усе прыстойныя карэспандэнткі. Нашто хадзіць на ўрачыстасці? Мітусня і штурханіна, пічогі не ўбачыш, матэрыял для друку прасцей рыхтаваць каля тэлевізараў.

Не мпой першым заўважана і адзначана, што амерыканцы ўпадаюць за знадворнымі эфектамі, любяць усялякую помпу, бадзянне па вуліцах, пераацрананне, бравурную музыку. Аднак, ці гэта можа здалося, на нядзельных парадах гледачоў значна менш, чым удзельнікаў. Спецыяльна на гэтыя ўрачыстасці як быццам не ходзяць, а так накіроўваецца куды-небудзь чалавек па справе ці ў магазін, прыстоіць хвіліну, паўсміхаецца і падаецца далей. Праўда, рушацца ўсе працэсіі па Пятым авеню, а поруч Цэнтральны парк, так што народ заўсёды таўчэцца.

І яшчэ адно: парады прыносяць сапраўднае задавальненне калі не выпадковым гледачам, дык зноўтакі самім удзельнікам. Душа народу, як вядома, здавён імкнецца да масавага дзейства, калі хочаце сучасней — самадзейнасці. Праўда, у амерыканцаў, карыстаючыся словамі байкапісца, ёсць «задумка іншая».

Рэклама. І перш за ўсё яна. Якую б пампезную пантаміму вам ні разыгрывалі, якія б несусветныя красуні ні сляпілі вам вочы бліскучымі туалетамі — хочаце вы ці не хочаце, а ўсё роўна прыкмеціце прозвішча фундатара, гаспадара фірмы, адрас яе і тое, што менавіта рэкламуецца. Тут ужо метровых літар і сляпучых фарбаў не шкадуюць, іначай навошта той гарод гарадзіць!

Нью-йоркскія газеты пісалі, нібы сёлета ўдзячнасць амерыканцаў скіравана на мару аб свабодзе ад палітычнага, рэлігійнага і экапамічнага прыгнёту.

Мара — гэта някепска! Магчыма, мноства парадаў, больш трашна было б называць іх карнаваламі,

і выяўляе мару вызваліцца ад рэчаіснасці: хоць некаторы час пабыць у ілюзорным свеце, вольным ад думкі аб заўтрашнім дні — чаго добрага, страчу здароўе! (Так часта гаворыць шпітальны знаёмы, электрык Том, а поўнасцю — Таміслаў Страдановіч).

Пэўна, таму ўдзельнікам карнавалаў проста прыемна наладжваць свае цырымоніі. Робіцца ўсё ад душы. Ад'язджаюць як мага далей у мінулае. Убіраюцца ў строі з усяго свету — індускія і чачэнскія, феадальнага і ледзь не дафеадальнага часу: ідуць сярэдніх год паляўнічыя, старыя прыдворныя — і раптам хлапчукі ў сучаснай армейскай форме. Бог ведае, з якіх спратаў вывалакцаецца старасвецкая зброя, ладзяцца рыцарскія выезды на конях неймавернай вышыні, з сажнёвымі вушамі, у пазлацанай збруі, коцяць на сярэдневяковых калымагах, дыліжансах, у дапатоных вагончыках першых чыгунак, умудраюцца плысці па асфальце ў індзейскіх пірогах ва ўборах з птушыных пёраў і звярыных шкур.

Нічога не каштуе, скажам, вывезці на вуліцу басейн з рыбаю, казуль ці якіх іншых звяроў у вальерах. Поруч з «фордам» і «шэўрале» апошняй мадэлі націскае педалі клоўн на трохколым дзіцячым самакаце.

Далей на цэлы квартал расцягваецца калона дзяўчатак — едуць на адным веласіпедным коле і вырабляюць неверагодныя гімнастычныя выкрутасы. Яшчэ далей — «каралевы» ў засені веераў са страусавых пёраў пад аховаю «рыцараў» і ў суправаджэнні «войска» ў гвардзейскіх, уланскіх, драгунскіх ківерах, шаломах, футровых шапках пятроўскіх і дапятроўскіх, паўлаўскіх і дапаўлаўскіх часоў, калі ваенная форма рускай арміі была, бадай, найбольш эфектная і найменш зручная для салдата.

Поні і аслы, газавыя аўтакапцілкі і вазы першых фермераў, спаборніцтва жаночых туалетаў, выстаўка красунь цалкам, а таксама паасобку — твараў, тварыкаў, пог, пожак, сдэгнаў, сдэгнішчаў, азадкаў і азадзішчаў.

Усё гэта зборышча шуміць, іграе на розных інструментах, страляе з хлапушак і старых крамянё-



вых стрэльбаў велічынёй з супрацьтанкавае ружжо, звоніць у званкі экіпажаў, дае гудкі, гукае і спявае.

Найбольш правільна, як мне здалося, рэагавала на гэта шумлівае відовішча вялікая прыгожая аўчарка. Яе гаспадар займаў столік у адкрытым кафэ (тэраса рэстарана ад вуліцы), але змушаны быў пакінуць месца праз экспансіўнасць свайго хвастатага сябра. Той не мог стрываць столькі незвычайнага для сённяшняга сабачага вока, раз-поразу разяўляў вялізную чырвоную пашчу і гаўкаў, нібыта гунаў сякераю па калодзе: гуп-гуп! баў-баў!

І калумбаўскі парад, які я глядзеў на Пятым авеню, і два другія, што прайшлі перад вачыма на тэлевізійным экране, нейкім чынам зліліся ў адзін. Гэта былі ўцёкі з сённяшняга, і не ў мару аб будучым, а ў мару аб мінулым. Можа і не без падстаў мяркуюць, што Амерыка разлічваецца за ігнараванне дробных адзнак жыцця нацыі ў імя надмерна бурнага росту, за пераскок, а не пераход, з аднаго гістарычнага перыяду ў другі.

Тады няцяжка здагадацца, чаму такое мноства нацый — добрыя тры дзесяткі! — выліваецца на вуліцу ў дні парадаў. Ці ж для таго, каб парадавацца тым, што ёсць? Наўрад, хутчэй адступіцца назад, у сваю гісторыю, этнаграфію, рэлігію, самабытнасць. Хоць раз у год пабыць самім сабою, адчуць сябе ў сувязі з часам, палюдскавацца паходжаннем: вунь, што мелі і ў чым хадзілі дзяды і прадзеды.

Парады звычайна рыхтуюць рэжысёры не без таленту, запрашаецца і пэўная колькасць акцёраў. Яны выконваюць нумары гімнастычныя, эстрадныя — групавыя і сольныя, а таксама адзіночныя і сальныя.

Як ні мудрай, як ні называй такія відовішчы — парадамі, карнаваламі або прыдумай яшчэ што-небудзь — яны да прыкрасці падобны адно да аднаго. Ці кіруе імі дзед-мароз пад елкай на пад'ёмным кра-не; ці пагойдваюцца над галовамі партрэты Калумба і макеты яго каравелы і крочаць шэрагі мараккоў, ад старых марскіх ваўкоў, піратаў, флібусцье-раў да сучасных адміралаў і выхаванцаў марскіх школ; ці паўзе над калопамі якое-небудзь надзьму-тае гумовае пудзіла — слон або тыгр; ці ачалае іх

магічнае слоўца, назва магутнага, на ўсю Амерыку, універмага — першае ўражанне не знімаецца. Усё зроблена на адзін капыл, на адзін крой, на адну трафарэтную ўсмешку.

Смешна было б сказаць, што зусім не трапляецца тут прабліскаў таленту і характава. Вось за вялікім транспарантам рушыць такая колькасць прыгожых стварэнняў, аж страх бярэ, што іх можа існаваць столькі, і кожнае заліваецца срэбным галаском, а вачаняты з-пад аршыновых веек прабіваюць вас на вылет. Яны ахінуты воблакамі шалю і то закручваюцца ў іх, тады прысутным здаецца, нібы сонца хаваецца ў хмару, то раскручваюцца, і сотні сонцаў зноў свецяць вуліцы, асенняму парку, самому табе, чалавеча, што ўвесь тыдзень пільна сачыў за рухам швальнай іглы ці за падачаю штампаў.

Раптам — прэч шалі! Новыя шэрагі красунь, і ва ўсіх іх плаўна і непрыкметна па нагах, таліі, па грудзях да самай шыі ўзбягаюць абручы, гэтакім жа няўлоўным рухам апускаюцца да зямлі і пачынаюць свой, прыпраўлены сексам, шлях зноў угору праз самае нязначнае парушванне мускулаў.

А ты, затузаны жыццём і змораны работаю, чалавеча, сіваваты, кандыдат у дзяды, стаіш, адкавяліўшы губу, як чапляю, хоць на яе патэльную чапляй. І ў суседа, твайго сябра па майстэрні і суботнім куфлі піва, таксама вочкі пабліскваюць, хоць ніякі ён не валацуга, а бацька вялікай сям'і, добры, цягавіты работнік.

Глядзіце, глядзіце! — кліча аркестр. Аркестранткі — у арэоле залатога і срэбнага зіхцення труб. Хлапечыя мундзірчыкі ніяк не хаваюць іх жаночых адзнак, а, наадварот, нагадваюць якім-небудзь залатым гузічкам, ушпіленым якраз на адпаведным месцы. Дзьмуць дзяўчаткі, не зважаючы на спорны дождж, — грошы заплачаны! Дажджавыя кропелькі збіраюцца на казырках іхніх шапак, падаюць з труб, спываюць па флейтах, не могуць утрымацца і на тым самым, чым дзьмуць аркестранткі ва ўсе гэтыя трубы, флейты, саксафоны, фяготы, — на тугіх ружовых, зусім трошкі падмаляваных губах.

Нялёгкі хлеб у тутэйшага характава! Мокні пад золкім асеннім дажджом, дзьмі да знямогі ў выдзе-

леную табе дудку, рабі выдрыганцы, ад якіх мутарна на душы і яна педзе за абыякавай усмешкай чужаца абражапай.

Але хараство ёсць хараство. І яго можна вызваліць ад прыкрых прымусовых покрываў, глядзі толькі чыстым чалавечым вокам.

Так, мусіць, і ўзіраюцца тыя два амерыканцы, суседзі па рабочым месцы і століку ў бары. Можна гэта пра іх гаворыць Ніксан, успамінаючы «забытага амерыканца, які не крычыць і не ўдзельнічае ў дэманстрацыях». Ці не на яго толькі разлічаны ўсе гэтыя пыхоўныя цырымоніі? Каб хадзіў на карпавалы. І не крычаў. І ён глядзіць, не крычыць. Пакуль што, трэба думаць.

\*

З раніцы прыязджалі мае добрыя сябры. Яны перахварэлі амаль усе. На гэты самы грып. А хто ўтрымаўся на нагах, кажа, што абавязаны выпрабаванаму беларускаму сродку.

Першы грып у Беларусі лютаваў пад час першай нямецкай акупацыі, незнаёмую яшчэ хваробу называлі — іспапка. Адно сяло ляжала покатам, толькі самы стары дзед хадзіў, паіў хворых гарачай вадою, даваў кожнаму па гарачай бульбіне.

— А вас, дзеду, і хвароба не бярэ?

— Не бярэ, дзеткі, бо не паддаюся. Я дужы — моцнае ем.

Думалі, смяецца, як гэта моцнае есці! Глынуць моцнага ён быў ахвотнік і трымаў у запасе пяршак — самагонку. І такі піў яе, але ж і еў сапраўды моцнае: часнок, цыбулю, хрэн і трохгадовай даўнасці сала, жоўтае, ёлкае, з павыступаўшай праз лубяную скуру соллю.

\*

Пры адчышчэнні сесіі ў ААН уваходзіла 125 краін, за гэты час стала 126. І вось яшчэ адзіп прэтэндэнт.

Нейкі Рой Бэтс, хто і што ён — я ў газетах не дакапаўся, абвясціў сябе прэзідэнтам незалежнай

дзяржавы. Называецца яна — Сіленд, гэта ўсяго толькі металічная платформа для зеніткі. Існуе з часоў апошняй вайны, пастаўлена Бэтсам за шэсць міль ад усходняга ўзбярэжжа Англіі і пад уладу яе не падпадае.

Вось Бэтс і збіраецца ўвесці пашпартны рэжым і ашчаслівіць свет новай валютай.

\*

Якуб Колас любіў пунктуальнасць. Не дапільнуе прызначанага часу чалавек — і адразу багата страціць у яго вачах. Затое і сам Канстанцін Міхайлавіч на сходы і пасяджэнні, нават на таварыскія бяседы, прыязджаў першы: «Нашто каб мяне ўсе чакалі, лепей пачакаю я адзін».

Так гаварылася не ад нахілу да скрупулёзнасці. Пад іроніяй у яго адчувалася і ўнутраная ўзрушанасць, клопат выканаць абавязак, спраўдзіць дадзенае слова. Бо нязробленае рупіць.

Звычайка дакладна пільнавацца часу перадалася шмат каму з яго вучняў і знаёмых. У тым ліку і мне. Зараз, у шпітальных умовах, я стараюся пасміхнуцца, заўважыўшы за сабой такую непатрэбную турботу.

Да трох гадзін цэлая чвэртка, а мяне падымае хваляванне — няма сястры. Яшчэ без дзесяці 10, а вочы выглядаюць доктара ці каго з нашых, каб не прапусцілі пары. Медыкі лаюць за ўзбуджанасць, кажуць, нібы праз гэта не вытрымала сэрца, вось і качайся па заморскіх шпіталях. А хлопцы жартуюць: нехта іншы зараз і вухам бы не вёў — спі ды чытай пакрысе. Табе ж адзін клопат — ляжы ды пазнавай на ўсю Амерыку. Балазе так і доктар раіць.

Усё гэта праўда, аднак запісваю дакладны час адной немаленькай у маім цяперашнім жыцці падзеі:

10 гадзін 10 хвілін па нью-йоркскім часе, 3 снежня 1968 года. Прышоў доктар, загадаў устаць, памог надзець халат і пантофі, вывеў на калідор і пасадзіў у курільным салоне. Тым часам сястра падкаціла цялежку з апаратам для вымярэння ціску — праверылі.

Доктар пасміхнуўся, паціснуў руку і павіпшаваў з акрыяшпем.

Вышкі: можна 10 хвілін гуляць па калідоры пад ручку з сястрой Люсі.

Надзеі: дні якія праз два пераехаць пад свой дах.

Голас асцярогі: не бі ў літаўры — ад тае праходкі за вушамі і то мокра.

\*

Адцісні нагу сабе і жонцы, пабі крыло ці зад у машыне, толькі, барані божа, не наступі на сабачую лапу! Таварыстваў па ахове жывёлы тут хоць махам махай. Зацягаюць па судах, апошнія порткі на штрафы здзяруць. Гэта таварыў Мікалай Іванавіч, таварыш, з кім мы разам багата ездзілі па горадзе.

На кожным кроку, літаральна, сунецца сабачая морда, і з такім выглядам, быццам яна робіць ласку, дазваляе гаспадару трухаць ззаду. Часцяком здараецца, што аднаго небараку-павадыра цягнуць за сабою два, а то і тры злыганья ланцужкамі сабакі. Якіх толькі псоў не пагледзішся, выйшаўшы на скрыжаванні недалёкіх ад нашага будынка вуліц! Як пазнарок пазбіраліся з усяго свету дабрадушныя, як старыя асілкі, ньюфаўндленды, даўгагрывыя, разумныя і злыя аўчаркі колі, сенбернары з кемлівымі дзіцячымі вачамі, спружыновыя факстэр'еры з казлінымі бародкамі, усмешлівыя сібірскія лайкі, стройныя рускія харты і ганчакі, брыдозныя бульдогі з магутнымі грудзьмі, пейкага падоўжанага тыпу таксы, падобныя на аднаконныя лінейкі, калматыя сетэры і спаніелі, малюпасенькія бразгатлівыя балонкі, што калоцяцца на руках, задыхаючыся ад злосці ці ад сабачае астмы. Дзе іх успомніш усіх!

Найбольш усцешыла сустрэча з рудым дварняком. Акурат такі быў Рыжман, сабака майго маленства, ды яшчэ вельмі падобны валацуга цягаўся па пятах у Кіславодску. Атрымаўшы аднойчы паўкіло лівернай у адным кавалку, ён здурэў ад радасці: стаяў, глядзеў на каўбасу і не ёў, толькі паабапал морды віселі лейцы густое сліны.

Амерыканскі дварняк по пагрэбаваў маёй сасіскай, а быў участваваны, са згоды гаспадыні, калі скончыў абнюхванне бедпага, цудам не засохлага ў гарачыні і смуродзе каштапа.

Адзін пёс, мусіць, мільянер, а можа і мільярдэр, як і яны, з выгляду замухрышка, заклапочана і доўга трымаў падпятую пагу над ніжнім радам часопісаў і газет, развешаных ад даху да зямлі па сцяне кіёска. А прадавец, замест таго каб шарахнуць пераплёцінай па сабаку і па гаспадыні, цярпліва чакаў; і выглядаў так, нібы ва ўсім быў вінаваты сам.

Гаспадыня дастала з петраў старасвецкай накідкі пашарпаны партманецік, папаролася ў ім і адшкадавала кіяскёру манетку, з выгляду не больш за 10 цэнтаў. Ён схіліўся ў нізкім паклоне, а калі накідка і сабачы хвост схаваліся за рогам вуліцы, схпіўся за галаву.

— Трэба выкідаць два дзсяткі газет! А яна як жабраку... І не абзавіся — згоняць адсюль або зусім не дадуць таргаваць. Чортаў сабака нідзе не спыніцца, так сюды і верне. Не адсохне яму лапа!

Праклёны запісаны недакладна. Мы спяшаліся ў кіно, і маіх спадарожнікаў мала цікавіў канфлікт чалавека з сабакам. Гэта першая прычына. Другая: слоўнік далікатных выразаў для перадачы абурэння, злосці і хвалявання распрацаваны даволі дасканала, і ўзбагачаць яго за кошт амерыканскага фальклору няма патрэбы.

\*

У які бок горада ні даводзілася хадзіць пешкі — следам як бы пераносіўся адзін і той жа малюнак. Амаль кожны квартал паказваў узарваны асфальт і свежыя яміны на праезджай частцы. Нешта ўвесь час псуецца, не можа не псавацца ў слізкіх вантробах непаваротнай велізарыны. З люкаў, з каналізацыйных калодзежаў вырываюцца клубы гарачае пары. Пах такі, быццам у цеснай вясковай хаце адцэдзваюць вараную бульбу для жывёлы: бахаюць у цэбар адразу некалькі чыгуноў кішню. Воблакі пары падымаюць столь, гарача, пічога не відаць, мудрэй як у лазні.

Праз колькі хвілін пазбаўляешся ад такога ўражання, пачынаеш разумець, што паўкола цябе перадпекла, а галоўнае пекла знаходзіцца, дзе яму і належыць быць, пад пагамі, у петрах. Там, надыхпадам, — у дыме, у курыве, у смале, — мусіць, і сядзіць д'ябал, сам смажыцца і грэшнікаў не шкадуе. А надмернасці ад нерацыянальнага выкарыстання пары душаць нас, хоць ні да захадаў тутэйшага д'ябла, ні да пакут тутэйшых грэшных душ мы не маем ніякага дачынення. Дый у якасці грэшных душ, з майго пункту гледжання, тут падпякаюць зусім не тых, каго трэба.

Не хапае прастору, у горадзе няма дзе прытуліцца дрэвам. Саджаць — саджаюць, але вуліца спіхае іх на тратуар, а тратуар — ломіць, затоптвае, і яны, чэзлыя — глянуць шкада! — гінуць адно за адным ад бензінавага перагару, дыму і выпарэнняў.

Затое, як і людзі, ажываюць толькі на лапінах зямлі, у суседстве з вадою — тэрыторыя ААН, парк, ускраіны горада пры акіяне, каля статуі Свабоды. Амерыканцы з поўнай адсутнасцю патрыятызму пасміхаюцца, гледзячы на яе: добра, што хоць дрэвам дае дыхнуць.

\*

Змора, нібы ўсё жыццё выйшла з цела. Нічога не баліць, а сэрцу цяжка, млосна.

Прымусіў сябе ўстаць, пагаліўся, але гэтая працэдура мала палепшыла настрой. Разважыла мілая місіс Кундштат. Ёсць у яе нешта ад дактароў, каго я ўспамінаў, каму верыў. Кіне нейкае адно слова, парад, усмешку — і, глядзіш, утрымаўся на пагах чалавек.

Вельмі хваліла выступленне нашага міністра на тэлебачанні. Па-першае, англійская мова — бляск, па-другое, ён гаварыў і сказаў тое, што хацеў, а не тое і не так, як жадалася і на што збіваў гаворку карэспандэнт тэлебачання Краўс.

— Я пачала сімпатызаваць вашай краіне...

Я падзякаваў і паабяцаў ёй кнігу.

Любата! Упершыню беларус уголас расказвае аб сваёй краіне на тэлебачанні найбольшага горада све-

ту. І лянае па храпах, фігуральна кажучы, усім брахунам і дэзінфарматарам з так званых перадач, сфабрыкаваных былымі беларусамі, асобамі без сумлення і гонару.

\*

Некалі, не так, праўда, даўно, Шэкспір прычакаў выдатнага Гамлета і на беларускай сцэпе.

Мы пачулі безвыходнасць яго турбот, бо

Век зрушыўся з падруб, і горш ад усяго,  
Што я прымушан падтрымаць яго.

За развагай «беднага прынца дацкага» адчуўся лёс і галасы загінуўшых пад руінамі аджыўшага свету.

Як успомнілася гэта, так і не адступаецца. Ад самай першай сустрэчы з амерыканскай моладдзю: на беразе акіяна, у сталіцы Амерыкі, у друку.

Што краіна захісталася на падвалінах веку, большая частка маладых людзей ведае. Аднак не засмучаецца, як Гамлет, ад усведамлення гэтага, бо не прымае ягонай місіі — падперці будыніну. Няхай развальваецца! Якая мне справа да грамадскіх з'яў і зрухаў, да банкаў і бірж, да гандлю і да мастацтва? Зпайшлося закурыць або ўжыць на адзін нюх якой-небудзь злыбеды для забыцця — і даволі!

Такія развагі ў часткі маладых амерыканцаў не дарастаюць ні да сістэмы, ні да абагульнення і накіраваны, на жаль, у першую чаргу супроць саміх сябе. Абыякавасць да навакольнага неадлучна ад абыякавасці да сябе, а гэта першы крок у самазнішчэнне. Праўда, тут, недзе ў глыбіні, прытоена пасіўная, калі можна так сказаць, прага разбурэння несправядлівага свету, у якім жыве моладзь. Калі ўсім не працаваць, а значыць — не падтрымліваць гэтага свету, вось і звядзецца на нічога ўсё, што зараз існуе і здаецца непрабіўным і непарушным. Трэба толькі перабыць пэўны час, перабіцца на пайку і жыццёвым камфорце Адама і Евы, дайсці, так сказаць, да ўзроўню першага чалавека. Тады ўсё пачне расці наноў, прагрэс адновіцца. Асабісты ўдзел у



такім працэсе зусім неабавязковы, будзе рабіцца і без мяне.

Вось, бадай, і ўсё веравызнанне хіпі і розных іх адгалінаванняў у розных краінах. Выходзіць, адхрышчвацца ад філасофіі яшчэ не значыць, што яна сапраўды адсутнічае. Так і тут.

Не на адзін дзень і не на адзін век разлічана трывалая мудрасць Шэкспіра.

\*

Шэкспір! Як ён гатуецца і падаецца на стол па-амерыканску? Даволі традыцыйна, калі меркаваць па двух убачаных спектаклях. Праўда, гэта былі «Рамэо і Джульета» ў Метрапалітэн-оперы і «Кароль Лір» у Вівіян Бамон-тэатры. Абедзве гэтыя сцэны — на асобным становішчы, як бы акадэмічным, і ўваходзяць у відовішчавы комплекс, вядомы пад назвай Лінкальн-цэнтр.

«Рамэо і Джульета» выконвалася па-італьянску, таму гэта была для нас амаль чыстая асалода адпеваў і музыкі. Веданне тэксту, пераказ зместу оперы ў праграме дапамагаюць мала — за дзеяй не ўсочыш.

Выпеваць пяць актаў пакуты няшчасных каханкаў — не ўправішся і за два вечары, дый дзе яны, такія цягавітыя выканаўцы! Таму вялікаму англічаніну даводзіцца трываць даволі бессаромнае шматаванне нажніцамі і крэмзанне алоўкам. Для мяне, выхаванага на драматургічным варыянце ў поўным бляску і красе, страты былі надмерныя. Але што можа зрабіць пастаноўшчык? Сам кампазітар прыняў такое лібрэта, а складалі яго колішнія супрацоўнікі Гуно па «Фаўсту». Музыкі не прыточыш, нават у здольнай да ўсякай «мадэрнізацыі» мастацтва Амерыцы.

Бунтавацца супроць купюр ні да чога. Тым часам зніклі ці зведзены амаль на няма што ўсе персанажы, хто нёс народны жарт, народную ўсмешку да варожасці Мантэкі і Капулеці, цвярозую народную развагу аб пачуцці, аб жыцці і смерці. Робіцца ніякавата, усё гэта і ёсць для цябе галоўнае ў Шэкспіры. Застаецца знешняя прыгажосць, меладраматычны

вэлюм, музычная драпіроўка аголенага да касцяка вялікага твора.

Як, музыка?! Не спяшайце ўзбройвацца камянямі, шаноўныя меламаны! Вялікія літаратурныя пачаткі — Гётэ і Шэкспір — атрымалі працяг у музыцы Гуно цераз пасрэдніцтва. Успомніце «Асуджэнне Фаўста» — вольную трактоўку Гётэ — і драматычную сімфонію «Рамэо і Джульета» — на матывы Шэкспіра.

Яны напісаны значна раней за творы Гуно тых жа назваў і належаць Гектару Берліёзу. Гуно называў яго «адной з найглыбейшых эмоцый юнацтва» і ў прадмове да французскага выдання сваіх лістоў зрабіў прызнанні наконт сімфоніі «Рамэо і Джульета»: «Я быў так уражаны шырынёю, размахам фіналу замірэння Мантэкі і Капулецці, што звярнуўся памяццю да велічнай фразы, укладзенай у вусны Ларэнца. Некалькі дзён пазней я зайшоў да Берліёза і, сеўшы за піяніна, прайграў яму ўсю фразу. Ён расплюшчыў вочы і, пільна ўглядаючыся ў мяне, сказаў: «Чорт пабяры, дзе вы падхапілі гэта?» — «У вас». Ён навастрыў вушы».

Не прызнапы на радзіме, нават пасля трыумфальнай паездкі за мяжу, у прыватнасці ў Расію, змушаны зарабляць на хлеб бібліятэкарствам у кансерваторыі, Берліёз не пазнаў самога сябе. Таго, што стварыў каля трыццаці год назад.

Ніхто не збіраецца рабіць рэпертуарны пераварот. Але, няхай сабе ляцяць у мяне камяні меламанаў, думаю, што Шэкспіра трэба глядзець не калечачы, на драматычнай сцэне. А слухачь — драматычную сімфонію Берліёза, балазе хапае там спеваў, сольных і харавых, ды і цягнецца яна каля дзвюх гадзін, акурат — оперны спектакль.

Тады не давядзецца ўціскаць трагедыю ў тры акты і пяць сцэн, як у даволі добрым спектаклі Метрапалітэн-оперы.

Найлепшай мне падалася сцэна — сад-балкон з арыяй Рамэо і дуэтам «O nuit divine» («О чароўная ноч»), у якім героі даспеўваюцца да шлюбу.

Падсавала настрой рэклама. Яе вялікасць распасцерлася праз усю праграму: пачала першую старонку з выхвалення найноўшага шампуню і закон-

чыла апошнюю — партрэтам апфас бутэльні мўму — французскага шампанскага. Тым не менш у сярэдзіне сшытка двойчы сустраўся бясхмарны твар Мірэлы Фрэці, якая мелася ўзрушыць гледача горкім лёсам Джульеты. Зазыўная ўсмішка актрысы рэкламавала наспевааныя ёю і не ёю пласцінкі некалькіх фірмаў.

Можа таму яна і пакінула нас абыякавымі, хоць на голас і спявацкую тэхніку яе паракаць грэх.

Спосаб пазбаўлення жыцця ў каханкаў, трэба сказаць, асучаснены. Навошта Рамэо выпіваць атруту, а Джульеце забіваць сябе кінжалам! Герой глытае некалькі таблетаў, а гераіня потым даядае тыя, што засталіся. Хутка і даходліва. Бо хто ведае, што ён там п'е, той Рамэо, можа сасмаг і ласуецца кокакола. А пілюля — справа надзейная. У гэтым штодня пераконваюць тэлебачанне і фільмы, трохрадковая хроніка аб самагубствах абяздоленых і палосныя справаздачи аб раскошным пахаванні кіназорак, якія самі перапынілі сваё панівечанае жыццё, паставіўшы фінальную кропку ў выглядзе спатворнай таблеткі.

А што ж публіка? Яна не застаецца безудзельнай. Задзірае галаву і ўзіраецца ўгару. Матавыя падсвечаныя кругі крыху выпуклыя, заходзяць берагамі адзін на адзін, так што столь здаецца складзенай з лускі нейкай велізарнай рыбіны. Па столі параскіданы без асаблівага ладу яркія люстры. Свяцільнікі ўмацаваны на стрэлах са шкла ці крышталю, яны разыходзяцца праменьнямі рознай даўжыні, ствараючы ўражанне акруглых сузор'яў. Святло — няўтульнае, пранізлівае і, здаецца, нейкае калючае. Дарэчы, самая вялікая люстра — гордасць будынка і магнэс для разявак — красуецца толькі да пачатку першай дзеі, пасля яе падымаюць, каб не замінала бельэтажу. Там — гэткая ж зала, як і глядзельная, калі не большая, без падзелу на ярусы. Пачынаецца на вышыні звычайнага бельэтажа, каб уперціся ў самую тыльную сцяну, дзе спрадвеку месціцца галёрка з сваёй пайбольш «тэатральнай» публікай.

Паабапал партэра — шэсць ярусаў, а ў самім партэры рады папумараваны не лічбамі, а літарамі, ад А да Z.

Як і ўсюды, тут, хто плоціць большыя грошы, той і сядзіць раскашней. Атрымаўшы месцы ў радзе Е ці F, мы падхвальвалі мэблю і яе расстапоўку: і прайсці можна не сціскаючыся, і сядзець зручна. Другі раз, у радзе Y, было далёка не тое: ногі ўперліся ў пожкі пярэдняга крэсла, а бакі як належыць адчулі локаць суседа.

Фэе, прытульных калідораў для размінкі, буфэтаў не прыкмячаецца. Кока-кола і шампанскае п'юць проста на невялікай пляцоўцы паміж уваходам і сходамі ў партэр. Затое ніводзін метр плошчы не згуляў, а аплочвае з ліхвою затрачаныя на яго сродкі.

Ці здаволен глядач? Чаму ж яму быць не здаволеным? Усё зроблена рацыянальна, прадумана, прадугледжаны пляцы паркоўкі машын, паказаны бліжэйшыя станцыі метро. Пабыў у лепшым тэатральным будынку горада, паслухаў Гуно, ды яшчэ па-італьянску, ды яшчэ па матывах Шэкспіра. Хіба ж гэта мала?

Апрача ўсяго іншага, праграма паведаміла склад трупы, хто стары і хто новы акцёр і танцор, колькі чалавек ходзіць пад рукою хормайстра. А аркестр? Аркестрантаў 104. Сто пяты — арганіст, адну з віяланчэляў шмаруе смыком нейкі Лешак з прозвішчам майго школьнага таварыша — Завістоўскі.

Вось колькі цікавага. І яшчэ не ўсё. Некалькі старонак убoryстага шрыфту займаюць прозвішчы патронаў і патранес, фундатараў і фундатарак, прыватных асоб і фірмаў.

Першае крэсла — чэрмен — належыць Джоу Д. Ракфелеру, спіс зачыкае загадкавы на гэты раз для мяне Карл Маркс энд кампані.

\*

Вечар. Па нашым часе педзе каля шостаі раніцы. Памыўся, далі джусу, цяпер бы закурыць ды за стол, за работу. Але, пакуль, не чапайся, хлопча. Другі раз стала так сёння: не кепска, не блага, не дрэнна, не балюча, не мутарна, а л і х ó.

Дзякуй табе, народзе, за гэта ёмкае слова! Пусціў яго ў светлую гадзіну пехта з тваіх сыноў —

цвярозы і хмельны, мудры і паіўны, працавіты і гультай, адважны і баязлівец, востры на слова і папуры маўчуп, весялун і лёгкі на слязу.

Ты не адзіп такі на свеце, усе яны словатворцы, народы зямлі. Па бацьках паўдаваліся і сыны. Адно ў кім з нас можа змясціцца столькі розных супярэчлівых якасцей, як у табе: таму аднаго называюць — галава, а другога — пустабай.

Мне ліхó! Аб'еўся лекаў, догляду, тэлебачання і рознай іншай трасцы.

Сягоння наогул рэкордны дзень: 16 пілюль ды яшчэ з нейкай палавінаю! А наверх — тры шклянчкі ментолавай жыжкі і эўкаліптавыя ляпёшкі ад кашлю.

Пілюлі даюць усе чохам, пасля яды, нават пепсін з саянаю кіслатою. І сястра стаіць над душою: глытай! Баіцца, каб у паласкальніцу не высыпаў.

Раніцай — бунт. Нічога не прымаю і не ўключаю тэлевізар. Хопіць.

Сёння нашы ладзяць прыём з усімі акалічнасцямі. Хлопцы хваляць мой часнок і сала. Вось бы самому скрылёк!

Першы раз за ўсе гэтыя часы пачуў, што ў мяне ёсць сэрца. Не баліць, а ёсць, жыве разам са мною, а не цікае асобна, быццам гадзіннік на цвічку, як адчувалася раней. Цяпер здаецца, нібыта ў грудзях сціскаецца і пашыраецца футбольная, лапленая-пералапленая і ўсё ж няшчыльна заклееная камера або заслужаная, сямейная змыленая губка з ванны.

\*

Як і калі назбірваецца ў чалавеку тое, што западае ў вока, уражае сэрца? Хутчэй за ўсё выпадкам, непрыкметна. Бо захапіся чым-небудзь уголас, павойкай ад здзіўлення, парагачы і — пісаць ужо не зарупіць: уражанне як быццам знайшло сабе выйсце ў форму, каб стаць адчутым з другімі людзьмі.

Вось і зараз. Ubачанае і адчутае на розных дарогах спакойна перахоўвалася ў душы і раптам пачало паўставаць у фарбе і ў гуку. І пастукалася ў слова, — пачаў пісаць вершы.

Нельсан Ракфелер, губернатар штата Нью-Йорк, пасаймаваўшы з прэзідэнтам гадзіну, сказаў, што яму больш пасміхаецца цяперашняя пасада. Не прыняў гонару ўвайсці ва ўрад і адзіны сенатар-негр.

Не падручаюцца ісці і ў памочнікі да прэзідэнта. А яны ж трэба. Гэта ж, здаецца, павялося з Кітая, дзе ў кожнага імператара быў прыдворны, які думаў за яго. Былі такія асобы ў Чан Кай-шы, ёсць, напэўна, і ў Мао, а калі няма, час заводзіць, бо, уважаючы на ягоныя вершы і цытатнік, думанне і пісаніну трэба перапаручаць некаму іншаму. Па-кітайску такога падручнага, здаецца, называюць м у л я о, закулісны чыноўнік.

У пытаннях нацыянальнай бяспекі памагатым у Ніксана будзе Генры Кісінжэр, прафесар Гарвардскага універсітэта. Замест Ніксана напісалася Нікана. І я ўспомніў. Гэта ж ён, Нікан Старакаленны, рускі мужык, падказвае раду і развагу простаму амерыканскаму чалавеку вуснамі Міхаіла Прышвіна.

Цудоўны пісьменнік! Пара перакладаць яго на беларускую мову. Хай будзе мой пачатак.

Нікан пераседжваў навальніцу ў стозе сена з выпадкова сустрэтым, дзіўным чалавекам. І зайшла ў іх размова, чаму «народ аслабеў».

«— Воля! — сказаў нетутэйшы.

— Воля божая, — асмеліўся адказаць Нікан Дарафёіч, — воля, я так разумею, зямля, чым болей зямлі, тым селяніну вальней.

— Воля воляй, а суд судом, — сказаў нетутэйшы.

І зпоў Нікан здзівіўся, як мог гэты чужы чалавек адгадаць усе яго думкі.

— Болей волі, стражэйшы кій, — сказаў ён.

— Мне кій без патрэбы, — адказаў вучоны.

— І мне без патрэбы, — сказаў Нікан.

— Значыцца, каму ж кій сватаеш?

— На каго ўправы няма, вось у мяне...

— Суніміся, — перапыніў вучоны, — а ці ведаеш ты з пісанья: хто меч узяў, праз меч і загіне. Кій патрэбен, а хто ж тым кіем біць будзе?

Крыху падумаў Нікан Старакаленны і зараз жа адказаў:

— Цар, памазаннік божы; ён адзін пасля бога можа пас пакараць».

Нікан запрасіў падарожнага — гэта быў пячнік, і звалі яго Ціхан — паначаваць да сябе. Далёка ўжо за поўнач была ў Нікана з Ціханам такая размова.

«— Калі ў зямлі воля, а ў цары сіла,— дапытваўся пячнік Ціхан,— дык ад чаго цяпер у нас слабасць?»

— Я цара не вінавачу,— абазваўся Нікан,— калі цар благі, дык не іначай, як за нашы грахі.

— Мы вінаваты ў цары,— згадзіўся Ціхан,— але хто з нас вінаваты?

Гэта адразу зразумеў Нікан і адказаў:

— Ашукалі цара! Вось што, Ціхан, каб мог цару праўду сказаць, дык упаў бы да ног: «Гасудар! Загадай даць мне дзвесце кіёў, бі мяне да смерці, невінаваты кладуся, толькі каб з мяне пачалося, і пасля мяне бі ўладык, і папоў, і настаўнікаў, і купцоў, і чыноўнікаў, і мужыкоў, усіх бі, вярні назад сваю строгаць».

Усміхнуўся Ціхан-пячнік. І, разгарнуўшы біблію, прачытаў, як гаварыў прарок Ілья Ахаву-цару: «Жывы гасподзь Саваоф, перад якім я стаю, ці доўга будзеш кульгаць на абудва калепы?»

— Вось як трэба сказаць, вось якім голасам трэба з царом размаўляць. Але ці знойдзеца на Русі такі чалавек смелы, ды каб не самазван, а богазван, дзе ён, такі чалавек?

— Я.

Позні быў час. Цішыня ў хаце. Голас быў ясны і выразны ў душы Нікана: «Я».

Гэта першы раз надрукавана ў 1912 годзе — час жорсткай рэакцыі ў Расіі. Перакладзі зараз на англійскую мову і, чаго добрага, не апублікуеш у дэмакратычнай Амерыцы. Вельмі ж па-сучаснаму гучыць гаворка аб царскай уладзе, каб не расчыталі часам амерыканцы, як тут усё пасуе да ўлады прэзідэнцкай.

## Х

*Шэкспір і Лео Сяргеевіч Талстой. Тара: краіна ці абалонка. Пад сваім дахам. Дзе амерыканскае мастацтва? Руская мова ў ААН. Умеў пайсці, умей і вярнуцца. Дабрыдзень, Радзіма.*

Маю надзею на пятніцу ці суботу, можа выпішучь. Калі не будзе ліхó. І чым больш набліжаецца гэты дзень, якога чакаю і які прыспешваю, усё мацней пасмоктвае трывога, пачуццё, знаёмае з маленства: прывыкаю да месца і цяжка расстаюся з ім. Так бывала нават у санаторыях: пуджуся па доме, а за дзень да ад'езду пачынае смактаць — прывык, не хачу зрушвацца. Так і цяпер. Нібыта я сапраўды шкадную пакідаць гэты астабрыдзелы шпіталь, гэтую нялюбую краіну.

Хмарна. З раніцы не гашу святла. Меўся напісаць нататкі пра тару, галоўнае ў маім успрыняцці Амерыкі. Аж пакуль аглядалі, бралі кроў ды кармілі, так і змарнаваўся час. Можа яно і лепш, па сэрцы спакайней. Дый папера цалейшая.

\*

Вівіян Бамон-тэатр паведамляе, што лічыць за гонар адкрыць сезон з удзелам «бліскучага, сусветна-вядомага таленту з уласным непаўторным стылем».

Наконт сусветнай вядомасці Лі Каба, выканаўцы ролі караля Ліра, не скажу. А манера выканання ў яго строгая, без меладраматычных надмернасцей. Аблічча — нервовае і выразнае, хоць і прыхавана ў дрымунай барадзе, а вочы — вельмі жывыя. Праўда, пад час спектакля не раз давялося ўздыхнуць па той бязлітаснай праўдзе адзіноты і велічы ў бядзе, якою працінаў Міхоэлс.

Амерыканскі акцёр рассоўвае межы тэатральнай сцэны і з тымі ж ролямі выходзіць на тэлебачанне. І як быццам з поспехам.

Запомнілася і Рэгана. У стваральніцы вобраза зайздросны дыяпазон: ад Ірыны ў «Трох сёстрах» да «Антыгоны». Што датычыць Кардэліі, дык як бы вы-



датна ні іграла актрыса Сольвейг і Нору, яна не змусіла адчуць высакародную сціпласць і прытоеную пяшчоту апошняй дачкі караля.

Рэжысёрская канцэпцыя пракламуецца так: «Лір» — п'еса аб тым, як цяжка адыходзіць. Іншымі словамі — як цяжка траціць уладу і багацце: няма іх — няма і пашаны, павагі, любові. На якой адлегласці гэта ад чалавечай сутнасці трагедыі, не ўтоіш і ад няўзброенага вока. Затое — бліжэй і даходлівей для тутэйшага глядача, ён то ведае, чаго каштуе застацца без грошай і маёмасці.

Знадворна трагедыя не парушана: тая ж колькасць актаў, усяго на адну сцэну менш. Пералік сцэн у праграме далёка не лішні. Пры ўмоўнасці афармлення і не заўсёды дарэчнай скупасці абсталявання пляцоўкі глядач лёгка блытаецца, што дзе. Да чытання Шэкспіра ў сучаснага амерыканца рукі не даходзяць, дык хіба пазнаеш, якое поле ці чый замак паказваюць, у французскі ці ў брытанскі лагер вядзе яго дзея.

Гэта была другая сустрэча з Шэкспірам на амерыканскай зямлі. Каюся, больш хацелася зірнуць на «Турандот», але гэта была б яшчэ адна опера.

Праграма драматычнага тэатра таксама не абыходзіцца без рэкламы шампуню і, тым больш, без спісаў фундатараў Лінкальн-цэнтра. Усё ж складзе на не ў прыклад опернай, знаёміць з абліччам выканаўцаў без грыву, збольшага расказвае пра іх. А галоўнае — уводзіць у свет Шэкспіра і яго вобразаў. Тут і генеалагічнае дрэва драматурга, і славетная Граматычная школа, і дом. Ёсць рэпрадукцыі з карцін на шэкспіраўскія тэмы, фатаграфіі сцэн з найбольш вядомых пастановак, пачынаючы ад сівай даўнасці. Нарэшце, прадэманстравана галерэя «каралёў Ліраў» — трагікаў розных часоў і краін.

З адной са старонак на нас асуджальна глянулі вострыя вочы з-пад высокага чала. Суровы твар у славетай на ўвесь свет барадзе, як гэта паказана на вядомай фатаграфіі 1906 года, не патрабаваў подпісаў. Аднак подпіс быў і спавяшчаў: Лео Сяргеевіч Талстой. Думаў — вынадкова, не, і ў тэксце «Сяргеевіч».

З поглядаў Талстога, які паслаў столькі магут-

ных стрэл менавіта ў «Караля Ліра», нічога не ўтосна. Нічога і не супрацьстаўлена: страшнавата займацца! Хіба толькі агульнае папярэджанне, што, «каб зразумець Шэкспіра, трэба разумець і верыць у народ, які гаворыць так паэтычна».

Пакрысе развагі нашы выйшлі за сцены тэатральнай залы і пакіраваліся, як і належала, да вялікага тварца і яго вялікага выкрывальніка.

Перачытаць шэкспіраўскія творы пацягнула Талстога па схіле жыцця. Відаць, непакоіла: чаму ж ён застаецца адзінокі ў сваім адмаўленні, можа памыліўся? Але прачытаў другі раз і зноў адмовіў пачыста: і ў таленце — пасрэдны пісьменнік, і ў арыгінальнасці — усё запазычыў ды яшчэ сапсаваў, і ў пачуцці меры і гусце — няма характараў, а ў герояў няма ўласнай мовы. Не мастак! Зноў паўтарыў гэта з вышыні свае 75-гадовае непрыхільнасці і непагрэшнасці, што дазваляе асуджаць усё, чаго не прымаў. Ды яшчэ перасек заветаў далейшыя спробы сцвярджаць і знаходзіць у Шэкспіра хоць якія вартасці, бо гэта, маўляў, «ёсць вялікае зло, як і кожная няпраўда». Пасля падмацаваў трываласць сваіх поглядаў працягласцю часу адмаўлення, адкрыў, што ўсё сказанае ў ім «сядзела паўстагоддзя».

Адмаўляў Шэкспіра і расчульваўся да слёз выпадковымі вершамі прапагандысткі-народніцы.

Мы нашкадавалі, што ў той час, відаць, былі недасканалыя пераклады, вось бы паднесці яму Лазінскага ці Пастарнака. Потым адумаліся і ўспомнілі Купрына: ён засведчыў, як на параходзе Талстой размаўляў з англічанамі, нібы гэта была яго родная мова. У руках Талстога быў арыгінал Шэкспіра — не здаволіўся! Узяў нямецкі пераклад Шлегеля і ўсё выдадзенае на рускай мове.

Чаго ж больш!

Уявілі Льва Мікалаевіча за пастарнакаўскім «Гамлетам» — і стала чамусьці весела, а больш страшна, каб яшчэ горш не ўгнявіць суровага алімпійца.

Шэкспір, думалі мы ўголас, ідучы з тэатра, менш за ўсё прызначаў свае творы для чытання. Вось каб Талстой пабачыў Гарыка і Мачалава або Астужава і Малчанава. Аказваецца, глядзеў і «Ліра», і «Гам-

лета», вядома, не з гэтымі акцёрамі, у маскоўскім «Эрмітажы», амаль за дзесяць год да напісання грамавога артыкула «Аб Шэкспіры і драме». Значыць, усё перадумаў, выверыў з усіх бакоў, а потым вынес прысуд. Няхай не ведаў, што Маркс чытаў цэлыя сцэны Шэкспіра на памяць, але не мог абмінуць думак Пушкіна і захопленасці Бялінскага. Ведаў, але ўсё роўна адмаўляў. Бо чуў за плячыма права на сваю праўду.

Аднак Талстой быў гатовы, як гаварыў ён сам, «...уведаўшы вышэйшую ісціну, адмовіцца ад усяго таго, што раней лічыў за ісціну».

\*

Як бы там ні было, пераходзім да тары. Спачатку возьмемся за бліжэйшае, за тару абеду ці вячэры.

А 12-й гадзіне, як толькі ўдарыць гонг, вялізны здаравіла-негр прыкочвае пад самыя дзверы металічны пакой на калёсах — кухню. Зверху, адкрыта, стаяць графінчыкі з гарачай вадой і пасудак, усярэдзіне — на талерках усе тыя стравы, якімі пічкаюць хворых.

У момант збягаюцца, як па камандзе, сёстры, санітары і санітаркі. Гавораць раздатчыку нумары палат, а той выдае па нумарах меню падносы, дзе ўжо настаўляна ўсяго, чым табе адшкадавана жывіцца, каб перабіць голад.

Хвіліны цераз тры такі паднос падсоўваюць і мне, літаральна пад нос.

Свежая сурвэтка з паперы, а на ёй у самым строгім парадку — прысмакі. Вось талерачка: у прамасленным заклееным пакеціку падсмажаны, яшчэ цёплы тост, а зверху — лісцінка — і па таўшчыні і па велічыні як вішнёвая — несалёнага масла між дзвюх паперак-кардонак. Далей вузкі цэлафанавы пакецік з нажом, відэльцам, лыжкай і лыжачкай. Пасярэдзіне падноса — талерка з металічнай накрыўкай, там сектары для ячменнай ці аўсянай кашы і абавязковага яйка, зваранага, без лупіны і пакладзенага на хлеб, або ў натуральным выглядзе, як яно вырабляецца курыцай. Поруч стаіць перавернуты на сподку кубак, а пад ім кавалак лімона, цукар, пакецік чаю

і фруктовы джэм у пластмасавай скрыначцы, заклеенай паперай з металічным пакрыццём.

Крыху патрывавай, мой нецярплівы чытач, звярні ўвагу на колькасць адзежынак і таго, што прыхована за імі.

У другім ад едака радзе падобны да лабараторнай колбы графінчык з кіпнем: горлейка ў гафрыраванай гуме, каб не папячы пальцы і не апарыць чэрава, упусціўшы з рук, накрыўка — кардонная, кожны раз новая. Далей сподкі з салатам і з салодкім, паабклеяваная хлорвінілавай плёнкай, шкляначка соку і малака (калі яно не ў кардонным пачку), таксама абклееная.

Пакуль я здымаю ўсе гэтыя абклейкі і дабіраюся, нарэшце, да кроплі нясмачнага зместу пад імі, праходзіць хвілін з дзесяць. Усё роўна есці трэба не спяшаючыся, прыстойна, бо патраў тых — вераб'ю раз клюнуць, але гарачыя, нібы толькі з пліты.

Яшчэ не ўсё! Збоку дзе-небудзь прыткнута пластмасавая трубачка для халоднага соку і малака, яна таксама знаходзіцца ў трубачцы, але папяровай, дзе прапісаны поўны тытул фірмы.

На гэтым не канец. Ёсць яшчэ пакецікі з соллю і перцам ды падобная да джэмавай скрыначка з кетчупам да мяса або з турэцкім кісла-салодкім соусам для лістоў зялёнай салаты і агуркоў. Ну і, вядома, сурвэтка з мяккай паперы, апрача льняной, якую сястра затыкае пад бараду.

Увесь асартымент прапануецца зверыць з прыкладзеным лістком меню. Памылак не было, адзін раз забыліся пакласці лімон і цукар: наслухаўся тады перапрошванняў!

Гэта — прыказка, можа быць занадта падрабязная, але патрэбная. Не таму, што я на сёмым небе ад такой валаводы або намерыўся некага павучаць. У гэтым шырокім заходзе мяне зараз цікавіць толькі тара і тая настырнасць, з якою амерыканцы тужацца ўсё запакаваць, заклеіць і загарнуць, хоць само абгорнутае па вартасці сваёй цягне куды менш за абгортку.

Тара тут, няма чаго наракаць, прыгожая і сіліцца перакрычаць адна другую фарбай, колерам, вы-

хвалянням таго, што ў ёй змяшчаецца, незалежна ад сапраўднай якасці рэчы ці прадукту.

Тым самым апакаванне прымае функцыі рэкламы, дакладней — пераходзіць у яе. І я не магу абмінуць гэту верную спадарожніцу амерыканца, занадта пахабную, каб стаць сяброўкай, і ўсё ж павабную і патрэбную. Яна так і гаворыць: адкінь мяне, амерыканец, і прападзеш у шуканні даведак, дзе і як што купіць, на чым хутчэй прыляцець ці прыехаць у суседні штат. Будзеш мазоліць галаву: нажамі якой фірмы галіцца, чыё піва піць, чый бекон падсмажваць, на што лепей пайсці ў кіно.

Рэклама рэкламай, а з-пад усяго гэтага зпадворнага апакавання аб чалавеку вытыркае воўчая морда бізнесу. Рабіць бізнес трэба ўмельства заблытваць і выкручвацца. І яшчэ тое-сёе: гнуткая спіна, жалезныя нервы, сталёвыя сківіцы і звышсабачышюх. Адным словам, злаўчацца і прадаваць гарнітуры на нябожчыкаў з запасной парай портак.

Газеты амаль на пяць шостых — рэклама. Яна кладзе ўсё проста ў рот, гатовае, не толькі аблупленае, а нават разжованае. Не выплюнеш, хоць і нясмачна. Яна гняздуецца ў вітрынах, на сценах і дахах небаскробаў, у тунелях, на слупах, на абочынах аўтастрад. Ёй аддаецца мноства самых відных старонак у газетах і часопісах. Яна голасам крычыць: заўваж, купі, хоць спыніся, успамяні ў гаворцы.

Гэтай бессаромніцы нічога не каштуе перапыніць фільм ці тэлепаказ на пацалунку, на стрэле, на навітальным поціску рук. І так гэта робіць, так выпускае сваё паўлінавае пер'е, што глядач чакае чагосьці паўздзіўнага і надзвычайнага. Тым часам па чатырох белых абстрактнага выгляду роўніцах збліжаюцца чатыры жапочыя постаці, іх галізму не падкрэсліваюць, але і не хаваюць лёгкія тупікі. Рухі таемныя, выразы твараў малітоўныя, і ўвесь каларыт відавочна містычны. Пакажы кінарэжысёру з мадэрнісцкім свербам у мазгах, абавязкова ўцісне гэта кадрам у фільм. Аказваецца, таемныя асобы з павеўнай хадою пясучь каштаваць сваім мужам... кари́флекс і печыва.

Чалавек у дрымучай барадзе валачэцца на дарозе. І раптам — о дзіва! — у руках у яго апынаецца

электрабрытва «Філіпс», лямец валасоў ляціць па зямлю, а з экрана ўсміхаецца вясёлы твар маладога спартсмена.

Цэлая псярня сабак прэ не ў свой дух, павыперадкі. Пагоня за злодзеям, сабачыя скачкі — што гэта? Недзе на даляглядзе пачынае маячыць прыгожая бляшаначка. Зграбныя жаночыя рукі адчыняюць яе: пудзелі і таксы, бульдогі і аўчаркі кідаюцца ў момант і з'ядаюць усё, што дадзена. Дзіва што! Гэта ж найлепшыя сабачыя харчы. Морды адразу робяцца лагодныя і ласкавыя, як быццам яны пабылі на дыпламатычным прыёме.

Дарэчы, тара па сабачых харчах яшчэ ярчэйшая, чым на чалавечых, і неспрактыкаваны пакупнік можа смела прынесці жоўцы кансервы з вясёленькім малюнкам і вельмі сціплым надпісам «для сабак».

Рэкламуецца ўсё, у тым ліку і кандыдаты ў прэзідэнты. Над стварэннем вобліку абаяльнага, простага, далікатнага чалавека, якім павінен выглядаць будучы прэзідэнт, працавала рэкламная фірма Томпсона. Яе работнікі падганялі ў гэтыя рамкі кандыдата ў прэзідэнты, запрашаючы на дапамогу ў акружэнне яго самых папулярных акцёраў і спартсменаў.

Рэклама разрываецца, прапануючы абутак — найлепшы ў свеце! — парфуму, машыны, бялізну, але найболей ежыва і пітво. Пудзінгі і сэндвічы, крэмы і айсы (марожанае), віскі і джыны. Ты павінен ведаць, як пры дапамозе гарчай вады з кансерваў імгненна атрымліваецца каша, суп, жэле, як смачна і хутка падсмажваецца кавалак мяса, вылузваецца з бляхі цеста і ператвараецца ў гарачую булачку. Паўзірайся на ўсе кулінарныя дзівосы, хутчэй спрашчэнні ежы, глыні сліну, запомні назву фірмы і тады глядзі сабе далей фільм, перарваны на пацалупку.

Да ведама: рэклама перапыняе ўсе да адной тэлевізійныя праграмы, выключэнне робіцца толькі для выступлення прэзідэнта.

Праўда, не астаюцца ззаду і еўрапейцы. У адным з французскіх магазінаў пакупкі загортаюць у паперу, на якой надрукаван урываек з дэтэктыўнага рамана. Працяг — па новай паперы, праз тыдзень. Хочаш чытаць — ідзі купляй што-небудзь!

На тару ўсіх гатункаў штогод тут убухваюць 25 мільярдаў долараў, рэклама паглынае — 20.

Напэўна, гэта даўгаваты ўступ, але без яго ніяк не пройдзеш да далейшага. Справа ў тым, што часамі сённяшня Амерыка здавалася пачварліва вялікай і без патрэбы моцнай тараі, а балонкай для краіны, якой яшчэ няма і якая абавязкова будзе, не можа не быць, бо занадта шмат патрачана намагацца, каб стварыць умовы для дабрабыту, і занадта мала ў гэтым сённяшнім таго, што прынята называць чалавечым шчасцем і ўсмішкай.

Краіна без усмішкі! Устрывожакая няпэўнасцю ў заўтрашнім дні, заклапочаная, каб не ўрэзацца ў машыну або каб у цябе не ўрэзалася чыя машына, каб не цябе праглынуў канкурэнт, а ты хламнуў яго з усімі бабахамі, каб не заняў лаўкі ў парку, дзе ты спаў колькі начэй, больш упраўны пямастрэшнікі ці беспрацоўны.

Тара служыць чалавеку адзін дзень, даецца на адзін раз. Падышоў да аўтамата, узяў папяровую шкляначку, укінуў 10 цэнтаў, вышэй вады з лёдам, а шкляначку выкінуў у кош. Або хвораму прынеслі лекі: у адной чарачцы — пара пілюль, у другой — мікстура. Глынуў — і вон. І трубачку, праз якую запіваў вадою, туды ж. І шпрыц, якім рабілі ін'екцыю, і мех, куды паклалі касцюм пасля прасавання.

Не таму, што яны не прыдатны да ўжытку, не! Проста вы плацілі за тавар ці пітво, а з вас садралі і за тару.

Зручна, вядома: купіш гузік ці шпільку, і табе пакладуць іх у пакет. А пакецік той узяў ды зліпся, сам заклеіўся. Валачэш з магазіна папяровы мех, цягнеш яго за вуха і не баішся, не парвецца, зладзюга! А там — каробка з тузінам яек, бутэльнікі кака-колы, пудэлка цукру, пачак пячэння, кіло яблык, сасіскі. Прадавец швыргаў усё гэта па прылаўку і ў мех так зацята, што здавалася — адна пацяруха застаецца, ажно не пабілася ні адно яйка, не пакрышыўся ні адзін кавалак пячэння.

Але паняцце «тара» пашыраецца ў насельнікаў тутэйшых земляў у непажаданым для чалавека кірунку, прыкладна па такой схеме.

Шклянка — тара віна, вады; касцюм — тара

чалавека; дом — тара сям'і; галава — тара розуму, тара ідэй, спраў, здольнасці рабіць грошы і вынаходкі.

І, як ні смутна, многія амерыканцы ставяцца да свае краіны як да тары на адно чалавечае жыццё — значыць, на адзін раз, як да папяровай пасудзінкі для сельтэрскай.

Прагрэс тэхнікі не толькі ў павелічэнні хуткасці апрацоўкі і руху, а найбольш — у спрашчэнні кіравання машынай, карыстання рэччу. Ад шторы звісае адзін шпагат, падымае яе ўгору і апускае ўніз, ва ўмывальніку не два краны для гарачай і халоднай вады, а толькі адзін, але службыць за два. Бутэлька малака ўзброена стрэлачкай, адкуль і як расхінаць посуд, у пачку стэрылізаваных сурвэтак на вечку прастрочаны чатырохкутнік, націсні строчку, выкінь яго і цягні паперчыну, яна ўжо выставіла ражок.

Халадзільнікі халодзяць мяса і марожанае, тостэры грэюць хлеб, смажыльні гатуюць стэйкі па загаданым рэжыме — у цябе ёсць пяць хвілін вольных, мяса будзе гатова, газ узгараецца полымем без запалкі, дзверы аўтаматычна адчыняюцца па званку.

І ўсё гэта — зпадворнае, абалонка, тара. Чалавеку цяжка адчуваць сябе тарай на адзін раз: напісаў верш, зрабіў бізнес, паставіў фільм — перадалі па радыё, адзначылі ў газетах — і ўсё! Выкарыстаны адзін раз і забыты.

Смутна вам жыць у вашым новым свеце, гаспада!

Перад тым як скончыць гэту, не ведаю, ці цалкам справядлівую, гаворку, скажам па праўдзе: не ўсе рысы амерыканскага характару ўкладаюцца ў «тару». Часта сустракаеш, як адзначаў я ўжо, людзей, недзе ў глыбіні сваёй шырокіх у памкненнях, дужых і смелых і нават па-славянску гасцінных і прыветлівых.

Месяц у бальніцы здоўжыўся, але гэта зусім малы кавалак часу. А колькі тут выслухана добрых пажаданняў ад амерыканцаў, колькі яны паўсміхаліся мне, ходзячы міма палаты, нанасілі кветак, колькі разоў моцна ціснулі руку перад вышскай. На мой першы выхад з палаты збегся амаль увесь паверх, і я рабіў кола па калідоры пад воплескі, рых-



тык алімпійскі чэмпіён. Ні адна сустрэчная душа не засталася абыякавай: хто слова закінуў, хто пасміхнуўся, хто ўхвальна пагразіў пальчыкам. Што я ім — сват, брат? Паводле штодзённай прапаганды — ні больш ні менш як вораг. А людзі ішлі ды ішлі. І прадавец з хворым «бжухам», і праскураўская яўрэйка з выразаным лёгкім, і пышная бландзінка пасля аперацыі горла, і полька-дакторка, і незраўпаная ў сваёй паўнасці санітарка Моніка.

Нешта ж парывае гэтых людзей да чалавечага пачуцця, не на ўсіх трымаецца кардонная ці пластамасавая тара эгаізму, намераў, захадаў, спраў на адзін раз.

Было тут, пэўна, тое-сёе і ад звычайнай цікаўнасці: давай зірнём бліжэй на гэтага, савецкага. Бачыш ты, сівы і немалады, а выскрабся, тупае...

\*

На ўсіх узроўнях — медыцынскім і адміністрацыйным — узгоднена мая выписка. Змовіліся на заўтра, гадзін у 11—12. Стала балець, але палічыў за лепшае змоўчаць. Выписка дык выписка: не ідзі супроць лёсу і абставін.

Што дзень наступны мне рыхтуе?  
Мо ўсю папраўку закасуе —  
Усюды ходзіць моцны грип,  
А я нядуж, раскіс, як грыб,  
Ды чхаць хачу на ўсе хваробы,  
Дадому еду, небаскробы!

6 снежня 1968 года. Выпісалі.

На расстанне пагаварыў з дакторкай, паслухаў яе рады, што рабіць, што прымаць. Падараваў кнігу на памяць, пацалаваў руку. Гэтага яна, відавочна, не чакала, расчулілася і няёмка цмокнула мяне ў скронь.

\*

Першая ноч пад сваім дахам.

Выспаўся на ўласным ложку, трошкі адступіў ад шпітальнай дыеты — еў пасоленае. Больш, вядома, ляжу. Па шпітальнай завядзёнцы, рана і ўвечары мыюся, хоць потым, праўда, кладуся і аддыхваюся паў-

гадзіны. У мяне цяпер асобны пакой ды куча кніг у дадатак. І, галоўнае, кожную гадзіну загляне чый-небудзь знаёмы твар. А дзе чалавек, там і слоўца.

\*

Дзівосы, дый годзе! У адной з амерыканскіх газет праслізнула паведамленне — невядома, ці даваць яму веры, — нібыта на прагляд кінафільма «Справа Томаса Краўса» запрасілі былых рабаўнікоў. Прадусэр хацеў апытаць іх, ці на праўдзе пакручана там, так ці не так бывае ў сапраўднасці. З'явілася звыш 1000 чалавек, і ўсе яны пацвердзілі судзімасць дакументамі.

Самае цікавае засталася педагогавораным: што ж сказалі шаноўныя знаўцы і эксперты аб праўдзівасці стужкі.

У Амерыкі ёсць чым здзівіць: паміж верагодным і неверагодным мяжа часам губляецца. Многа хто ўсміхаўся, слухаючы, што пасля запуску штучных спадарожнікаў тут з'явілася адпаведна разрэкламаваная кантора па продажы ўчасткаў па Месяцы. Аж мне паказалі, хоць не самую рэкламу, а ўпамінанне аб гэтым у таўстой, саліднай кнізе.

\*

Хацелася б дазнацца больш аб амерыканскім мастацтве, аб меры праўды ў ім.

У Метрапалітэн-музеі залы былі адчынены напалавіну: пачыналася выстаўка італьянскіх фрэсак XIII—XIV стагоддзяў, пераважна з касцёлаў Фларэнцыі. Затое ўдосталь паглядзеўся цудаў у радэнаўскай зале: «Рука божая», славыты «Пацалунак» — арыгіналы! Праўда, у амерыканцаў своеасаблівыя погляды на аўтэнтычнасць.

У Філадэльфіі перад усім таксама пабеглі ў музей Радэна. І, на наша здзіўленне, той самы «Пацалунак» і тая самая «Рука» былі з гонарам адрэкамендаваны як арыгіналы. Што ж тады наказваецца ў Парыжы і дзе копіі, якія з іх аўтарскія? На гэта музейныя работнікі адказаць не маглі.

У Філадэльфійскім музеі вочы разбегліся. Але я ведаў: пабяжыш па ўсё, не ўбачыш нічога.

Тут былі зусім не адкрытыя для мяне ў мастацтве Кітай, Японія, Камбоджа. На адзін забег, іначай не назавеш турысцкае агляданне музеяў і галерэй, гэтага было відавочна зашмат. І я выбраў Мексіку. І ўжо не мог адарвацца. Перш за ўсё Дыега Рывера. З яго твораў бачыў дасюль толькі дрэнны адбітак «Прадаўшчыц кветак». Выключнае напружанне, экспрэсія, і ўсё так нязвыкла. Мусіць, праўда, што вытокі ягонай творчасці ў мастацтве ацтэкаў.

Потым — Сікейрас. Было вядома толькі яго імя і тое-сёе з біяграфіі. Але, нават пасля пазнейшых сустрэч з вялікімі творамі іншых вялікіх мастакоў, я доўга хадзіў падняты і ўзрушаны мужнай праўдай сікейрасаўскай «Вайны».

Здарыліся тут сустрэчы не сказаць каб не цікавыя, аднак без іх можна было смела пражыць на белым свеце. Расшукваючы «Дарослых купальшчыц» Сезана, я ўбачыў нешта пачварнае і жахлівае. Чалавечае тулава без галавы, затое галовы, зайздросна выпісаныя ў рэалістычнай манеры, вырасталі ці з рук, ці з ног.

Гэта была вытворчасць Сальвадора Далі, прызнанага бога сюррэалізму. Сказаўшы — вытворчасць, я не памыліўся. Маэстра не грэбаваў нічым: круціў фільмы (адзін нават з Дзіснеем!), ілюстраваў «Дон Кіхота», афармляў тэатральныя дэкарацыі, рабіў малюнкi для карт, а таксама каньячныя этыкеткі.

Усё гэта, аказваецца, укладаецца ў межы прыдуманнага мастаком «паранаічна-крытычнага» метаду нагрувашчвання ў карцінах жахаў, несумяшчальных у рэальнасці прадметаў, пададзеных вокам, што знаходзіцца ў стане трызнення ці гарачкі. Сабой і сваім «метадам» ён пахваляецца ў кнізе «Інтымнае жыццё Сальвадора Далі».

Поспех і лёгкая слава па абодва бакі акіяна — каркаломныя. Стала вядома, што з-пад рукі яго выйшаў шэдэўр «Галаксідалаксідэзаксірыбануклеінавая кіслата». Вось што значыць ісці на ўзроўні веку! Хіба адным біёлагам дазволена займацца пуклеінавымі кіслотамі! Мастацтва павінна трымаць ісрад!

Хтосьці з багатых французаў за звышарыгіналь-

ны твор Далі разлічыўся таксама звышарыгінальна: купіў у яго карціну памерам 154 кв. метры па 19.000 франкаў за метр.

Каштоўныя камяні дарагія таму, што ўзважваюцца на караты. Пачні важыць дыяменты па пуды, і яны апынуцца ў цане бульбы.

Перабіць мутарнасць ад «паранаічных» тварэнняў удалося толькі ахінуўшыся ў мяккае святло, якое точыцца ў зале французскіх імпрэсіяністаў.

У музеі Радэна нам прапанавалі купіць копіі, не скажу шырсажывецкага гатунку — крыху лепшыя, але не настолькі, каб выкладаць трохзначныя лічбы долараў.

Калі тут рабіць блага, гэта не дасць хлеба, не дазволіць наладзіць бізнес. Таму агульны, сярэдні ўзровень умельства, на якім выпускаюцца рэчы абыходку, малююцца карціны, пішуцца кнігі, гаворацца прамовы, вырабляюцца машыны, — прыстойная пасрэднасць. Ніхто не пойдзе ў тваё кіно на скупую, слаба скалочаную праграму, не будзе купляць малако ў бляклых бутэльках, абстаўляць кватэру нетрывалай мэбляй. А геніяльнае ці хаця б таленавітае? А дзе яно ёсць у свеце і ў якой колькасці? Усё, што вышэй сярэдняга ці проста аздоблена гучным іменем мастака, ацэньваецца ў казачныя, сапраўды неверагодныя сумы. «4 танцоркі» Дэга ў галерэі Пары Бернет — 185 тысяч долараў, «Трускалкі» Банара — 115 тысяч; не так даўно за адно з палотнаў Рэнуара заплацілі 90 тысяч. Каб у такой цане хадзілі творы амерыканскіх мастакоў, нешта не давялося чудь.

Але не толькі шэдэўры мастацтва і помнікі старадаўнасці пераязджалі і пераязджаюць з Еўропы і атаўбоўваюцца на жыхарства за акіянам. Як быццам помсцячы за колішнія пірацкія налёты на берагі Амерыкі, тутэйшыя аўтамабільныя магнаты рынуліся ў Англію і ўпусцілі кіпці больш чым у палавіну аўтапрамысловасці. Не засталіся ззаду і паўтавікі, падтаптаўшы сваіх англійскіх калег. Тут дзейнічалі фірмы Крэйслер і Форд, Стандарт ойл і Мобіл ойл. На Францыю нападалі Дзюпоны, мусіць, у падзяку за сваё французскае паходжанне, і айчынная хімічная прамысловасць перажывала там часіны небяспекі.

Гэта дзяржава — вялікія! А што казаць пра неразвітыя і маларазвітыя. Не помню, хто назваў адну з такіх краін «жабраком на залатым тропе». Звыш ста амерыканскіх кампаній вынамаюць і выграбаюць усё даастатку з багатых петраў яе. Палітыка дыктуюцца доларам, друк знаходзіцца ў той самай залежнасці, дзяржаўныя дзеячы стаяць на тым самым падмурку і лёгка валяцца адтуль. І ў безвыходнай галоце пакутуюць і гінуць індзейцы, асноўная частка насельніцтва гэтай краіны.

У сваю чаргу, у амерыканскім імпарце ўсё больш і больш пачынаюць адчувацца японцы. Пазяхні — у момант дадуць падножку, а рынак і так у паводцы японскіх транзістараў, малалітражак, аптыкі — яны зручнай формы і памеру, трывалыя і, галоўнае, пэвысокай цаны. Да таго ж, японцы шлюць харчы беспрацоўным ЗША.

Славутай амерыканскай тэхніцы даводзіцца ўсё часцей збаўляць самаўпэўненасць і ганарлінасць. Хоць і не дужа прыемна, а пасунулася, дала месца савецкім вынаходкам. Турбабуры, медыцынскія апараты для сшывання сасудаў, для хірургіі лёгкіх, партатыўны апарат для лячэння сном — на ўсё гэта давялося купляць у нас ліцэнзіі.

На ферме Вашынгтона, ідучы берагам Патомака, мы бачылі пастаўленыя на старых ясенях грамаадводы. Магчыма, яны і абароняць Монт-Вернон ад навальніцы. Але ў эканоміку і валюту Штатаў б'е столькі маланак, што грамаадводы ў выглядзе прэзідэнцкіх запэўненняў «трываласці» курсу і «надзеянасці стаповішча» выглядаюць дзіцячымі забаўкамі.

\*

Шосты дзень пасля вышкі. Надзеі паехаць з першай партыяй — маршыя. Толькі і ўцехі — перапісаў са сшытка вершы і папрасіў перадаць дамоў. Чуюся быццам лепш, але не ведаю, як трымацца, колькі можна прайсці, якія лекі патрэбны, што калі есці. Нашы дактары звычайна паставяць на погі і падаюць кучу наказаў: тое рабі, ад гэтага сцеражыся. А тутэйшыя свайго не перапусцяць: каціся, клу-

бочак, а пітачка ў нас у руках. Звернешся, тады скажам, але не задарма. І ўсё ж паслухаць каго-небудзь кваліфікаванага, відаць, варта было б.

Некалькі дзён не скажу пагрозлівых, але цяжкіх. За спробу наведць сталовую расплаціўся спазмам. Кардыяграма, аналіз крыві і зноў доктар-амерыканец. Дзён колькі загадана ляжаць, вялікія дозы кумадзіну, дарван. Пра ад'езд з наступнай партыі няма чаго і думаць. Хвала алаху, калі з апошняй выпусцяць.

Па некалькі разоў па дзень заходзяць усе нашы, нібыта ў іх няма іншай работы. Расказваюць, распытваюць, і выгляд ва ўсіх такі, быццам не мне баліць, а ім самім.

\*

Нацыянальнай галерэі мастацтва я не бачыў. Прызнаюся шчыра і адразу. Бо задача гэта — не на дзень і не на два. Бяжыш на спатканне з «Сіньёрай Гарсія» Гоі, а тут твае вочы спыняюць, хапаюць за руку цэлыя залы Рубенса, сотні іншых, большых і меншых спакус.

Набярыся мужнасці, прытрымай сэрца і ўсціш прагавітасць, чалавеча, і прабудзь, колькі табе адпушчана часу, каля чаго-небудзь аднаго.

Так і зрабілі. І не адышліся ад твару наўздзіўнай выразнасці Джынеўры дэ Бэпчы — здаецца, яна паслухае цябе і загалворыць сама. Хораша ўспаміналіся словы бессмяротнага яе тварца: «Тыя, хто вывучае толькі аўтараў, а не творы прыроды, тыя ў мастацтве ўпукі, а не сыны прыроды, настаўніцы добрых аўтараў».

З вышні свайго гепія Леанарда да Віпчы гаварыў мякка і спагадліва. Таму вельмі хацелася спытацца, нібыта ён захоча пачуць: «А вы, мэсір Леанарда, хто будзеце прыродзе? Ці не той, самы галоўны, ці не тварэц, часамі?» Адказу мы не атрымалі, бо, відаць, не заслужылі. Ды адкажы на адно пытанне, зададуць другое: «Як жа вы дапусцілі, каб пад мастацтва падлажылі доларавыя колы і такім чынам «Джынеўра» перасехала з радзімы спачатку ў Вепу, а пасля ў Вашынгтон?»

Тут жа апынулася, па чутках, «Вадохрышчя» Верокіё, дзе Леанарда да Вінчы пісаў анёла на прарэднім плане. Хацелася паглядзець на гэту «калектыўную» працу, але часу на пошукі было вобмаль. Засталася толькі з падзякай падумаць аб сціпласці людзей, якія ўмелі быць слухмянымі вучнямі, хоць і насілі ў сабе таленты настаўнікаў свету.

Затое мы пабылі ў Рэмбрандта. Зазірнулі ў душу праніклівых вочы майстра з «Аўтапартрэта», устурбавалі, устрывожылі, і тут жа абвеяў палявым супакоем і цішынёй «Млын».

\*

Першая група пашых ад'язнікоў, пэўна, ужо дома. На адлёце — хутчэй на адплыве — яшчэ адна. Гэтыя кіруюцца цеплаходам, а я не трапляю і ў трэцюю. А яшчэ нядаўна ўсе, каму першым пашчасціла вяртацца на радзіму, сядзелі на чамаданах і, як заўсёды ў такіх выпадках, нецярплівіліся. Нерваваліся, сумавалі, крыху зайздросцячы вяртанцам, і мы.

Тут прыйшлі на ратунак чорныя сухары. Я прыхапіў іх з дому так сабе, ні да чога. Думаў, давядзецца спраўляць тут дзень нараджэння, дык каб укусіць тады хатняга хлеба.

Гэтак спрадвеку вялося ў нашых сем'ях. Хлеб уважалі за найдарожшае; упадзе доле — падымі, падзьмухай і, пацалаваўшы, з'еш. Асабліва шанавалі ў падарожжы: у далёкіх краях хлеб не толькі невідочнымі повязямі лучыў з бацькаўшчынай, а і як бы заступаў яе месца, развідніваўся яе воблікам.

Ва ўсіх вясёлых і цяжкіх дарогах таварышаваў чалавеку чорны кавалак. Бедны акрайчык нявымешанага, а то і несалёнага хлеба абавязкова браў у торбу пасланец, несучы весткі з партызанскага краю. Краўся праз лінію фронту, прыходзіў да землякоў, а яны даўным-даўно працакаліся, прагнулі гэтай сустрэчы.

І я ўламаў крошку ад аднаго такога асушка. І, колькі ні было нас тады за сталом, уламалі ўсе, і доўга сядзелі — не адважваліся ні глынуць, ні загаварыць. Так цёпла і горна, светла і шчымліва было нам, сталым мужчынам, пасуровелым і пасівелым да

часу на зыркiм ветры многiх франтоў апошняй вайны. Баяліся варухнуцца — поруч з кожным стаяла радзіма, паклаўшы руку на плячо.

І зараз, за акіянам, за невідочнай лініяй фронту, маленькі драбок сухара аказаўся бліжкім сваяком таго, партызанскага. Ён стаўся вялікім дзівам — вярнуў смак роднага хлеба, як быццам даў пабачыцца з бацькаўшчынай.

І мы ўсе павесялелі — хутка сустрэнемся!

\*

Кіпа газет — беларускія, амерыканскія. Тыражы асобных выданняў бываюць тут сапраўды астранамічныя. Тады незразумела, на чым трымаецца распаўсюджаны погляд, нібы ў амерыканца больш грошай забірае гумовая жвайка, чым кнігі. Пра гэта з усмешкай гаворыцца: з дзвюх жваек выбірай смачнейшую. Каб хоць шчэлены працавалі, бо для мазгоў і там і там нагрузкі няма.

Нудненькі артыкул. Сапраўды перажоўванне банальных ісцін пра тое, што чалавек нібыта дасягнуў усяго не дзякуючы прыродзе, а пасуперак ёй. І яна заўсёды напачатку: рынецца, нападзе і адбярэ ад чалавека ўсё захонленае ў яе.

І гэта называецца па-амерыканску сацыялогіяй?

У нашай газеце гатовы адказ. Паведамленне з трох радкоў: у Арменіі сканструявалі машыну збіраць камяні дыяметрам ад 35 да 250 сантыметраў. Вось бы Колас быў рад! Напэўна, пачаў бы старацца, каб хутчэй яе ў рэспубліку. Гэта быў яго апошні клопат — ачысціць нашы палі ад каменнай павалы, і ўраджай зашуміць большы ўтрая. Дык хто ж тут стаіць насуперак каму?

\*

Друк успамянуў пра Перона, быў такі прэзідэнт у Аргенціне. Амерыканцаў як быццам паважаў не надта, вось і выхапілі з-пад яго высокае крэсла: давялося пераязджаць у Іспанію. На кнігі вока не меў, яшчэ ў большай няласцы былі ў яго часопісы.



Хуап  
 Дамінга  
 Пероп,  
 Пал  
     з фламінга  
                 пяром,  
 Стаў чэмпіёнам свету:  
 Бывалі такія дні,  
 Што мог ён забарапіць  
 Сорак  
     чатыры  
                 газеты!  
 Папіся,  
     вышэй дапі —  
 Сусветны рэкорд па вета.

\*

Пяты камітэт, дзе старшынёю наш прадстаўнік, прыняў настанову: прызнаць рабочай мовай Асамблеі рускую. Дагэтуль перакладаліся толькі выступленні, але далёка не ўсе дакументы размножваліся па руску. За прапанову прагаласавала абсалютная большасць. З гэтай прычыны старшыня камітэта і ўсе мы зьяем. Колькі магу, зьяю і я.

Сёння паляцела яшчэ адна група. Яны ўжо гадзіны чатыры ў дарозе. А мне ўсё яшчэ трэба глядзець на той бок вуліцы, на закураныя сцены і брудныя вокны. Перадалі прывітанне з аэрадрома. З вялікім смуткам развітваўся я з імі. Добрыя гэта, душэўныя людзі!

У гопаар усіх гэтых падзей некалькі разоў уставаў, быў на пагах каля дзвюх гадзін. Трохі лепшаю. Калі не сунеца нож паміж лапатак, пад сэрцам ціха. А то ўсё здаецца, што яго нібыта надзімаюць ці наліваюць нечым гарачым.

\*

Коротка і ёмка сказалася ў пашага народа: умеў пайсці, умеў і вярнуцца. З гэтага пяхітрага, здавалася б, прымоўя не вычарпаць трывогі, любові, душэўнага клопату аб падарожніку. І да сённяшняга дня гучыць за тымі словамі: «Слухай, бацька, брат, сын, друг, ты сягоння адыходзіш, глядзі, вяртайся дамоў так, каб мог ты проста глядзець у вочы ўсім,

хто цябе чакае. З перамогай, з адкрытымі землямі, з добрымі весткамі. І перад усім — каб быў нярушаны і пячэпаны, як баецца ў казцы, жывенькі і здаровенькі».

У наш час самыя вялікія адыходы з дому — гэта палёты; яны сталі ўжо шматдзённымі і шматлюднымі, палёты ў космас, у прасторы будучай айчыны чалавецтва. І калі раптам дазнаешся: о, гэта ж зноў узняліся на ракетным крыле нашы суайчышнікі — вось тут яна і ўспамінаецца, народная мудрасць: умеі і вярнуцца!

Мы навучыліся выходзіць у космас самі і не пашкадавалі свае павукі пасельнікам планеты. Ад гэтага прыбывае сіла і мужнасць.

Мы аўладалі складаным майстэрствам звароту на зямлю з разгадкамі перазгаданага, са здзяйсненнямі таго, што дагэтуль не здзяйснялася. Ад гэтага дадалася дзёрзкасць пошукаў.

Мы здабылі ўмельства працаваць там, высока. Не адчуваючы вагі ўласнае рукі, якая падымае пязвычныя, таксама раптоўна страціўшыя вагу матэрыялы і інструменты. Хто зварваў фермы або апоры на вышыні, ведае, чаго каштуе такая работа ў сцюжу, на сіверы. А там? На нечуванай хуткасці, у прасторы, неагледжаным і неаб'езджаным і таму поўным затосных небяспек?

Калі нашы людзі вылятаюць у космас, мы адчуваем іх часовую адсутнасць як адыход на працу добрых сяброў і таварышаў. Хоць нікому з іх ты не паціскаў рукі, не спяваў разам песню, не вандроўваў па лясных сцяжынах. І ўсё ж вельмі блізкіх, бо яны ўзялі ў палёт частку твае працы, твае адказнасці за будучае. Яны вылятаюць працаваць, працуюць дастойна, далёка ад Зямлі, высока над Зямлёю! І спраўдзяць нашы спадзяванні — здолеюць вярнуцца. З перамогай.

Не адчуваючы за сабой касмапалітычных пахілаў, сёння радуюся. За чалавека, хоць і не пашай зямлі. Нарэшце адбылося — «Апалон-8» узляцеў. Мінуліся страхі, што трэба будзе мяняць адзін з рухавікоў, з яго ўцякала паліва. Фрэнк Борман, Уільям Андэрс і Джэймс Ловел выйшлі на селенацэнтрычную арбіту.

Зараз амерыканцаў, як і заўсёды, прыгнятаюць лічбамі: звыш 350 тысяч вучоных, капструктараў, інжынераў стваралі касмічны карабель; ляцяць касманаўты з хуткасцю 24.200 міль у гадзіну, пратрымацца ў паветры могуць сем сутак. Па тэлевізары, дый у газетах, «Апалон-8» выглядае як помнік Вашынгтону, а той нагадвае гіганцкі аловак, таму і ахрышчаны гэтай мянушкаю.

Ад запуску ў памяці засталася вяшмат: наземны пульт кіравання, сур'ёзныя, заклапочаныя твары за ім і, нарэшце, вежа ў слупе агню і дыму імгненна адлучылася ад зямлі.

Перамога чалавека! І ў той самы дзень ядзерны выбух у штаце Невада, ужо другі на гэтым тыдні. Няхай сабе і пад зямлёю, але ўсё ж не на карысць Зямлі.

\*

Пачалося вось з чаго. З'явілася раптам Шура з провадам і абцужкамі і пацягнула тэлефон да самага ложка. Паглядзела, ці дастаю рукою трубку. Я, вядома, падзякаваў, але выказаў сумненне— відаць, уся турбацыя дарма: наўрад ці ў бліжэйшыя часы мне будзе званіць дзяржаўны сакратар або мэр горада Нью-Йорка.

Жанчына ведала, што робіць і што мяне чакае, але хораша пасміхнулася:

— А можа вы надумаецеся ім пазваніць?

Такіх дыпламатычных акцый я не планаваў, а звяртацца да ўнутраных тэлефонаў было залішне, усе нашы і так не міналі. Дый поруч, цераз калідорчык, працавала цудоўная Галя. Работы ў яе неўправарот, але ж забяжыць ліст узяць на адсылку, і газетціну падкіне, і пацікавіцца, ці не звяліся алаўкі і папера,— нешта ж безупынку крэмзае гэтыя хворы.

А тэлефон усё ж такі зазваніў! Назаўтра раніцай. Чыста, быццам з суседняга пакоя, дарма што паміж намі гуў па-зімоваму злосны акіян, абазвалася Маск-ва. І назвала мяне хатнім іменем. Учуча-такі здалёк неспакойнае жапоцкае сэрца, што не ўсё яно тут гэтак гладка, як гаварылі мае лісты, як расказвалі прыехаўшы таварышы.

Аднак два галасы, знадворна спакойна і нават весела, запэўнівалі адзін перад адным, нібыта адчуваюць сябе добра, вельмі добра, лепей і жадаць не трэба. І — дзіўная рэч! — сапраўды сталася так. Я апынуўся адразу ў дзвюх сталіцах, у Маскве і ў Мінску, зняўшы шапку, зрабіў першы крок па сваёй зямлі. Справы мае рашуча рынулі на попраўку. Падбадзёраны да кандыцый юнацкага настрою, я ўявіў мноства жаночых рук. Вось бы занесці ў кожныя з іх па ахапку самых свежых, яшчэ з расою, півонь!

Гэта ж яны, упраўныя і руплівыя, столькі папавіхаліся, каб усцешыць чалавека радаснай нечаканкай. Гасцінічныя тэлефаністкі перадалі просьбу міжгароднім, маскоўскія — нью-йоркскім. І ўрвалі момант сярод няўчыннага гулу лініі ад неадкладных, тэрміновых, дыпламатычных размоў для звычайнай, проста чалавечай.

Не паспела аціхнуць апошняе слова ў тэлефоннай трубцы, а ў пакоі стала светла ад усмешак. Валя, Люся, Лена, старэйшыя па веку Зінаіда Агееўна і Ангеліна Фёдараўна — яны ўжо звечара ведалі пра тэлефонны выклік. І цяпер прыйшлі падзяліць радасць перажытага, каб не занадта было для хворага, бо даўно ўжо распасцерлі над ім сваю добрую апеку.

Нялёгкі клопат у іх, хто жыве тут больш-менш стала! На страшэннай адлегласці ад дому, у чужым, няветлым атачэнні зберагчы ў сям'і роўнае святло нашага ладу, захаваць наша цяпло і клімат. Чакай мужоў з бясконцых сходаў, прыёмаў і пасяджэнняў, а ў іх усюды і заўсёды кожная клетка павінна быць у стане мабілізацыйнай гатоўнасці. Гадуй, выхоўвай, выпраўляй дзяцей у школу, а дзе падзець вечную трывогу за іх?

Год назад у Маі нарадзілася дачушка. Прыбраная ў тутэйшы пасаг, малая выглядала як лялька, да таго ж, яе прывезлі ў скрынцы, падобнай да тых, куды пакуюць цацкі. Суседскі хлопчык Толя насцярожыўся, папрасіў, каб яму далі ключ і паказалі, як гэта штука заводзіцца.

Сёння Наташцы якраз год, яна заходзіла з мамай да мяне ў госці. Мажная, спаважнасці хапіла б і на пяць такіх слаўных стварэнняў.

\*

Набліжаюцца коляды-крыстмас. Людзі як быццам пашалелі. Усе магазіны спустошваюцца пад мяцёлку. Нью-йоркцаў калоціць падарункавая трасца. Даруе муж жонцы і наадварот, бацькі дзецям і дзеці бацькам, сябры сябрам, знаёмыя знаёмым.

Вечарам выехалі ў горад — калі вытрымаю паездку па Нью-Йорку на машыне, дык пра самалёт і казаць няма чаго.

Вось тут я і прыкмеціў спусташэнне крам па падарункі, у печым падобнае да нашага мужчынскага клопату перад 8 сакавіка.

Паездку вытрымаў... Заўтра яшчэ адзін выезд — з самастойным заходам у пару месцаў. Для трэніроўкі.

У доме пасупраць ярка асветленае акно. Сівавалосая пара прыбірае ялінку. Кватэра, відаць, добрага зажытку, бо пад акном скрынка для кандыцыявання паветра — гэта не такая ўжо танная выгода. Дый на ўсю вялізную 20-павярховую сцяну процілеглага дома акенцаў, дзе відны ялінкі, толькі два.

Цярусіцца сняжок, пад яго неўзаметку напісаўся верш.

Пра родныя завеі, пра нашы слаўныя бары.

\*

Апошнія крокі на амерыканскай зямлі. Невялічкая пачакаўка ў аэрапорце, мяне, акі баляшчага, прапускаюць у самалёт раней.

Бывайце, мае мілыя сябры! За навагоднім сталом я ўспамяну вашу дабрату, вашу нялёгкую долю жыць і працаваць воддаль ад радзімы.

У Манрэалі пасела канадскіх украінцаў, едуць сустракаць коляды і новы год на радзіме. П'юць «горілку» і закусваюць вараным салам — у мяне, дыетніка, гоціць слінку. Цярпі, казак! Падмацаваўшыся, мае суседзі пачынаюць спяваць родныя песні куды галасней, чым дазваляе статут пасажырскіх перавозак.

А я, да краю зморапы, але шчаслівы-шчаслівы,

засынаю на ўсе дзевяць гадзін падарожжа. Канчаткова даю веры, што ўсё скончылася, калі самалёт ледзь датыкаецца коламі да свае зямлі.

Добры маразок, засцежаны прастор аэрапорта, а вось ужо і родныя, даўно не бачаныя твары.

Дабрыдзень, Радзіма!

\*

1933

Азірнуўся на перагорнутыя старонкі і пачуў голас: «Са здзіўленнем пабачылі дэмакратыю ў яе найагіднейшым цынізме, у яе жорсткіх забабонах, у яе нясцерпным тыранстве. Усё высакароднае, бескарыслівае, усё, што ўзвышае душу чалавечую, — задушанае няўмольным эгаізмам і прагненнем да дабрабытнасці (comfort); рабства неграў сярод адукаванасці і свабоды; радаслоўныя ганенні ў народзе, які не мае дваранства; з боку выбаршчыкаў сквапнасць і зайздрасць; з боку кіруючых нясмеласць і ліслінасць; талент, праз павагу да роўнасці, змушаны на добраахвотны астракізм; багатыр, які апрагнае пашарпаны кафтан, каб на вуліцы не абразіць ганарлівае жабрацтва, хоць ім ён употай пагарджае: вось яна, карціна Амерыканскіх Штатаў, нядаўна выстаўленая перад намі».

Ад каго ж такая магутная падтрымка маім думкам і меркаванням? Пэўна, гэта хто-небудзь з маіх калег, нядаўні наведвальнік Амерыкі. Голас гучыць чыста і свежа, і зусім поруч. А належыць ён таму, хто ніколі не быў там, і хоць не быў, а ўсё адчуў і ўсё ўбачыў. Пасля ўласнай рукою напісаў і падрукаваў у трэцяй кнізе «Современника» — заўважым — за 1836 год.

Аляксандр Сяргеевіч Пушкін!

І як яны ўмелі так далёка сягнуць вокам, неўміручыя!

Бітва працягваецца. Супроць згалення, стрэлаў з-за вугла і хвароб. Супроць занядбаня чалавечых правоў і свабод, супроць падпарадкавання чалавека колу. Не колу гісторыі, а літаральна — аўтамабільнаму, балону, махавіку гонкі ўзбраспя, рулявому колу крывавага войнаў на свае і чужыя грошы, уласнымі і чужымі рукамі.

Бітва за жыццё.

Звычайна справа канчаецца мноствам паражэнняў: на нягоду не выходзяць сам-насам. Каб жа адзін стаў за ўсіх і ўсе за аднаго! Гэта ісціна — простая, але не так проста авалодвае яна свядомасцю.

*Лістапад — снежань 1968,  
кастрычнік — лістапад 1971,  
Нью-Йорк — Нясвіж*

## КНІГІ МАКСІМА ЛУЖАНША

(Бібліяграфічная даведка)

Збор твораў у 3-х тамах. Мн., «Беларусь», 1968—1970. 6500 экз.

Т. 1. Вершы. Раздзелы: За годам год. Дзень прыбывае. Сяброўскія абдымкі. Жураўлінае неба. Уступ. арт. А. Вялюгіна. 480 с., з партр.

Т. 2. Апавяданні вершам, прозаю. 1969, с. 432.

Т. 3. Колас расказвае пра сябе. Накіды партрэтаў, 1970, с. 528.

Выбраныя творы. У 2-х тамах. Мн., Дзяржвыд БССР, 1960. 5000 экз.

Т. 1. Вершы (1926—1952 гг.). Цыклы: Дзень прыбывае.— 3 розных кніг.— На землях чэхаславацкіх.— Песні. 482 с., з партр.

Т. 2. Паэмы.— Апавяданні вершам. 374 с.

Змест: Жывыя рысы Ільіча. Хадок. Дома. Пагранічнікі. Галасы гарадоў. Зварот маладосці. Патруль. Кілаграм солі. Было гэта ў Беларусі. Кладкі Градоўскага. Ліпеньскі цвет. Святлана. Мора сініх ільноў. На новых прасторах. Мая ручаіна. Вятрыска. Сілівон на дачы. Някепскі хлопец. Тата памагаты. Хто робіць пагоду.

Аднагалосна. Вершы. Мн., Белдзяржвыдат, 1931, 46(2) с. 3000 экз.

Вачыма часу. Мн., «Беларусь», 1964, 484 с. 3000 экз.

Вершы для дзяцей. Мн., Дзяржвыд БССР. Рэд. дзіцяч. літ., 1948, 48 с., з іл. 16 000 экз.

Галасуе вясна за вясну. Паэзія. Мн., Белдзяржвыд, 1931, 61 с. 2000 экз.

Галасы гарадоў. Матэрыялы на паэму. Мн., Дзяржвыд БССР, 1932, 60 с. 2000 экз.

Галасы пад выраем. Мн., «Мастацкая літаратура», 1980, 128 с., з іл. 4000 экз.

Дванаццаць вячорных вогнішчаў. Мн., «Беларусь», 1968, 336 с. 10 000 экз.

З ранку да вечара. Роздумы, водгукі, накіды партрэтаў. Мн., «Мастацкая літаратура», 1978, 448 с. 5000 экз.

Кастрычнікам! Ліпенем! Маем! Паэзія. Мн., Дзяржвыдат БССР, 1932, 111 с. 3000 экз.

Колас расказвае пра сябе. Дакум. аповесць. Мн., «Беларусь», 1964, 324 с. 6500 экз.

Крокі. Паэзія. Мн., Белдзяржвыдат, 1928, 76 с. 3000 экз.

Людзі, птушкі, прастор. Апавяданні, абразкі. Мн., «Мастацкая літаратура», 1976, 352 с. 14 000 экз.

Лявоніха. Вершы і паэмы. Мн., «Мастацкая літаратура», 1977, 160 с. 10 000 экз.

Моваю сэрца. Вершы. Мн., Дзяржвыдат БССР, 1955, 106 с. 4000 экз.

Неаплачаны рахунак. Паэма. Мн., Белдзяржвыдат БССР, 1930, 24 с. 2000 экз.



- Новая ростань. Паэзія. Мн., Белдзяржвыдат, 1930, 116 с.  
2000 экз.
- Першамайская вуліца. Паэзія. Мн., Дзяржвыд Бел., 1932,  
68 с. 2000 экз.
- Поступ. Вершы і паэмы («Кладкі Градоўскага»). Мн.,  
Дзяржвыд БССР, 1950, 176 с. 4000 экз.
- Прага крыла. Паэзія. Мн., «Мастацкая літаратура», 1974,  
304 с. 5000 экз.
- Прасторы. Кніга паэзіі. Мн., Дзяржвыд БССР, 1958, 191 с.  
6000 экз.
- Росы на коласе. Цыклы вершаў: Няблізкая вандроўка.  
Па дарогах Купалы. Даўнія прыгадкі. Праз вайну (з дзён-  
ніка). Матчын дом. Сілівопавы прыгоды (паэма з усмеш-  
кай). Мн., «Мастацкая літаратура», 1973, 160 с. 6000 экз.
- Рэпартаж з рубцом на сэрцы. Мн., «Мастацкая літара-  
тура», 1972, 208 с., з іл. 5000 экз.
- Святло Радзімы. Вершы і паэмы. Мн., Дзяржвыд БССР,  
1952, 280 с., з партр. 10 000 экз.
- Сілівоп на дачы. Гумар. Мн., 1958, 46 с., з іл. (Б-ка «Во-  
жыка», № 7). 28 400 экз.
- Хто робіць пагоду. Паэма-казка. Мал. М. Бельскага. Мн.,  
Дзяржвыд БССР. Рэд. дзіцяч. і юнацк. літ., 1960, 30 с., з іл.  
58 000 экз.
- Шырокае поле вайны. Вершы. Мн., Дзяржвыд БССР,  
1945, 116 с. 8000 экз.

### На рускай мове

- Дванадцать вечерних костров. Повеллы, зарисовки, раз-  
думья. Пер. с белорусского. М., «Сов. писатель», 1970, 320 с.  
30 000 экз.
- Журавлиное небо. Стихи. Пер. с белорусского. Л., «Сов.  
писатель», 1967, 120 с. 10 000 экз.
- Приглашение на озеро Нарочь. Стихи. Пер. с белорус-  
ского. М., «Сов. писатель», 1956, 92 с. 5000 экз.
- Стихи. Авториз. пер. с белорусского. Л., «Сов. писатель»,  
1952, 162 с. 5000 экз.
- Шумели березы. Стихотворения и поэмы. Пер. с бело-  
русского. Л., «Сов. писатель», 1971, 208 с., с портр. 10 000 экз.
- Это было в Беларуси. Стихи. Пер. с белорусского. Л.,  
«Сов. писатель» (Ленингр. отд-ние), 1959, 206 с. 2000 экз.
- Якуб Колас рассказывает. Документальная повесть. Пер.  
с белорусского. М., 1964, 400 с. 30 000 экз.

### Пераклады

- Грыбаедаў А. Гора ад розуму. Мн., ДзВ БССР, 1949.
- Гогаль М. Вечары на хутары ля Дзіканькі. Мн., ДзВ  
БССР, 1950.
- Радзішчаў А. Падарожжа з Пецярбурга ў Маскву.  
Мн., ДзВ БССР, 1951.

Чэхаў А. Вішнёвы сад (1951), Тры сястры (1980) — для тэатра імя Я. Купалы.

Пушкін А. Вершы ў кн. «Выбраныя творы», Мн., ДзВ БССР, 1949.

Пякрасаў М. Рыцар на час у кн. «Лірыка». Мн., «Беларусь», 1971.

Бупін І. Лістапад. «Полымя», 1970, № 10.

Фадзееў А. Маладая гвардыя. Мн., ДзВ БССР, 1953.

Шолахаў М. Яны змагаліся за радзіму. Мн., «Мастацкая літаратура», 1975.

Пракоф'еў А. Вершы ў кн. «Паэты Ленінграда», Мн., ДзВ БССР, 1948.

Смелякоў Я. Вершы ў кн. «Выбранас». Мн., «Мастацкая літаратура», 1974.

Міцкевіч А. Імправізацыя (з «Дзядоў») у кн. «Выбраныя творы». Мн., ДзВ БССР, 1955.

Славацкі Ю. Мазепа (тры дзеі з трагедыі), у кн. «Выбранае». Мн., ДзВ БССР, 1959.

Сыракомля Ул. Хадыка і інш. у кн. «Выбраныя творы». Мн., «Беларусь», 1966.

Тувім-Ю. Вершы ў кн. «Сучасная польская паэзія». Мн., ДзВ БССР, 1955.

Бранеўскі Ул. Вершы і паэмы ў кн. «Дарогай дзёп». Мн., ДзВ БССР, 1961.

Трапачыпская-Агаркова В. Лясныя доли. Мн., ДзВ БССР, 1957.

Шылер Ф. Падступнасць і каханне (1953) — для тэатра імя Я. Купалы.

Байран Дж. Цемра, Прароцтва Дантэ у кн. «Выбранае». Мн., ДзВ БССР, 1963.

#### Артыкулы, выказванні пра творчасць пісьменніка

Большая Советская Энциклопедия. 1974, изд. III, т. 15.

Краткая литературная энциклопедия. 1967, т. 4.

Беларуская савецкая эцыклапедыя. 1967, т. VI.

История советской многонациональной литературы. М., «Наука», т. VI, 1972 і т. V, 1974.

Гісторыя беларускай савецкай літаратуры. Мн., «Навука і тэхніка», т. I, 1964 і т. II, 1966.

История белорусской советской литературы. Мн., «Навука і тэхніка», 1977.

Пісьменнікі Савецкай Беларусі, кароткі бібліяграфічны даведнік. Мн., 1970.

Пісателі Советской Белоруссии. Краткий библиографический справочник. Мн., Госиздат БССР, 1950.

Пяцьдзесят чатыры дарогі. Аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў. Мн., Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1963.

Mała Encyklopedia Powszechna. Warszawa, PWN, 1974.

Současna Sovětská literatura III. Praha, Svět Sovětu, 1966.

Глебка П. Нататкі пра творчасць Максіма Лужаніна. «Узвышша», 1931, № 10.

- Дворкіна Н., рэц. «Маладняк», 1931, № 8.
- Клімковіч М. «Шырокае поле вайны». «Сталинская молодежь», 1945, 29 жніўня.
- Пятроў В. Паэзія ваенных дзён. «Звязда», 1945, 29 ліпеня.
- Колас Я. «Кладкі Градоўскага». «Звязда», 1950, 20 красавіка (Збор твораў, т. 12, 1976 г.).
- Луговской В. Стихи Максима Лужанина. «Лит. газета», 1953, 2 апреля.
- Бярозкін Р. Спадарожніца часу. Мн., 1961, с. 57—110. Яго ж: Он сделал все, что мог... «Новый мир», 1964, № 12.
- Казека Я. Колас пра сябе. «Полымя», 1964, № 3.
- Караткевіч У. Цёплы жнівеньскі поўдзень... «Полымя», 1964, № 11.
- Бечык В. На заручынах з новаю песняй. ЛіМ, 1967, 31 сакавіка.
- Гніламедаў Ул. Мое за меня не напишет никто. «Неман», 1972, № 1. Яго ж: Я свой радок на сэрцах важу. ЛіМ, 1978, 1 лістапада. Яго ж: Песня, падораная свайму краю. «Маладосць», 1978, № 12. Яго ж: Майстар, у кнізе «Як само жыццё». Мн., «Мастацкая літаратура», 1980.
- Арочка М. Спаведзь і летапіс. «Полымя», 1976, № 12. Яго ж: Беларуская савецкая паэма. Мн., «Навука і тэхніка», 1979, с. 279—287.
- Шырын Л. Заўсёды поўнай меркаю. «Мінская праўда», 1979, 2 лістапада. Яго ж: У новы свет. «Шахцёр», 1976, 29 чэрвеня. Яго ж: Праз увесь творчы шлях. «Шахцёр», 1980, 6 мая. Яго ж: Водгулле часу, падзей... «Шахцёр», 1978, 19 снежня.

## ЗМЕСТ

### ПАДАРОЖНЫЯ ПІЗКІ

Тысяча дзевяцьсот  
чатырнаццаты

Мясаед . . . . .	7
Вялікдзень . . . . .	9
Ліпень . . . . .	10

Па дарогах Купалы

*** Скрычаліся, просячы рады, гудкі... . . . .	12
*** А Орша дрыжыць пад агнём з перапраў... . . . .	14
*** Дзеці, фурманкі... . . . .	15
*** Пазіраючы з гмахаў высокіх... . . . .	16
*** Ходзіць Купала: акно і парог... . . . .	19
*** Загаварыў ён, смут- куючы, курачы... . . . .	20
*** Рэдзенькі лес, паўга- дзіны прывалу... . . . .	21
*** Вырвуся з болю, сучі- шу заплачкі... . . . .	22
*** Як толькі аціхнуць марозы... . . . .	23
*** Пору чыста стаў, мае сябры... . . . .	25

Сяброўскія абдымкі

Сустрэча . . . . .	26
Ручай . . . . .	27
Вадаспад . . . . .	28
Куст . . . . .	28
На кургане Віткаў . . . . .	29
Мараўская песня . . . . .	30
У Татрах . . . . .	31
У вагоне . . . . .	31
На ўсходзе сонца . . . . .	32
Спатканне . . . . .	32
На стыку гор . . . . .	33
Піва . . . . .	33

Наследаванне славацкаму Рапак быў . . . . .	34 35
На сцэжцы Пушкіна . . . . .	35
А песня адна . . . . .	37
*** Я пасміхаўся дружба- кам... . . . .	37
Злата улічка . . . . .	38
Лебедзь . . . . .	40
Малады месяц . . . . .	41
*** Не чакалася, по гада- лася... . . . .	42
*** Вецер гузае ў небе... . . . .	43
Вясёлка . . . . .	43
Слава працы . . . . .	44
Новае і старое . . . . .	45
Далікатныя аб'явы . . . . .	45
На заходняй мяжы . . . . .	46
На ўспаміны . . . . .	47
Мехалупы . . . . .	48
На вышыні Елені скок . . . . .	50
Касьба . . . . .	51
Часіна расстання . . . . .	53

Няблізкая  
вандроўка

Світанне . . . . .	54
Замест прамовы . . . . .	55
Пад сінім дахам . . . . .	56
Акцяг . . . . .	57
Рыбны рынак у Нью-Йор- ку . . . . .	58
Перасяленцы . . . . .	59
Краіна без усмешкі . . . . .	60
У Філадэльфіі . . . . .	61
Крок у сталіцу . . . . .	61
Горкі напамінак . . . . .	62
Звон пезалежнасці . . . . .	62
Каля магілы першага прэ- зідэнта . . . . .	63
Дарожны куфар Джорджа Вашынгтона . . . . .	63

На Арлінгтонскіх могілках . . . . .	65
Шпіталь . . . . .	65
Трызненне . . . . .	66
Зварот . . . . .	66
Маці . . . . .	67
Нарачанскі вецер . . . . .	68
Насупар лёсу . . . . .	68
Свет мой мілы . . . . .	69

### ВЕРШЫ 1966—1973 ГГ.

*** Некалі жыў адною... . . . .	77
Кацэрт . . . . .	78
Грак і кот . . . . .	80
Уступ да дэтэктыўнай апавесці . . . . .	83
Брахлівая птушка . . . . .	84
Раяль . . . . .	86
Даўні малюнак . . . . .	87
*** Усё жыццё — усё адно... . . . .	88
Надслуханая песня . . . . .	89
Над цымбалы . . . . .	90
Дождж. Красавік, 1945 . . . . .	91
У ранне . . . . .	92
Нешта ёсць . . . . .	93
Прага крыла . . . . .	95
Рэчка Паратунка . . . . .	98
Нязгасны пошук . . . . .	99
Ліст малому сябру . . . . .	100
22.VI. 41—22.IV.69 . . . . .	101
*** ...Асепнія дні... . . . .	102
Рэквіем . . . . .	103
Вокны дарогі . . . . .	106
*** Кастрычнік блізка!.. . . . .	107
Дом І з'езда РСДРП . . . . .	108
*** Толькі вока заплюшчу... . . . .	110
Каменны спляў . . . . .	111
У лагеры палонных . . . . .	112
Шчасця вам . . . . .	113
Запытанне Аптверпену . . . . .	114
Драўляная разьба . . . . .	115
Вечныя сябры . . . . .	116
Мая праца . . . . .	117
Над Палессем . . . . .	118
Крыніцы . . . . .	119
Тыя, аб кім пісаў . . . . .	120
Поўдзень . . . . .	121
Мінску . . . . .	122
*** Зноў ажыны паўзуць... . . . .	123
*** Толькі дзень ухапіў адыскрыцца... . . . .	124
Дарада сэрцу . . . . .	125

Падарожнас . . . . .	69
З ліста . . . . .	70
Ноч у чужым горадзе . . . . .	70
Хада часу . . . . .	71
Чорнаму таварышу . . . . .	71
Падарунак . . . . .	71
Заморскія каляды . . . . .	72
Дахаты . . . . .	73
Зірнуўшы здалёк . . . . .	74

Прадчуванне . . . . .	126
*** Заўжды была ў народзе майстру хвала... . . . .	127
Дом паэзіі . . . . .	128
Надыход слова . . . . .	129
*** Выходжу ў лес... . . . .	130
За покрывам легенды . . . . .	131
*** Адкуль жа зноў паўзеш, трывога?.. . . . .	132
Зялёны мой дом . . . . .	133
*** Галлё шуміць... . . . .	134
Крытыку, які дакараў за архаізмы . . . . .	135
Неадольны вырай . . . . .	136
Сон . . . . .	137
Здарэнне ў санаторыі «Нясвіж» . . . . .	139
*** Зайцы папрышывалі гузікаў... . . . .	141
Тэатр ваенных дзей... . . . .	142
*** Часцей і часцей на сябе наракаю... . . . .	144
*** Я знаю, сонца — залатое... . . . .	145
Дарога песні . . . . .	146
Сустрэча з Перакопам . . . . .	147
*** Цемра над светам... . . . .	148
Зімовы малюнак . . . . .	149
Пробліскі вясны . . . . .	150
Бярозавік . . . . .	151
Адказ . . . . .	152
*** Падманулі на ладункі... . . . .	153
Дзяўчыніна ранічка . . . . .	154
Пачатак чалавека . . . . .	155
Наследаванне народнаму . . . . .	156
Ахоўнікі прыроды . . . . .	158
Выпадак у лесе . . . . .	160
Грыбнікі . . . . .	162
Два галасы . . . . .	163
*** Спяваем лепей або горай... . . . .	164
*** Прад абліччам вечнай	

далі... . . . . .	165
*** Шаўкі і дарогі на- рознаму мераюць... . . . .	166
*** Дасвету ўсё жыццё... . . . .	167
*** Кураць кнаты... . . . .	168
З натуры . . . . .	169
Кара часу . . . . .	170
Познія грыбы . . . . .	171
Другу . . . . .	172

### У чатыры радкі

*** Каб выпадкам лёс дазволіў... . . . .	173
*** Дзе ты?.. . . . .	173
*** Мінаўся дзень... . . . .	173
*** Зноў да рання... . . . .	174
*** Бедавалі горка дамы... . . . .	174
*** Каб ты прыйшла!.. . . .	174
*** Чэсць? — папалам з народам... . . . .	174
*** Я гэтых зор не на- маўляў... . . . .	175
*** Пажары, віхуры... . . . .	175
*** За сцэпкай моляцца... . . . .	175
*** Не пасміхайся ты, атам расшчэплены!.. . . .	175
*** Адно цягну я на гарбу... . . . .	176
*** Бярозіп цень устаў на	

мыліцы... . . . .	176
*** Шэпчацца ў хвоях вясновы дожджык... . . . .	176
*** Сусветы заходзяцца ў дыме... . . . .	176
*** Цягнік, ускочыўшы ў тунель... . . . .	176
*** Не буду я жыццё зму- шаць... . . . .	177
*** За поч падкінула спяжку... . . . .	177
*** Блізка пад снегам булькоча вада . . . . .	177
*** Ужо салаўі на пад- росце... . . . .	177
*** У дзеда завёўся ў грудзях певунок... . . . .	178
*** Хітра гаварыў муд- рэц Сенека... . . . .	178
*** Стаіць мухамор... . . . .	178
*** Бывала... Шмат чаго бывала!.. . . .	178
Эпітафія . . . . .	179
Малітва гультаёў . . . . .	179
*** Я не апошні і не пер- шы... . . . .	179
*** Нічога ўжо не ўдасца запава... . . . .	179
*** Калі вы даспесце... . . . .	180

### ЯК ПАРАДЖАЎСЯ НОВЫ СВЕТ

1	
Запавет . . . . .	183
2	
Хто ж ты . . . . .	185
3	
След у новы свет . . . . .	186
4	
Пачатак варты . . . . .	190
5	
На ўзлёт . . . . .	192
6	
Горкая споведзь . . . . .	195
7	
Матчыні лёс . . . . .	199
8	
Умельцы зброі . . . . .	204
9	
Мы за час, і час за нас . . . . .	208
10	
На хвалі Дзвіны . . . . .	212

11	
Першапаэт, першадрукар . . . . .	217
12	
Хлопец з Пафтабуда . . . . .	221
13	
На прыстані ў Пінску . . . . .	226
14	
У новыя прасторы . . . . .	231
15	
Па слядах маленства . . . . .	234
16	
Казачны варыянт утва- рэння рэк . . . . .	236
17	
Хвалі ідуць да чалавека . . . . .	240
18	
Гідролаг пад Сталінградам . . . . .	243
19	
Заручыны Волгі . . . . .	245

20	Пад родны дах . . . . .	250
21	Бальшакі да сонца . . . . .	254
22	Тры абразкі на ваш прысуд . . . . .	259
	Выпадак першы . . . . .	261
	Выпадак другі . . . . .	267
	Выпадак трэці . . . . .	271
23	Ткаля шкла . . . . .	275
24	Хвіліна развагі перад фут-	

	болам . . . . .	281
25	Качапя і лебедзь . . . . .	286
26	Размова з Нью-Йоркам	290
27	За акіянам . . . . .	294
28	Пошукі дарады . . . . .	302
29	Месца пад сонцам . . . . .	307
30	У дарогу пашчадкам . . . . .	311

## РЭПАРТАЖ З РУБЦОМ НА СЭРЦЫ

### Слова да размовы

#### I

Бэзавае святло і сабачы могільнік. Хлеб расце ў роце. 125 краін пад адным дахам. Дзяржаўны сакратар і галёрка. «Іду на вы». Андрэй Грамыка на трыбуне. Зваротнае падарожжа ў часе. Бяспека па-амерыканску. Начлежнікі ў парку. Тэатральны вінегрэт . . . . . 318

#### II

Забастоўкі і псіхічна хворыя. Дэманструюць паліцэйскія. Як стаць мільянерам? Жалезны прэс нажывы. Розныя галасы Амерыкі . . . . . 331

#### III

Амерыканцы на Эльбе. Пераклічка пораваў. «Піць віскі ці ваяваць?» Што думае заяц. Як не ўспомніць Эйнштэйна . . . . . 337

#### IV

Кастрычнік стукае ў дзверы. Сустрэча з акіянам. Старонкі сумнай гісторыі. Чаму салдат пераабываўся? Мы выступаем на Асамблеі. Грукат перад-

выбарных бубнаў. У цяньку статуі Свабоды. Павявае паветра Радзімы . . . 350

#### V

Шпітальны гонг. «Чысцец». Не ўсе тутэйшыя на адзін капыл. Амерыканец з вёскі Прусы. Пінчук — кардыёлаг. Разглядаюся навокал . . . . . 364

#### VI

«Памагаю» выбіраць прэзідэнта. Як яго выбіралі. Да ведама медыкаў і хворых. Тылы Джонсана. Хіпі ў Вашынгтоне. Стралкі і стрэльбы. Чорныя і белыя. Смех праз слёзы . . . 392

#### VII

«Скрышка» і яе музыка. Папы і манашкі. Ліпкі доктар. Каго і за што кормяць? Што я меўся сказаць на Асамблеі. Антаніёні ў Нью-Йорку. Кіно і тэлебачанне. Капгламерат і пацыя . . . . . 415

#### VIII

Прага да помнікаў. На Авечай лугавіпе. Вашынгтон і яго чорны калідор. Ратунак ад разбурэння.

Дзень індычкі. Маладыя падрыўнікі. Я — не адзінокі. Капітолій і горад мёртвых. Музей Гугенхайма. Пікаса аб Амерыцы . 438

### IX

Бабчыны казкі і сапраўдныя лекі. Нядзельныя карнавалы. Не наступі на сабачую лапу. Рэзідэнцыя жоўтага д'ябла. Беларускі міністр на амерыканскім тэлебачанні. «Век зру-

шыўся з падруб». Рамэо і Джульета. Нікан і Ніксап 461

### X

Шэкспір і Лео Сяргеевіч Талстой. Тара: краіна ці абалонка. Пад сваім дахам. Дзе амерыканскае мастацтва? Руская мова ў ААН. Умеў пайсці, умей і вярнуцца. Дабрыдзень, Радзіма . . . . . 479  
Кнігі Максіма Лужапіна : 503



Лужанін М.

Л 83 Збор твораў. У 4-х тамах. Т. 3. Падарожныя  
пізкі; Вершы 1966—1973; Як нараджаўся по-  
вы свет; Рэпартаж з рубцом на сэрцы.— Мн.:  
Маст. літ., 1981 — 512 с.

У пер.: 2 р. 20 к.

Том склалі падарожныя пізкі, вершы 1966—1973 гадоў,  
а таксама паэма «Як нараджаўся новы свет». «Рэпартаж  
з рубцом на сэрцы» — праўдзівы расказ пра Злучаныя Шта-  
ты Амерыкі.

Л 70403—006  
М 302(05)—81 падпісное

Бел 2  
ББК 84 Бел 7

МАКСИМ ЛУЖАНИН  
Александр Амвросьевич  
Лужанин-Каратай

СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ  
В 4-х ТОМАХ  
ТОМ 3

Путевые заметки  
Стихи 1966—1973  
Как рождался новый мир  
Репортаж  
с рубцом на сердце

Мінск, издательство «Мастацкая літаратура»

На белорусском языке

Рэдактар Р. І. Барадулін. Мастак М. Р. Казлоў. Мастацкі  
рэдактар Л. Я. Прагін. Тэхнічны рэдактар Л. М. Шлапо.  
Карэктар Т. В. Трубач.

ІБ № 542

Здадзена ў набор 16.10.79. Пады. да друку 10.10.80. АТ 05203.  
Фармат 84×100<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Папера друк. № 1. Гарнітура звычайная  
новая. Высокі друк. Ум. друк. арк. 24,96. Ул.-выд. арк. 22,26.  
Тыраж 12 000 экз. Зак. 2683. Цана 2 р. 20 к.

Выдавецтва «Мастацкая літаратура» Дзяржаўнага камітэта  
БССР па справах выдавецтваў, паліграфіі і кніжнага гандлю.  
220600, Мінск, Паркавая магістраль, 11.

Паліграфкамбінат імя Я. Коласа. 220005, Мінск, Чырвоная, 23.